

Прысьвячаецца

Джону Айкеру,
Рэйманду Брэнду,
Фрэнку Вілі,
Доналду Гардзі,
Ралфу Герцу,
Доналду Ліндыю,
Джону Макмілану,
Джону Мэйтланду,
Г'ю Рамсю,
Эдварду Рэмі,
Сэдрыку Сыміту,
Чарлзу Ўілабі,
Джорджу Шрэмэлу



Аляксандар Лукашук

прыгоды
АРА
ў Беларусі

Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода

ЗЪМЕСТ

1. Нечаканая знаходка	13
Замест прадмовы	
2. АРА ў Менску: ня чулі, не чакалі, ня клікалі	25
Амэрыканцы ў горадзе. — Сала скралі. — Зьянтэжаны Чарвякоў. — Беларуская памяркоўнасьць. — Зварот Рады БНР. — Рамантычнае тлумачэнье. — Нумары з пацукамі. — Від на Менск з «Парыжу»	
3. Нью-Ёрк—Варшава: голад за польскай мяжой.....	39
Бульба для банкету. — Хлеб па-лідзку. — 100 мільёнаў для Польшчы. — Харчаваньне пад акупацыяй. — Дзеци й Гувэр. — Пратэст Рады БНР. — Габрэйскія пагромы. — Заможныя беларусы	
4. Вашынгтон—Москва: хлеб для бальшавікоў	57
Першая спроба дапамогі. — Другая спроба. — Арышт араўцаў у Менску. — За хлебам з кулямётам. — Голад у Паволжы. — Зварот Горкага. — Умовы Гувэра. — Рыскае пагадненьне. — Першыя ўрокі	
5. Беларусь, Козырава: акно ў Эўропу на ўскрайку Менску	71
2 мільёны ўцекачоў. — Пакуты вяртаньня. — Цягнікі надзеі ѹ съмерці. — Бар'ер для тыфусу. —	

ПРЫГОДЫ АРА Ў БЕЛАРУСІ. (Бібліятэка Свабоды.
XXI стагодзьдзе). — Радыё Свабодная Эўропа/
Радыё Свабода, 2005. — 500 с.: іл.

Рэдактар *Аляўціна Вячорка*
Мастак *Генадзь Мацур*
Карэктар *Аляксандра Макавік*

© Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2005

ISBN 0929849-07-8

- Поле бітвы пад Негарэлым. — Забытыя немцы. — Французская вашабойкі. — Паратунак у канцлягеры
- 6. ЧВАК: «часовы выканануца абавязкаў каня»** 89
 Нэктар з асадкам. — Жаба душыць. — Чароўныя пасылкі. — Некашэрнае малако. — Афэрыст з Бабруйску. — Гардзі ізноў памыляецца. — Дэфіцыт тары. — Цяжкія пасылкі. — Цэнны падаюць. — Пайкі паэтам і акадэмікам
- 7. Палітычнае мэдыцына: вельмі непажаданы лекар** 105
 Кадравая знаходка. — Анкета для доктара Левіна. — Погляд на савецкую ўладу. — Агульная антысанітарыя. — Няма дошак. — Пустыя абяшанкі. — Пагроза дзеянічае. — У сьпісе ня значыцца
- 8. Кватэрнае пытаньне: ад «Парыжу» да «Савецкай» безь пераменаў** 119
 Гультай і камсамольцы. — Жытло без пазалоты. — Бэйсбол у Аляксандраўскім сквэры. — Некамунальная спрэчка. — Візит Гаскела. — Раскажыце Дзяржынскаму. — Гарантыі Блехера. — Габеленаў ня будзе
- 9. Гардзі ад'яжджае: разьвітанье пад музыку ГПУ** 135
 Нарэшце новы дом. — Нечаканая адстаўка. — Прыезд Чарлза Ўілабі. — Ператрус падчас банкету. — Дзіўныя рабаўнікі. — Прыбіральня пад наглядам. — Занадта хуткі арышт
- 10. Страйк у АРА: памылка Сэдрыка Сыміта** 145
 Гонар жанчыны. — Пабілі шафёра.

Ультыматум прафсаюзаў. — Съпявачы «Інтэрнацыянал». — Штрэйкбрэхеры будуць галадаць. — Газэтная кампанія. — Канфідэнцыйная прыпіска. — Сыміт зъяжджае

- 11. Інспэктарка Румянцева супраць наркама Мар'ясіна: часовая перамога** 159
 Пагрозы ў друку. — Ўілабі пратэстуе. — Нелегальныя інспэкцыі. — Бруд, вошы й дзеци. — Сыстэма ацэнак працуе. — Тры небясьпечныя жанчыны. — Справа прынцыпу. — Сакрэтны цыркуляр
- 12. Як прымусіць АРА: новая фаза старой гульні** 175
 Стакоўскі скардзіцца. — Ўілабі не пагаджаецца. — Менск дае фору Москве. — Пасылкі ў антысэмітизму. — Не шкадуйце ўказаныя. — Джойнт становіцца самастойным. — Квакеры як Санта-Клаўс. — Не пустыя пагрозы

- 13. Злодзеі супраць АРА: амэрыканцы абараняюцца** 189
 Барысаўская афэра. — Арышты махляроў. — Агенты ГПУ пад судом. — Вярніце пасылку. — Фальшывая АРА. — Сувязь з сынагогай. — Скрадзеное малако. — Аблава на Камароўцы. — Вынаходзства Ўілабі

- 14. Малітва разьдзетых: дай адзеньне надзённае й пазбаў ад дзіравага** 199
 Панчохі ад суседкі. — Завязваем матузкі. — Газета замест бялізны. — 25 тысяч чаравікаў для босых. — Малюнак з шыбеніцай. — Рэклама параўскому. — Камуністы апранаюцца. — Гарнітуры для прафэсуры

- 15. Дзеци, дзеци, дзеци: Менск выходзіць наперад ..** 211
 Згубіла дачку. — Аргумэнты для прэсы. —
 Брызэнт замест чаравікаў. — Рацыён павялічаны.
 — Немаркссіцкія парады. — 1 тысяча пудоў
 мыла. — Амэрыканскі аўкцыён без амэрыканцаў.
 — Пэдыятраты ад АРА
- 16. Першая гадавіна АРА: віншуюць самі сябе** 223
 Вечарына без гасцей. — Зноў мала грошай. —
 Рэкордныя даставы. — Чайнай дыпламатыя. —
 Шчыраванын Стакоўскага. — Экспарт падчас
 голаду. — Бессардэчнасць як неабходнасць. —
 Пахвалы без пратаколу
- 17. Чыстка АРА: дзе жыве Карл Маркс** 237
 Кароткія падзякі. — Джэнтэльмены кажуць
 «Ага!» — Праверка на ляяльнасць. — Бляндынка
 Роза Люксэмбург. — Дробныя паскудзтвы. —
 Мыла для НКВД. — Чакаюць даносаў. — Ніхто ня
 звольнены, але...
- 18. Навучаныне ангельскай мэтадам АРА: «milk» ня
 толькі «малако»** 255
 Няма тары. — Загадкавыя этыкеткі. —
 Экзатычная статыстыка. — Прага да ведаў. —
 Набор у клясу АРА. — Засакрэчаная дапамога
 настаўнікам. — Што азначае «Беларусь»? —
 Машынка з дэфіцитным шрыфтам
- 19. Good bye па-тутэйшаму: АРА ўесь час
 вырывалася з-пад нагляду** 267
 Сакрэтны цыркуляр. — Падрыхтоўка да ад'езду.
 — Строгі ўлік тары. — Абмен камплімэнтамі. —
 Ўілабі абяцае вярнуцца. — Карысныя й
 карысьлівія. — Апошнія дні. — Апошніе месцы.
 — Апошні ліст

- 20. Віцебск: кароткая адліга ў 30-градусны
 мароз** 281
 Амэрыканцаў чакалі. — Ні складу, ні жытла, ні
 офісу. — Начуюць у вагоне. — Першыя пасылкі.
 — Губыканкам мянія пазыцыю. — Вада зъ
 Дзівіны. — Крыгадушны Канаплін. — Манія
 Айкера
- 21. Віцебск: сълёзы, а не дапамога** 295
 Габрэйскі горад. — Загадчык складу з «Grand
 Оpera». — Крадзе ё ня дзеліцца. — Няма
 шчасця. — Ура амэрыканскім братам! — Начная
 зъмена. — Даў па пысе. — Вайна з Джойнтам. —
 Айкер ад'яжджае
- 22. Віцебск: няхай жыве й квітнее Амэрыка!** 309
 Кадравая карусель. — Сувязь з ГПУ. — Дзіўны
 арышт. — Упаўнаважаны хваліцца. — Краўцы бяз
 вонраткі, шаўцы бяз чобатаў. — Ліст у
 Каліфорнію. — Спадчына Айкера. — Ex Occidente
 lux — съятло з Захаду
- 23. Віцебск: ізноў паўтарэньне пройдзенага** 323
 Новы кіраунік акругі. — Шымяллёвічу цяжка. —
 Арышт і вызваленіе рабіна. — Упаўнаважаны
 зьнік. — Дружба з губэрнатарам. — Зэліксон
 палірэджвае. — Абвінавачаны ў друку. —
 Блаславеніе біскупа
- 24. Віцебск: серп і молат на крыжы** 337
 Калядная атака. — Інструкцыі з Масквы. — Вошы
 на транспарце. — Зіма ў зямлянках. —
 Тактоўнасць і цярплівасць. — Дзіцячыя дамы
 палаяпшаюцца. — Загадкавы прагноз. — Брэнд
 просіцца ў адпачынак

25. Гомель: драма ў чатырох актах. Акт 1	353
Адзінокі Мэйтланд. — Жыцьцё на рэйках. — Начальніцкі калейдаскоп. — Прыезд Рамсэя. — Энтузіязм растае. — Аблога АРА. — Узялі банк. — Дзецы-шкілеты. — Дапамога з Луізіаны	
26. Гомель, акт 2: мазгі ўпаўнаважанага	365
Кадравая стабілізацыя. — Шкодныя пасылкі. — 8 тысяч галодных дзяцей. — Камсамольцы з апэтытам. — Газэтная атака. — Драгунскі адхілены. — Перамовы пад стэнаграму. — Нямэтазгодныя й непажаданыя	
27. Гомель, акт 3: перамога ў рэйкавай вайне	379
Перапіска безь любові. — Грузавік аж затросьця. — Нядоўгае замірэннне. — Зноў перамовы пад стэнаграму. — Харч для княгіні. — Надта ававязковая пастанова. — Непрыступная чыгунка	
28. Гомель, акт 4: дапамога, ды ня там, ня тым, ня так	391
Насадзілі гузакоў. — Абсалютны недавер да савецкай улады. — Крадуць усё. — Какава а пятай раніцы. — Калядныя радасці. — Дзе гуртуеца буржуазія. — Бяз суму будзе расставаньне	
29. Чорны сьпіс: шпіёны АРА ў ролі філянтропаў	403
Эканамічны шпіянаж. — Румянцева й Кацавураў на лаве падсудных. — Агранамічныя таямніцы Беларусі. — Прокурор просіць расстрэлу. — Пратэст Гувэра. — Змаганьне за съвято	
30. Пасыя Беларусі: адрасы й лёсы	421
Джон Айкер. — Рэйманд Брэнд. — Фрэнк Вілі. — Чарлз Ўілабі. — Доналд Гардзі. — Ралф Герц.	

Доналд Ліндсэй. — Джон Мэйтланд. — Г'ю Рамсэй. — Сэдрык Сыміт. — Джордж Шрэмэл	
31. Забыты подзвіг: будзе праспект АРА й пляц Гувэра	451
Абдымкі па-беларуску. — Кароткая ўдзячнасць. — Дывэрсія пад съцягам АРА. — Чэкіцкая творчасць. — Аняменьне акадэмікаў. — Тоны, даляры, працэнты. — Недапісаная энцыклапедыя	
32. Герберт Гувэр-другі: «Мой дзед уратаваў больш людзей, чым хто калі за ўсю гісторыю свету»	465
Замест пасыльялоўя	
Дадатак	472
Бібліографія	476
Паказынік асобаў	478
Дзякую! — Thank you!	490
Acknowledgments	494
Summary	499



Г. Григорьев. Письмо
Г. Григорьев. Святыни
Борис ? Симонов
Ананченко В. Письмо
В. Даниук. В. С.
В. Григорьев. Н.
В. Григорьев. С.
В. Кривцов. В. И.
В. Григорьев. Н.
С. Павлович. С.
Г. Григорьев. Н.
А. Борис. А. Борис
Н. Кондратенко
Н. Кондратенко. А. Б.
А. Дядюбекин. В.
А. М. Чумаков
А. Борис. А.
А. Чумаков. А.

I

НЕЧАКАНАЯ ЗНАХОДКА

Замест прадмовы

Каліфарнійскае сонца ня ведае прыкрасыці аблокаў, і, калі спускаецца з вуліцы ў архіўнае сковішча Гувэраўскага інстытуту, паглыбляецца ў паўзмрок, зь якога паціху пачынаюць выплываць і набываць рэзкасць матаўся абрысы.

Грувасткую, на паўсталу, кардонную тэчку прынесла Элена Дэніэлсан, кіраўніца сховішча. Пад цісьнёным арнамэнтам на вокладцы подпіс: «Гербэрту Гувэру — IV.VII. MCMXXI — дзеци Берасьцейска-Пінскага раёну». Усярэдзіне — лісты кіраўніку амэрыканскага праграмы дапамогі галоднай Эўропе. На вялікіх аркушах ват-

ману — групавыя фатаграфіі, слова падзякі й прывітаньня, старанна выпісаныя й размаляваныя загалоўкі; тэксты пераважна па-польску, зредку па-расейску:

Ізъ Бреста над Бугом дѣтам Америки дальней
Русская Школа шлет благодарный привѣт!

Дата — 1921. Я пачынаю чытаць подпісы — і бачу прозывішчы маіх берасьцейскіх адна-
кляснікаў, зь якімі я вучыўся паўстагодзьдзя пазней: Андраюкі, Нікіцюкі, Пятровічы, Вай-
цуکі, Навумікі, Кулікі, Ляхі, Крэйбіхі, Дзем-
чуکі, Супрунікі, Шошчыцы, Грыцукі, Каваль-
чуکі...

І раптам — маё прозывішча. І яшчэ раз, і зноў — раскіданыя па ўсім пэрыметры, з рознымі ініцыяламі — А., М., Г., зноўку А. — *Лукашук* шэсьць разоў!

Матавыя абрысы мінулага становіцца рэль-
ефна аб'ёмістымі, як яблык у кішэні.

У 2000 годзе Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода вырашыла здаць свае архівы за паўста-
годзьдзя працы на захаванье ў Гувэраўскі інстытут у Каліфорніі. Адначасова сям'я за-
можнага бізнесмена, калекцыянэра мастацтва
й філантропа Бэрнарда Ошэра ўсталявала сты-
пэндыю для дасьледнікаў з Радыё дзеля працы
ў Гувэраўскім інстытуце. Стаць першым гувэ-
раўскім дасьледнікам выпала мне, і тры меся-
цы, ад верасьня да сінегня 2000-га, я пры-
ходзіў як на працу ў Гувэраўскую вежу, якая
ўзышаецца над Стэнфардзкім університетам.



Герберт Гувэр уратаваў ад галоднай съмерці каля 20 мільёнаў чалавек —
больш за ўсіх у гісторыі чалавецтва

На вяршыні вежы месціца мэмарыяльны працоўны кабінэт 34-га прэзыдэнта ЗША, а ўнізе —офісы, музэйная экспазыцыя, бібліятэка й падземнае сховішча — найбуйнейшая ў сьвеце калекцыя архіваў былога СССР і прылеглых тэрыторыяў. Інжынэр Герберт Гувэр зарабіў свае першыя мільёны даляраў напачатку XX стагодзьдзя ў геалёгii. Перад tym як стаць прэзыдэнтам ЗША ў 1928 годзе, Гувэр ратаваў амэрыканцаў, якіх першая ўсясьветная вайна засыпела ў Эўропе бяз грошай і прытулку, карміў галодных — спачатку ў Бэльгii, а пасля ва ўсёй зруйнаванай вайной Эўропе, зьбіраў першыя камуністычныя газэты й антыкамуністычныя ўлёткі, затым на просьбу прэзыдэнта Ўілсана ўзначаліў міністэрства гандлю ЗША.

У 1919 годзе арганізацыя, утвораная з ініцыятывы Гувэра — American Relief Administration (Амэрыканская адміністрацыя дапамогi)¹, у

¹ Першая Амэрыканская адміністрацыя дапамогi (ARA) была ўтворана пастановай прэзыдэнта Вудра Ўілсана 25 лютага 1919 дзеля даставы і разъмеркавання ў Эўропе дапамогi ў памеры 100 000 000 даляраў, вылучаных Кангрэсам ЗША. Гэтая АРА пад кіраўніцтвам Г.Гувэра дзейнічала да 30 ліпеня 1919. Яе офіс i рапшту запасаў пераняла новая, цалкам прыватная дабрачынная арганізацыя, якую стварыў, зарэгістраваў і ўзначаліў таксама Гувэр — ад 1 жніўня вядзецца адлік дзейнасці Эўрапейскага дзіцячага фонду АРА. Калі ў 1921 у Рэспубліцы пачаўся голад, фонд ужо завяршаў свою працу ў краінах Эўропы, у т.л. на тэрыторыі Заходній Беларусі. Паколькі новая дапамога адрасавалася ў дзесяцім, і даросльым, была змененна назва арганізацыі — яна стала называцца АРА, як і першая дзяржаўная арганізацыя. У гэтай кнізе ўжываецца адна назва — АРА — для ўсяго пэрыяду 1919—1923.

скароце АРА, — пачала дапамогу Польшчы. Калі ў 1921 годзе ў савецкай Рэспубліцы пачаўся голад, Гувэр, нягледзячы на супраціў бальшавікоў, дамогся права ратаваць ахвяры ў Рэспубліцы, Украіне й Беларусі.

Подзьвіг Гувэра ня меў прэцэдэнтаў. У 1914—1924 гадох пад ягоным кіраўніцтвам разъмеркавана ў Эўропе больш за 33 мільёны 841 тысячу тон дапамогі коштам больш за 5 мільярдаў 234 мільёны даляраў. Гэта было зроблена ва ўмовах вайны й разбурэння, калі ўрады старых і новых дзяржаваў былі засяроджаныя на сваіх унутраных праблемах.

Невядомыя мне сваякі альбо цёскі па прозвішчы атрымлівалі амэрыканскую дапамогу ад 1919 да 1922 году, пакуль АРА не спыніла дзеянісць у тагачаснай Польшчы. Ад 1922 году АРА пачала аперацыі ў падсавецкай Беларусі — Менску й шасці паветах, з насельніцтвам менш за 2 мільёны чалавек. Асобныя прадстаўніцтвы АРА былі адкрытыя ў Гомелі й Віцебску, якія тады адміністрацыяна належалі РСФСР. Разам у трох беларускіх акругах АРА жыло каля 7 мільёнаў чалавек.

Амэрыканскі рыс, муку й малако атрымлівалі Янка Купала, Усевалад Ігнатоўскі, Уладзімер Пічэта, Язэп Лёсік, Якуб Колас, Зымітрок Бядуля, Зыміцер Жылуновіч, Уладзіслаў Галубок, Лідзія Ржэцкая, Сыцяпан Некрашэвіч... Марна было шукаць згадкі пра гэты ўклад амэрыканскага народу ў беларускую культуру й навуку ў гістарычных энцыклапедіях.

Из Бреста на юг Воронеж
погнали избранные дельные русские Штаты
штурм Всеводарный приблизил

19-

-24-



1. *Anemone* C. Andreev
 2. *Fragaria* A. Tsvetkov
 3. *Spiraea* A. Tsvetkov
 4. *Geum urbanum* M. Melenchuk
 5. *Thlaspi* A. Tsvetkov
 6. *Locc.* B. Kuzmin
 7. *Locc.* B. Kuzmin
 8. *Lavandula* A. Kozlyuk
 9. *Camassia* N. Gubin
 10. *Lepidium* A. Lazorkin
 11. *Menus*
 12. *Scrophularia* A. Lebedeva
 13. *Pyrola*
 14. *Kobresia* F. Rybach.
 15. *Hieracium* I. Leonidov
 16. *Primula* I. Leonidov
 17. *Polygonum* I. Leonidov
 18. *Primula* I. Leonidov
 19. *Typha* A. Crozzer
 20. *Convolvulus* E. Tsvet
 21. *Carex* A. Mironov
 22. *Urtica* E. Tsvet
 23. *Carduus* B. Kozlov
 24. *Cirsium* M. Gerasimov
 25. *Matricaria* A. Tsvetkov

Умершие в Москве в 1918 году

Г. Григорьев С. Григорьев
Борис Смирнов А. Толстой
Андрей Белов
В. Данилев В. Соловьев.
Н. Демидов Н. Ефимов
В. Красин Н. Жданов
А. Зарин Г. Петровский
С. Панасюк и М. Григорьев
Д. Коновалов Н. Воронцов
А. Бородын С. Бондарев А. Тихонов
Н. Константинов Н. Кочубеев
А. Григорьев А. Букинин
А. Дядьковский И. Бородын
А. М. Чистяков
А. Г. Зинин Н. Садовников
А. Скачков И. Заринко
А. Абакумов
Н. Данилев Н. Петров
А. Панасюк С. Казанцев
Н. Киреевский Н. Рогачев
А. Бородын А. Шестаков
А. Григорьев А. Никонов
А. Соколов Н. Кузнецов

Сотні падобных лістоў спалі ўдзячныя дзеци і дарослыя зь Беларусі на адрас АРА. Шэсьць разоў сярод подпісаў супстракаецца прозвішча Лукашук

дыях, манаграфіях і падручніках XX стагодзьдзя.

Беларуская савецкая энцыклапедыя 1969 году АРА ігнаруе, а ў 1996-м у артыкуле «АРА» Беларуская энцыклапедыя піша:

Урадавая арг-цыя ЗША ў 1919—23 па аказані харчовай і інш. дапамогі еўрап. краінам, што пацярпелі ў 1-ю сусв. вайну. Узначальваў Г.Гувер. Фактычна выкарыстоўвалася для ўмацавання эканам. і паліт. пазіцый ЗША, стрымлівання рэв. руху ў Венгрыві, Румыніі, Балгарыі і інш. У 1921—22 аказала дапамогу ў час голаду ў Паволжы, на Украіне. У выніку канкурэнцыі з боку Англіі, Францыі і Італіі яе дзеянасць у Еўропе спынена.

Адзіны праўдзівы сказ — найкарацейшы, пра Гербэрта Гувэра. Астатнія чатыры — недакладнасці, замоўчаныні ў хлусъня.

Гісторыю АРА пісалі самі араўцы. Гаралд Фішэр узнічальваў гістарычны аддзел арганізацыі і ў 1927 годзе выдаў кнігу «Голад у савецкай РССР, 1919—1923». Аднак Беларусі там адведзеныя пяць з паловай старонак — зь пяцісот. Асобныя дасьледаваныні прысьвеканыя дзеянасці АРА ў Польшчы, дзе імем Гувэра названыя пляцы, пастваўлены помнік. Першое дасьледаваньне дзеянасці АРА ў Беларусі зьявілася таксама ў ЗША. У 1978 годзе студэнтка Прынстанскага ўніверситету Алеся Кіпель прысьвяціла гэтай тэмэ дыплёмную працу ў й

надрукавала артыкул у «Запісах» Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва.

Нягледзячы на афіцыйнае маўчаньне, у Беларусі Герберта Гувэра памяталі. Карта разъмяшчэння харчовых пунктаў АРА густа пазначаная вакол Берасьця, Баранавічаў, Наваградку, Ашмянаў, Ваўкавыску, Вялейкі, Пінску: 1 мільён 315 тысяч 490 дзяцей карміла АРА штодня ў тагачаснай Польшчы ў пік актыўнасці. У 1931 годзе ў гонар Гувэра была названая вуліца ў Горадні. Але ў 1939-м, як толькі саветы прыйшлі ў Заходнюю Беларусь, шыльду зь імем амэрыканскага презыдэнта зънялі. Напачатку 1990-х гадоў гарадзенскі гісторык Ігар Трусаў пропанаваў аднавіць назыву:

Жывуць людзі, якіх не было б на съвеце, калі бы гэты высакародны чалавек не намагаўся накарміць і апрануць галодных людзей у незнаймай, далёкай, разбуранай вайной краіне. Глыбока прыстойна зрабілі б гарадзенцы, калі б вярнулі маленькай вуліцы імя Герберта Гувэра...

Амэрыканская дапамога падсавецкай Беларусі ў 1922—1923 гадох перавысіла 14 тысяч 440 тон харчу, мэдыкаментаў, абсталявання, адзеніння коштам больш за 2 мільёны 730 тысяч даляраў². Дапамогу Беларусі таксама аказвалі іншыя дабрачынныя арганізацыі — Чыр-

² 1 даляр ЗША ў цэнах 1922 роўны 11 далярам ЗША 2004.

вони Крыж, місія Нансэна³, Таварыства сяброў — Квакеры⁴, Амэрыканскі аб'яднаны габрэйскі камітэт разъмеркаваньня фондаў — Джойнт⁵, шэраг амэрыканскіх рэлігійных арганізацыяў. Усе яны, нашмат меншыя паводле маштабу да-памогі, узаемадзейнічалі з АРА. Найбуйнейшая зь іх, Джойнт, больш за год арганізацыі на ўваходзіла ў склад АРА.

Араўцы кармілі галодных і лячылі хворых, ратавалі ўцекачоў і дапамагалі выезду да сваякоў у Амэрыку, чыталі лекцыі, распачалі ў Менску курсы ангельскай мовы... І адначасова — вялі бясконцае змаганьне з навасьпечанай савецкай бюракратыяй, за імі сачыла ЧК⁶, іхныя рэчы канфіскувала мытня, ім спрабавалі дыктаваць свае ўмовы камуністычныя прафсаюзы...

Некаторыя знайшлі ў Беларусі жонак, некаторыя паслья вярталіся сюды зноў. Падчас працы ў Гувэраўскім інстытуце ў Каліфорніі я разаслаў некалькі сотняў лістоў у спробе знайсьці

³ Найвышэйшая камісія Лігі Нацыяў у справах уцекачоў (1919—1946). У 1921—1930 дзеянічала пад кіраўніцтвам нарвэскага палярнага дасьледніка Ф. Нансэна.

⁴ Квакеры — Таварыства сяброў, пасльядоўнікі радыкальнага кірунку ў пратэстантызме; заснаванае ў 1652 у Ангельшчыне. Амэрыканскіе таварыства сяброў (Квакеры) аказвала дапамогу ахвярам першай і другой усясьветных войнай.

⁵ Аб'яднаны камітэт разъмеркаваньня фондаў дапамогі габрэям, якія пацярпелі ад вайны, заснаваны ў 1914 у ЗША.

⁶ ЧК (ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия) — карны орган дыктатуры ў пазасудовой расправы з праціўнікамі камуністычнага рэжыму ў савецкай дзяржаве (1919—1922). У 1922 пераўтвораная ў ГПУ (гл. зноску 41).

нашчадкаў супрацоўнікаў АРА, уведаць пра іхныя лёсы. Памяць пра Беларусь яны захоўвалі доўгія гады. Джордж Шрэмэл, які ў 1921 годзе працаваў у Менскай акрузе АРА, пісаў у студзені 1944:

Найлепшыя пажаданыні ўсім арамітам Менскага рэгіёну — д'ябальскае месца быць там цяпер...

Супрацоўнікі АРА выдатна адчувалі сваю ролю ў місію. Шмат гадоў паслья спыненьня дзеянасьці *aramity*, як яны сябе называлі, выдавалі бюлетэнь, праводзілі штогадовыя супстрэчы, перапісваліся. Да канца дзён яны называлі Гербэрта Гувэра «Chief» — шэф, ці кіраўнік — так называюць правадыроў індзейскага племя, і захоўвалі сваё араўскае братэрства.

Гэтая кніга — толькі спроба падзякаваць за сваё прозывішча ў лістах да Гербэрта Гувэра, што ўсе гэтыя гады ляжалі ў прыцемненых сковішчах архіву ў Каліфорніі.



2

■
**АРА Ў МЕНСКУ: НЯ ЧУЛІ,
НЕ ЧАКАЛІ, НЯ КЛІКАЛІ**

Амэрыканцы ў горадзе. — Сала скралі. — Зьбянтэжаны Чарвякоў. — Беларуская памяркоўнасць. — Зварот Рады БНР. — Рамантычнае тлумачэнье. — Нумары з пацукамі. — Від на Менск з «Парыжу»

Сынежным ранкам 8 студзеня 1922 году на пэрон менскага вакзalu з прыступак салён-вагону ступіў Дональд Эгбэрт Гардзі — вэтэран АРА, які меў багаты досьвед гуманітарнае працы ў розных краінах Эўропы. Пазыней у сваёй кар'еры Гардзі будзе некалькі дзесяцігодзьдзяў працеваць у «General Motors», рэпрэзэнтаваць

інтарэсы кампаніі ў Лёндане, Гамбургу, Залатым Беразе і ўсёй Цэнтральнай Афрыцы. Ніякія будучыя перашкоды не спалохаюць пасъля гарту, які першы кіраўнік акругі АРА атрымае ў Менску. І гаворка зусім не пра маразы й прастуды...

Першую навіну амэрыканцы (разам з Гардзі прыбылі лекар Ралф Герц) прывезылі з сабой, дакладней — не прывезылі. Недзе ў дарозе з Масквы з эшалёну зьніклі два вагоны з топленым салам. Ані паравозная брыгада, ані кандуктары нічога не маглі патлумачыць. Другая навіна была ня лепшая за першую: гасцьцей ніхто не чакаў.

Толькі праз тыдзень пасъля прыезду Доналд Гардзі здолеў напісаць першую справа здачу ў штаб-кватэрУ АРА ў Маскве:

Мы прыбылі ў Менск на спэцыяльным цягніку з 12 вагонаў раніцай у аўторак. Наступнай раніцай мы выставілі свае паўнамоцтвы Прэзыдэнту Беларускай Рэспублікі сп. Чарвякову⁷. Сп. Чарвякову не паведамілі па савецкіх каналах пра місію АРА ў Беларусі. Ён паабяцаў зрабіць усё, што патрэбна, і афіцыйна дазволіў распачаць дзеянісць і даставу харчовых пакетаў, але даў выразна зразумець, што ён ня можа нічога канкрэтнага зрабіць у справе складоў, офісаў, жыт-

⁷ Так у амэрыканскім лістуваньні тытулявалі старшыню Цэнтральнага выканаўчага камітэту ў Савету народных камісараў (1920—1924) Аляксандра Чарвякова. (*Тут і далей усе цытаты з архіўных і іншых дакумэнтаў і публікацыяў падаюцца бязь зъменаў, адпаведна арыгіналам.*)

ла й г.д., пакуль не атрымае афіцыйную інфармацыю пра місію АРА ў Беларусі.

На другі дзень былі разладаваныя адзінаццаць вагонаў з гуманітарнай дапамогай, мяхі з прадуктамі даставілі ў чыгуначны склад для часовага захоўвання. З транспартам было лягчэй — у адным з вагонаў прыбылі свой грузавік. Араўцы адразу пачалі шукаць пастаянны склад.

Гардзі пісаў:

У Менску падчас розных нямецкіх і польскіх акупацыяў 30% усіх будынкаў разбурана, у тым ліку 90% складавых памяшканьняў. Пагодзімся на любое, што знайдзем. У Менску проста німа такога сучаснага прымальнага складу, які мы хацелі б мець. Праўда, мы знайшлі невялікі склад для даставаў у горадзе. Жыльлёвые ўмовы наўрад ці могуць быць горшыя, чым маем у гатэлі «Парыж». Спадзяемся неўзабаве знайсьці нешта лепшае.

Мінула два тыдні пасъля прыезду, аднак Прэзыдэнт Беларусі так і не атрымаў нікага тлумачэння з Масквы.

Гардзі паведамляў у штаб-кватэрУ АРА:

Варта адзначыць, што прыняць ё Чарвяковым умоваў Рыскага пагадненія⁸ тычыцца толькі яго

⁸ Рыскае пагадненне паміж савецкім урадам і АРА было падпісане 20 жніўня 1921 у Рызе. (*Падрабязна гл. с.62—66.*)

асабіста, але Беларуская Рэспубліка як незалежная рэспубліка патрабуе, каб гэтае пагадненъне было прынятае народным камісарыятам Беларусі.

Да прыняцьца пастановы народным камісарыятам Прэзыдэнт можа надаваць дапамогу толькі ў межах існых законаў і правілаў. Камісарыят мае паседжаньне 27 студзеня, і нас запэўніваюць, што пагадненъне будзе прынятае й ня будзе ніякіх цяжкасцяў. Аднак сёньня Чарвякоў ад'яжджае ў Москву, дзе абмяркуе гэтую справу ва ўрадзе, і тады зможа больш рашуча дапамагаць нам на месцы. Нашая прапанова – каб управа сп. Эйдука звязалася са сп. Чарвяковым у Москве ѹ скрысталася ѿсе магчымыя сродкі ўплыву дзеля ўпарадкаваньня нашых дачыненъняў зь Беларускай Рэспублікай⁹.

Паводле пагадненъня між АРА й савецкім урадам справамі амэрыканскай дапамогі апекаўся паўнамоцны прадстаўнік ураду РСФСР пры ўсіх замежных арганізацыях дапамогі. У 1921 годзе на гэтую пасаду быў паставленаы былы латыскі стралок, зацяты камуніст Аляксандар Эйдук (пазней яго замяніў Карл Ландэр). Пры савецкім урадзе таксама дзейнічаў

⁹ У 1921 была падпісаная дамова аб ваенным і гаспадарчым саюзе паміж БССР і РСФСР. У тэксце адзначалася, што два ўрады цалкам прызнаюць «незалежнасць і сувэрэннасць кожнага з бакоў». Лічылася, што рэспублікі пагадзіліся аб'яднаць наркаматы ваенных і марскіх справаў, замежнага гандлю, фінансаў, працы, шляхоў зносінаў, поштаў і тэлеграфу, народнай гаспадаркі. Замест права самастойна вырашаньня свае справы Беларусь атрымлівала ўпаўнаважаных аб'яднаных камісарыятаў.

камітэт ліквідацыі наступстваў голаду (*Последгол*).

ARA спрабавала пачаць апэрацыі ў Беларусі яшчэ ў 1921 годзе. Цэнтральная камуністычныя ўлады выступілі супраць. Москва адхіліла амэрыканскі плян неадкладна пачаць харчаванье дзяцей, хворых і ўцекачоў у Беларусі.

Беларусь ад пачатку голаду ў Паволжы разглядалася выключна як рэспубліка-донар. На загад «цэнтра» мясцове начальства хутка арганізавала абавязковы збор сродкаў: рабочыя мусілі адлічваць частку заробку, працаваць на суботніках і нядзельніках, з прыватнікаў збиралі грашовыя ахвяраваныні, збожжа, муку, гародніну, ад сівятароў патрабавалі здачы царкоўных каштоўнасцяў і праводзілі канфіскацыі¹⁰. Паводле афіцыйных спрэваздачаў, ад саўгасаў шасці паветаў Беларусі ў 1921—1922 гадох адправілі ў Расею 960 тон харчу і 120 тон насенія, а начальства Віцебскай і Гомельскай

¹⁰ 23 лютага 1922 у Москве быў выдадзены дэкрэт «Аб пададку канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў», якія, паводле афіцыйнай вэрсіі, ішлі на барацьбу з голадам. 1 сакавіка адмысловая камісія канфіскацыі на чале з А.Чарвяковым была ўтвораная ў Менску. У красавіку пачалася татальнай канфіскацыя ў храмах Беларусі (у т.л. былі раскрытыя мошчы Эўфрасіні Полацкай у Спаса-Эўфрасіннеўскім манастыры). Як сведчыць гісторык У.Навіцкі (зборнік «Канфесіі на Беларусі (канец XVIII—XX ст.)», было канфіскавана каштоўнасцяў на 4 000 000 залатых рублёў. Сакрэтны цыркуляр савецкага ўраду, аднак, накіроўваў гроши не на дапамогу ахвярам голаду: «Каштоўнасці, адбраныя ў закрытых цэркваў, павінны ўлічвацца ў накіроўвацца ў асобнай граве, таму што яны паступаюць не ў ЦК *Последгола*, а павінны накіроўвацца ў дзяржаўны фонд».

губэрня ў рапартавала аб адпраўцы 25 тысяч тон насеннага збожжа. Адначасна ў Беларусь прыбыло каля 13 тысяч дзяцей з Паволжа.

Толькі празь некалькі месяцаў АРА здолела пашырыць свае аперацыі на Беларусь, але мусіла напачатку абмежавацца выдачай адрасных індывідуальных пасылак.

Беларусь, якая лічылася самастойнай рэспублікай, мела заключыць асобную дамову з АРА. Такую дамову заключыў урад Украіны. Але, як напіша пазней гісторык АРА Гаралд Фішэр:

Як і украінцы, афіцыйныя асобы Беларускай Савецкай Рэспублікі некалькі дзён настойвалі на сваім праве незалежнай рэспублікі, паведаміўшы амэрыканцам, што дамова з РСФСР не азначае таксама дамовы зь Беларусью. Аднак беларусы не адстойвалі гэтага пазыцыі так упарта, як украінцы, і таму не было патрэбы заключаць асобнае пагадненне зь Беларусью.

Масква зь Менскам не цырымонілася: пасля падзелаў і перадзелаў тэрыторыі ад 15 мільёнаў чалавек, што жылі ў этнічнай Беларусі, у складзе БССР у 1922 годзе налічвалася менш за два мільёны. Камісары ў Менску выконвалі ўсе дырэктывы цэнтру.

Рада Беларускага Народнага Рэспублікі, якая дамагалася незалежнасці краіны, неаднойчы зъвярталася да ЗША ў саюзынікаў з тлумачэннямі ѹ нотамі, просыбамі аб дапамозе.

Яшчэ ў лістападзе 1918 Рада БНР пісала на

імя прэзыдэнта Паўночна-Амерыканскіх Злучаных Штатаў і ўрадаў цэнтральных дзяржаваў:

У імя культуры й чалавечнасці, у імя пачатку гуманнасці, задэкліраваных спадаром Прэзыдэнтам Паўночна-Амерыканскіх Злучаных Штатаў Рада Беларускай Народнай Рэспублікі просіць уратаваць безбаронную Беларусь ад разгрому і дзеля гэтага цяпер жа, да адходу акупацыйнай арміі, забясьпечыць ёй зынешнюю недатыкальнасць прызнаннем Яе самастойнасці і Незалежнасці і ўнутраную бяспеку перадачай у рукі Рады цывільнага кіраванья краем.

Не апраўдаліся спадзевы, што ЗША дапамогуць стварыць мірную высупу памерам у краіну пасярэдзіне эўрапейскага тэатру баявых дзеянняў; прыярытэты краінаў Антанты, якія надалей ваявалі супраць нямецкай агрэсіі звонку ў чырвонай пошасці знутры, не супадалі з інтарэсамі БНР. У 1920 годзе, ужо з выгнання, Рада Народных Міністраў БНР падрыхтавала яшчэ адну ноту ўраду ЗША з пратэстам супраць палітыкі аднаўлення былой Расеі:

Пакуль граніцы этнографічныя ня будуць пакрывацца граніцамі дзяржаўнымі, пакуль сталеццямі няволеныя Расеяй народы не здабудуць сваёй даўнай свабоды, датуль немагчымы супакой на тэрыторыях былой Расеі, а гэто значэ немагчымы супакой на Усходзе Эўропы...

Амэрыканскія ўрады Ўілсана, а пасъля Куліджа, Гардынга й Гувэра не былі прыхільнія да бальшавіцкай Рasei. ЗША цьвёрда адмаўлялі РСФСР, а пасъля СССР у дыпляматычным прызнаньні, нягледзячы на крамлёўскія намаганьні¹¹.

Гербэрт Гувэр, які, перад тым як стаць прэзыдэнтам, займаў міністэрскія пасады ў папярэдніх адміністрацыях, выступаў рашучым праціўнікам прызнаньня саветаў, але адначасова рабіў усё, каб дапамагчы ахвярам голаду ў Эўропе незалежна ад палітыкі, нацыянальнасці, клясавага падзелу.

Пастанова Гувэра пашырыць дапамогу на Беларусь была выкліканая ня засухай, паморкам ці неўраджаем — у параўнаньні з катастрофай у Рasei мясцове насельніцтва не галадала. Але Беларусь становілася месцам вяртання й небывалай канцэнтрацыі ўцекачоў.

¹¹ У архівах АРА захоўваецца нататка «Незалежнасць Беларусі» з амэрыканскіх газэтаў ад 12 чэрвеня 1922: «Два беларускія дэлегаты, міністар Рэспублікі сп. Жытлоўскі і ягоны сакратар сп. Анэктэйн, ціпер знаходзяцца ў Лёндане са спэцыяльнай місіяй. У заяве для друку яны гавораць: «Нягледзячы на тое, што Рыская дамова між Польшчай і Рasei быццам бы прызнае незалежнасць Беларусі, у сапраўднасці краіна анэксавана Рaseй і Польшчай. Афіцыйныя пратэсты супраць гэтага парушэння міжнароднага права былі заяўленыя Антанце й Лізе Нацыяў. Насельніцтва галадае пад камуністычным кіраваннем; ня лепшы лёс тых, хто застаўся пад Польшчай. Калі б аднавіліся нармальныя ўмовы, нацыянальная эканоміка хутка б разъвілася дзякуючы спрыяльнаму геаграфічнаму становішчу. Як толькі Беларусь здабудзе незалежнасць, яна безумоўна ўступіць у фэдэрацию зь Літвой і такім чынам далучыцца да Балтыйскага звязу, куды яна належыць паводле гісторыі геаграфіі».

Сярод дакумэнтаў АРА сустракаецца рамантычнае тлумачэнье амэрыканскай дапамогі Беларусі:

Беларусь — самае крывавае поле бітваў, празь якое цягам сямі гадоў прайшлі сем арміяў, — была ня ў стане вытрымаць націску хворых уцекачоў, якім, каб выжыць, патрабаваўся дагляд як за малымі дзецьмі.

Магчымасці Беларусі былі вычарпаныя. Наступіў момант, калі рэспубліка ня вытрымала ціску, і орды польскіх, нямецкіх, габрэйскіх, татарскіх, башкірскіх, кіргіскіх і расейскіх уцекачоў апынуліся ў такім самым стане, як амаль два мільёны мясцовых жыхароў.

Яны галадалі, паміралі ад хваробаў, ня мелі вондраткі. Штодня забіраў сотні жыцьцяў голад у Паволжы. На Меншчыне лік ішоў на дзясяткі.

Беларусь не хацела дапамогі звонку. Натхнёная духам продкаў, якія спынілі татараў, што заваявалі ўсю астатнюю імпэрыю сотні гадоў таму, Беларусь да апошняга моманту адмаўлялася ад замежнай дапамогі. Толькі калі ўлада пераканалася, што краіна ня ў стане сама даць рады наплыву ўцекачоў, быў дадзены дазвол прыйсьці на дапамогу арганізацыі, што рэпрэзэнтавала нацыю з-за акіяну.

Насамрэч урад у Менску да гэтага рашэння не спрычыніўся. А ў Гомелі й Віцебску бальшавіцкае начальніцтва ўсімі спосабамі спрабавала пазбавіцца амэрыканцаў.

Пасъля паездкі Чарвякова ў Москву ў Мен-

ску была ўведзеная новая пасада для працы з замежнымі арганізацыямі. Пасада мела доўгі назоў:

Паўнамоцны Прадстаўнік ураду С.С.Р.Б.¹² і Ўпаўнаважаны Паўнамоцнага Прадстаўніка ураду Р.С.Ф.С.Р. пры ўсіх замежных арганізацыях дапамогі Рәсей ў Заходній вобласці.

Зона адказнасці ўпаўнаважанага выходзіла за адміністрацыйныя межы Беларусі і ўключа-ла суседнія губэрні, якія тады належалі да РСФСР, — Гомельскую, Віцебскую й Смален-скую. Пасаду заняў Мар’ян Стакоўскі — чальц Польскага бюро пры ЦК КП(б)Б (Польбюро), былы начальнік галоўнага эвакуацыйнага камітэту, пасъля наркам аховы здароўя Беларусі. Яму дапамагаў невялікі штат: сакратар, трох тэхнічных супрацоўнікі й адмысловы памоchnік. Афіцыйна пасада называлася «памоchnік у сувязях з ЧК».

Пасъля году працы ў Беларусі, разьмерка-вання тысяч тон харчу, мэдыкамэнтаў, во-праткі, ратавання дзяцей і ўцекачоў, штодзён-ных шчыльных контактаў і велізарнага лісташ-вання кіраўнік Менскай акругі АРА так пад-сумуе ўражаныні ад супрацы з упаўнаважаным:

Немагчыма атрымаць у пісьмовым выглядзе ад Стакоўскага што-кольківек хоць крыху падобнае да агульнага ўхвалененя працы АРА.

¹² Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусі — першая афіцыйная назва савецкай Беларусі.


Але ёсё гэта будзе наперадзе. У першы дзень па прыездзе амэрыканцы адправіліся шукаць месца для начлегу. Вольныя пакоі знайшліся ў гатэлі на вуліцы Савецкай, які зъмяніў гаспадара, але захаваў свой дасавецкі назоў «Парыж»¹³. Амэрыканцаў пасялілі на апошнім паверсе. Вокны выходзілі на засынжаны парк. Пратаптаныя дарожкі сыходзіліся ў цэнтры ля закрытага на зіму фантана, прыгожы будынак на рагу аказаўся тэатрам.

Ліфта не было, тэлефон адсутнічаў, у нумарах не было рукамойнікаў. Гарачая вада зьнікла разам зь мінулай уладай, пры новай зьнікала й халодная. Як пісаў праз два месяцы адзін з амэрыканцаў лекар Ралф Герц:

Мы живём у гатэлі, заражаным пацукамі й паразитамі, дзе няма практычна ніякіх санітарных прыстасаваньняў, ані дзе памыцца, ані водаправоднай вады на нашым паверсе, і нам даводзіцца самім гатаўцаць сабе ежу ў сваіх пакоях на невялікім прымусе.

Герц сканчаў ліст спадзяваньнем, што ўлады неўзабаве дадуць новае жыльё, тым болей што праз тыдзень мела пачацца разьмеркаванье вялікіх мэдычных даставаў.

¹³ Гатэль на 26 нумароў. Цяпер тут, на рагу пр. Ф.Скарны й вул. Энгельса, будынак, побач зь якім месціцца Малая сцэна тэатру імя Янкі Купалы. (Тут і далей назвы вуліц, установаў, пасадаў, арганізацый, а таксама меры вагі й даўжыні, грошовых адзінкі і г.д. падаюцца адпаведна тагачасным дакумэнтам.)



Гатэль «Парыж» летам 1922 пераймянуюць на «Савецкі»

Амэрыканцы ня ведалі, што правядуць у «Парыжы» яшчэ ня тыдзень і ня два, а агулам дзесяць месяцаў. Што менскі «Парыж» стане ня толькі жытлом, але й першым офісам, і складам. Што сюды яны прывядуць менскіх дзяўчат, зь якімі ажэнняцца. Што іхныя рэчы будуць ператрэсеныя «невядомымі», якія пакінуць гроши, але зънясуць запісы й фатаздымкі.

Ніхто — ані абслуга ў гатэлі, ані камісары ва ўрадзе, ані чэкісты, ані самі амэрыканцы — ня ведаў, што пачатая справа стане самай буйной дабрачыннай акцыяй у Беларусі ў XX стагодзьдзі.

І самай забытай.



do Раина Вега за ле Торг, 2 плюс,
му кіркетату ад Амерыкі, атда
кінгуты ёнамі рэзюбені.

Кідзік Г. Матвіеіч. А. Чарнінік.
за дыяронікім адукацыйскім А. Чемеріхі. Ам-
ерыкія Уільям. Атат згучтажкі Атадзік
лена Мінко Захік Малес сплендзіндр Го-
тадзік Гарлеме Рівер Гарлеме Костані
прунтоўсіч Іваніч Супруніч съ-
рой Кідзік Анна Кідзік селена Мінко Марія В-
ладзіміра Гаінеківісі Анна Александра Але-
ксандра Супруніч А. Кіко Адукацыйскіх згучтажкі
Івана Стасіч Анна Стасіч Раіна Міхе-

і зіні
вілу з

орзел
памі
штадзе
быле да
аініяд
се візо
горзел

3

НЬЮ-ЁРК-ВАРШАВА: ГОЛАД ЗА ПОЛЬСКАЙ МЯЖОЙ

Бульба для банкету. — Хлеб па-лідзку. — 100 мільёнаў для Польшчы. — Харчаванье пад акупацыяй. — Дзеци й Гувэр. — Пратэст Рады БНР. — Габрэйскія пагромы. — Заможныя беларусы

У нью-ёрскім гатэлі «Камандор» рыхтавалі банкет на тысячу гасцей. Запрошаныя былі банкіры, уладальнікі й дырэктары кампаніяў, найбагацейшыя амэрыканцы, якія былі ў становішчы заплаціць заяўлены кошт абеду — 1000 долларуў.

Дам у вечаровых туалетах і джэнтэльмэнай у смокінгах чакалі драўляныя сталы без абрусаў,

цьмяна паблісквалі бляшаныя міскі й цыновыя лыжкі, не было сурвэтак. Напачатку падалі бульбу, затым — рыс, прыгатаваны на вадзе, і кубачак какавы. У цэнтры залі на велізарным стале стаяла пустое крэсла — сымбаль адсутнага гаспадара імпрэзы, галоднага ёўрапейскага дзіцяці. Як знак дабрачыннасці, гарэла съвetchка, якая не дазваляе згаснуць жыцьцям самых безбаронных ахвяраў вайны.

Герберт Гувэр сабраў на той вечарыне 1 мільён даляраў¹⁴.

Пра Беларусь у колах высокое палітыкі ніхто ня згадваў. Перадзел Эўропы набіраў моц, ня спраўдзілася папярэджаныне Рады БНР, быццам «зь Беларусі хвала разбурэння пагражаем перакінуцца на Захад і ўзмацніць там бедзтва ўсясьветнай вайны». Амэрыканскі ўрад не адказаў на зварот кіраўніцтва БНР аб прызнаныні, які ўвосень 1918 падпісалі Старшыня Рады Язэп Лесік, намеснік Аркадзь Смоліч і сакратар Пётра Крэчэўскі. Аднак хаця дзяржаўныя інтарэсы Беларусі ня згадваліся ў міжнародных дамовах, цалкам беларуская тэма не зынікала. Тэрыторыя, якую заняло польскае войска на Ўсходзе, была домам для 4 мільёнаў этнічных беларусаў. Гэта была тэрыторыя бяды.

Шмат беларусаў нават сярэдняга веку яшчэ памятаюць пах хлеба, які іхныя бабулі пяклі ў

¹⁴ Гувэр пачаў беспасярэдне займацца дапамогай польскім ахвярам вайны ў 1915. Ён вёў перамовы зь нямецкім камандаваннем і кіраўніцтвам Антанты, каб забяспечыць даставу харчаванья ў акупаваную Польшчу. Калі ў лістападзе 1918 ЗША прызналі Польшчу, на чале дапамогі стаў Гувэр.

вясковых печах. Кожная гаспадыня мае свае сакрэты, у кожнай мясцовасці бохан мае свой адметны смак. Адмысловы рэцэпт мясцовага хлеба запісаў інспектар АРА Гершэл Ўокер, які наведаў у 1919 годзе Ліду:


У людзей няма муکі, солі, у гэтым рэгіёне яны пякуць хлеб з сумесі травы, верасу й крапівы. Яны дробна сякуць гэтыя інгрэдыенты, дадаюць нешта для клейкасці і потым пякуць на агні. Я каштаваў два гатункі гэтага хлеба — адзін у съвятаровым доме, другі ў селяніна. На мой густ, абодва былі адноўлькава дрэнныя. Розыніца была ў колеры — у съвятара хлеб быў съвятлейшы.

Ўокер праехаў па ўсім Віленскім краі.

Лёс Вільні як сталіцы вырашаецца на канфэрэнцыі Лігі Нацыяў, а пакуль ёю кіруе вайсковае камандаваныне. Трэба карміць шмат беспрацоўных, акупацыйную армію, скарб гораду пусты ад частых акупацый. Насельніцтва скарацілася на 30%, высокія цэны, шпіталі ня маюць сродкаў і пераўнененія хворымі й галоднымі.

На момант падарожжа амэрыканскага інспектара Віленскі край складаўся зь дзесяці адміністрацыйных раёнаў. Палякі кіравалі шасцю, астатнія чатыры належалі да Сярэдняй Літвы¹⁵. Ўокер апісваў пабачанае:

¹⁵ Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі Віленшчыны й Гарадзеншчыны ў 1920—1922 пад кантролем Польшчы.



Фрагмент карты пунктаў АРА ў Польшчы ў 1922: калі тысячы амэрыканскіх кухань дзеянічалі на тэрыторыі Беларусі

На ўсход ад акопаў лініі фронту ляжыць рэгіён Дзісна—Глыбокае, які ня надта пацярпеў ад вайны. Аднак рэгіён шмат разоў захоплівалі бальшавікі. Дамы й маёмы заможных землеўладальнікаў разбураныя, ніхто зь іх не вярнуўся. Зямля не апрацоўваецца.

На захад ад лініі акопаў месціцца Ліда. Тэрыторыя вакол яе больш пацярпела ад вайны, асабліва ад нямецкай акупацыі, — горш, чым суседнія раёны ад бальшавіцкай.


Чацверты рэгіён, дзе падарожнічаў пасланец Гувэра, — лінія фронту ад пяці да дваццаці пяці міляў шырынёй, ад Дзьвінску праз Відзы, Паставы, Мядзел, Сьвір, Смаргонь, Крэва, Багданаў, Вішнева й да прыпяцкіх балотаў. Там лініі акопаў, дотаў і дзотаў, умацаваныя з калючага дроту й разъверненых снарадамі палёў. На гэтую лінію вярталіся тысячы ўцекачоў, каб пачаць жыцьцё бяз даху над галавой, свойскай жывёлы, ежы й вонраткі.

Тактыка царскай арміі нагадвала напалеонаўскую вайну: падчас адступлення жыхароў вывозілі на ўсход, а вёскі палілі. Тыя, хто не хапеў пакідаць родныя мясьціны, хаваліся ў лясох, у замлянках, дзе ёні знаходзілі іх супрацоўнікі АРА. Як пісаў Гаралд Фішэр:

Калі хто-небудзь у съвеце меў патрэбу ў дапамозе, дык гэта жыхары ўсходніх раёнаў, куды АРА прыйшла ў 1919 і 1920 гадох, не пытаючыся, ці ахвочыя яны стаць грамадзянамі Польшчы, новай Беларусі ці яшчэ чагосьці. Несумненна, што



Унікальна амэрыканска-савецкае пасъведчанье захоўваюць дзеци Джорджа Шрэмэла ў Амэрыцы. Тэкст левай старонкі напісаны й даволі кастрюбавата перакладзены амэрыканцамі. Шрэмэл расьпісаўся на сваім фота, дакумент двойчы засъвядчаны подпісам кіраўніка Маскоўскай штаб-кватэры АРА папкоўніка Гаскела, пячаткамі АРА й Последгола



Гарантны амэрыканцам был абумоўленыя Рыскім пагадненьнем і давалі фактычна дыпламатычную недатыкальнасць. Аднак подпіс члена Палітбюро, кіраўніка Последгола Льва Каменева не ўратаваў Шрэмэла й іншых амэрыканцаў ад ператрасу на мытнях і канфіскацыі маёмасьці, затрыманняня і перашкоды у працы

ў адказ на пытаньне пра сваю нацыянальнасць альбо прыналежнасць да нацыянальнага руху яны адказалі б гэтак сама, як звычайна адказвалі ўкраінцы: праваслаўныя.

АРА неадкладна скарысталася замірэннем на польска-расейскім фронце й пачала адчыняць кухні, пастаўляць мэдыкамэнты й аказваць дапамогу на тэрыторыі на захад ад лініі фронту.

У лютым 1919 году Кангрэс ЗША асыгнаваў 100 мільёнаў даляраў на дапамогу эўрапейскім краінам. Гувэр накіраваў у Варшаву спэцыяльную місію з мэтай вызначыць харектар дапамогі й так арганізаваць яе раздачу, каб не захранаць унутраныя палітычныя праблемы. Прынцыпы Гувэра былі правераныя падчас працы ў Бэльгіі й іншых краінах:

1. Дапамагаць толькі тым, хто ня можа дапамагчы сабе.
2. Толькі наглядаць, не займаць пазыцыі ў палітычных ці іншых праблемах.
3. Захоўваць поўную роўнасць у справах з усімі нацыянальнасцямі й рэлігіямі.
4. Так арганізаваць адміністраванье ўсёю дапамогаю й дарадчую дзейнасць, каб мясцовая кірауніцтва становілася больш эфектыўнымі і ўрэшце пераняло кіраваньне цалкам.

Праз год пасля пачатку апэрацыяў АРА ў Польшчы ў справацах пазначалася, што штодзённы мільён рацыёнаў гарачай ежы ат-

рымлівалі разам з польскімі дзецьмі німецкія, габрэйскія, украінскія, а таксама беларускія¹⁶.

Гэтаму выніку папярэднічалі драматычныя падзеі. У сакавіку палякі, якія кантролівалі Менск і значную частку Беларусі, дадаткова захапілі Мазыр, Калінкавічы й Рэчыцу, а ў канцы красавіка 1920 пачалася поўнамаштабная польска-савецкая вайна¹⁷.

Яшчэ напачатку 1920 Гувэр пастанавіў павялічыць дапамогу менавіта на «Крэсах Усходніх»¹⁸. У траўні пачаліся рэгулярныя даставы прадуктаў у пункты харчаванья АРА ў Заходній Беларусі: мука, рыс, бабы, груца, сывініна й ялавічына, сухое й згушчанае малако, какава, цукар, алей, рыбін тлушч, соль, галеты. Сотні кухняў АРА адчыніліся каля Наваградку, Баранавічаў, Кобрыню, Пружанай, Нясвіжу, Ліды, Ваўкавыску, Бераставіцы, Ашмянаў, Багданава, Пінску, Берасьця й Гродні¹⁹.

¹⁶ У 1919—1922 АРА даставіла ў Польшчу 9500 таварных вагонаў харчу, было разъмеркавана 95 000 тон ежы, выдацьны 1 000 000 адзінак адзеніння, абутку й бялізны. Агульны кошт дапамогі склаў 65 841 716 даляраў.

¹⁷ Урад маршала Пілсудзкага распрацаваў «дактрыну фэдералізму» — вызваленія суседніх «малых» народаў. У Варшаве меркавалі, што дзяржавы-сатэліты санітарнага кардону будуть «круціцца вакол Польскага сонца». Вялікабрытанія папярэджвала пра небяспеку такіх амбіцыяў, але Пaryж ставіўся да гэтага дактрыны прыхільна.

¹⁸ Kresy Wschodnie — назва, якую ўжывалі афіцыйныя польскія ўлады ў дачыненні да Заходній Беларусі й Заходній Украіны, калі яны ўваходзілі ў склад Польскай дзяржавы (1921—1939).

¹⁹ У 1919—1922 на тэрыторыі Польшчы (з улікам беларускіх і украінскіх земляў) агулам дзеянічала 7650 пунктаў

У траўні кухні АРА ў Менску выдалі 59 тысяч 520 абедаў дзецям і іхным маці, у чэрвені — 45 тысяч 407. Адначасна ў Менск прыйшлі вагоны з адзеньнем: паліто, чаравікі, панчохи. Але далей дапамога АРА была спыненая — бальшавікі нанеслі ўдар у адказ, і пачалося імкліве польскае адступленне.

Кухні АРА апынуліся пад пагрозай: ніякага пагаднення з саветамі не існавала, трэба было ратаваць складавыя запасы й абсталіванье. Палякі борзда адступалі, і часам пагрузка маёмысьці АРА заканчвалася, калі бальшавіцкія часткі ўваходзілі ў горад.

11 ліпеня чырвонае войска ўзяло Менск, 18-га — Баранавічы, 19 ліпеня Горадню, 23-га — Пінск. Бальшавікі рухаліся так хутка, што паўстала пытаньне ўжо не ратаванья маёмысьці, а больш істотнае: ці амэрыканскому пэрсаналу ў Польшчы працягваць працу пасля захопу краіны бальшавікамі. Некалькі амэрыканскіх пілётаў служылі ў польскай эскадрыльлі імя Касцюшкі, і хадзілі чуткі, што бальшавіцкім дэкрэтам усе амэрыканцы абвешчаныя ворагамі.

У дзень падзеньня Пінску Гувэр паслаў кабляgramu зь Нью-Ёрку ў Эўрапейскі офіс АРА:

На мой погляд, калі нашыя людзі мяркуюць, што гэта бясьпечна, яны мусіць працягваць працу пунктаў харчаванья за лініяй, занятай баль-

харчаванья АРА, зь іх больш за 1000 — на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

шавікамі... Паслья пачатковай сумятні яны, магчыма, змогуць ізноў распачаць працу ў акупаванай бальшавікамі Польшчы ў межах пэўнага пагаднення.

Кіраунік Эўрапейскай штаб-кватэры АРА ў Лёндане Ўолтэр Брайн паслаў тэлеграму ў Маскву, у якой пытаўся, ці зацікаўлены савецкі ўрад, каб АРА працягвала харчаваць дзяцей на занятых Чырвонай арміяй тэрыторыях. Адказ прыйшоў толькі праз адзінцаць дзён. Саветы пагаджаліся, але пры ўмове, што амэрыканцы будуць дзейнічаць пад кантролем дзяржаўных органаў дапамогі. Гэтыя органы, аднак, вызнавалі клясавы падыход, што цалкам супярэчыла прынцыпу АРА дапамагаць «незалежна ад нацыянальнасці, палітыкі ці рэлігіі».

Тымчасам падзеі імкліва разъвіваліся: у жніўні чырвонае войска наблізілася да Варшавы, амбасада ЗША, а паслья беспасярэдне Дзярждэпартамэнт рэкамэндавалі ўсім амэрыканскім грамадзянам неадкладна пакінуць тэрыторыю, акупаваную бальшавікамі. Аднак АРА не давялося эвакуавацца з Варшавы. 15 жніўня пачаўся кантранаступ польскага войска, і чырвоная часткі пакаціліся назад гэтаксама хутка, як наступалі.

Дзейнасць АРА ў Заходній Беларусі аднавілася ў лістападзе, калі была падпісана дамова аб перамір'і. Даставы харчу й адзеньня адразу вярнуліся на даваенны ўзровень, кухні працавалі на поўную моц. Толькі ў Берасцейска-Пінскім рэгіёне штомесяц адпускалі 50—70

тысяч абедаў для дзяцей і дарослых, пераважна ўцекачоў²⁰.

Ад траўня 1920 па красавік 1922 польская АРА разьмеркавала на тэрыторыі сучаснай Беларусі каля 15 тысяч 300 тон харчовай дапамогі на суму каля 3 мільёнаў 670 тысяч даляраў. Таксама дастаўлялася мыла й асобна — адзеньне. Было выдадзена 150 тысяч 318 паліто, 133 тысячи 759 пар чаравікаў і 137 тысяч 522 пары панчохаў на суму каля 900 тысяч даляраў.

Універсітэты Кракава, Варшавы, Львова ганаравалі Гувэра званьнем доктара, гарадзкія ўлады называлі пляцы й прысвойвалі званыні ганаровага месеціча, скульптары ляпілі бюсты. Вуліца імя Герберта Гувэра з'явілася ў Горадні. Будучы амэрыканскі прэзыдэнт асабліва дараўжыў лістамі ад дзяцей.

У сінегні 1920 году Герберт Гувэр адказаў на дзіцячу пошту:

Дзецям Польшчы:

Я глыбока ўдзячны за цудоўныя альбомы, скруткі й доўгія сьпісы аўтографаў, якія вы паслалі мне на знак вашага разуменяня дружбы, якую амэрыканскі народ съведчыў вам у гады польскага змагання паслья вайны.

Як старшыня АРА, я дзякую вам ад імя ўсёй арганізацыі й асабліва ад імя тых адданых амэрыканцаў, сябраў АРА, якія накіраваліся ў вашую краіну й сумленна выконвалі абавязак, каб

²⁰ Ад траўня 1920 да траўня 1922 тут было выдадзена больш за 1 432 000 абедаў.

дапамагчы вам вырасьці здаровымі й шчаслівымі грамадзянамі. Спадзяюся, што праца, якую мы здолелі зрабіць, дапаможа выпрацаваць у вас ідэалы свабоды й цывілізацыі, за якія Амэрыка ўступіла ў Вялікую вайну.

У гэтым адказе не выпадковы зварот: на польскім дзецям, а дзецям Польшчы.

Неаднаразовыя напаміны ў патрабаваныні амэрыканцаў захоўваць роўнасьць, не ператвараць гуманітарную дапамогу ў інструмент палітыкі съведчылі аб проблеме, якая непакоіла Гувэра. Польская эліта адраджала нацыянальную дзяржаву паслья двух стагодзьдзяў у складзе Расейскай імпэрыі з імпэтам і апантанасьцю, не зважаючы на інтэрэсы нацыянальных мяншыніяў. Польскія ўлады скарыстоўвалі дзеля сваіх мэтаў дыпляматычныя, вайсковыя, паліцыйскія, сацыяльныя й рэлігійныя вагары, у тым ліку ѹ дапамогу АРА.

Яшчэ ў лютым 1920 на мірнай канфэрэнцыі ў Парыжы з адмысловай дэкларацыяй выступіла Рада БНР:

Атрымліваючы велізарныя запасы прадуктаў і адзежы ад Дзяржаў Антанты дзеля помачы дзецям у Польшчы, разумеючы ў гэтым і занятых палякамі на Ўсходзе землі, окупантамі ў Беларусі (асабліва ў Віленскай і Гродзенскай губэрнях) надзяляюць бадай выключна польскія прытулкі, у каторых дзяцей беларускай беднаты за цану хлеба перарабляюць на «палякаў». Калі ж беларускія прытулкі просьцяць аб выдзяленыні і ім-

адпаведнае дапамогі для іх дзяцей, ім у гэтым адмаўляюць і прапануюць перадаць усіх дзяцей у польскія рукі дзеля спольшчання. І беларускія дзецы, рэзка адчуваючы крыўду і гвалт чужынцаў, са съязымі адмаўляюцца ад «сытага жыцця» ў польскіх прытулках, дзе павінны былі бы адрачыся сваёй мовы і нацыянальнасьці, ды астаюцца на паўголоднае бытаваньне паміж сваімі!

Гувэр ведаў пра шматнацыянальны ѹ шматканфесійны склад Рэчы Паспалітай і проблемы дачыненіяў палякаў з габрэямі, беларусамі, украінцамі, літоўцамі.

Ужо ў першыя месяцы аднаўлення Польшчы пачалі прыходзіць звесткі пра габрэйскія пагромы зь Пінску, Менску, Вільні, Львова. У пагромах абвінавачвалі перш за ёсё польскіх жаўнераў. Габрэйская дыяспара ў ЗША разъмесьціла ў амэрыканскім друку абвестку, дзе сцьвярджалася, што ў Польшчы забіваюць габрэяў:

Ніколі габрэйскі народ ня меў ворага больш бязылітаснага, больш брутальнага, больш рашучага ці больш магутнага.

Амэрыканскі амбасадар у Польшчы Гібсан, аднак, паведамляў у Вашынгтон пра адсутнасць доказаў масавага забойства габрэяў ці існавання арганізаванага антысэміцкага руху. Гібсан вызначаў прычыны антысэмітизму як сацыяльныя й эканамічныя, а не рэлігійныя. Ва ўсходніх гарадох варожасць да габрэяў

была выкліканая распаўсюджаным меркаваннем пра іхнью супрацу з бальшавікамі й напады на польскае войска. Гібсан нават прапаноўваў Дзярждэпартамэнту не выдаваць замежных пашпартоў для паездкі ў Польшчу агітатарам любога кшталту — габрэйскага ці хрысьціянскага.

Гэта была дыпліматычная перапіска, не вядомая грамадзкасці. Зьбіраць дабрачынныя ахвяраваныні для Польшчы становілася праблематычна. Тады Гувэр параіў прэм'ер-міністру Падарэўскаму папрасіць амэрыканскага прэзыдэнта прыслучаць незалежную камісію.

Камісія ўсклала віну на абодва бакі. Адзначыўшы распаўсюджаныя між палякаў антысэміцкія забабоны, узмоцненныя пасъляваеннай сітуацыяй, камісія не знайшла доказаў дзяржаўнага антысэмітизму. У справаздачы адзначалася, што, «калі б гвалт чыніўся не мясцовымі бандамі альбо непадкантрольнымі атрадамі, колькасць ахвяраў ішла б на тысячи замест прыкладна дзвюхсот»²¹.

Камісіі дзеля праверкі скаргаў БНР польскі ўрад не ствараў.

Нягледзячы на неспрыяльную для беларускага насельніцтва палітыку Варшавы, мірнае

²¹ У справаздачы ня ўлічаныя падзеі падчас акупацыі Беларусі ад жніўня 1919 да ліпеня 1920. Аўтары кнігі «Джойнт в Беларусі» Э.Лофф э Б.Мельцэр прыводзяць афіцыйны дакумэнт ураду Беларусі ад 3 траўня 1922, паводле якога на часова акупаванай палякамі тэрыторыі было забіта 1100 габрэяў, паранена 150, 1250 жанчын згвалтавана, тысячи сталі ахвярамі рабавання. Пры гэтым аўтары ацэньваюць прыведзеныя лічбы як «яўна заніжаныя».

жыцьцё й свая зямля хутка зробяць амэрыканскую дапамогу ў Заходній Беларусі непатрэбнай. Яшчэ ў 1919 годзе інспэктар АРА Гершэл Ўокер так апісваў сытуацыю ў раёне Глыбока-га—Дзісны:

Сяляне, пераважна беларусы, засталіся й сталі нават больш заможныя. Яны набылі больш зямлі, ураджайнасць была добрая, хаця значна зменшылася пагалоўе коней, гавяды, сывіней.

Напачатку 1922 году, калі польская эканоміка выразна пайшла ў гару, апошні кіраунік АРА ў Польшчы Філіп Болдўін паведаміў польскому ўраду пра закрыцьцё місіі ў чэрвені. Прэм'ер-міністар Панікоўскі выказаў словаў ўдзячнасці:

Усё насельніцтва Польшчы ўслайляе імя Гувэра й атакае ўдзячнасцю й павагай усіх ягоных суайчыннікаў, хто ўдзельнічаў у дапамозе Польшчы. Адчуваньне, што праца сп. Гувэра ня будзе спыненая, але будзе працягвацца нашым народам, стане найлепшай узнагародай у момант іхнага ад'езду з Польшчы.

Польскі ўрад пагадзіўся на бясплатны транзит па тэрыторыі краіны гуманітарных грузаў АРА на мяжу зь Беларускай Савецкай Рэспублікай. 15 тысяч тон збожжа штомесяц да-стаўлялася з Гданьскага порту ў Стоўпцы, дзе вузкія эўрапейскія колы мяніліся на шырэйшыя. Міністар замежных спраў Польшчы

Канстанты Скірмунт так тлумачыў гэтае разшэннне ў лісьце да Герберта Гувэра:

Польскі народ зьведаў блаславенъне вялікамаштабнае дапамогі ў часы нацыянальнай пакуты й хоча ўнесці свой уклад у палёгку для Рasei. Хаця Польшча шмат гадоў была пад прыгнётам расейскага ярма, польскі народ адчувае, што дрэннае абыходжанье было выклікане пераважна расейскімі ўладамі, а не расейскім народам...

У Варшаве Скірмунта абвінавачвалі ў наўясці ў яму Польшча здолела вырашыць важныя пытаньні. Праз пасярэдніцтва АРА было нарэшце падпісане польска-расейскае чыгуначнае пагадненіне.

Пагадненіне адкрывала дарогу рэпатрыяцыі ў палягчала вяртанье з Рasei дадому сотням тысяч уцекачоў першай усясьветнай вайны²².

²² Сярод тых, хто тады змог вярнуцца на радзіму паслья эвакуацыі ў Сібір, была й мая бабуля Ярына з бацькамі, сёстрамі й братам. У родную вёску Рагозна тады ж вярнуўся з заробкаў у Амэрыцы Васіль Лукашук, і неўзабаве яны пабраліся. У 1929 нарадзіўся мой бацька. Калі яму пайшоў два нацпаты год, сям'і вызначылі маршрут у Сібір другі раз — першыя саветы началі ў Заходній Беларусі калектывізацыю й раскулачванье. Паслья паўторнага падарожжа хіба ўжо нікто з гулагу не вярнуўся б — але Сталін не пасьпеў.

APPENDIX A

DOCUMENT I

(RIGA AGREEMENT)

AGREEMENT BETWEEN THE AMERICAN RELIEF ADMINISTRATION AND THE RUSSIAN SOCIALIST FEDERATIVE SOVIET REPUBLIC

WHEREAS a famine condition exists in parts of Russia, and
WHEREAS Mr. Maxim Gorky, with the knowledge of the Russian Socialist Federative Soviet Republic, has appealed through Mr. Hoover to the American people for assistance to the starving and sick people, more particularly the children, of the famine stricken parts of Russia and

WHEREAS Mr. Hoover and the American people have read with great sympathy this appeal on the part of the Russian people in the distress and are desirous, solely for humanitarian reasons, of coming to their assistance, and



Russia since 1917 will be admitted on approval by the Soviet authorities.

Second: That they will, on demand of the A.R.A., immediately extend all facilities for the entry into and exit from Russia of the personnel mentioned in (1) and while such personnel are in Russia the Soviet Authorities shall accord them full liberty to come and go and move about Russia on official business and shall provide them with all necessary papers such as safe-conducts, laissez passer, et cetera to facilitate their travel.

has suggested
American Relief

Relief Admini
stration und
er called th
public herein

ussian peop
llement of th
s who heret
of the A.R.A.
sonnel as th
nd the Sovi
ile in Russi
ed in Sovi

4

ВАШИНГТОН — МАСКВА: ХЛЕБ ДЛЯ БАЛЬШАВІКОЎ

Першая спроба дапамогі. — Другая спроба. — Арышт араўцаў у Менску. — За хлебам з кулямётам. — Голад у Паволжы. — Зварот Горкага. — Умовы Гувэра. — Рыскае пагадненъне. — Першыя ўрокі

Герберт Гувэр бальшавікоў не любіў. Аднак лічыў сваім абязьцам дапамагаць усім галодным і хворым — што аказалася зусім ня проста.

Яшчэ ўвесну 1919 ягоны плян перанесці працу дабрачынных арганізацыяў з заміранай Эўропы ў Расею, дзе шалела грамадзянская вайна, быў абмеркаваны і ўзгоднены з кіраўнікамі так званай Рады чацверкі — ЗША, Італії,

Францыі й Вялікабрытаніі. У адказ выбухнула бура крытыкі.

Францускі друк тлумачыў плян Гувэра пошукамі рынку збыту для амэрыканскіх фэрмэраў і жаданьнем захапіць важныя канцэсіі ў расейскай эканоміцы. Белая эміграцыя вінаваціла АРА ў маральний і матэрыяльны падтрымцы бальшавіцкага рэжыму, які вось-вось мусіў сканаць. Лёнданскія кансэрватары ацэнівалі плян як заахвочванье крыміналу, здраду сябрам і пачатак усясьветнай анархіі. Нью-ёрская прэса выказвала здагадку, што насамрэч дапамога будзе скіраваная контраразвалюцыянэрам і ёсьць часткаю таемнае антыбальшавіцкай апэрацыі. Адказваць на савецкую пагрозу мірам і хлебам, пісала іншая амэрыканская газета, было ўсё роўна што «гладзіць шалёнага бальшавіцкага сабаку па галоўцы й спрабаваць пасябраваць зь ім».

Прапанова дапамогі тымчасам была адкінутая бальшавікамі. Наркам замежных спраў Чычэрын ад імя ўраду вітаў гуманітарную частку пляну. Але катэгарычна не прыняў умовы: спыненне ўсіх ваенных дзеянняў варожых бакоў, руху войска ды тэхнікі. Савецкі ўрад лічыў, што пералом у грамадзянскай вайне ўжо адбыўся, канчатковая перамога блізкая і замірэньне пойдзе на карысць белай арміі акупацыйным войскам. Саветы настойвалі на наўпроставых перамовах зь дзяржавамі Антанты.

Гувэр быў схільны далей шукаць спосабы дапамогі. З увагі на тагачасную грамадзкую й палітычную ситуацыю ў Ресеі ён скептычна

ацэніваў шанцы саюзьнікаў у змаганьні з бальшавікамі й прадказваў паразу контраразвалюцыйных сілаў. Аднак міністар замежных спраў Францыі Стэфан Пішон катэгарычна не пагадзіўся з Гувэрам і заявіў, што падзеньне бальшавіцкага рэжыму непазыбежнае й гэта пытанье только часу. Гэтак у траўні 1919 скончылася першая спроба дапамогі.

Наступнае кантактаваньне АРА й бальшавікоў адбылося праз год і мела больш практычны характар, чым хацелася б АРА. У канцы красавіка 1920 пачалася польска-савецкая вайна. Польскае войска хутка ўзяло Кіеў, але неўзабаве мусіла адступіць аж да Варшавы. Праца АРА на тэрыторыі баявых дзеянняў была перарваная. Спрабы дамовіца з бальшавіцкім урадам аб працягу дзеянасці АРА на занятай Чырвонай арміяй тэрыторыі плёну не прынеслы. Аднак у сярэдзіне жніўня пачаўся кантранаступ польскага войска, і чырвоныя часткі імкліва адступілі.

17 жніўня ў Менску пачаліся польска-расейскія мірныя перамовы. Разам з афіцыйнай дэлегацыяй у Менск прыбылі два супрацоўнікі АРА — Морыс Пэйт і Гершэл Ўокер. Раней на адресе менскіх уладаў была адпраўленая тэлеграма, якая папярэджвала пра візит араўцаў.

Аднак у Менску Пэйт і Ўокер былі арыштаваны разам з чальцамі польскага дэлегацыі.

Пасля трох дзён зняволеня амэрыканцам удалося адправіць тэлеграму пратэсту на імя нарката замежных спраў Чычэрына. Яшчэ праз тры дні араўцы былі вызвалены і выехалі

ў Маскву. Трэба было вырашыць два пытаньні: дамовіцца, як надалей харчаваць 200 тысяч дзеяцей у Беларусі і Ўкраіне на ўсход ад лініі Керзана, і высьветліць патрэбы ў дапамозе дзецям у цэнтральнай Рәсей.

Адказ быў ужо знаёмы: дапамога Рәсей віталася, але вылучна пад кантролем савецкіх органаў. Апроч таго, ня АРА, а амэрыканскі ўрад павінен выступіць з такой прапановай. Абедзьве ўмовы былі непрымальныя для Гувэра.

Не прынеслі плёну ѹ пазънейшыя намаганьні вырашыць лёс АРА ў Беларусі²³. Каб аднавіць апэрацыі на яе тэрыторыі, як прапаноўвалі Пэйт і Ўокер, Москва зноў патрабавала афіцыйнага звароту ўраду ЗША. Аднак спадзеяны бальшавіцкага ўраду такім чынам дамагчыся дыпляматычнага прызнання нічым ня скончыліся.

У Крамлі тымчасам вырашылі здабываць хлеб з дапамогай кулямётаў. Хлеб — гэта зброя, заяўлялі камісары. Карныя атрады жорстка душылі рэшткі антыбальшавіцкага супраціву, палітыка харчразьёрсткі ўзаконьвала дзяржаўнае рабаўніцтва сялянаў, і арганізаваны голад быў такім самым сродкам утрыманья ўлады, як расстрэлы ѹ канфіскацыі²⁴.

²³ У 1919—1921 тэрыторыя этнічнай Беларусі некалькі разоў пераразьмяркоўвалася паміж Польшчай, Літвой і Рәсей. У сакавіку 1921 Рыская мірная дамова паміж РСФСР, Украінай і Польшчай падзяліла Беларусь на дзіве часткі. Заходняя частка была аддадзена пад кіраўніцтва Варшавы.

²⁴ Некалькі тагачасных указаньняў Леніна ѹ справе канфіскацыі: «Выдатны плян масавага руху з кулямётамі за

Аднак калі ўвесну 1921 абяскроўленая краіна апынулася на мяжы каляпсу ѹ стала відавочна, што галоўная пагроза бальшавіцкай уладзе зышодзіць ад яе ўласнай палітыкі, Ленін абвясціў нэп. Новая эканамічная палітыка яшчэ не паспела даць плёну, як на вялікія збожжавыя раёны на поўдні і ўсходзе Рәсей абрыйнулася засуха. Улетку пагроза масавага голаду стала відавочнай. Напрыканцы чэрвеня газэта «Правда» прызнала, што ад голаду церпяць 25 мільёнаў чалавек.

Савецкі ўрад не звязарнуўся афіцыйна па міжнародную дапамогу, але дазволіў выступіць з такім зваротамі патрыярху Ціхану ѹ пісьменніку Максіму Горкаму. 23 ліпеня быў надрукаваны ліст Горкага «Да ўсіх сумленных людзей», які сканчаўся заклікам:

Я прашу ўсіх сумленных людзей Эўропы ѹ Амерыкі аб хуткай дапамозе расейскаму народу. Дайце хлеб і лекі²⁵.

хлебам...», «Ачысьціць цалкам усе лішкі хлеба...», «Складаціце павятовыя сьпісы найбагацейшых сялян, якія адказваюць жыццём за правільную хаду працы забесьпячэння хлебам...», «Павесіць завадатарапу з кулакоў...» (паводле «Ленінскага сборніка», т. 18, 1931).

²⁵ Падчас голаду савецкі ўрад пад кіраўніцтвам Леніна працягваў фінансаваць у цвёрдай валюце замежных кампартыі: 20 красавіка 1922 было вылучана 3 150 600 рублёў золатам Камінтэрну. Праз тыдзень сума была павялічана яшчэ на 400 000, у т.л. «на агітацыю сярод японскіх салдат». Паводле падлікаў гісторыка Д. Валкагонава («Ленін. Політическій портрет»), у 1922 замежным кампартыям было перепрапаўлена золата, каштоўнасцяյ і грошай на суму больш за 19 000 000 залатых рублёў.

Гербэрт Гувэр быў гатовы да такога павароту. Яшчэ напачатку 1919 ён прадказваў разбу́ральныя вынікі бальшавіцкага гаспадараньня. У дзень, калі быў надрукаваны ліст Горкага, Гувэр адказаў аўтару тэлеграмай:

Зъ вялікім пачуцьцём я прачытаў ваш зварот да амэрыканцаў пра дабрачынную дапамогу хворым і галодным людзям Расеі, асабліва дзесяцім. Для ўсіх амэрыканцаў абсалютнай умовай любой дапамогі павінна быць неадкладнае вызваленіне амэрыканцаў, зняволеных у Расеі, і стварэніне адпаведных умоваў для працы. Як толькі гэтыя крокі будуць ажыццёўленыя, Амэрыканская адміністрацыя дапамогі, чыста добраахвотнае аб'яднаньне, дзе я зьяўляюся старшынёю, у супрацы зь іншымі дабрачыннымі арганізацыямі, якія цалкам падтрымліваюцца шчодрасцю амэрыканскіх людзей, мае напагатове дастатковыя фонды, каб неадкладна аказаць дапамогу дзесяцім і хворым.

Нашая арганізацыя ўжо раней цягам апошняга году выказвала гатовасць зрабіць такую паслугу выключна з гуманітарных меркаваньняў, абсалютна не звязаных ні зь якімі палітычнымі, сацыяльнымі альбо рэлігійнымі матывамі. Аднак зь відавочных адміністрацыйных прычынаў гэта было й мусіць быць абумоўлена пэўнымі захадамі. Калі гэтыя заходы будуць зробленыя, мы гатовыя распачаць такую працу.

Сёння мы клапоцімся пра тры з паловай мільёна дзесяці розных краінах і будзем гатовыя паставіць харч, адзеньне й мэдыкамэн-

ты мільёну дзесяцей у Расеі настолькі хутка, на колькі гэта магчыма арганізаваць. Адміністрацыйныя ўмовы, якія мы мусім выставіць, ідэнтычныя тым, што мы мелі ў кожнай з дваццаці трох краінаў, дзе праводзілі апэрацыі дапамогі больш чым восьмі мільёнам дзесяцей.

Праз дзень, 25 ліпеня, Горкі адказаў, што савецкі ўрад прыме прапанову Гувэра, і 31 ліпеня ён перадаў АРА афіцыйны ліст за подпісам Каменева, які ўзначальваў урадавы камітэт дапамогі ахвярам голаду. Каменеў заклікаў неадкладна распачаць перамовы ў Маскве, Рызе ці Рэвэлі. Эўрапейская штаб-кватэра АРА месьцілася ў Лёндане. Яе кіраўнік Ўолтэр Браўн адразу выехаў у Рыгу. 10 жніўня Браўн і троje кіраўнікі апэрацыямі АРА ў Польшчы, Нямеччыне й бальшавіцкай дэлегацыяй на чале з намеснікам наркама замежных спраў Максімам Ліцьвінавым.

Умовы АРА былі выкладзеныя ўжо ў тэлеграме Горкаму, дзе Гувэр запатрабаваў, каб адпачатку савецкія ўлады ясна заявілі:

- А. Што ёсьць неабходнасць у нашай дапамозе.
- Б. Што амэрыканскія прадстаўнікі АРА будуць мець поўную свободу ўезду-выезду й перамяшчэння па Расеі.
- В. Што гэтыя чальцы будуць мець магчымасць арганізаваць неабходныя камітэты на месцах і мясцовую дапамогу безь дзяржаўнага ўмяшаньня.
- Г. Што ім забясьпечаць бясплатны транспарт,

склады й апрацоўку імпартаваных паставак паза чаргой, што ўлады бясплатна вылучаць патрэбныя будынкі, абсталяваныне й паліва.

Д. Што ў дадатак да імпартаваных харчу, адзеньня й мэдыкамэнтаў дзецы і хворыя будуць атрымліваць аднолькавы аб'ём мясцовых паставак нароўні з астатнім насельніцтвам.

Е. Што АРА будзе мець гарантый неўмяшаньня ўладаў у свабоду ўсіх сваіх супрацоўнікаў.

У сваю чаргу Гувэр абязцаў дзъве рэчы:

Першае. Што АРА, у межах сваіх рэурсаў, будзе акказваць дапамогу ўсім дзеецям і хворым аднолькава, незалежна ад расы, веры й сацыяльнага статусу.

Другое. Што яе прадстаўнікі і супрацоўнікі ў Рәсей ня будуць займацца нікай палітычнай дзейнасцю.

Пачатак перамоваў з бальшавікамі зноў выклікаў град крытыкі ў Амерыцы. Правыя абураліся, што Амерыка зьбіраеца дапамагаць вар'яцкаму рэжыму, які зруйнаваў Рәсей. Левыя радыкальныя арганізацыі абвінавачвалі Гувэра ў намеры падарваць бальшавіцкую ўладу й патрабавалі, каб уся дапамога бесспасярэдне была перададзеная расейскаму ўраду. У якасці аргумэнту прыводзілася дзейнасць АРА ў Вугоршчыне, якая быццам прывяла да падзеньня камуністычнага ўраду Бэлы Куна²⁶.

²⁶ Падобная выснова вынікала з успамінаў былога кіраўніка АРА ў краінах Паўднёвой Эўропы капітана Т. Грэгоры.

Перамовы ў Рызе праходзілі пад пільнай увагай прэсы, пад бурны камэнтар супрацьлеглых палітычных сілаў і ў нябачнай, але адчувальнай прысутнасці эўрапейскіх урадаў, якія съпешна пасылалі ў Рыгу сваіх дыпламатычных прадстаўнікоў. Пасярэдніцкія паслугі працаваўвалі міжнародныя авантуристы, якія пабачылі свой шанец у гуманітарнай апэрацыі.

Тымчасам напружанасць на перамовах узрасцала. Ліцьвінаў пагаджаўся на ўсе ўмовы Гувэра, апроч аднае: свабода дзеяньяў амэрыканцаў. Гэта тычылася перш за ўсё права самастойна разъмяркоўваць дапамогу. А таксама — колькасці амэрыканцаў, свабоды перамяшчэння, права ўладаў на ператрус амэрыканскіхофісаў і асабістых рэчаў, высылаць непажаданых асобаў з краіны й вызначаць зоны дапамогі. Браўн, са свайго боку, патрабаваў такіх самых умоваў, якія АРА мела ў іншых краінах.

У сярэдзіне жніўня ў эўрапейскай прэсе зьявіліся першыя паведамленыні аб правале перамоваў. Аднак адбыўся зрух. Пасылья не-калькіх дзён і начэй шматгадзінных дадатковых абмеркаваньняў і ўзгадненіяў са сваімі сталіцамі раніцай 20 жніўня дэлегацыі сустрэліся, маючы канчатковы тэкст пад назвой «Пагадненне паміж Амерыканскай адміністрацыяй дапамогі ў Рәсейскай Сацыялістычнай Фэдэратыўнай Савецкай Рэспублікай».

Ягоныя артыкулы пад загалоўкам «Спыняючы чырвоныя прыліў» друкаваліся ў амэрыканскай прэсе ў 1921. Гістарычныя факты не пацьвярджаюць гэтае высновы.



Пра Льва Каменева (зылева), кіраўніка Последгола, у тагачасных дакумэнтах АРА пісалі як пра найбольш верагоднага наступніка Леніна на чале ўлады. Палкоўнік Ўільям Гаскел (справа), кіраўнік АРА ў РССР, па вяртанні ў Амэрыку прачытае ў газетах пра расстрэл у 1936 годзе свайго знаёмага, які на адкрытым працэсе назаве сябе забойцам, тэрарыстам і шпіёнам. Гаскел стаў генэралам у часе другой усясьветнай вайны, пасля ўзначальваў Амэрыканскі фонд ратавання дзяцей

Падпісанье адбылося ў прысутнасці латыскіх урадоўцаў, дыпламатаў і журналістаў. Дакумэнт адкрывала прэамбула:

Беручы пад увагу, што некаторыя часткі РССР ахапіў голад,

Беручы пад увагу, што сп. Максім Горкі зь ведама РСФСР зьвярнуўся праз спадара Гувэра да Амэрыканскага народу па дапамогу для хворых, галодных, асабліва дзяцей,

Беручы пад увагу, што сп. Гувэр і Амэрыканскі народ успрынялі просьбу ад імя Расейскага народу зь вялікім спачуваннем і жадаюць, выключна з гуманітарных меркаваньняў, прыйсьці ім на дапамогу,

Беручы пад увагу, што сп. Гувэр у адказе сп. Горкаму прапанаваў, што АРА магла б даставіць дадатковую дапамогу аднаму мільёну дзяцей у РССР,

Дзеля гэтага дасягнутая дамоўленасць паміж АРА, неафіцыйнай добраахвотнай амэрыканскай дабрачыннай арганізацыяй пад старшынёўствам Герберта Гувэра, і РСФСР (Савецкімі ўладамі).

Далей ішоў тэкст пагаднен'ня, пра які гэтак доўга спрачаліся Браун зь Ліцьвінавым. АРА абавязвалася аказваць дапамогу пры ўмове выкананья савецкімі ўладамі пэўных патрабаваньняў — яны складаліся з 25 пунктаў. Улады гарантавалі амэрыканцам свабоду руху, бяспеку, быў вызначаны парадак фінансавання, працы портаў і транспорту грузаў, асобна агаворваліся права атрымальнікаў дапамогі

АРА — іх не павінны былі пазбаўляць савецкіх паек. Асобны параграф тычыўся прыёму на працу мясцовага пэрсаналу — АРА мелася атрымаць поўную свабоду падбору супрацоўнікаў, і ўлады абавязаліся ўсяляк спрыяць гэтаму.

Пункт 8 пагаднення на першы погляд меў чыста тэхнічны характар:

Даставы дапамогі, прызначаныя дзецям і хворым, вызначаным АРА ў адпаведнасці з пунктом 24, застаюцца ўласнасцю АРА, аж пакуль насамрэч ня будуть спажытыя дзецьмі і хворымі, і разъмяркоўваюцца ад імя АРА.

Пункт 24 удакладняў прынцып разъмеркавання:

Разъмеркаванне дапамогі для дзяцей і хворых будзе ажыццяўляцца не зважаючы на расу, рэлігію, сацыяльны альбо палітычны статус.

Гэтыя два пункты цалкам супярэчылі цэнтральным прынцыпам бальшавіцкай улады — поўнага дзяржаўнага кантролю й клясавага падыходу. Але пакуль Москва мусіла падпісаць амэрыканскія ўмовы. Ліцьвінаў выступіў з палымнаю прамоваю пра палітычную значнасць пагаднення. Браўн, у сваю чаргу, падкрэслена выразна заяўіў, што пагадненне ня мае ніякага палітычнага значэння.

У гэты ж дзень пасля тэлеграмы Браўна пачалася адгрузка харчавання для Рәсей са скла-

доў АРА ў Гамбургу, Данцыгу й Рызе. Яшчэ празь дзесяць дзён, 1 верасьня, амэрыканскі сухагруз «Фэнікс» прышвартаваўся ў петраградзкім порце з 700 тонамі муکі, рысу й цукру на борце.

У суботу 27 жніўня першы кантынгент АРА — сямёра амэрыканцаў — прыбыў у Москву²⁷.

Іх сустракалі прадстаўнікі Наркамату замежных справаў і ўраду.

Амэрыканцы адразу атрымалі першы ўрок: улады краіны з насельніцтвам больш за 120 мільёнаў чалавек былі гатовыя разъмясціць толькі трох чалавекі, астатнім месца не было. Амэрыканцы пагадзіліся начаваць у вагоне й пацікавіліся плянам заўтрашніх дзелавых сустрэчаў. Ім паведамілі, што ў нядзелю ўсе камісарыяты зачыненыя й ніхто зь імі сустрэцца ня зможа.

Такі быў другі ўрок.

²⁷ Першапачаткова меркавалася, што ў АРА будзе працаўцаў каля 100 амэрыканцаў. Аднак з прычыны пашырэння аперацыяў гэтая лічба вырасла да 381 чалавека (некта працаваў цалкам увесе тэрмін, некта толькі некалькі месяцаў). Кірункі дзейнасці АРА былі адлюстраваныя ў структуры арганізацыі: у Москўскай штаб-кватэры існавалі ўправы разъмеркавання харчу й адзення, мэдычнай дапамогі, складавання й транспарту, фінансаў, а таксама інспектарат, гістарычны аддзел, прэс-служба й паўафіцыйная консульская служба (АРА паспрыяла рэпатрыяцыі 798 амэрыканскіх грамадзянаў ці асобаў, якія мелі сваякоў у Амэрыцы).

специальную комиссию для разработки вопроса об организации кредита рабочим через кооперацію.

Сік племяне беженца.

На станции Минск Алекс. ж. д. скопилось в настоящее время 32 вагона с беженцами, прибывшими союз отиночными поездами и не имеющими документов для дальнейшего следования заграницу. Во влбещаніе евиденій и простой пагонов, в которых ощущается сейчас острый недостаток, НКВД необходимо принять срочные меры к отправке и разгрузке станции от беженцев.

В минском обществе врачи.

В четверг, в актовом зале университета в 8 с пол. час. вечера состоится торжественное г. дичное заседание общества минских врачей. С докладами выступят: д-р М. А. Поляк: беременность и аборт; проф. Соколовский: связь между древней и новой хирургией и др Валентинец: русские врачи в организованных Чехова.

Вход свободный.

Предсольственная п'яць АРА⁴.

Из Москвы выслано Минской конторе АРА 45 вагонов продовольствия из которых 24 уже прибыло в Минск. Большая часть полученного продовольствия предназначена для усиления общественного питания.

О привозе волжских детей.

Нарк израском отправлено обратно в Новомъжье 90 детей. Дети были спасены от НКД одесской, в продовольствием — от

The Refugee Camp at Minsk.



Сельские методики работы в области земледелия.

Ізбы-читальня.

В Минском уезде открыто 10 изб-читален для усиления работы и зауважения необходимых принадлежностей отпущено

музыкальная комедия.

Гастро-и Г. Мозиц

В Красный зал приглашена премьера театра Надоби Мравина.

Суд

Убийство пред свадьбы в Омске.

На днях в уголовном озывшего суда разбиралось крестьян деревни Пли Гаевского уезда, обвиняя убийстве предволосников.

Убийство произошло прошлых обстоятельствах. Марук был в вышукованную же ареста жителя этой деревни Шапчика. Не застав посыма, он задержал его жена давшая в это время вдова выбежала на улицу с криком сбежалось человек, подойдя к дому, глядя Марук, потребовали, вышел на улицу.

Марук пытался было сбежать разъяренной толпой через тут же был свален ударом головы. Разъяренная толпа на Мирука и избила его тяжело. Тяжелое ранение получил главный человек, который со страхом кричал, что не имеет к этому никакого отношения. Толпа помочь не хотела и пригласила местных членов.

ШЕНІ

Сведения газеты Мирногородского губернатора, что в селе Петровка сгорело помещение из ул. 11 на

— АНО Германа доведения всех слушателей школы (рус. и евр.) общебразовательной (I ступень) I и II триместра начнутся сегодня в 7 в помещении школы (Завод

5

■

БЕЛАРУСЬ, КОЗЫРАВА: АКНО Ў ЭЎРОПУ НА ЎСКРАЙКУ МЕНСКУ

2 мільёны ўцекачоў. — Пакуты вяртання. — Цягнікі надзеі й съмерці. — Бар'ер для тыфусу. — Поле бітвы пад Негарэлым. — Забытыя немцы. — Французская вішабойкі. — Паратунак у канцлягеры

На архіўным фатадымку — некалькі дзясяткаў людзей пад голым небам на фоне баракаў, апранутыя хто як, — старыя, дзеці, жанчыны, барадатыя мужыкі. Здымак зроблены ў найбольшым у съвеце на той момант, як пісалі газэты, канцэнтрацыйным лягеры ўцекачоў Козырава²⁸ за пяць кіляметраў ад цэнтра Менску.

²⁸ Козырава — пасёлак на паўднёвай ускраіне Менску. Цяпер гэта раён вул. Вільямса й Фізкультурнага завулка з

Праз Козырава прайшлі тысячи людзей, якіх трэба было карміць, лячыць, мыць, апранаць.

Паводле ацэнак Рады БНР, каля 2 мільёнаў беларусаў, пераважна праваслаўных, на загад царскага ўраду былі вывезеныя ўглыб Рәсей перад наступам нямецкіх войскаў²⁹.

Вярнуцца ў Польшчу маглі ўсе, хто меў паперы, якія съведчылі пра іхнае жыцьцё на тэрыторыі, што стала ўваходзіла ў Рэч Паспалітую Польскую. Падпісаная пры пасярэдніцтве АРА польска-расейская чыгуначнае пагадненне адкрыла ім дарогу дадому.

Цэнтральны эвакуацыйны камітэт у Маскве вызначыў два пункты рэпатрыяцыі ўцекачоў: Жмерынка ва Ўкраіне і Негарэлае ў Беларусі. Гнаныя голадам, сотні тысяч сем'яў разам з набыткам рушылі на захад. Таварныя вагоны на некалькі месяцаў становіліся домам для дзяцей і дарослых, жанчын і мужчынаў, здаровых і хворых.

Чыгунка не спраўлялася зь людзкой плынню. У адной са справа здачаў падаецца тыповая вакзальная сцэна:

...Шчыльная маса бруднага рызязя, у якой там і тут відаць схуднелыя голыя рукі, твары зь пячаткай съмерці. У паветры атрутны смурод.

аднаго боку чыгункі ды вул. Гогалеўская (раней Козыраўская) з другога. Захаваліся старыя Козыраўскія могілкі.

²⁹ Паводле афіцыйнай расейскай статыстыкі, усяго было дэпартавана 3 300 000 чалавек, зь іх 800 000 палякаў, 200 000 габрэй, астатнія 2 300 000 складалі беларусы і ўкраінцы. Паводле БелЭН, беларускіх ўцекачоў было больш за 2 292 000.



Козырава, лягер ўцекачоў ад голаду: самое страшнае пакуль засталося заду



У Козыраве да фатаграфаваньня ставяцца сур'ёзна й малая, і старыя

Прайсьці немагчыма. Залія чаканьня, калідоры, кожны сантымэтар густа занятыя людзьмі, якія ляжаць, сядзяць скурчаныя ў самых неверагодных позах. Калі прыглядзецца, дык відаць, што съмярдзючыя лахманы кішаць вошамі. Хворыя на тыфус курчацца й трасуцца ў ліхаманцы разам зь дзецьмі. Немаўляты страцілі галасы й болей ня могуць плакаць... Жанчына спрабуе супакоіць малое дзіця, якое плача й просіць есьці. Яна люлюе яго на руках. Затым раптам б'е. Малое крычыць. Жанчына вар'яцее. У шаленстве, зь перакошаным тварам яна пачынае зьбіваць дзіця. Удары кулаком градам сыглюцца на тварык, на галаву, потым яна кідае дзіця на падлогу й б'е нагой. Вакол у жаху крычаць. Малое падымаюць, лаянка абрываецца на маці, якая пасьля шалёнага выбуху съціхла й абсолютна не зважае навокал. Вочы расплюшчаныя, але нічога ня бачаць.

Польскі надзвычайны камісар у справе рэпатрыяцыі Ўладыслав Грабскі падаў наступны пратакол пра ўмовы вяртаньня:

Транспарт з Казані быў у дарозе 90 дзён. Адплегласць да польскае мяжы складае 1739 км. Цягнік праходзіў 19,33 км за 24 гадзіны, альбо з хуткасцю 0,8 км у гадзіну. Калі б уцякач вяртаўся пешкі й ішоў толькі 6 гадзінаў у дзень з хуткасцю 4 км у гадзіну, ён бы прайшоў увесь шлях на 17,5 днія хутчэй, чым на цягніку. У цягніку было 1948 чалавек, зь якіх толькі 649 дабраліся да мяжы. Астатнія 1299 памерлі ў

дарозе. Съмяротнасьць перавышала 14 чалавек у дзень, паміраў адзін чалавек кожныя 1 гадзіну 40 хвілінай. Падчас падарожжа праз Расею ўцекачы атрымлівалі ў сярэднім 153 грамы хлеба штодня, яны таксама мусілі самі нарыйтоўваць паліва.

Да адкрыцьця лягеру людзі, якія мусілі чацаць на свае цягнікі, самі шукалі жытло, начавалі ля станцыі, у паўразбураных дамох. Празь месяц паслья прыезду ў Менск, у лютым 1922, кіраўнік акругі АРА Доналд Гардзі наведаў такі дом:

Паветра затхлае, і празь некалькі хвілінай цягне на ванты й чалавек млее. У пакоі безь съяцла й абагрэву месціцца ад 30 да 40 чалавек, бязь ежы й вонраткі, тамсама хворыя на тыфус. Зімой не было часу хаваць памерлых, і трупы проста кідалі ў пустыя вагоны ці пустыя будынкі ля станцыі. Аднойчы я налічыў 150 трупай, наваленых адзін на аднаго, як мяхі.

Беларускую эвакуацыйную камісію (Белэвак), якая займалася ўцекачамі, узначальваў будучы куратар АРА Мар'ян Стакоўскі. Ад студзеня 1921 па красавік 1922, паводле зьевестак камісіі, празь менскі вакзал прыйшлі 251 тысяча 734 ўцекачы. Амаль для кожнага трэцяга Менск быў канцавой станцыяй. Далей, да родных вёсак пад Лагойск ці Мар'іну Горку, яны дабіраліся самастойна. Рэшту ўцекачоў трэба было перапраўляць у Негарэлае й далей у



Съмерць вошам! Перад будынкам — перасоўная вашабойка для абавязковай санітарнай апрацоўкі адзення ўцекачоў

Польшчу. Яны праводзілі ў Менску ў сярэднім каля дзесяці дзён.

Дапамогі ад цэнтральнага ўраду Беларусь не атрымала. Студэнты-мэдыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітету сабралі больш за 2 тысячи кашуляў, сукенак, ручнікоў, прасьцінаў. Апроч збору ахвяраваньняў, было вырашана правесці лятарэю на карысць уцекачоў, на патрэбы галодных пералічвалася частка выручкі ад канцэртаў і спектакляў, гарвыканкам пастанавіў аддаваць 2% даходаў ад гарадзкой электрастанцыі. На сабраныя гроши была адкрытая сталоўка Чырвонага Крыжа на пяцьсот чалавек. Квакеры паставілі рыс, шмалец, малако. У сакавіку 1922 прыйшла дапамога ад нямецкага Чырвонага Крыжа — хлеб і гроши. Два вагоны кукурузы прыслала місія Нансена. Спачатку меркавалі карміць толькі дзяцей, але ўцекачы настолькі змарнелі ад голаду, што давялося карміць і дарослыя. Аднак на чвэрць мільёну ўцекачоў сабраных сродкаў было яўна недастатковая.

У апошні тыдзень сакавіка 1922 лекар Менскай акругі Ралф Герц разам зь лекарам Белэваку Зітманам вывучаі рух уцекачоў. За той тыдзень на вакзал прыбыло 4 тысячи ўцекачоў з Екацярынаслаўля, Смаленску, Саратава й Тулы.

У пяці цягнікох не было мёртвых, толькі 10 хворых былі зънятые з вагонаў. Гэта надзвычайна, і тлумачыцца тым, што толькі хворыя зь ліхаманкай лічацца хворымі, а інкубацыйны пэрыяд не

рэгіструецца. Для парайананья, у апошні тыдзень сьнежня 1921 году з прыкладна такой жа колькасці цягнікоў было зънята каля 100 памерлых і 100 хворых.

У Наркамаце аховы здароўя Герцу паведамлі, што маюць адну восьмую частку патрэбных мэдыкамэнтаў. Не было сродкаў і вакцынаў для прышчэпак ад тыфусу, халеры й вятранкі. Далёка ад Менску хваробы разносілі гэтак званыя неарганізаваныя ўцекачы, якія спрабавалі выбрацца з зоны голаду паасобку ці сем'ямі. Тыфус выбухнуў нават сярод сялянай у Бабруйскім і Слуцкім паветах. Герц неадкладна перадаў у Маскоўскую штаб-кватэру просьбу аб дапамозе й прапанаваў распачаць у Беларусі кампанію вакцинацыі.

У заяве кіраўніцтва АРА гаварылася:

Мы ня ў стане ўзяць на сябе адказнасць за абарону Заходняй Эўропы. Але, беручы пад увагу важнасць працы на заходніяй мяжы, мы аказваем усялякую магчымую дапамогу. Нашыя штаб-кватэры месцяцца ў Менску й Кіеве, а склады ў Гомелі й Віцебску, і адтуль мы робім даставы розных неабходных рэчаў ва ўсе раёны на заходніяй мяжы й спадзянемся забясьпечыць іх у прымальна кароткі час.

Да сьнежня 1921 Белэвак збольшага спраўляўся з сытуацыяй, але ўзімку прыбыцьцё цягнікоў стала непрадказальным: часам тыдзень не было ніводнага эшалёну, часам цягам

дня восем ці дзевяць прыбывалі без папярэдданьня. Лекар Менскай акругі Ралф Герц пісаў:

З прычыны геаграфічнага становішча Менск заўсёды быў галоўным заходнім пунктам выезду і ўезду ў Расею, апошнім вялікім чыгуначным цэнтрам перад польскай мяжой. Голад у Паволжы пагоршыў сітуацыю. Людзі выяжджаюць з зоны голаду, і шмат каму не шанцуе: калі іхныя дакументы не адпавядаюць патрабаваным польскага эвакуацыйнага камітэту, іх адсылаюць назад, і звычайна яны застраюць у Менску. Дакладных лічбаў няма. Паводле апошніх ацэнак, у Менску стала жыве ад 10 000 да 11 000 уцекачоў, і, магчыма, 5000 месцыяца ў навакольных вёсках. Ад адной да дзівую тыхія памерла ўзімку ад тыфусу. Апроч таго, у Менску знаходзіцца штотыдня ад 8000 да 15 000 транзытнікаў, якія некалькі дзён чакаюць свайго цягніка. Транзыт нае насельніцтва, верагодна, падвоіцца ці патроіцца, паколькі рух уцекачоў павялічыцца ў наступным месяцы і ўлетку.

Паводле дакумэнтаў АРА, у Менску зняялі з цягнікоў каля 2 тыхія трупаў. Перад Беларусью цягнікі таксама правяраліся, і значная частка памерлых ужо была знятая альбо выкінутая з вагонаў па дарозе проста пад адхон. Але ня ўсе. Кіраунік Менскай акругі пісаў:

Мёртвия даяжджалі да самай мяжы, і ў ваколіцах Негарэлага можна пабачыць магілы, якія

съведчаць пра найвялікшае няшчасце ў нашай гісторыі. Гэтыя пагоркі нагадваюць мясціны самых жорсткіх бітваў.

Гэтак сама выглядалі ваколіцы Вязьмы, Смоленску і Воршы. Уцекачы звычайна праводзілі ў Менску каля дзесяці дзён.

Нашмат даўжэй заселі ў Менску 4 тысячи нямецкіх каляністаў з Паволжа. Немцы паверылі чуткам, нібыта яны таксама змогуць выехаць з савецкай Расеі ў Нямеччыну. Яны распрадалі ці выменялі на харч свой набытак, пакінулі хаты й гаспадаркі ў цэлымі сем'ямі выправіліся ў дарогу, якая для іх скончылася не ў Бэрліне, а ў Беларусі.

Вось як апісваў побыт каляністаў, якіх высадзілі з цягнікоў у Менску, кіраунік місіі нямецкага Чырвонага Крыжа доктар Карстэнс:

Амаль ва ўсіх вельмі дрэнныя жыльлёвыя ўмовы. Два перададзеныя ім дамы перапоўненыя. Сем'і жывуць на голай падлозе. Насякомых гэтулькі, што ўсе скардзяцца, як іх зажыва зъяднююць вошы. Печкі паламаныя, вокны разьбітыя, шчыліны заткнутыя рызьзём. Туалеты ў страшным стане. У выніку ўспыхнулі эпідэміі, шмат памерла ад тыфусу. Больш за 60% уцекачоў памерлі ўзімку. Голад быў такі ж моцны, як у Паволжы. Уцекачам мелі выдаваць ежы да 1000 калёрыяў, але толькі на паперы.

Другой пасыля тыфусу прычынай съмяротнасці былі сухоты. Лекар Ралф Герц, які на-

ведваў каляністаў, падлічыў, што ў адным пакоі, дзе разам туліліся трывцаць дарослых і дзяцей, шэсцьць чалавек мелі адкрыту форму сухотаў трэцяй ступені. Летам 1923 у жывых заставалася паўтары тысячи немцаў. Сымяротнасьць пайшла на спад — тыя, хто перахварэў на тыфус, ужо мелі імунітэт. З надыходам цяпла ўцекачы атрымалі магчымасць працаўца. Канчаткова страціўшы надзею атрымаць дазвол на выезд у Нямеччыну, каляністы, якія перажылі зіму, пачалі вяртацца на Волгу.

1 чэрвеня 1922 адкрыўся канцэнтрацыйны лягер для ўцекачоў Козырава. За пяць кіляметраў ад Менску па гомельскай чыгунцы на тэрыторыі 6 гектараў за калочым дротам месьціліся 15 казармаў і вайсковых складоў. Частка пабудоваў была разбураная падчас вайны, але дзвеяць будынкаў асалела.

Ралф Герц апісваў:

Як увойдзеш, адразу справа месціцца шпіталь. У ім чатыры аддзяленыні, кожнае на 25 ложкаў. У адным канцы прыёмны пакой — тут запаўняюць паперы пацыента. Затым яго голіць і стрыгучь, мыюць і адпраўляюць у аддзяленыне. З другога боку — выпіска, таксама абсталёваная для памыўкі. Мы прапануем цалкам укамплектаваць яго матэрыяламі АРА й наблізіць, наколькі магчыма, да амэрыканскага шпітalu, улучна з пафарбаванымі набела съценамі. Найбольш патрабуюцца цяпер ложкі, а таксама не пашкодзяць пераносныя стэрылізатары, эмалевыя стальны й г.д.

У трох вялікіх казармах былі ўсталяваныя двухпавярховыя нары, яшчэ ў пяці будынках уцекачы клаліся на падлогу. Асобна разъмяшчалася дэзынфэкцыяная камэра.

Уцекачы праводзілі ў Козыраве каля тыдня. Тут упершыню за некалькі месяцаў яны маглі схадзіць у лазнню ѹ пазбыцца вошай. АРА пастаўляла ў Козырава мэдыкамэнты, а таксама замовіла ѹ прывезла французскую паравую машыну для дэзынфэкцыі, яшчэ пяць такіх машынаў былі пастаўленыя на памежныя пераходы. Раней у Козыраве стаяла японская камэра, якая апрацоўвала адзеньне фармальдэгідным газам, небяспечным для пэрсаналу. Доналд Гардзі замовіў для Козырава таксама 1000 прасцінаў, 150 электралампачак ды іншы неабходны рыштунак, які было не знайсці ў Менску.

Кожны ўцякач штодня атрымліваў адзін араўскі рацыён. Аднак часам нагрузкa на менскую АРА ўзрастала шматкроць. Гардзі пісаў у Маскоўскую штаб-кватэру:

У лютым 1922 эшалён з 30 вагонаў з уцекачамі з Арэнбургу быў затрыманы ў Менску на некалькі дзён. Польскі консул, які мусіў выдаваць візы, быў арыштаваны па абвінавачаныні ў шпіянажы. АРА ўзяла на сябе поўнае ўтриманье 650 чалавек, якія былі палякамі й таму ня надта цікавілі мясцовыя ўлады.

Увесну надалей прыбываў неарганізаваныя ўцекачы, але іхная плынь значна скарацілася


— да 300 чалавек на дзень. У Козыраве знаходзілася каля 7 тысяч уцекачоў, штодня 30—35 чалавек звалъваў тыфус. Але, паводле мэдыкаў, захворваньне пачыналася яшчэ ў дарозе альбо падчас чаканьня ў вагонах. У самым лягеры санітарныя ўмовы былі добрыя.

Разам з эвакуацыйнымі камітэтамі АРА праvodзіла вакцынацыю. Усе ўцекачы, якія чакалі рэпатрыяцыі, атрымлівалі прышчэпкі ад тыфусу, халеры, вятранкі, другаснага тыфусу, праvodзілася таксама вакцынацыя мясцовага насельніцтва. У Менскай, Віцебскай і Гомельскай акругах прышчэпкі атрымалі каля 1 мільёна чалавек. У афіцыйным выніковым дакумэнце беларускага ўраду будзе адзначана, што 80% мэдыкамэнтаў для ўцекачоў паставіла АРА.

Старшыня беларускага Чырвонага Крыжа Баркусевіч так падсумуе працу АРА ў першы год у Менску:

АРА перадала Чырвонаму Крыжу 521 тысячу 164 рацыёны да сьнежня 1922, якія былі разьмеркаваныя паміж 18 тысячамі 280 галоднымі; АРА перадала шпіталям Чырвонага Крыжа мэдыкамэнтаў і матэрыялаў на многія мільярды рублёў. Прадстаўнікі АРА сп. Гардзі й лекар Герц, а таксама сп. Ўілабі й Вілі заўсёды ахвотна дапамагалі Чырвонаму Крыжу, і няма нікага сумневу, што бязь іх дапамогі нашая праца ніколі ня мела б такіх пасьляховых вынікаў.

Пасьля афармлення дакумэнтаў насельнікі Козырава выпраўляліся на захад. Каб пра-



Стацыянарная дэзынфэкцыйная камэра, куды складвалі завашыўленыя рэчы й пад ціскам запускалі фармальдэгідны газ



Усіх уцекачоў перад адпраўкай у спальны барак накіроўвалі ў лазню – гэта была першая магчымасць памыцца цалкам пасля некалькіх месяцаў дарогі

духіліць эпідэміі, на польскім баку пасажыраў з таварных вагонаў накіроўвалі ў канцэнтрацыйныя лягеры, дзе яны праходзілі карантын³⁰. Пасля санацыі ўцекачы адпраўляліся ў свае родныя куты, ня ведаючы, што іх там чакае, але цвёрда ўпэўненыя, што горш, чым на чужыне, ужо ня будзе.

У 1921—1923 гадох празь Менск прайшли многія сотні эшалёнаў уцекачоў³¹. Козырава мела агульнаэўрапейскае значэнне:

Харчаванье, а таксама дэзынфекцыя ад вошай, шпіталізацыя й агульная санітарная апрацоўка, якую ажыццяўляў мэдычны аддзел АРА, рабілі жыцьцё ўцекачоў крыху менш жахлівым ды абаранілі й Польшчу, і Беларусь ад эпідэміі тыфусу.

Так завяршае раздзел, прысьвечаны працы АРА ў Беларусі, Гаралд Фішэр у сваёй кнізе «Голад у савецкай Рasei, 1919—1923», выданай у Нью-Ёрку ў 1927 годзе.

Кніга ніколі не перакладалася.

³⁰ Аднак і пасля карантыну часам даводзілася чакаць некалькі дзён на вакзале. У Баранавіцкім лягеры на 800 хворых было чатыры лекары; на адным ложку спалі двое-тroe дзяцей. З харчаваннем было лепш: у пунктах перасячэння мяжы і ў лягерах былі адкрытыя кухні АРА. Усяго дзейнічала 1849 агульных кухняў і 210 кухняў у дзіцячых дамох, школах, шпіталёх.

³¹ Паводле статыстыкі Белэваку ѹ польскіх звестак, атрыманых АРА, да лістапада 1920 празь Менск у Польшчу вярнулася каля 300 000 уцекачоў, у наступны пэрыяд да канца траўня 1922 яшчэ 420 000. Зъ цягнікоў у Менску была знятая 20 000 трупаў.



6

ЧВАК: «ЧАСОВЫ ВЫКАНАЎЦА АБАВЯЗКАЎ КАНЯ»

Нэктар з асадкам. — Жаба душыць. — Чароўныя пасылкі. — Некашэрнае малако. — Афэрыст з Бабруйску. — Гардзі ізноў памыляецца. — Дэфіцыт тары. — Цяжкія пасылкі. — Цэны падаюць. — Пайкі паэтам і акадэмікам

Калі ў гарачы чай дадаць пару лыжак амэрыканскага сухога ці згушчанага малака й цукру, напой у галодным горадзе можна съемела падаўнаць з нэктарам. Так падавалася кіраўніку акругі Доналду Гардзі, калі пачыналася выдача пасылак АРА ў Менску. Тая дробязь, што колькі ні разьмешвай, але ў шклянцы застаецца асадак, кіраўніка акругі не бянтэжыла —

добрае малако й павінна забельваць посуд. Гардзі памыляўся, гэтаксама як памыляўся, калі думаў, што выдача пасылак выкліча ўсегульную любоў і павагу да АРА.

Праз тры дні пасьля прыбыцьця амэрыканцаў у Менск у мясцовых газетах з'явіліся публікацыі, дзе ўхвалялася праца квакераў, якія клапаціліся пра дзяцей, і крытыковалася АРА, якая нібыта будзе займацца толькі прыватнай дапамогай. Пасьля пратэстаў АРА ўлады выбачыліся ў заявілі, што гэта не афіцыйны погляд.

Гардзі ня быў перакананы, што непаразуміне палаходжана. Ён пісаў у Москву:

Без сумневу, многія з чыноўнікаў, якія адчуваюць нястачу, мусіць стаяць і назіраць, як шмат у якіх выпадках іхныя рэлігійныя й палітычныя праціўнікі атрымліваюць дапамогу, недаступную ім самім.

Гардзі тлумачыў палітычнымі чыннікамі тое, што звычайна ўкладваецца ў выраз «жаба душыць», але небеспадстаўна лічыў, што нядоброзычліве стаўленыне напачатку можа па-шкодзіць будучай сумеснай працы:

Прадстаўнік ураду, сам камісар, сказаў: «Хаця мы цалкам падтрымліваем праграму пасылак АРА, вы мусіце зразумець, што мы ня можам ставіцца да вашай дапамогі гэтаксама, як калі б вы харчавалі дзяцей як квакеры».

Гуманітарная дапамога агульнага прызначэння — уцекачам, дзіцячым дамам, шпітальным, настаўнікам, — першыя месяцы была амаль немагчымая. Улады ў Москве неахвотна дазволілі АРА пачаць працу ў Беларусі, але абмежавалі яе выдачай індывідуальных пасылак, аплачаных за мяжой.

Гэта была вялікая справа. Любы амэрыканец у ЗША, які меў сваякоў у Беларусі, мог паслаць ім харчовую пасылку без пасярэдніцтва пошты, аплаты мыта, бяз клопату, ці не сапсуюцца харчы. За 10 даляраў³² АРА абавязвалася скамплектаваць пасылку са сваіх гуртовых складоў на месцах і даставіць адрасату ў Радашкавічах ці Мазыры. У сваю чаргу людзі, якія жылі ў Віцебску ці Барысаве, маглі самі паслаць паштовую картку знаёмым у Амэрыку з адзнакай мясцовой канторы АРА ѹ папрасіць дапамогі.

Праграма пасылак была зь вялікім посьпехам апрабаваная ў краінах Эўропы. У гады першай усясьветнай вайны ѹ пасьля захопу ўлады бальшавікамі царскую Расею пакінулі сотні тысяч чалавек, многія з якіх апынуліся ў ЗША. Пры плянаваныні пасылачнай праграмы амэрыканцы вызначылі найбольш верагодныя пункты, куды пойдуць пасылкі ѹ дзе трэба прадугледзець адпаведны пэрсанал. Першымі ѹ сьпісе АРА стаялі тры гарады — Менск, Гомель і Віцебск. 16 студзеня 1922, праз тыдзень пась-

³² Паводле справаўдзачы Ўілабі, у студзені 1922 на чорным рынку ў Менску 1 далар каштаваў 300 000 рублёў, у лютым — 400 000, у сакавіку — 1 600 000, у красавіку — 2 800 000, у траўні — 4 000 000.

ля прыезду АРА ў Менск, былі выдадзеныя першыя дваццаць харчовых пасылак.

Пасылка АРА каштавала 15 рублёў 40 капеек золатам³³. У набор уваходзілі 54 фунты пшанічнай муکі, 27 – рысу, 11 – цукру, 10 – тлушчу, 3 – гарбаты, 20 бляшанак малака³⁴.

Праграма выклікала бурную цікавасць. Больш за тысячу паштовак-замоваў штотыдня прымалі ў менскай канторы АРА на працягу ўсяго 1922 году. Араўская пасылка, паводле ацэнак, дапамагала выжыць сям'і зь пяці чалавек цягам тыдня. Адначасова гэтыя людзі не забіралі рэсурсы ад іншых, і такім чынам адна пасылка дапамагала дзесяці чалавекам. Каб запабегчы спэкуляцыі, на адно імя прымалася ня больш за пяць пасылак.

³³ Савецкая грошовая систэма была надзвычай няўстайлівая. Зь лістапада 1917 да сакавіка 1921 колькасць грошей павялічылася ў 76 разоў, а таварныя цэны — у 93,6 разу. У 1922—1923 былі праведзеныя дзіве дэнамінацыі, у выніку якіх 1 000 000 рублёў старымі грошовымі знакамі стаў роўным 1 новаму рублю. У 1923 быў выпушчаны ў абарачэнне чырвонец — банкаўскі белет, які адпавядаў старой 10-рублёвой залатой манэце. З 5 лютага 1924 у абарачэнні зявіліся казначэйскія белеты (1, 3 і 5 рублёў), а з 15 лютага 1924 перасталі выпускаться «совзнакі». Апошнія паддлягалі абмену ў судносінах: 1 рубель казначэйскім за 50 000 «совзнаков» узору 1923 або 50 000 000 рублёў недэнамінаваных узору.

³⁴ Сярэдняя савецкая месячная пайка напачатку 1922 складалася з 40 фунтаў жытнай муکі, 2 — солі, 7 — аўса, 1 — масла ці 2 — мяса, 1 — цукру, агулам на суму 1 рубель 88 капеек золатам.



Так выглядала стандартная пасылка АРА, якая важыла больш за паўцэнтнера. Плюс тара!

Хутка Гардзі пераканаўся, што адметны погляд на амэрыканскую дапамогу ў Менску маюць ня толькі камісары. Не без іроніі ён пісаў у Маскву:

У параўнаньні з чорным хлебам, слабым чаём і макавым насыннем, харчовы пакет АРА мусіў бы ўспрымацца як нектар для згладнелай душы. Баймся, гэта ня так. Пайшла чутка, што ад араўскага малака застаецца лёгкі асадак нават пасыль самага моцнага размешваньня. Таму ўчора кошт малака на мясцовым рынку за паўгадзіны ўпаў са 100 тысяч рублёў за бляшанку да 80 тысяч.

Але гэта было ня ўсё. Гардзі працягваў:

Стала вядома, што ствараеца артадаксальная група, якая неўзабаве будзе дамагацца, каб да кожнай бляшанкі была прыкладзеная даведка галоўнага рабіна Амэрыкі, што гэта сапраўды малако ад памыснай каровы з добрай рэпутацыяй і ня мае нікага дамешкую ад свайго брата – парсюка, а таксама, што была праведзеная належная цырымонія блаславен’ня. Таксама съцвярджаюць, што наш цукар не такі салодкі, як расейскі, у разылку на адну крупку. Усе гэта разам дае ўяўлен’не пра зьменлівы погляд на якасць паслугаў, якія АРА аказвае тутэйшаму шырокаму грамадзству.

Нягледзячы на сумнёўную кашэрнасць, пасылкі мелі надзвычайны посьпех. Прычым у першыя месяцы ў часткі менскай публікі

ўзынікла ўпэўненасць, што ўжо сама картка-замова, якую яны перадавалі АРА для адпраўкі ў ЗША, каштуе 10 даляраў. Праз пару дзён яны зьяўляліся ў кантору па пасылку й недаверліва слухалі абвяржэн’ня. Гардзі паведамляў:

Нейкі джэнтэльмэн з Бабруйску, які меў пэўнае дачыненьне да нашага офісу, скалаціў сабе ба-гацьце, наладзіўши аўкцыён картак на рынку ў родным горадзе, беручы па 25 тысяч рублёў за кожную.

Дзякуючы гуртовым закупам, харчовы набор каштаваў АРА 6 даляраў 75 цэнтаў; дастава, страхоўка, іншыя выдаткі забіралі яшчэ адзін даляр. Ад кожнай замовы заставалася ў сярэднім 2 даляры 25 цэнтаў — гэтыя грошы былі скарыстаныя для бясплатнага харчаваньня дзяцей³⁵.

Папулярнасць АРА ўсё больш раздражняла ўлады. Выдача пасылак адбывалася без уліку клясавых прынцыпаў разъмеркаван’ня, без увагі на думку тутэйшага начальства. Але ў амэрыканцы шмат у чым залежалі ад мясцовых уладаў. Паводле пагаднен’ня ў Рызе, савецкі

³⁵ У студзені 1922 АРА купляла цукар па 111 даляраў за тону, муку — 76, тлушч — 280, сухое малако — 240, какаву — 100. Усяго ў 1921—1923 на падсавецкіх тэрыторыях было выдадзена ў пасылках 75 тысяч тон харчу на суму 13 мільёнаў 680 тысяч 193 даляры. Дзякуючы розніцы гуртовых і раздрабных цэнав АРА атрымала кала 3 мільёнаў 600 тысяч даляраў прыбытку, які пайшоў на харчаваньне дзяцей.

бок нёс выдаткі, звязаныя з разьмеркаваньнем дапамогі³⁶.

Гардзі ўзрадаваўся, калі ў сакавіку атрымаў вестку пра пашырэнне праграмы дапамогі для Беларусі. Ён съпяшаўся паведаміць у Москву:

У выніку нарады з Прэзыдэнтам Беларусі, на якой мы абмеркавалі будучую мэдычную праграму й харчаванье дарослых, мы заўважылі досыць яўную зымену ў стаўленыні да нашых патрэбаў у гэтай сувязі.

Гардзі зноў памыляўся. Калі ў Беларусь пачне паступаць амэрыканская дабрачынная дапамога агульнага прызначэння — для дзяцей, шпіталёў, адрасныя пасылкі для рэлігійных і прафэсійных групau, дачыненьні зь мясцовым кірауніцтвам ня толькі не палепшацца, а стануть галоўнай праблемай у працы³⁷.

Але й больш простая рэч — выдача індывиду-

³⁶ Зь бюджэту аплочвалася праца мясцовых упштаванажных і іх штату, разгрузка-пагрузка вагонаў АРА, а таксама заробак супрацоўнікам АРА (за выключэннем амэрыканцаў), канторскія, падарожныя, транспартныя выдаткі, абсталяванье й ахова складоў, утрыманье й рамонт жытла замежных супрацоўнікаў, рахункі за электрычнасць, воду.

³⁷ АРА адрознівалася ад усіх замежных арганізацыяў прынцыпам дзеянасці: поўная справаздачнасць на ўсіх этапах, кантроль і праца без пасярэднікаў. Вагоны правяраліся на станцыі, і, калі плёнмы былі сарваныя, грузы ўзважваліся, фіксавалася недастача. Нават пасылья выдачы прадуктаў дзіцячым дамам і шпіталаў АРА лічыла іх сваёй маёмасцю — да поўнага выкарыстання. Такі падыход злаўваў улады, яны ніяк не моглі зымрыцца з суітказыем, над якой ня мелі поўнага кантролю.



Менскія араміты зь мясцовымі супрацоўнікамі канторы АРА: закінушы нагу на нагу, у цэнтры сядзяць на крэслах (злева направа): лекар Фрэнк Вілі, лекар Ронф Герц, першы кіраунік акругі Доналд Гардзі. Чаш্চверты амэрыканец, магчыма, намеснік кірауніка акругі Сэдрык Сыміт альбо другі кіраунік акругі Чарлз Ўлабі

альных пасылак — ад пачатку вымагала настойлівасці й вынаходлівасці. І ня толькі ў сувязі з экзатычнымі патрабаваньнямі артадакальных вернікаў ці бабруйскімі афэрыстамі.

У Менску нечаканай проблемай сталася тара. Каб расфасаваць гуртовыя паставуکі ў індывідуальныя пасылкі, патрабаваліся кулькі, мяшэчкі, пакеты, папера, сушчэпкі, шпагат, цывікі, бляшанкі, драўляныя скрынкі — усё, што больш не выраблялася й не прадавалася.

Праз тры тыдні пасъля прыезду, напярэдадні прыбыцьця ў Менск восьмі чарговых вагонаў з харчам, Гардзі забіў трывогу:

Мы папярэдне абсьледавалі горад у пошуках тары й нічога вартага не знайшлі. Адзіная магчымасць — купіць 350 мэтраў дзяругі й пашиць мяшэчкі пад муку, рыс, чай і цукар. Гэтага абсалютна недастаткова, і кошт складзе 34 цэнты на адну 10-даляровую пасылку. Мы спрабуем замовіць паштовыя скрынкі на дзяржайнай фабрыцы, але яны будуць каштаваць 25—30 цэнтаў. Хаця мы пакуль не вычарпалі мясцовых магчымасцяў, але пэўныя, што ня ўдасца здабыць патрэбнай колькасці тары для накіраваных нам 2400 пасылак.

Гардзі прасіў прысылаць тару з Масквы й зрабіў запыт пра кошты на фасавальны матэрыял у Вільні. Тымчасам у канторы АРА вывесілі абвесткі: адрасатаў прасілі прыходзіць са сваёй тарай, а таксама вяртаць араўскую для шматразовага выкарыстаньня. Гэта замарудзіла выдаванье, і ля складоў часам таўкліся дзя-

сяткі людзей, якія ніяк не маглі атрымаць сваіх пасылак.

Тады быў уведзены наступны парадак: усе адрасаты мусілі прыходзіць прынамсі з адным вялікім мехам. Гардзі наняў трох краўцоў, якія распорвалі мяхі й з аднаго вялікага рабілі трывалыя.

Шчасльвия адрасаты распісваліся ў ведамасці — і тут узьнікала новая праблема. Адна араўская пасылка важыла болей за пайцэнтнера, нават у межах гораду дацягнуць яе было цяжка³⁸.

Тады ў Менску ў зьявіліся ЧВАКі — «часовыя выканаўцы абавязкаў каня».

Гардзі паведамляў у Маскоўскую штаб-кватэрү:

ЧВАКі — людзі з вазкамі, якія развозілі пасылкі са складоў АРА па ўсім Менску, у любое наядвор'е й на любую адлегласць. Напачатку ЧВАКу давяралі ня больш за два пакункі. Цяпер шмат хто зь іх мае коней і развозіць ад 5 да 25 пасылак за раз.

Праз тыдзень пасъля пачатку пасылковай

³⁸ Паводле перапісу, на студзень 1922 у Менску налічвалася 102 375 жыхароў. Адзіным грамадzkім транспартам была конка, якая цягнулася пяць вёрстай і за дзень перавозіла 2800 пасажыраў. У горадзе таксама было зарэгістравана 150 легкавых возынкаў і 120 біндзюжнікаў, розныя ўстановы мелі каля 300 уласных выездаў. Але гэтая транспартная сістэма бальшыні адрасатаў дапамогі была не па кішэні.

праграмы харчовыя кошты на рынку ў Менску ўпалі на 10%, а празь месяц яшчэ на 20%.

У лістападзе газета «Звязда» пісала пра вынікі працы менскай канторы АРА:

У першую чаргу ўвага была зьвернутая на выдачу харчовых пасылак. Ад студзеня да 1 лістапада было выдадзена каля 43 000 такіх пасылак. Гэтаму шмат спрыяла пасылка спэцыяльных картак сваякам і знаёмым у Амэрыку. За гэты час пераслана каля 50 000 картак, на 75% якіх былі высланыя пасылкі. У сувязі з усталяваньнем нармальнай сувязі з Амэрыкай карткі атрымліваюцца там на 17-ы дзень пасъля высылкі.

Аднак бальшыня тых, каму была патрэбная дапамога, ня мела сваякоў у Амэрыцы. Напачатку лістапада кіраунік Менскай акругі зьвярнуўся да свайго начальства з просьбай:

Становішча прафэсараў універсytetu й інстытутаў, а таксама выкладчыкаў сапраўды вартае жалю. У выніку розных рэвалюцыяў, акупацыйных арміяў, наплыву ўцекачоў і заразных захворваньняў... пэрсанал, а таксама будынак універсytetu моцна пацярпелі. Прафэсары й выкладчыкі атрымліваюць мізэрныя заробкі, якія часам не выплачваюцца.

У нашу кантору штодня прыходзяць выкладчыкі ў пошуках якога-кольвець заробку, каб атрымаць некалькі рублёў дзеля існаваньня. 165 прафэсараў і выкладчыкаў універсytetu й інстытутаў

18

СПІС ПОДІБІІ			
Научных работников из Минского Белорусского Культурно-образовательного Центра, зарегистрированных в УВЛР на получение Америкайду, по состоянию на 1.11.1990г.			
№	ФАКТИЧНАЯ ФІРМІЧКА	АДРЕС	ПРІЧИНЫ
1.	Чаржинская Задзіна Е.	Адамовіцкая 36 кв. 13	
2.	Родзевич Чеслав П.	Кіроўскі пр. д. 16-27	
3.	Громіка Міхаіл Алякс.	Масальскі 25 кв. 2	
4.	Луцкіч Іван Франціш.	Сінагорская 11-135 кв. 1	
5.	Міхалікіч Ростислав Фран.	Шкірічанская 38	
6.	Чарнікіч Константін Мих.	Феорашевская 4/8-1	
7.	Паванік Сяргей Іван.	Заслаўская 4/105 кв. 1	
8.	Бедзудзіч		
9.	Некрасініч Святланіч Ніна.	Макеевская 11, д. 17-17 кв. 2	
10.	Ладуцін Віталій Ігор.	Амандарская 11, Савецкія высі 1-13	
11.	Харланічна Шаўліч Ася.	Сінагорская 2/13-13	
12.	Вільямович Лев.	Вільямскія училишча слепых	
13.	Круціковіч Іваніч Пётр	Вільямскія 4/15	
14.	Вільяміч Нінель Віолет.	Адамовіцкая 4/10-20	
ІІІ. ПІДАРОВАНЫХ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ КАДРОВЫХ КАДРЫ			
15.	Балуціч Ігар	Уральскі горад і Рубцовскі горад, 2-ы дын. санечна	
16.	Кудзіноч Міхал	Радыянская газета «Савецкая Беларусь»	
17.	Філоніч Міхал Алякс.	Сінагорская 11, 15 кв. 10	
18.	Лакомікін І. Міхал Іван.	Лакомікін 11, 15 кв. 10/2 кв. 1	
19.	Гайдукіч Іваніч Іван.	Гайдукіч Іваніч 11, 15 кв. 13	
20.	Відзініч Альгерд Іван.	Н-Рымініская 25 кв. 1	
21.	Гуркоўч Міхал Адам.	Пристанкінскі 3	
22.	Вароніч Касцякіч Альбр.	Праабражэнская 30 кв. 4	
23.	Ідзенікіч Філіп Іван.	Загароднія 9	
24.	Віданікіч Альбр Іван.	*	
25.	Красініч Імадзініч Іван.	Каленінскія 43	
26.	Ракініч Ладзіміра Іваніч.	Н-Чарнігаўская 46	
27.	Ванек Рута Іваніл.	Н- Серпуховская 15	
28.	Грыгоріч Генрых Ёрьев.	Заслаўля 25	

Амэрыканскі ўнісак у беларускую культуру й науку – у сьпісе больш за сто прозвішчаў

церпяць вялікую нястачу. Неабходна аказаць ім дапамогу да вясны.

Ці магла б АРА выдаваць 165 пасылак штоме-сяц гэтым выкладчыкам цягам чатырох месяцаў? Гэта дало б магчымасць інстытутам Беларусі працаваць бесъперапынна да наступнага красавіка.

Копію ліста кіраўнік аругі адаслаў Стакоўскаму. Прапанову абмеркавалі ва ўрадзе. Складсьці сьпісы на атрыманьне дапамогі было даручана кіраўніку Акадэмічнага цэнтра³⁹ Ўсеваладу Ігнатоўскаму, які зьяўляўся старшынём Беларускай камісіі паляпшэння быту вучоных (Белкубу). Ігнатоўскі зъвярнуўся з афіцыйным лістом на імя ўпаўнаважанага:

Сто пасылак АРА для навуковых дзеячаў Беларусі Белкубу просіць выдаць у яе адрас адпаведна пайменным сьпісам, якія будуть пададзеныя дадаткова, дзеля разъмеркаваньня гэтых пасылак паміж навуковымі супрацоўнікамі Ўніверсітэту, Сельска-Гаспадарчага Інстытуту, Інстытуту Беларускай Культуры і іншымі дзеячамі навукі, зарэгістраванымі ў Белкубу.

Неўзабаве ў АРА былі перададзеныя сьпісы навукоўцаў, выкладчыкаў, дзеячаў культуры.

Сярод іх — паэты й пісьменнікі Іван Луцэвіч (Янка Купала), Канстанцін Міцкевіч (Якуб Колас), Самуіл Плаўнік (Зьмітрок Бядуля), Зьміцер Жылуновіч (Цішка Гартны), мовазнаўцы

Мікалай Байкоў, Сыцяпан Некрашэвіч, Язэп Лёсік, гісторыкі Ўладзімер Пічэта, Усевалад Ігнатоўскі, географ Аркадзь Смоліч, з галіны тэатру — Уладзіслаў Галубок, Фларыян Ждановіч, Лідзія Ржэцкая...

На сьпісе — рэзалюцыя: выдаць 100 пасылак.

³⁹ Існаваў у 1921—1923 у систэме Наркамасветы.

Регистрационная анкета.

69 86

Что службы? Фр. Герцович
Бригадирство рабочий

Имя, фамилия, отчество Илья Ефимович

За изврение оценка и уложение от таких виновных будут привлекаться к ответственности по суду. Удмуртская 1917

Возраст 30 2. Место рождения Удмуртская 1917

Место окончательство Июровская 11. 8 иб. 8

Национальность Белоруссия

Род занятий (специальность) Выдающийся художник Крестинский

Последнее занятие (чен занималось родителями) Ученик художника Крестинского

Прежнее специальное и материальное положение Крестинского

Семейное положение. Перечислить всех членов семьи и родств. и указать их место службы и адрес. Что из родственников служит на командных должностях в красной армии с точным указанием rank, должности и адреса.

10. Кто из родственников служил в старой армии и в каком чине?

11. Образование общее. Французский специальное. График

12. Какие знает языки. Русский Польский

13. Отношение к воинской повинности. Служил

14. Служил ли в старой армии. Да

15. Чем и где занимался за пять лет. Был в Америке с 1914 г. по 1921 г.

medical warehouse minsk

Дни 1922 г.

Подпись

Записки о парашютизме.

7

ПАЛІТЫЧНАЯ МЭДЫЦЫНА: ВЕЛЬMI НЕПАЖАДАНЫ ЛЕКАР

Кадравая знаходка. — Анкета для доктара Левіна. — Погляд на савецкую ўладу. — Агульная антысанітарыя. — Няма дошак. — Пустыя абяцанкі. — Пагроза дзейнічае. — У сьпісе ня значыцца

Лекар Менскай акругі Ралф Герц ня мог паверыць, як яму паshanцевала. Для арганізацыі мэдычнай працы патрабавалася дапамога кваліфікаванага дасьведчанага спэцыяліста, які б ведаў сытуацыю ў Беларусі, разьбіраўся ў мясцовай структуры аховы здароўя, да таго ж гаварыў і пісаў па-ангельску. Доктар Залман

Левін ня толькі валодаў усімі гэтымі якасцямі, але вучыўся ў ЗША й меў лекарскі дыплём амэрыканскага ўніверситету.

Больш за тое, Левін меў досьвед працы з АРА. Гэта была надзвычайная ўдача. Доналд Гардзі неадкладна сеў за ліст у штаб-кватэр у Вашынгтону:

У сувязі з мэдычнаю праграмаю доктар Герц жадае ўзяць на працу ў якасці прафэсійнага памочніка доктара Левіна. Беручы пад увагу тое, што доктар Герц будзе вымушаны падарожнічаць у Гомель і Віцебск, мы лічым, што надзеіны й досьведчаны ў мэдыцыне чалавек павінен заступаць яго на час адсутнасці. Доктар Левін быў звязаны з АРА некалькі гадоў як прэзыдэнт дзіцячага камітэту АРА падчас польскай акупациі Менску й такім чынам дасканала знаёмы з мэтадамі АРА ў справах мэдыцыны й дзіцячага харчаванья. Ён да таго ж выдатна гаворыць па-ангельску. Ён аказаў бы вялікую дапамогу нашым супрацоўнікам у мэдычнай праграме й прапанаванай праграме харчаванья дарослага насельніцтва. Фактычна яго можна было б выкарыстоўваць на такой самай падставе, як амэрыканскага супрацоўніка.

Мы на гэтай падставе просім дазволу плаціць доктору Левіну адпаведна прафэсійнай працы ці паслугам, якія ён будзе ў стане акказаць, прыкладна 25–30 мільёнаў рублёў зь месячнаю пайкаю. Будзем удзячныя за тэлеграфны адказ.

Ралфу Герцу патрабавалася ўся дапамога,

якую ён мог знайсці, і патрабавалася хутка. Ён быў прызначаны галоўным лекарам для Менскай, а таксама Віцебскай і Гомельскай акругаў АРА з агульным насельніцтвам каля 7 мільёнаў чалавек. У Віцебскай акрузе налічвалася 50 шпіталёў, 44 амбуляторы і 92 дзіцячыя дамы. На Гомельшчыне — 75 шпіталёў, 54 амбуляторы і 126 дзіцячых дамоў. У Менскай акрузе дзейнічалі 49 шпіталёў, больш за сотню дзіцячых дамоў.

Паўсюль не ставала пэрсаналу, лекарам не плацілі, шпіталі былі перапоўненыя, бракавала мэдыкамэнтаў, інструменту, бялізны. Пасыля некалькіх тыдняў інспэкцыйных паездак, наведваньня дзясяткаў шпіталёў, дыспансераў і лекарскіх пунктаў Герц падсумаваў бачанае адным сказам у справаздачы:

Агульныя санітарныя ўмовы ва ўсіх правераных месцах аднолькава кепскія.

Асабліва непакоіла Герца якасць пітной воды. Артэзіянскія крыніцы складалі толькі частку рэурсаў, і нават у вялікіх гарадох воду бралі з адкрытых сховішчаў. Падчас знаёмства з галоўным інжынэрам Менску Ашчэўскім-Круглікам Герц расказаў яму пра амэрыканскія аппараты сатурацыі пітной воды рапшчынай хлярыну вапняку. Рэцэпт быў пад рукой, інжынэр распрацаваў чарцяжы, у Політэхнічным інстытуце вырабілі арыгінальны апарат. АРА паставіла запасы хлярыну, і апарат падключылі да асноўнага воднага каналу.



Мэдычны аддзел: адсюль было разьмеркавана 484 тонны лекаў, матэрыялаў, абстаплявання для шпіталёў і дзіцячых дамоў Беларусі

Напачатку красавіка Герц замовіў праз штаб-кватэру некалькі вагонаў мыла й тлушчу пячонкі траскі. Паводле ацэнкі Герца, у адной толькі Гомельскай акрузе мелі пільную патрэбу ў рыбіным тлушчы шэсьць з паловай тысяч дзяцей. Санітарны стан і здароўе дзяцей у прытулках на Меншчыне й Віцебшчыне былі ня лепшыя.

Тымчасам дапамога, якую Ралф Герц чакаў ад дасьведчанага мясцовага калегі Залмана Левіна, усё адкладалася, як адкладаліся й іншыя просьбы АРА. У красавіку Доналд Гардзі так апісваў свае праблемы ў лісьце ў Маскоўскую штаб-кватеру:

Агульная офісная прастора – чатыры маленькія пакоі, зь якіх адзін выкарыстоўваецца як склад. Не стае мэблі. Нашыя заяўкі на сталы чакаюць ад студзеня, і мы рэгулярна шлём новыя. Скрыні выкарыстоўваюцца як крэслы. Немагчыма наняць больш персаналу дзеля браку месца. У выніку – затрымкі з даставай мэдыкамэнтаў у шпіталі. Учора мы раздалі прыкладна 700 пасылак. Афармленыне папераў і наступная неабходная праца вымагала прынамсі трох пакояў і шасьці-васьмі чалавек.

Менская кантора АРА складалася з шасьці аддзелаў: харчовых даставаў, бугальтэрыі харчовых даставаў, аддзелу замоваў, аддзелу фінансаў і маёмасці, аддзелу складоў і мэдычнага аддзела. У якасці адзінага станоўчага прыкладу ўрадавай дапамогі Гардзі здолеў на-

зваць наяўнасць складоў — АРА мела ў сваім распараджэнні два складавыя памяшканы, паковачную й даставачную станцыі.

Хоць ва ўсіх аддзелах працавалі мясцовыя жыхары, АРА ня мела права беспасярэдняга найму. Амэрыканцы праводзілі сумоёе, адбіралі людзей, але мусілі ўзгадняць прыём зъ мясцовым упаўнаважаным. Фармальна рэч была ў тым, што аплачваць працу мясцовых супрацоўнікаў мелі савецкія ўлады. Але ня толькі⁴⁰.

Каб паступіць на працу ў АРА, Левін мусіў запоўніць адмысловую анкету, якую потым перадавалі ў апарат упаўнаважанага Стакоўска-га.

Анкета, якую запаўнялі кладаўшчыкі й бугальтары, лекары й рабочыя, усе мясцовыя супрацоўнікі АРА, на самым пачатку папярэджа-вала:

За непраўдзівыя звесткі і ўхіленыне ад такіх вінаватыя будуць прыцягвацца да судовай адказнасці.

Звесткі, за якія пагражаяў суд, былі даволі спэцыфічныя:

⁴⁰ Ужо праз тры дні пасъля падпісання пагаднення з АРА кіраўнік бальшавіцкага ўраду Ленін уласнаручна напісаў цыдулку: «Прапаную Палітбюро пастановіць: скласці камісію з заданнем падрыхтаваць, распрацаваць і правесці праз ВЧК і іншыя органы ўзмацненне нагляду ў сачэнні за замежнікамі». (Паводле кнігі Д. Валкагонава «Ленин. Політычскій портрэт».)

Саслоўнае паходжанье

Ранейшае матэрыяльнае становішча
Звесткі пра свякоў, асобна — пра тых, хто служыць у Чырвонай арміі, і тых, хто служыў у старой.

Чым і дзе займаўся за пяць пэрыяду:

- да вайны 1914 году
- да лютайскай рэвалюцыі
- да Каstryчніцкай рэвалюцыі
- пасъля Каstryчніцкай рэвалюцыі
- падчас польскай акупацыі.

Палітперакананы:

- ці быў раней у складзе якой-небудзь партыі
- погляд на Савецкую ўладу ў кароткіх рысах і прынцыпова.

Для прыёму на працу таксама патрабаваліся рэкамэндацыі «2-х чальцоў РКП(б) альбо відных савецкіх работнікаў».

Напрыклад, селянін з-пад Наваградку Андрэй Баршчэўскі на ўсе пяць дадатковых пытанняў пра пэрыяд 1914—1921 гадоў напісаў «быў у Амэрыцы». Адказ пра прынцыпавы погляд на новую ўладу Баршчэўскага съведчыў пра немалы жыцьцёвы досьвед:

Падабаецца ўлада.

У выніку атрымаў дазвол і быў прыняты на працу ў склад АРА.

Як адказаў на гэтыя пытанні лекар Залман Левін, невядома. Пасъля таго як ягоная анкета

была перададзеная ў апарат Стакоўскага, сакратар-перакладчык Карл Скаўронак зарэгістраваў яе ў напісаў стандартнае суправаджэньне:

Пры гэтым накіроўваецца анкета супрацоўніка АРА, запрошанага імі на службу. Падстава – распараджэньне Ўпаўнаважанага.

Уклаў у канвэрт і паставіў новы адрас — ГПУ Беларусі⁴¹.

Парарадак, паводле якога працаўладкаваньне ў АРА залежала ад згоды карных органаў, быў усталяваны ў 1921 годзе. Падставай паслужыла дакладная запіска ВЧК:

Паводле нашых звестак, амэрыканцы ў арганізацыю АРА прыцягваюць варожыя да Савецкай улады элемэнты, зьбіраюць шпіёнскую інфармацыю ў Рәсей і займаюцца скучкай каштоўнасцяй.

Менская кантора АРА рэгулярна атрымлівала дэпэшы з апарату Стакоўскага з патрабаваннем наноў запоўніць анкеты супрацоўнікаў, прыйсьці перарэгістрацыю, здаваць фатакарткі на новыя пасьведчаньні. Упаўнаважаны тлумачыў:

⁴¹ 6 лютага 1922 ВЧК была пераўтвораная ў ГПУ — Дзяржжаўнае палітычнае ўпраўленне Наркамату ўнутраных спраў. Напачатку сакавіка пры Цэнтральным выканаўчым камітэце ССРБ было ўтворанае Дзяржпалітупраўленне, якому быў перададзеныя справы ЧК Беларусі.

Хто не атрымае новых пасьведчаньняў, будзе лічыцца асобай, якая хаваеца.


Палітбюро ЦК РКП(б) таксама патрабавала «ачысьціць склад супрацоўнікаў АРА ад непажаданага элемэнту». Старшыня СНК Ленін прапанаваў стварыць камісію, каб выпрацаваць «меры спэцыяльнай засыярогі на выпадак празъмернага пашырэння апарату АРА ў прыягненія ім ненадзейных элемэнтаў».

Якім элемэнтам быў прызнаны Левін, АРА не паведамілі, але згоды на працаўладкаваньне не дали.

У Менск, Віцебск, Гомель ішлі мэдычныя матэрыялы з ЗША, эфектыўна разъмеркаваць якія маглі толькі дасьведчаныя спэцыялісты. Камплекты ўключаюць 377 розных лекавых прэпаратаў, 15 гатункаў дэзынфектантаў, 11 розных вакцынаў, 133 тыпы лябараторных матэрыялаў, 627 найменніяў хірургічных інструментоў і шпітальнага рыштунку. Многія з іх былі спэцыфічна амэрыканскія і патрабавалі кампэтэнтнага інструктажу перад выкарыстаннем; шмат што, як тоны хляраформу і борнай кіслаты, вакцыны ад вятранкі і тыфусу, уяўлялі небясьпеку ў недасьведчаных руках.

Лекар Ралф Герц, завалены велізарным аб'ёмам працы, у роспачы слай у мэдычны аддзел АРА просьбы аб дапамозе:

Улады не ўхваляюць доктара Левіна на палітычнай глебе. Але ён быў бы вельмі добраі асобай для маёй працы, і таму я так хачу ўзяць яго.



З апарату ўпаўнаважанага Стакоўскага ўсе анкеты перасыпалі ў ГПУ

Кіраўнік акругі Доналд Гардзі звярнуўся да ўпаўнаважанага Стакоўскага па тлумачэнні, але не атрымаў іх. Тады ён папрасіў кіраўніка АРА ў РССР палкоўніка Гаскела ўмяшацца на ўзроўні цэнтральнай савецкай улады. У тэлеграме ў Маскоўскую штаб-кватэру Гардзі пісаў:

Доктар Левін ня толькі безумоўна найлепшы лекар у Менску, але, калі ўлады ня змогуць дастаткова абургунтаваць сваё рашэннне, мы павінны адстаяць нашу пазыцыю.

Гаскел звярнуўся зь лістом да галоўнага савецкага ўпаўнаважанага Эйдука:

Прашу вас загадаць вашаму прадстаўніку альбо задаволіць хадайніцтва пра прызначэннне доктара Левіна, альбо паведаміць мне прычыны, паводле якіх гэтае прызначэннне не пажаданае.

І Гаскел, і Герц маглі здагадвацца, што хуткага адказу ня будзе і, магчыма, адказу ня будзе ўвогуле. Гэта была зусім ня першая скарга ў справе мэдычнай дапамогі Беларусі. Неўзабаве пасля прыезду ў Менск лекар Ралф Герц мусіў у роспачы дыктаваць ліст у Москву:

Калі я прыехаў сюды, мяне запэўнілі, што ўрад будзе рабіць усё магчымае, каб дапамагчы арганізаваць нашую мэдычную праграму. Аднак улады ня толькі не аказалі неабходнай падтрымкі, але часам здаецца, што яны спрабуюць нам

перашкодзіць. Галоўнаю цяжкасцю быў рамонт складу на станцыі. Мы мусілі звязратацца да двух асобных дэпартамэнтаў – Белэваку й Наркамхарчу, каб атрымаць дошкі для паліцаў. Мы аплацілі аванс. Улады, нягледзячы на выказаную імі зацікаўленасць у нашай мэдычнай працы ў Менску, зноў нічога не зрабілі, адно абяцалі. Мы прапануем, каб вы сказали, што, калі ад вашага мэдычнага прадстаўніка ў Менску ня будзе больш станоўчых паведамлеńняў, мэдычная праграма ў Беларусі будзе скарочаная.

Праз тыдзень, 13 красавіка, у прымальню ўпаўнаважанага Эйдука быў дастаўлены ліст ад намесніка кіраўніка АРА Сырыла Кёйна, які пераказваў зъвест скаргі Герца й ветліва, але недвухсэнсоўна прасіў:

Нягледзячы на дадзенае Ўрадам Беларусі абяцаныне зрабіць усё неабходнае для спрыяньня АРА ў выкананьні яе праграмы мэдычнае працы ў Менску й ваколіцах, ён такой дапамогі нам не аказаў. Не адмоўце паведаміць Урад Беларусі, што, калі мы не атрымаем больш станоўчых зъвестак ад нашага мясцовага прадстаўніка наконт супрацы й спрыяньня ўладаў нашай працы, нам давядзецца скараціць нашую мэдычную праграму ў Беларусі.

Невядома, ці пагроза дапамагла, ці маскоўскае начальства мела іншыя пляны, але суправаца выправілася. Напрыканцы году газета «Звезда» паведамляла:

Апошнім часам стала магчымым палепшыць забесьпячэныне шпіталёў мэдыкамэнтамі. Дзякуючы дапамозе АРА, шпіталі Менскага павету забясьпечаныя мэдыкамэнтамі на тры месяцы.

З 49 шпіталёў у Менскай акрузе пяць цалкам працавалі на амэрыканскіх па스타ўках, а 20 клінік і шпіталёў задавальнялі 90% сваіх патрэбаў са складу АРА⁴². 113 дзіцячых дамоў і садкоў атрымлівалі амэрыканскія мэдычныя матэрыялы й мэдыкамэнты. Герц клапаціўся ў пра мэдыкаў — хадайнічаў аб выдачы ім пасылак, адзення; з надыходам халадоў яму ўдалося здабыць для іх 500 коўдрай.

Невядома, ці атрымаў амэрыканскую коўдру ў сваім шпіталі лекар з амэрыканскім дыплёмам, якога Ралф Герц настойліва спрабаваў узяць на працу.

Паводле агульнага сьпісу мясцовых супрацоўнікаў АРА ад пачатку дзейнасьці ў Беларусі да завяршэння, у Менскай акрузе працаваў 91 чалавек — хто ўсе паўтара году, хто некалькі месяцаў — рабочыя, машыністы, фармацэўты, прыбіральшчыцы, шафёры, бугальтары, інспэкторы.

Прозвішча *Левін* у сьпісе ня значыцца⁴³.

⁴² Усяго ў 1922—1923 тры беларускія акругі атрымалі празь Менск 51 вагон мэдыкамэнтаў, рыштунку й абсталяваныя агульнай вагой 484 тонны.

⁴³ Імя Залман *Левін* сустракаецца ў сьпісе супрацоўнікаў Джойнту ў чэрвені 1923, пасада — сакратар.

Полномочный Представитель
Правительства С.С.Р.Б.

и

Уполномоченного Пред-
ставителя Р.С.Ф.С.Р. при
Всех заграничных Организац.
помощи голосующим в Зап.Обл.

18 Июля 1922 г.

№ 259

М и н с к . -

Уполномоченна
Администрацы
Г-ну

Милостивый Государь.

Опять имел место прискорбный случай
неподобающим поведением Представителей АРА.

На основании договора заключенного
ARA пребывающему в России предоставляется
движения по служебным делам в пределах
должны им выдаваться соответствующие
мандировочные удостоверения.

До сих пор моя канцелярия таковне
давала Представителям АРА незамедлител-
ровка являлась служебной, а потому мене



возмож-
ный дове-
рок в от-
корын-
целярии
очтение
ва ССРР
тва РСФСР
Западно-
ТАКОВСКИ

8

КВАТЭРНАЕ ПЫТАНЬНЕ: АД «ПАРЫЖУ» ДА «САВЕЦКАЙ» БЕЗЬ ПЕРАМЕНАЎ

Гультаі й камсамольцы. — Жытло без пазало-
ты. — Бэйсбол у Аляксандраўскім сквэрэ. —
Некамунальная спрэчка. — Візит Гаскела. —
Раскажыце Дзяржынскаму. — Гарантыі Блехе-
ра. — Габэленаў ня будзе

Вокны сталічнага гатэлю «Парыж», дзе па-
сяліліся амерыканцы, выходзілі на Гарадзкі
сад, былы Аляксандраўскі сквэр, у цэнтры яко-
га месціўся першы ў Менску фантан, а побач
стаяў будынак тэатру. На зіму скульптура
«Амур і лебедзь» была забітая дошкамі, але тэ-

атар працаваў. Раён быў ажыўлены і ўдзень, і ўвечары.

Камсамолец Кандрат Крапіва так апіша гэты сквэр у вершы, датаваным жніўнем 1922:

Хто гуляў на Менскім сквэры,
Ці мо блізка хаця йшоў,
Той бязь ліку і бязь меры
Мог там бачыць гультаёў, —

...Вось пад руку на бускіры
Нэпман нэпманку вядзе,
Пра гешэфты нэпман шчыра,
Пра чырвонцы ёй гудзе.

...Вось дзяцей сабралась куча,
Крык паднялі, як гракі;
Вабяць хлопцаў вось, ідуучы,
Ўжо «начныя матылькі».

Пасядзеў я з паўгадзіны,
Але болей-то ня мог:
Грак нацэліўся з асіны
Мне на шапку, каб ён здох!

З той пары (кажу я верна,
Ты, чытач, хоць вер ня вер),
Аж вантробы зь мяне верне,
Як уздумаю пра «сквэр».

Калі верыць байкапісцу, ён вытрываў у сквэры толькі паўгадзіны і больш да фантана не

хадзіў. Відаць, толькі дзякуючы гэтаму на пяро сатырыка не патрапіў амэрыканскі бэйсбол.

Супрацоўнікі АРА мелі магчымасць замаўляць для сябе праз Маскоўскую штаб-кватэру рэчы й прадукты. У Менску ўжо працаваў сакратар акругі Джордж Шрэмэл, на дапамогу Ралфу Герцу ў ліпені прыбыў яшчэ адзін лекар, Фрэнк Вілі. Кіраўнік акругі Доналд Гардзі выпісаў сабе спартовы рыштунак: бейсбольную біту, два мячы, тэнісную сетку й ракеткі, пару баксэрскіх пальчатак. Мінакі ў сквэры маглі назіраць за дзіўнымі амэрыканцамі, якія спрабавалі пацэліць драўлянай дубінай па мячыку.

Гатэль «Парыж», дзе спыніліся амэрыканцы, меў салідную рэпутацыю да вайны, але пасля некалькіх акупацыяў пазалота аблупілася.

Ад «Парыжу» да другога Дому саветаў, дзе на рагу Магазыннай і Губэрнатарскай⁴⁴ месцілася кантора АРА (Губэрнатарская, 23⁴⁵), было пяць хвілін пешкі. Аднак амэрыканцы былі незадаволеныя — рэч была не ў адлегласці.

У траўні 1922 у Менск з Москвы ненадоўга прыехаў дырэктар АРА палкоўнік Ўільям Гаскел. Ён агледзеў склады, офісы, пазнаёміўся з апэрацыямі Менскай акругі і сустрэўся з упаўнаважаным Мар'янам Стакоўскім. Перад гэтым Гаскел на свае вочы пабачыў умовы жыцця пэрсаналу, пра якія раней у Москву пісаў Гардзі:

⁴⁴ Цяпер рог вул. Кірава і Леніна.

⁴⁵ З 1919 вуліца афіцыйна мела іншую назыву — Карла Маркса, з 1922 — Ленінская. Але ў дакумэнтах АРА яна праходзіць як Губэрнатарская.

У нас пакоі ў гатэлі бяз ваннаў, бязь месца для харчаваньня, без адпаведных туалетаў. У менскіх рэстаранах часта няма дроваў, і мы мусім самі гатаваць у гатэльных пакоях. Мы зрабілі заяўку на адзін будынак, які пустуе ўжо трох месяцы, але ня маем адказу.

Гардзі нават завёз Гаскела й паказаў яму будынак:

Гэта былы маленькі шпіталь, чисты, вольны, усяго адзін паверх. Чатыры з адзінаццаці пакояў замалыя нават для спальні; плюс там бы месціцца кухар, прыбіральшчыца, камэндант і склад.

Менскія ўлады быццам пагаджаліся на пераезд араўцаў у шпіталь, але давалі ім толькі частку памяшканьня: рэшта прызначалася для іншых жыхароў. Араўцам намякнулі, што пытаньне можа вырашыць толькі ўсемагутны Фэлікс Дзяржынскі.

Па вяртаньні ў Москву Гаскел накіраваў ліст прадстаўніку савецкага ўраду Эйдуку:

У Менску ёсьць дом, што стаіць вольны ўжо трох месяцы і быў абяцаны для АРА за выняткам аднае часткі, якую ўлады хочуць пакінуць для сябе. Вельмі нязручна мець дом, так падзелены, і, здаецца, няма сур'ёзных падставаў не перадаць нам памяшканьне цалкам. Падставы для гэтага настолькі дзіўныя, што, я ўпэўнены, яны не атрымаюць вашай згоды. Мне сказаі, што,

калі Москва дасыць распараджэнне перадаць дом цалкам АРА, яно будзе выкананае. Здаецца, мясцовыя паліцэйскія ўлады маюць пярэчаныні супраць перадачы дома цалкам, і я звязвартаяся да вас з просьбай папрасіць сп. Дзяржынскага ці іншую маскоўскую ўстанову даць менскай міліцыі распараджэнне перадаць дом.

«Дзіўныя падставы» й зварот да Дзяржынскага тлумачыліся адной архітэктурнай асаблівасцю ўпадабанага дома — агульнай съценкай з турмою менскай ЧК.

Эйдук, аднак, звязрнуўся з запытам не на Лубянку да Дзяржынскага, а ў Менск да Стакоўскага. Адказ зь Беларусі быў падрыхтаваны імгненна, перасланы ў Москву Эйдуку, і той, у сваю чаргу, накіраваў яго кіраўніцтву АРА. Доналд Гардзі потым адзначаў:

З майго досьведу працы са славянамі, у іх належным чынам аформленая папера ці пратакол ёсьць вырашэннем усіх проблемаў; пячатка, верагодна, важнейшая за праўду.

У адказ на амэрыканскія просьбы Стакоўскі прасіў Эйдука пайфармаваць АРА ў Москве пра тое, што Менск быў тройчы пад акупацыяй і амаль зруйнаваны. Паводле Стакоўскага, АРА ў Менску мае дадатковыя офісныя памяшканьні, а добрых канцылярскіх сталоў няма нават ва ўрадавых установах. Што да звычайных сталоў, дык Гардзі можа атрымаць колькі хоча. Дываны, дарожкі, габэлены й мяккую

мэблю Стакоўскі раіў набыць на рынку: ва ўраду нічога гэтага няма.

Гардзі, якому пераслалі адказ, не павертыў сваім вачам:

Мы маем справу з фактамі, і гэта не тлумачэнъне, гэта алібі.

Менская кантора не атрымала дадатковых памяшканьняў, таму мусіла зачыніць адзін склад і аддаць плошчу пад канцылярыю. АРА ў Беларусі не прасіла ані дываноў, ані мяккай мэблі, але дамагалася ад мясцовага начальства ўсіх узроўняў, ад Чарвякова й ніжэй, сталоў і крэслаў. Гардзі падлічыў, што цягам чатырох месяцаў ён напісаў і адправіў 23 заяўкі на мэблі, — атрымана было трох сталы.

Кіраўнік Менскай акругі даводзіў:

Спадзяюся, я не згушчаю фарбы. Мы працуем не складаочы рук і не зважаем на асабістыя нязручнасці дзеля таго, каб выкананць сваю працу. Маём выдатную дапамогу ад мясцовага пэрсаналу, які захоўвае вылучную ляльнасць. Аднак мы сапрауды лічым, што ўрад не выконвае сваёй часткі абавязкаў.

У сваім адказе ў Москву Стакоўскі таксама згадваў жытло для амэрыканцаў:

Патрабаваньне перадаць тром супрацоўнікам АРА цэлы дом немагчыма выкананць з-за нястачы

жыльлёвых памяшканьняў. Мы прапануем шэсць пакояў для трох прадстаўнікоў АРА.

Гардзі недаацэніваў Стакоўскага, калі пісаў, быццам правільна аформлены пратакол і пячатка для славянаў замяняюць справу. Стакоўскі не абмежаваўся адказам на паперы. Цягам тыдня ў спрэчным доме з'явіліся новыя жыхары: камэндант з жонкай і прыслуга, якія занялі два пакоі. З Масквы прыбыў новы супрацоўнік прозвішчам Блехер, які заняў новаўведзеную пасаду памочніка ўпаўнаважанага ў сувязях з ЧК. Такім чынам, пяць найлепшых пакояў былі занятыя.

Амэрыканцам была прапанаваная рэшта, якая не прымыкала да турмы. Зъбянтэжаны Гардзі пісаў у Москву, што водаправодны кран, туалет і адзіная кухонная пліта месцяцца толькі ў адным канцы дома, і ўсе жыхары мусіць хадзіць праз агульныя пакоі.

Дырэктар АРА Гаскел ізноў пайшоў на сустрэчу з Аляксандрам Эйдукам:

Я намаляваў яму плян і патлумачыў усе дэталі, і ён сказаў, што неадкладна зоймецца гэтай справай. Вядома, гэта толькі абяцацьне й я не чакаю вельмі хуткіх дзеяньняў. Мы ўздымаем гэтае пытаньне на кожнай сустрэчы, і ён паабяцаў абмеркаваць справу з ЧК і паглядзець, што можна зрабіць.

Супрацоўнікі АРА хацелі жыць асобна, без суседзяў. Калі стала ясна, што ўлады не дазво-

ляць, каб амэрыканцы мелі агульную съценку з турмой, Гардзі прапанаваў пакінуць пустымі й апячатаць тры памяшканьні, якія беспасярэдне прымыкалі да вязніцы. Адказу ад Стакоўскага не было.

Тымчасам у Маскве памянялася кіраўніцтва. 19 ліпеня 1922 з Масквы ў Менск прыйшла тэлеграма за подпісам новага ўпаўнаважанага Карла Ландэра:

Прадстаўнікі АРА ў Менску просяць перадаць ім мясцовы дом зъняволеных, а зъняволеных, якія чакаюць суду, перавесьці ў іншае месца. Я лічу, што гэтую просьбу можна задаволіць. Аддайце неабходныя загады й паведаміце мне.

Ландэр таксама тлумачыць, як кантраліваць размеркаваныне мэдыкамэнтаў, не дапускаць самавольных паездак амэрыканцаў па Беларусі. Чаму зъмянілася пазыцыя Масквы, можна здагадацца з другой часткі тэлеграмы, якая сканчаецца празрыстым указаньнем:

У будучыні вырашайце такія праблемы на месцы, не дапускаючы скаргаў у цэнтар, бо гэта ўскладняе справы.

Начальства не хацела канфліктаў. Скаргі Гардзі, хадайніцтвы кіраўніка АРА Гаскела, намаганыні дайсьці да найвышэйшых чыноў быццам далі плён. Але ў Менску добра ведалі, якія загады Масквы трэба выконваць без абмеркаваньня, а зь якімі можна не съпяшацца.



Склад АРА ў Менску – у скрынках гарбата, малако, тлушч

Жыцьцё маленькай амэрыканскай калёніі ў Менску працягвалася. У канцы чэрвеня доктар Герц на тыдзень выехаў у Варшаву й Прагу. Доктар Вілі, які прыбыў у акругу, пачаў уваходзіць у курс справаў. Усе мэдычныя даставы для Віцебску й Гомелю ішлі празь Менск, і дапамога другога лекара-амэрыканца была больш чым дарэчы. Штаб-кватэра тэлеграфам запатрабавала ацаніць аб'ём вакцынацыі. Бяз Герца Гардзі здолеў паслаць толькі прыблізны адказ: 130 тысяч вакцынаў ад халеры ў 50 тысяч ад вятранкі.

У вольны час араўцы гулялі ў бэйсбол, выяджталі за горад, хадзілі на бараҳолкі, дзе, нягледзячы на ўсе войны ѹ рэвалюцыі, можна было знайсьці цікавы анатыкварыят і творы мастацтва. Амэрыканцы давалі добрыя грошы й лічыліся зайздроснымі кліентамі. Аднак на мытні ѿ Негарэлым араўцаў таксама добра ведалі й абшуквалі старанна: здаецца, не засталося ніводнага чалавека зь Менскай акругі, у каго калі-небудзь не канфіскавалі б рэчы ці грошы. Сярод канфіскату — парцалянавыя вазы й срэбныя каўкаскі кубак, бінокль «Цэйс» і акварэлі, чарнільны набор. Забіралі даліры, калі яны не былі аформленыя, фотаапараты; рабілі асабісты вобшук. Пратэсты звычайна мала што давалі.

Працягвалася зацяжная вайна з памочнікам Стакоўскага Блехерам, які афіцыйна адказваў за сувязь з ЧК. Перайменаваная ѿ ГПУ, гэтая арганізацыя мела свой інтэрэс да замежнай дапомогі.

У ліпені двое чальцоў кіраўніцтва АРА,

Браўн і Рыкард, ехалі празь Менск у Варшаву. Найхутчэйшы спосаб — дабрацца на аўтамабілі да Стоўпцаў на польскім баку мяжы й там сесцыі на варшаўскі цягнік. Кіраўнік акругі Гардзі й лекар Герц вырашылі скарыстаць нагоду для абмеркавання працы ѿ Беларусі й паехаць да Стоўпцаў разам. Ім паабязалі бесъперашкодны праезд празь мяжу — але супрацоўнік ЧК, адказны за дазвольную пячатку, нечакана зынік. Гардзі запэўнілі, што неабходны дазвол будзе выдадзены на мяжу. Блехер, які таксама меўся ехаць, мусіў застацца: з-за багажу ѿ машыне не было месца.

У Негарэлым амэрыканцаў чакала тэлеграма ГПУ: калі на мяжу зьявяцца містэры Гардзі й Герц бязь візаў, іх трэба арыштаваць і пад аховай вярнуць у Менск. Тэлефанаваньні ѿ сталіцу нічога не далі. Гардзі й Герц правялі ѿ Негарэлым шэсцьць гадзінай у чаканыні шафёра са Стоўпцаў. Калі амэрыканцы вярнуліся ѿ Менск, адзін з супрацоўнікаў пераказаў ім слоўы Блехера, сказаныя наўздангон падарожнікам:

Я гарантую, што зраблю так, што Герца й Гардзі не прапусьцяць празь мяжу.

Гардзі пайшоў на сустрэчу са Стакоўскім, выклалаў інцыдэнт і запатрабаваў звальненія Блехера. Той пагадзіўся, што выглядае ўся гісторыя нядобра, і паабязаў разабрацца. Праз два тыдні Гардзі атрымаў афіцыйны адказ:



Ідзе адгрузка прадуктаў – біндзюжнік даставіць амэрыканскі падарунак у дзіцячы дом ці шпіталь

Я правёў расцсьледаванье выпадку ў Негарэлым і знайшоў, што Блехер ня мае да гэтага ніякага дачыненія. Забарона на перасячэнні мяжы была выдадзеная ГПУ, якое ахоўвае дзяржаўныя межы й не дазваляе перасякаць іх без спэцыяльнага дазволу. Я ведаю, што ўсе ўрады маюць абавязковыя правілы выезду за мяжу, і я дзіўлюся, што вы ня ведаецце, што ў Ресей такія правілы таксама існуюць.

Якраз напярэдадні адбыўся яшчэ адзін інцыдэнт. У Ігумене⁴⁶ быў затрыманы Фрэнк Вілі. Прычынай арышту стала адсутнасць камандзіровачнага пасьведчання ад упаўнаважанага. Улады не хацелі бескантрольных паездак амэрыканцаў з інспекцыямі, і Стакоўскі настойваў, каб штораз супрацоўнікі АРА зъвярталіся па дазволу.

Не мінула й месяца пасля інцыдэнту ў Негарэлым, як усё амаль паўтарылася. Супрацоўнікі Маскоўскай штаб-кватэры Флэш і Морсэ спрабавалі дабрацца на менскім аўтамабілі АРА зь мясцовым шафёрам да Стоўпцаў, каб там сесьці на варшаўскі цягнік. Была пятніца. На гэты раз, нягледзячы на папярэdnія дамоўленасці, праз мяжу не пусьцілі шафёра. Амэрыканцы заселі ў Негарэлым на паўтара дня.

Гардзі спрабаваў атрымаць дапамогу ў Чарвякова, але таго не маглі знайсці. Тады кіраўнік Менскай акругі зъвярнуўся да начальніка

⁴⁶ Пасля 18.9.1923 — Чэрвень.

ГПУ Ольскага, які, аднак, не пажадаў мець справу беспасярэдне з амэрыканцамі й даў адказ праз сакратара Стакоўскага. Гэта была трэцяя адмова цягам аднаго дня.

Доналд Гардзі паслаў у Негарэлае новага шафёра, якога абяцалі прапусьціць. На мяжы яго абшукалі, і Блехер сканфіскаваў два лісты Гардзі: адзін Флэшу з прабачэннямі, другі — Морсэ з просьбай купіць у Варшаве фотапаперу. У канвэрт былі ўкладзеныя 5 даляраў. Гардзі паслаў скаргі ў Москву й Стакоўскаму. Праз тыдзень упаўнаважаны пісьмова паабяцаў, што Блехер больш ня будзе працаўць з амэрыканцамі беспасярэдне.

Блехер, аднак, захаваў пасаду памочніка Стакоўскага, адказнага за сувязі з ГПУ да заканчэння працы АРА ў Беларусі. ГПУ ўмела працаўць з амэрыканцамі й не напрасткі⁴⁷.

⁴⁷ 25 красавіка 1922 выйшаў загад ГПУ «Аб арганізацыі Бюро садзейння органам ГПУ на месцах», які ўпершыню афіцыйна ўводзіў інстытут стукацтва. Тлумачылася, што ў час ВЧК патрэбы асьведамляльніцтва замянілі апэратыўныя мерапрыемствы, якія папярэджвалі намеры ворага й ліквідавалі іх на самым пачатку. Новая ж палітычная ситуацыя звязала свабоду дзеяньняў ГПУ, адсюль узынікла неабходнасць «усямернага садзейння органам ГПУ членамі нашай партыі, якія павінны дапамагчы нам у агентурна-асьведамляльнай працы». Да загаду дадавалася падрабязная інструкцыя, якая рэгламентавала арганізацыю, склад, задачы й ававязкі членаў «БС».

Бюро стукачоў прадпісвалася ўтвараць «у кожнай дзяржаўнай, грамадзкай, каапэратыўнай і прыватнай установе ці прадпрыемстве, а таксама ВНУ», у складзе трох камуністаў. Калі камуністай не было, ГПУ прызначала іншых давераных асобаў. Задачы членаў бюро: збор звестак пра антысавецкія зяявы, выяўленыне і ўлік «контрарэвалю-

Гатэль «Парыж», у якім пасяліліся амэрыканцы ўзімку адразу пасля прыезду, улетку перайменавалі ў «Савецкі», а яны ўсё яшчэ жылі на апошнім паверсе, бязь ліфта, у пакоях без туалетаў і рукамынікаў. Але на іх паверсе з'явіліся новыя твары. Сакратар акругі Джордж Шрэмэл стаў праводзіць усё больш часу з упадабанай дзеўчынай, якая таксама працавала ў канторы АРА, і ўрэшце працаваў ёй руку ў сэрца. Шлюб зарэгістравалі ў менскай канторы загсу. Шрэмэлы сталі жыць разам.

Напрыканцы жніўня Джордж Шрэмэл сур'ёзна захварэў і ў суправаджэнні лекара быў вымушаны выехаць на лячэнне ў Бэрлін. Жонка засталася жыць у гатэлі ў чаканыні ягонага вяртання. У Менск Шрэмэл не вярнуўся. У кастрычніку АРА дапамагла ягонай жонцы выехаць на новае месца працы мужа ў Парыж.

У гатэлі часам зынікала вада, затое адміністрацыя гарантавала бяспеку: на ўваходзе пастаянна дзялянкы лічыўся чырвонаармейцы й на адным паверсе з замежнікамі пасяліўся агент ГПУ.

цийнага элемэнту як у дадзенай установе, гэтак і па-за яе межамі», спрыяльне пры ўладкаванні на працу сакрэтных супрацоўнікаў ГПУ, сачэнне за кадравай палітыкай. Кожныя два тыдні асьведамляльнікі мусілі падаваць у ГПУ агульную справаздачу пра палітычны настрой супрацоўнікаў, праводзіліся рэгулярныя сустрэчы; праца вялася ў рэжыме «надзвычайнай канспірацыі». Блехер мог і ня мець непасрэднага контакту з АРА — даносы былі пастаўлены на канвэр.

Празднование 5-го паднішага Октябрь The 5th of October at Minsk



Праздновань на бензі 5-6 Ноября из расчета среднего заработка за Ноябрь месяц.

План празднования.

Празднование "Октябрьской революции" проходит под лозунгом "Праздника победы".

6 го Ноября.

В 2 часа дня в клубе Карла Маркса состоится торжественное заседание Президиума ЦБКПБ, Совнарфабрика, ЦИК-а и Горсовета, совместно с представителями союзов, фабзавкомов и представителями воинских частей, посвященное 5 годовщине "Октябрьской Революции".

В следующих пунктах устраиваются общие собрания профсоюзов и красноармейских частей.

Радиоре—в театре б Аквараум в

7 час. веч., Всемесцко-ситруд—в те-

атре б. Инженерном в 6 ч. в., Комхон

—в Гиганте и 7 ч. в., Швейпром—

и советской мастерской в 2 ч. дня,

Поставщиков—в клубе начальников в 8

час. веч., Беренообладчы—на за-

мештве в клубе спорта в 8 ч. веч.,

Металл—в зале Энергия в

8 ч. дня, и сельско-хоз. мастер-

ской в 3 ч. дня, и в союзе металли-

стов в 7 ч. в., Транспортники—в

автомонтной мастерской в 7 ч. в.

Вольно-пожарная дружина—у зд.

Депо, Красноармейские части непосредственно из своих казарм направляются на Троицкую площадь.

В 12 ч. дня на Троицкой площа-

ди происходит парад войск Мин-

ского гарнизона.

По окончании парада в 1 с пол.

час шествием с Троицкой площа-

ди направляются в город, проходят па-

мятие К. Маркса у ЦБ

Памятник открывают Президиум

ЦБ, ЦИК-а, Совпрофбела, Горсове-

та и по 2 представителя от каждой

организации, участвующей в празд-

нике.

В 6 ч. веч. в клубе К. Маркса—

торжественное общее собрание Мин-

ской организации КИБ.

Для руководства всем планом

праздника 6 и 7 ноября, выдаётся

Штаб технік, комиссии, который буд-

ет дежурить в помещениях ЦИК и

на площади Троицкой.

Координирующим пародом воинских

в день
и слу-
от за-

чаются
столо-
таются
так-то:
жица,
и бу-
я уве-
сыть
люб.

льской
у, не
Бе
Бе
Ва
Ве
Ве
Во
Ге
Гу
Де
До

Зе
Зах
Зол
Иль
Нас
Каз
Кой
Кре
Кол
Коц

Лекс
Мага
Малк

Матт
Мона
Неме

Н. Л
Н. Л
Нико
Наро

Олец
Петро
Бодго

9

ГАРДЗІ АД'ЯЖДЖАЕ: РАЗЪВІТАНЬНЕ ПАД МУЗЫКУ ГПУ

Нарэшце новы дом. — Нечаканая адстаўка. — Прыезд Чарлза Ўілабі. — Ператрус падчас банкету. — Дзіўныя рабаўнікі. — Прыбіральня пад наглядам. — Занадта хуткі арышт

А 5-й вечара ў пятніцу 20 кастрычніка 1922 у памяшканыні менскай канторы АРА пачынаўся банкет. Былі запрошаныя наркам асьветы Ігнатоўскі, наркам аховы здароўя Яфэ, наркам сацзабесьпячэння Мар'ясін, старшыня гарвыканкаму Гетнэр, прадстаўнікі іншых установаў, якія атрымлівалі дапамогу. Для банкету было дзъве нагоды. Першая съяточная —

улады нарэшце знайшлі новы будынак для амэрыканскага пэрсаналу ў цэнтры, недалёка ад вакзалу ў Захар'еўскім завулку ў дому №3⁴⁸. Празь дзевяць месяцаў пасля прыезду, калі тэрмін працы ў Беларусі пераваліў за палову, араўцы рыхтаваліся пакінуць гатэль.

Аднак Доналд Гардзі пераначаваў у доме, якога так настойліва дамагаўся, толькі адну ноч.

Напачатку кастрычніка кіраўнік акругі атрымаў вымову за нерэгулярную справа здачнасць і ігнараванье запытаў штаб-кватэры. Гардзі тлумачыў гэта цяжкасцямі апошніх двух месяцаў:

У мяне не было сакратара ад 15 жніўня, калі захварэў Джордж Шрэмэл, які ад 6 верасьня шпіталізаваны ў Бэрліне. Назад ён ня вернецца, замены нам не прыслалі, а знайсьці добрую машыністку з ангельскай мовай пакуль не ўдалося. Я толькі падняўся з ложка пасля двух тыдняў хваробы й чакаю на адпачынак з нагоды здароўя⁴⁹. Увесь гэты час я стараўся з дапамогай доктара Герца кіраваць апэрацыямі, лежачы хворы ў ложку, без амэрыканскага намесніка й амэрыканскага сакратара. Доктар Герц вельмі заняты адно мэдычнай працай, а доктар Вілі

⁴⁸ Цяпер гэта пешаходны пераход пад аркай каля кнігарні «Падпісныя выданні» ад пр. Ф. Скарыны да вул. К. Маркса.

⁴⁹ Кансультаваць Гардзі ў справе магчымай апэрацыі быў запрошаны найлепшы менскі хірург Яўген Клімаў, які праўё паспяховы курс лячэння. Хірургічна ўмішаныне аказалася непатрэбным.


часьцей за ўсё ў дарозе альбо ў Гомель альбо ў Віцебск.

Да ліста Гардзі прыклаў нарэшце падрыхтаваныя патрэбныя дакумэнты — графік руху ўцекачоў, табліцу выдачы пасылак, структуру менскай АРА, транспартны графік грузаў, табліцу разъмеркаванья мэдычных матэрыялаў, карту аб'ектаў, якім аказваецца дапамога. Два дакумэнты не былі гатовыя — Стакоўскі ўжо трэх месяцаў цягнуў з эканамічнымі звязкамі, і Гардзі ня меў часу напісаць агляд гісторыі АРА ў Менску ад студзеня да восені. Аднак узамен ён прыклаў фотаальбом, дзе, як ён пісаў, на сорак адным здымку адлюстраваная ўся гісторыя апэрацыяў у акрузе.

Асобна Гардзі адрасаваў ліст кіраўніку АРА палкоўніку Гаскелу з просьбай даць адпачынак на паўтара месяца для папраўкі здароўя.

Адказ Гардзі атрымаў якраз напярэдадні перасяленні ў новы дом для амэрыканскага пэрсаналу. З Масквы зь лістом кіраўніцтва АРА прыбыў Чарлз Ўілабі: Доналда Гардзі адклікалі з працы ў Менску, ягоную пасаду займаў Ўілабі.

У кастрычніку Менская акруга з насельніцтвам менш за 2 мільёны выйшла на чацвертае месца ў выдачы харчовых пасылак сярод усіх 17 акругаў АРА. Гэта сталася магчымым дзякуючы эфектуўнасці працы — ад збору паштовак да складаванья й даставы пасылак адрасатам, якую арганізаваў, нягледзячы на ўсе перашкоды, Гардзі. Ён звяртаўся толькі па дазвол выехаць у Бэрлін на адпачынак і лячэнье-



Запросіны на развітальну вечарыну першага кіраўніка Менскай акругі
ARA Доналда Гардзі падпісаў ужо яго пераемнік Чарлз Ўілабі

не ёй прасіў часовае замены. Ўілабі, аднак, пры-
быў з паўнамоцтвамі пераймаць справы на ста-
ла.

Гардзі папрасіў дазволу прыехаць у Москву
па тлумачэнні. Яму адмовілі й загадалі вяртац-
ца ў Лёндан, у Эўрапейскую штаб-кватэрку АРА.

Уваходзіны давялося сумяшчаць з праводзі-
намі.

...На развітальнym банкеце на адрас перша-
га кіраўніка акругі было выказана шмат добрых
словаў. Пасля афіцыйнае часткі араўцы й не-
каторыя госьці разам са Стакоўскім і ягонай
жонкай пайшлі на Захар'еўскі завулак, у новы,
яшчэ незаселены дом для амэрыканскага пэр-
саналу, дзе праводзіны працягваліся.

Тое, што адбывалася ў развітальны пят-
нічны вечар у бытым «Парыжы», а тады гатэлі
«Савецкі», новы кіраўнік Менскай акругі
Чарлз Ўілабі падрабязна апісаў у панядзелак:

У пакоях сп. Гардзі й лекара Герца быў зробле-
ны ператрус. Вісячы замок на дзвіярох пакою
Гардзі быў сарваны, унутраны замок зламаны.
Замок на дзвіярох Герца таксама быў зламаны.
Гэтая два пакой месцыца па суседству. Гэтак-
сама суседзіць зь імі пакой спадарыні Шрэмэл,
расейскай жонкі амэрыканца — былога сакратара
гэтай акругі. Яна прысутнічала на прыёме, яе
пакой ня быў узламаны й ператрэсены.

Гардзі спакаваў увесь багаж напярэдадні
ад'езду. Багаж Герца быў падрыхтаваны для
суботняга пераезду ў новы дом для пэрсаналу.

Пакуль ішоў прыём у новым доме, усе валізкі заставаліся ў гатэлі без нагляду. Увогуле ўлады няблага ведалі маёмасьць амэрыканцаў і без ператрусу. Напачатку дзеянасці ў Рәсей АРА атрымала наступную дырэктыву ад уладаў:

Пайнфармуйце, калі ласка, усіх супрацоўнікаў АРА, хто мае фатакамэры, біноклі, друкавальныя машиныкі й да т.п.: па прыезьдзе ў Рәсей яны павінны неадкладна паведаміць наш адміністрацыйны аддзел пра вышэйзгаданыя рэчы, прывезеныя з-за мяжы. Заява на дазвол вывозіць гэтыя рэчы павінна падавацца не пазней чым за трох дні да ад'езду.

Заможныя іншаземцы ў краіне, якая толькі перажыла некалькі гадоў вайны і ўзброеных забурэнняў, не маглі пачувацца цалкам бясьпечна. Доналд Гардзі, некаторыя іншыя араўцы мелі сваю зброю, афіцыйна зарэгістраваную. Аднак у Менску таямнічыя рабаўнікі паводзілі сябе дзіўнавата. Ўілабі паведамляў:

У пакой Гардзі ўзломнікі абшукалі гарнітуры й выцягнулі запасныя ключы, але пакінулі ў кішэні 200 даляраў. Не хапіла ключа да аднаго чамадана; ён быў узламаны. Іншыя чамаданы й скрынкі былі адамкёненія альбо адчыненыя з дапамогай ключоў. У адным з чамаданаў дыямэнты на суму каля 500 даляраў былі адкінутыя ўбок, але ўзяты нататнік. Зь дзёньніка Гардзі пра ягоную працу ў Менску вырваная частка аркушаў, затым

дзёньнік вернуты на месца. Зыніклі: некалькі лістоў, камандзіровачныя пасьведчаныні, канвэрт з польскім адресам, са старэлы польскі пашпарт, асабістая цыдулка ад спадара Кўіна, ліст у справе ягонага ад'езду й г.д. Таксама прапалі пара запінак, заколак для кашуляў і рэвалвер.

Ўілабі адзначаў красамоўную дэталь: срэбны посуд, футра, сувэніры з Польшчы ў Рәсей ды іншая каштоўная біжутэрыя засталіся на месцы. Быў ня толькі ператрэсены ўвеселі багаж, але й зънятая насаўка з матраца:

У пакой доктара Герца ўзломнікі знайшлі ключ ад чамадана, адамкнулі й забралі ўсе яго працоўныя паперы за выняткам мэдычнай справа-здачы. Зыніклі: фотаапарат «Кодак» з праяўленымі й непраяўленымі стужкамі, 415 даляраў ды іншая замежная валюта.

Гатэль «Савецкі», як вынікала зь ягонае назывы, быў не прыватнай, а дзяржаўнай уласнасцю. Дырэктар і ўвеселі персанал былі савецкімі службоўцамі й прызначаліся на працу ўладамі. Ўілабі, які таксама спыніўся ў гэтым гатэлі ў чаканьні пераезду ў новы дом, апісаў свае назіраньні:

Да прыбіральні ані ўдзень, ані ўначы не прайсьці без таго, каб мяне нехта ня бачыў. Чырвонаармейцы сустракаюцца на кожным паверсе ў любую пару дня й ночы. Увечары ў пятніцу ўзломнікі ня толькі ўвайшлі ў гатэль, падняліся па лесьвіцы

на апошні паверх, але і ўзламалі дзвіверы, узламалі адзін чамадан, перавярнулі дагары нагамі два пакоі й выйшлі незауважаныя.

Пасъля агледзінаў ператрэсенных пакояў і багажу Чарлз Ўілабі накіраваўся ў дом, дзе жыў упаўнаважаны Стакоўскі:

Я сказаў яму, што, па-моіму, гэтага ня мог зрабіць ніхто, апроч агентаў ураду; што супрацоўнік ГПУ жыве праз два пакоі ад Гардзі, і, калі Гардзі й Герц вярнуліся й пабачылі ператрус, яны паклікалі яго. Ён адказаў, што ня чую ніякага незвычайнага шуму. Я сказаў, што амэрыканскія грошы, амэрыканскі пашпарт, дыямэнты Гардзі былі адсунутыя ўбок, і зынкілі толькі прыватныя запісы; што ахова гатэлю ў любы час рэагуе на незвычайнія гукі, і, калі б кіраўніцтва гатэлю ня мела супрацьлеглых указанняў, ахойнікі зрэагавалі б на шум пры ўзломе двух пакояў.

Стакоўскі пагадзіўся неадкладна адправіць тэлеграму Ландэру з просьбай прыслаць спэцыяльную съледчую камісію з Масквы. Але падзеі разгарнуліся хутчэй:

А 3-й гадзіне раніцы агенты Беларускай Рэспублікі ўвайшлі ў пакой загадчыка мэдычных складоў, які быў нашым перакладчыкам падчас допыту ў гатэлі, арыштавалі яго й заявілі, што знайшлі ў пары ягоных штаноў ля ложка партманэт доктара Герца, у якім была 21 тэлефон-

ная картка доктара Герца. Загадчык цяпер у турме ЧК.

Амэрыканцы не паверылі ў хуткі арышт сапраўднага злачынцы і настойвалі на камісіі з Масквы. Разылік быў на тое, што сталічнае начальства прымусіць мясцове хаця ўвесьць скрадзенія рэчы. Спадзевы аказаўся марныя.

Так разъвітаўся Менск зь першым кіраўніком акругі АРА ў Беларусі Доналдам Гардзі⁵⁰.

⁵⁰ У 1962 Гардзі будзе ў турысцкай паездцы па СССР, на ведае Ленінград, Маскву, Крым, Кіеў, але ў Менск не заедзе.

ЗАБАСТОВКА В АР

Правильный шаг.

Сотрудники минской конторы АРА, которые работают в учреждениях обеих забастовкам протеста. Они АРА требуют смещения одного из работников АРА, избывшего в обуревшего шоффера.

Это—первый забастовка родового характера у нас в Минске. Именно поэтому нам необходимо установить к мотивам забастовки, и ту цель, которую она преследует.

Забастовка по своему характеру не направлена против организации и целом. Она требует наказания лица, разрешившего себе в России применять методы кулаковой расправы, которые могут быть допустимы в странах, где у власти находятся большевики, но тут явно вы-

2) Немедленно из АРА.

3) Требование конторы АРА и бе разрешен привлечение союза соработников о

4) Считать немедленном смещении господина

Шмита и предстали его суду.

Надо раз навсегда указать тем, которые до сих пор этого не понимали, что Россия совсем не то, что Минск, где можно себе разрешить всевозможные вращения с рабочими, где человеческая личность расщепляется в зависимости от того, какое положение она занимает в обществе. Там рабочий можно быть со морде, но никакого

того же сделать по отношению к

Собранию

тернациональ

Союза Савицкого



23-го ноября член администрации АРА гр. Шмит призвал к себе шофера Подберезко, к которому обратился с вопросом:

— Что ты говорил про ту женщину, которая появилась у нас?

Подберезко не смог на этот вопрос отвечать, что он не знал, о какой женщине его спрашивали.

На получении ответа, гр. Шмит удалил т. Подберезко кулаком по лицу, когда Подберезко от удара упал на пол, продолжая кабинет его лежа. Подберезко слег выразил по руки. Гр. Шмит гнался за этим через все комнаты.

занять забастовку протеста с числом 24го ноября.

Шофера, возмущенные поступком своего «принципала», забастовали еще с утра.

Требования рабочих и служащих.

На общем собрании всех сотрудников были высушены доклады представителей союза Соработников тов. Строко-ского, Любимова и представителя комсуга о переговорах с администрацией АРА, которой были предъявлены следующие требования:

IO

СТРАЙК У АРА: ПАМЫЛКА СЭДРЫКА СЬМИТА

Гонар жанчыны. — Пабілі шафёра. — Ультыматум прафсаозаў. — Сьпяваюць «Інтэрнацыянал». — Штрэйкбрэхеры будуць галадаць. — Газэтная кампанія. — Канфідэнцыйная прыпіска. — Сыміт зъяджкае

Толькі-толькі скончыўся першы месяц працы ў Менску новага кіраўніка акругі Чарлза Ўілабі, калі выбухнуў скандал, у якім зъяшчаліся ў адно жанчыны, палітыка й клясавая барацьба. З газэтных старонак у Менску скандал перакінуўся ў Москву, і ягонае рэха да-кацілася да амэрыканскай прэсы. Загалоўкі паўсюль былі аднолькавыя: страйк у АРА.

25 лістапада 1922 газэты «Савецкая Беларусь» і «Звезда» надрукавалі карэспандэнцыю пра падзеі ў менскай канторы АРА. Паведамленыне ў «Звезде», падпісанае псёўданімам Праўдзін, заняло чвэрць газэтнай паласы.

Страйкоўцы патрабуюць пакараньня асобы, што дазволіла сабе ўжыць мэтады кулачнай расправы, якія дапушчальныя ў краінах, дзе ва ўладзе не знаходзяцца бальшавікі. Але даўно выйшлі з моды там, дзе ва ўладзе знаходзяцца бальшавікі, гэтак нелюбімая панам Сымітам.

Новы намеснік кіраўніка акругі Сэдрык Сыміт, які за некалькі тыдняў перад тым прыбыў у Менск з Самары, бальшавікоў не любіў. Ён таксама не выносіў, калі пры ім абражалі жанчын. Напярэдадні ў новым доме, куды з гатэлю перасяліся супрацоўнікі акругі, са згоды Чарлза Ўілабі адна госьця атрымала дазвол пераначаваць у вольным пакоі. Ўілабі мусіў апраўдацца перад начальнствам у Москве:

Менск – горад, дзе поўна чутак. У суседніх пакоях жыву́ аблуговы пэрсанал, і я ведаў, што мясцовыя супрацоўнікі мусіць усё дакладваць камэнданту. Але спадзяваўся, што поўная адкрытасць гасціяніні сама сабою засыцеражэ ад плётак.

Наступнай раніцай шафёр Ігнат Падбярозка пачаў рассказваць пра начную оргію з удзелам трох амэрыканцаў. Ўілабі запрасіў шафёра для

тлумачэння; той спаслаўся на аповед прыбіральшчыцы. Падбярозка некалькі гадоў працаваў у Амэрыцы, гаварыў па-ангельску, але ня надта добра. Ўілабі папрасіў яго прыйсьці зь перакладчыкам, але, на няшчасце, па дарозе іх сустрэў Сыміт.

Дачыненьні між Падбярозкам і Сымітам былі досыць напружаныя. Аднойчы Сыміт перадаў шафёру заданыне на выезд. Той толькі скончыў разгрузку свайго аўтамабіля й паслаў Сыміта к чортавай матары, заявіўши, што нікуды болей не паедзе. Сыміт у адказ недыпляматычна пабяцаў набіць шафёру пысу, калі той яшчэ хоць раз так яму адкажа. Падбярозка напісаў пісьмовую скаргу, але справа далей за слова не пайшла. На рэзкае пытаныне Сыміта пра чуткі Падбярозка заяўіў, што нічога нікому не казаў. Гутарка не зацягнулася. Развюшаны Сыміт заকашіў поўху, потым другую. Шафёр схаваўся пад стол. Калі Сыміт паспрабаваў выцягнуць яго, той вырваўся й кінуўся да прафсаюзнага начальнства.

У гэты ж дзень Ўілабі атрымаў пратэст ад Саюзу дзяржаўных і прыватных службоўцаў:

Саюз лічыць, што выпадкі зьбіцьца гаспадаром свайго працаўніка нецярпімыя, асабліва на тэрыторыі РСФСР, і таму лічыць неабходным зьвярнунуць вашую ўвагу на наступныя патрабаваньні:

1. Запатрабаваць ад сп. Сыміта публічна папрасіць прабачэння ў Падбярозкі.
2. Зволніць сп. Сыміта з працы ў АРА.
3. Пагадзіцца на перадачу справы ў суд.

4. Саюз таксама лічыць, што сп. Сыміт ня можа надалей знаходзіцца на тэрыторыі РСФСР.

Мы шлём вам нашыя мінімальныя патрабаваныні ў сувязі з агідным інцыдэнтам, і з гэтай нагоды Саюз заяўляе катэгарычны пратэст супраць такіх некультурных паводзінаў афіцыйнай асобы АРА.

Такія выпадкі могуць здарацца ў самых беззаконных і буржуазных краінах. Спадзяемся, што ў вашай асобе Саюз атрымае поўную падтрымку сваіх справядлівых і законных патрабаваньняў. Таксама дазвольце паведаміць, што мы будзем настойваць на гэтых патрабаваньнях усімі сродкамі, даступнымі Саюзу, у тым ліку абвяшчэннем страйку пратэсту, які будзе працягвацца аж да задавальнення нашых патрабаваньняў.

У той дзень у канторы АРА ўпершыню прагучалі пагрозыльвыя радкі рэвалюцыйнага гімну: «Паўстань, пракляцьцем катаўаны! Паўстань, хто з голаду век пух!» Удзельнікі сходу аднадушна прагаласавалі за спыненне выдачы харчу й лекаў апухлым з голаду й ад хваробаў і стоячы прасьпявалі «Інтэрнацыянал»⁵¹.

⁵¹ АРА мела пэўныя досьвед дачыненія ў саюзі з страйкоўцамі. Першы інцыдэнт адбыўся адразу пасля прыбыцця самай першай партыі дапамогі. Сухагруз «Фэнікс» даставіў у петраградскі порт 700 тон харчу. Грузчыкі началі знарок ірвач махі й адсыпаць сабе муку, рыс і цукар. Спрыбы спыніць рабаўніцтва й затрымаць рабочых на выхадзе з порту прывялі да страйку. Прадстаўнік уладаў заяўвіў, што ня можа паўплываць на пралетарыяў. Пазней ставілі асаблівыя ўмовы й прэтэндавалі на амэрыканскі харч розных групы — ад камуністычных прафсаюзаў да арганізаваных артэляў, чы-

25 лістапада газэта «Звезда» паведаміла:

Страйк прызначаны на зайдзін, на першую гадзіну дня. Раніца даецца адміністрацыі АРА на выкананыне чатырох умоваў прафсаюзу савецкіх працаўнікоў.

Чарлз Ўілабі прыняў дэлегацыю прафсаюзу, але адмовіўся ня толькі выкананць іх патрабаваныні, але нават абмяркоўваць канфлікт. Было заяўлена, што ўсе праблемы АРА вырашае вылучна з прадстаўніком ураду Мар'янам Стакоўскім. Да абеду ніводнае з патрабаваньняў не было задаволена.

Ўілабі пісаў у штаб-кватэру ў Москву:

Сход быў тыпова савецкі. Больш за 60% супрацоўнікаў выступалі супраць страйку й лічылі, што справу павінен вырашыць Стакоўскі са мной разам. Прафсаюзныя функцыянэры знаходзіліся ва ўсіх куткох і дапільноўвалі, каб усе галасавалі. Старшыня сходу патлумачыў, што той, хто галасуе супраць страйку, ёсьць ворагам працоўнага ўраду — штрэйкбрэхерам, і заслугоўвае страціц працу й галадаць. Балышыня супрацоўнікаў — жанчыны. На іх было лёгка паўплываць, і яны прагаласавалі за страйк.

гуначнікі не хацелі дастаўляць грузы, а пэрсанал дзіцячых дамоў і шпіталей патрабаваў сабе частку рацыёнаў і адзенін. АРА ацэнівала такія заявы як шантаж і цвёрдка стаяла на сваім праве ўсё разъясняць самастойна ў адпаведнасці са сваімі задачамі.

А першай гадзіне дня ўсе амэрыканскія склады й кантара ў Менску былі зачыненыя. Людзям, якія прыйшлі па пасылкі й лекі, тлумачылі, што тут ідзе барацьба супраць эксплюататараў, і калі АРА адновіць працу — невядома. Многія прыяжджалі па дапамогу здалёк і не маглі заставацца нанач, у шпіталёх чакалі на лекі, многія дзіцячыя дамы існавалі вылучна на араўскім рацыёне. Прафсаюзнае начальніцтва адсылала самых нецярплівых да амэрыканцаў — яны ва ўсім вінаватыя.

Чарлз Ўілабі й Фрэнк Вілі неадкладна адправіліся на вуліцу Ўрыцкага, дзе ў доме №3 месцілася кантара ўпаўнаважанага Мар'яна Стакоўскага. Пачатак перамоваў атрымаўся ня надта ўдалы. Не пасьпелі бакі прыступіць да справы, як у дзіверы пастукалі: у АРА новы канфлікт, Сыміт выставіў за дзіверы аднаго з кіраўнікоў мясцовага прафсаюзу. Той занёс у дом, дзе жылі амэрыканцы, ключы й інструменты, пачаў спрацацца са Сымітам, які разлазаўся ў выгнаў гаваркога актыўіста.

Цягам пяці гадзінай Ўілабі й Вілі перамовы са Стакоўскім. Упаўнаважаны заявіў, што ня мае паўнамоцтваў спыніць страйк, але паспрабуе зрабіць што зможа. Для гэтага трэба прапанаваць прафсаюзу нейкія саступкі.

Упершыню прапанова заключыць дамову між беларускімі прафсаюзамі й АРА паступіла кіраўніку акругі яшчэ ў траўні. Дамова складалася з 34 пунктаў, якія рэгулявалі працу пэрсаналу ў савецкіх установах. Прафсаюзы заяўлялі, што мясцовы пэрсанал галадае, і патраба-

Забастоўка рабочых АРА.

Між рабочымі і службачымі АРА з аднаго боку і адміністраційным — з другога — выбухнуў канфлікт. Справа вось у чым...

28-га лістапада член адміністраціі АРА гр. Сыміт пакаліў да сябе шефера Падбяроўсана і сказаў у яго:

— Што вы відзіце пра ту кабету, якая начавала ў нас?

Падбяроўсан ўтварыў пытанне, чега ён адказыў, бо па ведаў, пра кую кабету іде гаварка.

Не атрымаўши адказу, гр. Сыміт ударыў Падбяроўсана кулаком па твары і, калі Падбяроўсан ад удару падняўся па падлогу, пачаў біць яго злакічынгом. Падбяроўсан ледзь выраўся на руці гр. Сыміта і ўцяк.

Падбяроўсан быў абездзежаны докторам, пасля чаго пачынаўся ў камітете слугавых з пратестам.

Камітэт слугавых супольна з праўдзівым сапону Ісавецкіх працоўнікоў рагнікальдзяту гуту спрашу, пасыльчык было пачатавана ў 1-ай гадзіні даў 24-га лістапада, аблізь забастоўкі пратесту ў 1-ай гадзіні даў 24-га лістапада, ёсць чым доказаці да замага ведама?

Вымаганні рабочых і службачых. У АРА — забастоўка.

На агульному сходзе ўсіх супрацоўнікаў быў выслушаны даклад працтавіткі камітetu рабочых і службачых і падзялілі, т. т. Стакоўскага і Лібіцкага і працтавіткі камітetu службачых і берамільённых ў адміністрацыі АРА, якія былі прадстаўлены ўсею палубаўніцтвам:

1) Адміністрацыя АРА павінна вымушыць перарасці Падбяроўсана.

2) Невыдацца выдацца пр. Сыміта.

3) Пашагодзіцца ад упаўнаважанага канторы АРА па Беларусі Віллобі даўніку адзінку юд суд С.С.Р.Б. гр. Сыміта па пабор «вайго паднічальнага».

4) Піцьці недапусціцца. Грабадзілі выстаявалася на тэрыторыі Р.С.Ф.С.Р. засеба, якія вынужаны да сваіх паднічальняных мордаботства.

Прававаземны баставаньці агульнім скопім было прынята аднаго-

Газета «Савецкая Беларусь» напісала пра страйк 26 лістапада, калі ён скончыўся

Тэатр
ма

1 акт з
Кіхот», №

24-га ў Ве-
адбыўся гас-
представіць да
ту — «Дзікі

Менская в-
пісціўны

гора-
х гасціц
посылкам

імя К. І.

рузу, тым

пачуцьші ар-

мэда посы-

марам, як пе-

стак, хто

(А. Шэйт).

томам (Хри-

адзін, т

быў ве на

рэшткай

Новы б

Са съве-

значынас

за

стаді

і жунас

на

ми».

У журн

атаднейшы

меннікі, п

дзеячи.

Перны

съжеўні.

Падріс

Д. Б. ба-

нір. Кам-

адрас

р

Менск, 6.

валі ня міласьціны, а сапраўднага заробку, аплаты хваробаў і дэкрэтных адпачынкаў, гарантаваных месячных адпачынкаў з поўнай аплатай і кампэнсацыі за звышурочную працу.

Аўтары ліста таксама патрабавалі прызнання абавязковымі ўсіх інструкцыяў і пастановаў у галіне працы, якія выдае ўрад і прафсаюзы. Ліст заканчваўся папярэджаньнем:

Прафсаюз лічыць памылковым нежаданьне АРА заключыць дамову й просіць цягам трох дзён даць станоўчы адказ на згаданыя пункты; у выпадку адмовы прафсаюзу ня зможа палагодзіць суітуюцу нармальным шляхам.

Тады ж, у траўні, кіраўнік Менскай акругі пераслаў ліст у Москву з кароткім камэнтаром: заявы пра супрацоўнікаў, якія галадаюць, — яўнае перабольшаньне⁵², заробкі пэрсаналу цалкам сувымерныя зъ мясцовымі даходамі. Дацыненныні ўнутры АРА нармальная, скаргай на аплату не паступала, і ўсё пытаньне інсьпіраванае прафсаюзам⁵³.

⁵² Апроч заробку, мясцовыя супрацоўнікі АРА бясплатна атрымлівалі адну амэрыканскую харчовую пасылку на месец. У Менскай акрузе ў 1922—1923 было выдадзена такім чынам больш за 58 тон харчоў на суму 5 786 доляраў.

⁵³ Прафсаюзная актыўнасць была невыпадковая: пасъля таго, як бальшавіцкі ўрад дзеля выжыванья мусіў пайсьці на саступкі й дазволіць крыху свабоды ў эканоміцы, прафсаюзы атрымалі новае заданьне — абараніць клясавыя інтэрэсы пралетарыяту ад нэпманскай буржуазіі. Пачалі, аднак, не з адстойваньня інтэрэсаў чальцоў саюзу, а з уласнай чысткі. З чэрвеня па жнівень 1922 у Беларусі праходзіла

Паводле пагаднення ў Рызе, АРА ня мусіла заключаць пагадненны з савецкімі прафсаюзамі: усе канфлікты трэба было вырашаць з афіцыйнымі ўладамі. Афіцыйныя ўлады на месцах, аднак, добра памяталі ўнутрыпартыйную палітычную барацьбу з нагоды прафсаюзаў, якая цягнулася ўвесь папярэдні год і скончылася сакрушальнай паразай часткі найвышэйшага партыйнага кіраўніцтва. Трэба было быць асьцярожным — амэрыканцы зъедуць, а прафсаюзы застануцца.

Упаўнаважаны ўраду Мар’ян Стакоўскі працаваў Чарлзу Ўілабі тое самае, што й прафсаюз: звольніць Сыміта, забараніць яму прыходзіць у кантору, амэрыканскуму боку напісаць ліст з афіцыйнымі прабачэннямі.

Ўілабі паведамляў у Москву:

Я патлумачыў Стакоўскуму, што ня маю паўнамоцтваў зваленіць супрацоўнікаў, а забарона Сыміту зъяўляцца ў офісе выглядала б менавіта як зваленіне. Што да прабачэння, дык каб Стакоўскі сам быў на месцы Сыміта, пад гарачую руку ён зрабіў бы тое самае.

Мінала гадзіна за гадзінай, а Ўілабі ў Вілі ўсё яшчэ не выходзілі з кабінэта ўпаўнаважанага. Ўілабі цвёрда трymаўся аднаго пункту: ніякіх перамоваў з прафсаюзамі, гутарка можа ісьці

кампанія «добраахвотнага ўступлення» ў прафсаюзы, у выніку чаго колькасць чальцоў зменшылася з 49 да 40 тысяч. Затое, як афіцыйна сцвярджалі, «умацавалася іх клясавая аднастайнасць».

толькі з прадстаўнікамі ўраду. Урэшце бакі пайшлі на кампраміс: Ўілабі пагадзіўся зрабіць запыт наконт пераводу Сыміта зь Менску, а Стакоўскі пагадзіўся прыняць ад Ўілабі ўсе дакументы страйкоўцаў разам зь пісьмовым тлумачэннем, што АРА не прызнае прафсаюзаў.

Ўілабі выканалаў абяцаныне — паслаў запыт наконт пераводу Сыміта й дадаў свой каментар:

З асабістых і афіцыйных прычынаў я не хацеў бы, каб Сыміта пераводзілі зь Менску. Я ўпэўнены, што яго ня варта высылаць з Рәсей. Ён набыў каштоўны досьвед у складавай працы й арганізацыі харчаванья дзяцей у Арэнбургу. Гэты досьвед быў для мяне каштоўны. Я прызнаю, што ягонае далейшае знаходжаныне тут можа прывесці да працягу рознагалосіця паміж намі й прафсаузам, паміж чальцамі прафсаюзу й Сымітам. Не зважаючи на гэта, я хачу паспрабаваць.

Перад тым як адаслаць ліст, Ўілабі паказаў яго Сыміту. Допіс сканчаўся просьбай дазволіць Сыміту самому прыехаць у Москву для тлумачэнняў.

Аднак увечары таго ж дня кіраўнік акругі надрукаваў яшчэ адзін ліст у Москву, які пазначыў «канфідэнцыйна». У ім Ўілабі пісаў, што проблему можна было б палагодзіць на са-мым пачатку, калі б не адбыўся другі інцыдэнт са Сымітам, пакуль ішлі перамовы са Стакоўскім. Гэта аслабіла пазыцыю АРА:

Я спадзяюся, што вы як найхутчэй пераведзяце Сыміта зь Менску. Гэтай рэкамэндацыі няма ў майі афіцыйным паведамленыні. Вы разумееце чаму. Ён нагэтулькі не давярае цяпер расейцам, што ня можа ўстрымацца, каб увесе час не дэманстраваць гэтага. Я баюся, што гэта прывядзе да мноства такіх сутычак, як сёньняшняя.

Мінула ноч. Загадчыкі дзіцячых дамоў, столовак для ўцекачоў, лекары й адрасаты амэрыканскіх пасылак дарма прыйшлі наступнай раніцай — склады АРА былі замкнёныя. Супрацоўнікі зъявіліся на працу, але прафсаузныя кіраўнікі пільнавалі, каб ніхто ня ўзяўся выдаваць прадукты. Страйк працягваўся.

Ўілабі патэлефанаваў Стакоўскаму. Той хутка зъявіўся й папрасіў дазволу правесьці сход супрацоўнікаў на тэрыторыі канторы. На гэты раз Стакоўскі сказаў тое, што марна спрабавалі давесьці амэрыканцы: паводле пагаднення з савецкім урадам АРА не прызнае прафсаюзаў і права на страйк. Усе канфлікты павінны вырашаны паміж ім як упаўнаважаным ураду і Ўілабі. Стакоўскі зъявіўся да старшыні прафсаюзу з прапановай накіраваць супрацоўнікаў на рабочыя месцы.

Газета «Савецкая Беларусь» 26 лістапада паведаміла:

Упаўнаважаны Стакоўскі ў кароткай прамове абмяняваў свае перамовы з адміністрацыяй АРА. Упаўнаважаны канторы АРА па Беларусі сп. Ўілабі пагадзіўся задаволіць усе нашы патрабаваныні.

Хаця ніводнае патрабаваньне не было выканана, камуністычныя прафсаюзы, якія з клясавай рапушчасцю пастанавілі не выдаваць пра-дуктовыя амэрыканскія пасылкі сіротам, шпіталям і прытулкам, з прадстаўніком улады спрачацца ня сталі. Праз 24 гадзіны пасъля пачатку страйк быў спынены.

Праз тры дні, 29 лістапада, Сэдрык Сыміт выехаў зь Менску.

4 сінежня ў Москве савецкі ўпаўнаважаны Карл Ландэр выклікаў намесніка кіраўніка АРА Сырыла Кёйна ў запатрабаваў тлумачэн-няй. Той выклайл пазыцыю амэрыканцаў: Сыміт ударыў шафёра ў выніку надзвычай правака-цыйных паводзінаў апошняга. Адначасова Кёйн паслаў рэзкую вымову Ўілабі за дазвол пабоч-най асобе заначаваць у будынку для амэрыкан-скага пэрсаналу. Ўілабі прызнаў віну.

Ландэр ня быў задаволены амэрыканскім ад-казам і патрабаваў новых і новых тлумачэн-няй. Перапіска, якая мусіла дэмантраваць ад-стойваньне правоў савецкага чальца прафсаю-зу, цягнулася да канца 1922 году.

Сэдрык Сыміт у Менск больш не вярнуўся — яго паслалі на працу ў Арэнбурскую вобласць. Кіраўніцтва АРА да канца стаяла на баку Сыміта. Ужо пасъля завяршэння апэрацыяў у Рәсей дырэктар АРА Ўільям Гаскел напісаў свайму былому супрацоўніку ліст, які выходзіў за рамкі звычайных падзяк і харктарыстык: «Мой дарагі сп. Сыміт: маю вялікае задаваль-неньне выказаць вам сваю ўдзячную ацэнку вашай выдатнай працы ў АРА ў Арэнбургу й

Менску. Падчас усёй вашай працы я атрым-ліваў толькі самыя прыхільныя паведамленыні аб вашай энэргіі й здольнасцях. Толькі дзяку-ючы ляяльной і адданай працы такіх амэрыкан-цаў як вы, нам удалося выкананаць нашыя зада-чы ў Рәсей. Упэўнены, што набыты досьвед будзе каштоўным для вас у будучыні. Спадзяюся, што вы без сумневу звернесься да мяне ў любы час, калі я змагу быць карысным і даць вам рэ-камэндацыю што да вашага харктару і здоль-насцяў».

Імя Падбярозкі ня раз сустракаецца ў даку-ментах АРА. Аднойчы ён забыўся паставіць свой аўтамабіль на ручны тормаз, той пакаціўся ў пашкодзіў аўтамабіль Наркамасцветы, і АРА мусіла плаціць за ремонт. Ігнат Падбярозка ад пачатку працы меў дазвол на выезд за мяжу дыпольскую візу, і яго пасылалі перавозіць амэрыканцаў праз беларускую мяжу на цягнік у Стоўпцы. 15 сінегня 1922 Падбярозка зволь-ніўся зь менскай канторы АРА.

Ці значыцца гэтае прозвішча таксама ў сьпісах супрацоўнікаў ГПУ — невядома⁵⁴.

⁵⁴ Загад ГПУ «Аб бягучым моманце ў задачах органаў ГПУ па барацьбе з контрарэвалюцыяй» ад 10 сакавіка 1922 ставіў наступныя задачы: «Органы ГПУ тых раёнаў, дзе працуе АРА, павінны асаблівую ўвагу звязаць на яе дзейнасць, выяўляючы шпіянаж, сувязі з контрарэвалюцыйнымі гру-поўкамі, гуртаваньне белагвардзейскіх элемэнтаў, высмокт-ваньне золата й каштоўнасцяў, а таксама ўсе тыя факты, нават з прыватнага жыцця асобных дзеячоў АРА, якія маглі б у патрабовы момант служыць матэрыялам дыскрэдытацыі для адпаведных паліткампаніяў».

ЕВОЛ С АНГЛИЙСКОГО.

N 345.

Минск, 5 Января 1923

Поздравляю Вас и ЦИК Беларусь
при всех заграничных организа-
зациях в Зап.Области.
т. СТОКОВСКОМУ.

Милостиюй Государь

Отношение некоторых заведывающих детскими Домами к продуктам АРА расходится, к меню, рекомендуемой Всесоюзными инспекторами заинтересовало меня настолько, что я лично обследовал некоторые Дома.

При обследовании выяснилось, что в некоторых член следующий приказ:

"Секретно"
"Т. МАРЬЯСИН. Наркомообес сообщает Вам, что
АРА имеют право только проверить распре-



Kitchens at Thirst

6/1237

136 w

II

ІНСПЭКТАРКА РУМЯНЦАВА
СУПРАЦЬ НАРКАМА МАР'ЯСІНА:
ЧАСОВАЯ ПЕРАМОГА

Пагрозы ў друку. — Ўілабі пратэстуе. — Нелегальныя інспэкцыі. — Бруд, вошы й дзеци. — Сыстэма ацэнак працуе. — Тры небясьпечныя жанчыны. — Справа прынцыпу. — Сакрэтныя цыркуляр

1 сьнежня 1922 Мар'ян Стакоўскі надрукаваў у газэтах афіцыйнае папярэджанье:

Апошнім часам па разных дзяржайных установах бадзяюцца нейкія індыўідуумы, якія абвяшчаюць сябе кантралёрамі АРА. Папярэджваю,

што права кантролю маюць толькі асобы з мандатам за майм подпісам. Тыя, хто ня мае мандату, як шантажысты павінны неадкладна зачтрымлівацца й перадавацца міліцыі.

Толькі-толькі скончыўся канфлікт з камуністычным прафсаюзам, усё яшчэ цягнулася съледзтва ў справе дзіўнага рабаванья ў гатэлі «Савецкі», аб'ём апэрацыяў АРА ад пачатку восені імкліва павялічваўся, і Ўілабі, які працеваў усяго два месяцы, быў зусім не зацікаўлены ў канфрантацыі з упаўнаважаным. Без узаемадзеяння з уладай было немагчыма эфектыўна выканаць задачы АРА. Але таксама немагчыма было адступіцца ад цэнтральнага прынцыпу Гувэра: АРА сама вызначае, як і хто атрымлівае амэрыканскую дапамогу.

Абвестка ў ранішніх газетах, якую пераклалі кіраўніку акругі, патрабавала неадкладнага адказу. Чарлз Ўілабі прадыктаваў ліст на імя Стакоўскага й кур'ерам адправіў у кантору ўпаўнаважанага на вуліцу Ўрыцкага:

Мы маем права кантроліваць выдаткованьне нашых прадуктаў бяз санкцыяў каго б там ні было. У будучыні прадукты ня будуць выдавацца тым установам, якія не дазваляюць АРА праходзіць абсьледаваньні. Неадкладна пасыль адвомы якому-небудзь інспектару мы папросім вас запячатаць склад гэтай установы, дзе знаходзяцца нашыя прадукты, альбо вярнуць іх у наш склад.

Пачатак сънежня абяцаў стаць гарачым. Атрымаўшы ліст, Стакоўскі неадкладна прадыктаваў адказ і таксама кур'ерам адправіў у кантору АРА на Губэрнатарскую:

Пагаджаюся, што інспэкцыі выдаткованьня прадметаў харчаванья й мэдабслугі ёсьць неад'емным правам АРА, адначасова катэгарычна адмаўляюся прызнаць права рэвізіі дзяржаўных установаў расейскімі грамадзянамі, прызначанымі АРА без майго веданья. Толькі асобы, да якіх я як прадстаўнік ураду пастаўлюся з даверам, могуць разылічваць на пацверджаньне ад мяне мандату, выдадзенага вамі. Дагэтуль рэвізоры менскай АРА мне невядомыя й лічацца мною нелегальнымі.

«Нелегалы» зъявіліся ў Менскай акрузе АРА 18 лістапада. Менавіта ў гэты дзень на працу ў якасці інспектараў былі прынятыя трох жанчыны — Кацярына Румянцава, Рэвека Лебах і Ганна Гольдзіна. Яны меліся наведваць дзіцячыя дамы, кухні грамадзкага харчаванья, дзіцячыя садкі, вывучаць выкарыстаньне дапамогі, санітарны стан, умовы ўтрыманьня дзяцей.

Найбольш справаздачаў былі падпісаныя Румянцавай. Кацярына Румянцава зъявілася ў Менску пасыль пакутаў грамадзянскай вайны ў Рәсей. Невядома, ці апынулася яна ў Сібіры разам з хвалій уцекачоў з Беларусі падчас першай усясьветнай вайны, вядома толькі, што паходзіла з дваранаў. У АРА ўладкавалася дзя-

куючы веданьню ангельскай мовы й пачувала-
ся цалкам незалежна ад мясцовых умоўнасъ-
цяў. І была назіральнай.

Дзён за дзесяць да папярэджаньня Стакоўскага Кацярына Румянцева ездзіла ў былы маёнтак Радзівілаў у Анопалі⁵⁵ пад Менскам. Там у дзіцячай калёніі Наркамасыветы было 84 дзіцяці ва ўзроўніце ад 7 да 16 гадоў. Румянцева наведала калёнію разам з прадстаўніком гарана:

Мы ўвайшлі ў стапоўку, якраз калі дзеци пачыналі есьці. Каля 25 дзіцей былі зусім голыя, стары падраны пінжак замяняў усю вопратку. Рэшта ў брудных лахманох, якія кішэлі паразытамі, усе басанож. Мэдсястра, якая пачала працаць трох тыдні перад тым, сказала, што дзеци на мылі рукі й твары ўжо два тыдні, бо няма ручнікоў. Ніхто на памятае, калі апошні раз мыўся ў лазыні, а ўладальнікі кашуляў не мянялі іх ад чэрвеня.

На дварэ стаяў лістапад. Мэдсястра таксама патлумачыла, чаму дзеци голыя: занадта худыя, і бялізна не трываеца. На абед у той дзень была капуста й паўфунта хлеба. Амерыканскія пра-
ductы паступілі тыдзень перад тым, але былі замкнёныя ў складзе. Інспэктарка прайшлася па будынку:

Дом даволі дыхтоўны, і яго можна зрабіць вельмі

⁵⁵ Вёска ў Крупіцкім с/с Менскага раёну.



Дзеци ўцекачоў з Волгі перад вяртаннем дадому з Менску: твары пакруглепі, але ўсьмешак няма – ці то ад'яджаць на хочацца, ці то фатограф строгі

ўтульным, але паркетная падлога з інкрустацыяй мыецца раз на два месяцы, толькі тры ці чатыры пакоі ацяпляюцца, усе печы дымяць, лес даволі далёка, і паўапранутыя дзеци звычайна мусяць самі зьбіраць дровы. Убогі «пакой адпачынку» (былая студыя Радзівілаў) уяўляў жахлівую карціну, якую цяжка забыць. У мarmуровым, але брудным каміне тлеў агонь, і троє ці чацьвера няшчасных дзяцей скупіліся вакол і спрабавалі съпячы некалькі бульбінаў, выкапаных у гародзе. У доме чацьвера настайнікай, але ніхто ня вучыць дзяцей, якія цэлы дзень аддадзеныя самі сабе. Многія паляць, усе лаюцца.

У спальніх Румянцева не пабачыла ніводнай прасыціны, толькі падраныя посьцілкі, поўныя паразытаў. У адным з пакояў стаяў невыносны смурод — там клалі спаць усіх малых, хто ма-чыўся пад сябе. Высыветлілася, што ложкаў на ўсіх не хапае, і каля дзясятка выхаванцаў съпяць на падлозе — «як сабакі, нават без саломы». Мэдыкамэнтаў няма, на тварах болькі, многіх абсыпалі скулы. Апошні сказ справа-здачы гучаў як прысуд:

Калі пачнуцца маразы, палова гэтых дзяцей мусіць аваўязкова загінуць.

Шантаж — так ацэнываў падобныя высновы ўпаўнаважаны Стакоўскі, калі праз газэту заклікаў затрымліваць такіх кантралёраў і пе-радаваць іх міліцыі. Права праверак належала вылучна асобам з мандатам самога Стакоўска-

га. Абвестка зьявілася ў першы дзень сінегня, і ён ужо сканчаўся, калі Ўілабі паставіў свой подпіс пад новым лістом упаўнаважанаму:

Інспэктары, якіх пасылае наш офіс, адказваюць толькі перад нашымі офісамі. Мы ня можам да-зволіць Ураду прызначаць інспэктараў, чый аба-вязак рабіць справа-здачы нашаму офісу пра тое, як выдаткоўваюцца нашыя прадукты.

Два тыдні перад тым Ўілабі атрымаў справа-здачу Румянцевай аб праверцы дзіцячай кухні ў Архірэйскім завулку⁵⁶ ў Менску. На ўліку стаяла 275 дзяцей ад 6 да 16 гадоў, якія што-дня палуднавалі ў сталоўцы ці забіralі ежу да-хаты. У дзень праверкі на кухні быў запас прадуктаў АРА: 2 пуды какавы, 10 пудоў цукру, 59 — муکі, 12 — хлеба, 32 — рысу й 495 бляша-нак малака. Улады меліся пастаўляць мяса, бульбу, гародніну, муку й масла. Інспэктарка пісала:

Насамрэч мяса звычайна няма, астатнія прадук-ты паступаюць у недастатковай колькасці. Мас-ла замяняюць зъялчэлым алеем.

Румянцева пакаштавала абед: суп, рысавая каша, кавалачак селядца з хлебам. Назаўтра інспэктарка нечакана зноў зьявілася ў Архі-рэйскім завулку падчас абеду. Мяса зноў не

⁵⁶ Цяпер не існуе. Раён Кастрычніцкай плошчы перад Палацам прафсаюзаў.

было, дзецям давалі вадзяністы суп і тоўчаную бульбу. Разам зь дзецьмі палуднаваў пэрсанал — дзесяць чалавек. На кухні амэрыканскія пра-дукты АРА захоўваліся разам зь мясцовымі.

Гэта было адкрытым парушэннем амэры-канскіх інструкцыяў:

Усе ўстановы павінны захоўваць прадукты АРА асобна й адрозна ад іншых прадуктаў. Рацыён АРА павінен ужывацца як асобы прыём ежы. Кожная ўстанова два разы на месяц мае рабіць справаздачы аб наяўнасці й спажываньні прап-дуктаў, у якіх павінна быць адзначана, колькі атрымана, колькі спажыта кожны дзень, коль-касьць дзяцей, накормленых штодня, і баланс на дзень справаздачы.

АРА пастаянна нагадвала кіраўнікам акру-гаў, што харчовая праграма разылічаная вылуч-на на дзяцей ва ўзросце да 14 гадоў, катэгарыч-на патрабавала выдаваць толькі цалкам збалян-саваны рацыён⁵⁷.

Ўілабі дазволіў парушыць інструкцыю для дзіцячага дому съляпых на Захар'еўскай, 13: Румянцева прынесла скаргу недаверлівых вы-

⁵⁷ Усё харчаванье дзяцей, — ад фармаванья адваденай часткі бюджету АРА, заключэння контрактаў у Амэрыцы, закупу новых прадуктаў, фрахту параходаў, даставы грузаў праз акіян і затым на цягнікох у склады ў акругах і потым перадачы ў дзіцячыя кухні — было пралічанае дзеля канчатковага выніку: збалансаванага абеду пэўнай каларыйнасці (ад 400 да 600 калёрыяў залежна ад узросту, аbstавін). Ад-ступленне ад складнікаў вяло да разбалансавання склада-вых запасаў і хаосу ў новых даставах.

хаванцаў, якія баяліся, што іх абкрадаюць, не-дадаюць амэрыканскі цукар і малако, і прасілі, каб гэтыя харчы выдавалі кожнаму асабісту ў руکі. Са згоды дырэктаркі так сталі й рабіць.

Калі Румянцева запыталася, чаму разам зь дзецьмі харчуецца пэрсанал, загадчыца кухні патлумачыла, што многія дзецы штодня не зъяў-ляюцца на абед, бо хварэюць. Адсюль лішкі. Інспэктарка, аднак, надалей задавала пытань-ні:

Прыватна мне назвалі іншую прычыну: калі траціны дзяцей ня маюць патрэбы ў такой дапа-мозе, бо на ўлік бяруць толькі дзяцей зь сем'яў чальцоў прафсаюзу, чые бацькі звычайна добра ўладкаваныя. Адна з супрацоўніц паведаміла, што яны мусіць адмаўляць хворым і галодным, каб браць тых, чые бацькі маюць уплыў наверсе.

Не пасьпеў Ўілабі асэнсаваць паведамленыне, як Румянцева прынесла яшчэ адно непрыемнае адкрыцьцё. Падчас праверкі дзённага дзіцяча-га дому на Захар'еўскай вуліцы ў Менску, дзе сорак дзяцей два месяцы атрымлівалі араўскія рацыёны, інспэктарка высыветліла, што туды ўвогуле афіцыйна прымалі толькі дзяцей чаль-цоў прафсаюзу й чырвонаармейцаў. Гэта было не звычайнае злоўживанье ці дробны кра-дзеж. Амэрыканская дапамога разымкаркоўва-лася паводле клясавага прынцыпу — насуперак усім дамоўленасцям і правілам.

Чарлз Ўілабі абмеркаваў вынікі інспэкцыяў зь лекарамі Фрэнкам Вілі й Ралфам Герцам.



Кухня АРА ў Менску: інспектары пільна сачылі за чысьцінёй і парадкам

Пасьля перагляду розных магчымасцяў амэрыканцы вынайшлі спосаб, які прымушаў саміх атрымальнікаў дапамогі клапаціца пра паляпшэнне справаў. Была распрацаваная систэма ацэнак шпіталёў, дзіцячых дамоў, кухняў. Ўілабі вызначыў тры асноўныя крытэрыі:

1. Магчымасць паляпшэння ўмоваў наяўнымі ў кірауніцтва сродкамі.
2. Посьпех кірауніцтва ў атрыманыні максымальных вынікаў ад дапамогі АРА і ўраду.
3. Супрацоўніцтва кірауніцтва з АРА.

Некаторыя ўстановы, дзе не шкадавалі сілаў дзеля падтрымання чысьціні, санітарнага стану й дысцыпліны, атрымлівалі найвышэйшую адзнаку — пяць. Тым, хто атрымліваў адзнаку ніжэй за тройку, даваўся месяц на выпраўленне. Пасьля гэтага, абвясціў Ўілабі, новая дапамога пойдзе туды, дзе яе ўмеюць выкарыстоўваць эфектыўна.

У дзіцячым доме на вуліцы Падгорнай⁵⁸ жылі дзеці ўцекачоў, якія атрымлівалі пайкі АРА й прадукты ад гарадзкога аддзелу асьветы. Румянцева адзначала адносную чысьцінню на кухні, але холад у доме й дрэнны стан дзіцячых спальняў:

22 хлопчыкі съпяць у адным пакоі, дзе няма абсолютнона ніякай вэнтыляцыі. На 97 дзяцей 40 матрацаў, астатнія съпяць па двое ў ложку. Па-

⁵⁸ Цяпер вул. К.Маркса.

душак няма. Двойчы на месяц дзяцей водзяць у лазню, але, паколькі бялізны вельмі мала, ка- шулі й нагавіцы мяняюцца раз на месяц. Нату- ральна, інфэкцыйная хваробы буюць. Цяпер 7 дзяцей у шпіталі, 22 пакутуюць на розныя скур- няя хваробы.

АРА паставляла на Падгорную 110 рацыёнаў цягам ужо двух месяцаў. Ўілабі папярэдзіў гарана, што амэрыканская дапамога можа быць пераадрасаваная ў іншое месца. Неўзабаве новая систэма спарадзіла спаборніцтва паміж установамі, якія стараліся палепшыць стан спра- ваў і атрымаць дадатковыя амэрыканскія пра- дукты, мэдыкамэнты, бялізуны й адзен'не.

Перад Калядамі інспэктарка Кацярына Румянцева наведала яшчэ адзін дзіцячы дом-са-наторый на вуліцы Падгорнай, які належалі га- радзкой управе аховы здароўя. Там стала жылі 45 хворых на сухоты дзяцей, яшчэ два дзясяткі дзяцей з навакольных вёсак штодня прыходзілі на лячэнне й харчаванье. На сънежань са складоў АРА было дастаўлена 27 пудоў какавы, 14 пудоў муکі, 7 пудоў кукурузнай груцы, 2 пуды цукру, а таксама малако й тлушч. Хлеб, бульбу й мяса забясьпечваў гарадзел аховы здароўя. Дзеці харчаваліся пяць разоў на дзень. 17 чалавек пэрсаналу да амэрыканскіх пра- дуктаў не дакраналіся. Румянцева пісала:

Дзіцячы дом месціца ў выдатным будынку. Пакоі вялікія, поўныя паветра, цёплыя, добра асьвет- леныя, утульна абсталяваныя й захапляюць сва-

ёй чысьцінёй. Любоў і спачуванье да дзяцей і няспынная барацьба супраць сухотаў адчуваюцца ва ўсіх дэталях. Робіцца ўсё магчымае, каб зрабіць больш радасным жыцьцё малых пакутнікаў. Я была ўражаная, як добра дзеци вы- шываюць і працуюць. Амаль усе цацкі яны зрабілі самі. Вялікая й добрая справа робіцца ў гэтым доме, і шкада, што з-за недахопу сродкаў не-магчыма зрабіць больш.

Калі Румянцева пайшла разьвітвацца зь дзецьмі, дык заўважыла, што яны нешта хо- чуць сказаць:

- Што такое? – спытала я.
 - А ці будзе што-небудзь на Каляды? – спы- таўся хлопчык, і цэлы хор галасоў далучыўся:
 - Хаця б елачку!
- Я паабяцала перадаць іхнью просьбу й пайшла з прыемным адчуваюнем удзячнасці дырэкта- ру гэтага дому.

Свой погляд на падобныя візыты ўпаўнава- жаны Стакоўскі патлумачыў падчас сустрэчы. Ўілабі перадаваў дыяллёг:

Ён сказаў, што людзі, якія пад выглядам інспэк- тараў наведваюць дзіцячыя дамы, падрываюць савецкую ўладу. Я сказаў яму, што ня ведаю, на якім падмурку трymaeцца савецкая ўлада, але малаверагодна, што тры жанчыны, якія заходзяць у дамы для немаўлят, могуць зрабіць шмат

для яе падрывау. На кон пастаўлены прынцып, адказаў ён.

У Маскоўскай штаб-кватэры ня толькі падтрымалі Ўілабі, але зацікаўліся менскай сыштэмай інспэкцыяй і градацыі дзіцячых дамоў. Кіраўніцтва папрасіла прысылаць інспэктарскія справаздачы, а таксама прыслать падрабязнае апісанье систэмы ацэнак. Праз паўгоду, калі АРА будзе рыхтавацца да ад'езду, кіраўнік АРА Сырыл Кёйн пашле адпаведны цыркуляр ва ўсе акругі, у якім у якасці ўзору прывядзе Менскую акругу. Апісанье беларускага досьведу будзе разасланае ва ўсе акругі АРА⁵⁹.

У Беларусі начальства так ніколі й не зымрыйлася з амэрыканскімі інспэкцыямі. Калі на Каляды ў 1922 годзе Ўілабі вырашыў наведаць некалькі дзіцячых дамоў, якім дапамагала АРА, яго чакаў сюрприз. Паўсюль атрымалі ліст наркама сацыяльнага забесьпячэння Мар'ясіна. Пад грыфам «Сакрэтна» наркам тлумачыў:

Інспэктары АРА маюць права толькі праверыць разъмеркаваныне харчу АРА, але ніякім чынам

⁵⁹ Ад каstryчніка 1922 па чэрвень 1923 менская АРА карміла 5000 дзяцей у 113 дзіцячых установах, забясьпечваючы 74% рацыёну. У архіўных дакумэнтах прыводзіцца нацыянальны склад выхаванцаў у 79 дзіцячых дамох Беларусі: беларусаў — 1546, габрэяў — 1382, расейцаў — 192, палякаў — 525; у 34 садкох: беларусаў — 579, габрэяў — 566, палякаў — 145, расейцаў — 22.

ня могуць указваць, як яго выдаткоўваць ці гатаўваць.

На новую скаргу Ўілабі ўпаўнаважаны Стакоўскі наклаў рэзалюцыю:

Лічыць непараразуменінем тав. Мар'ясіна.

Аднак народны камісар, адрозна ад інспэктаркі Румянцавай, усё разумеў правільна.

чальніка ў Маскве, упаўнаважанага савецкага ўраду Карла Ландэра зь лістом:

Араўцы настойваюць, каб прынцып разъмеркаваньня адпавядаў жаданью ахвярадаўцаў. Менскі рабін дайшоў да таго, што патрабуе разъмеркаваньня прысланых у яго распараджэнье пасылак групе «Талмуд-тора» й яшчэ нейкай, назуву якой якраз забыўся. Ужо некалькі месяцаў даводзіцца гандлявацца з амэрыканцамі наконт прынцыпаў разъмеркаваньня. Я настойваю, каб адзіным прынцыпам была патрэба, а яны вымагаюць спаўненнаўня волі ахвярадаўцаў.

Ліст быў адпраўлены ня поштай, а кур'ерам: сакратар Стакоўскага таксама вёз съпіс усіх мясцовых супрацоўнікаў АРА й прапановы рэформаў. У сънежні ў менскай АРА працавала 32 чалавекі — Стакоўскі прапаноўваў пакінуць 14. Такім чынам, на думку ўпаўнаважанага, развязвалася адразу некалькі балючых проблемаў: скрачаліся выдаткі на заробкі, палягчаўся нагляд і, галоўнае, АРА была б вымушаная скасаваць інспектцыі й перадаверыць разъмеркаваньне дапамогі дзяржаўным органам.

Стакоўскі прапанаваў вырашыць проблему ў Маскве й прасіў Ландэра адстойваць сваю пазыцыю. Праз тыдзень, 16 сънежня, зь Менску ў Москву ідзе яшчэ адзін ліст — на гэты раз Ўілабі піша свайму кіраўніцтву:

Немагчыма ні для Стакоўскага, ні для мяне пагадзіцца наконт мэтадаў разъмеркаваньня гурто-

вых даставаў. Стакоўскі настойвае, што ўрад мае права не дазволіць разъмеркаваньня асобам пэўнай нацыянальнасьці ці веравызнаньня. Я мяркую, што, калі нью-ёрскі офіс атрымлівае гроши, каб пэўная колькасць пасылак была дастаўленая тым, хто мае патрэбу, у пэўнае месца, мы маем права пры выдачы абмежавацца людзьмі гэтай нацыянальнасьці й мясцовасці.

Інакш кажучы, 100 пасылак для габрэяў Ігумену павінны быць разъмеркаваныя паміж габрэямі Ігумену. Стакоўскі лічыць, што гэта выкліча нацыянальную варажнечу, і ўрад Беларусі патрабуе, каб ён не дапускаў такога «клясавага падзелу».

У габрэйскіх арганізацыях Нью-Ёрку хіба вельмі зъдзівіліся б, каб пачулі, што, адмаўляючы ў перадачы пасылак габрэям, Стакоўскі змагаецца з антысэмітамі. Менавіта такі аргумэнт прыводзіў упаўнаважаны ў лісьце ў Москву:

У Беларусі, дзе антысэмітизм глыбока запусціў свае карані, нельга пагаджацца на паглыбленыне гэтага настрою, ставячы габрэйства ў прывілеяванае становішча.

Напачатку студзеня кіраўніцтва Маскоўскай штаб-кватэры АРА ў лісьце да Ўілабі так пракамэнтуе беларускую сітуацыю:

Мы бачым спробы ўраду Беларусі дыктуваць, хто можа атрымліваць нашыя харчовыя пасылкі. Гэта цалкам новая фаза гульні ў перашкоды. Мы ду-

малі, што ўсе віды перашкодаў ужо былі прыдуманыя цэнтральнымі савецкімі ўладамі. Цікава адзначыць, што вашыя мясцовыя ўлады далі тут фору цэнтральным.

Ўілабі настойваў на безумоўнай даставе пасылак адрасатам. Адначасова яшчэ напрыканцы лістапада кіраўнік акругі звярнуўся ў Маскоўскую штаб-кватэру з просьбай:

Пераважная бальшыня пасылак ідзе габрэям, якія маюць сваякоў у Штатах. Атрымальнікі, у выніку, знаходзяцца ў даволі добрых умовах. Але тысячы расейцаў і беларусаў ня маюць сваякоў за мяжой. Ці не палічылі б вы магчымым паслаць нам неадкладна хача 6 500 пасылак агульнага прызначэння?

У складах было крыху пасылак агульнага прызначэння, якія кіраўніцтва акругі мела права разъмяркоўваць самастойна. Яшчэ ў лістападзе галоўны лекар Менскай акругі Ралф Герц прапанаваў выдаць усім чальцам мэдычнай камісіі АРА пасылкі як знак заахвочвання. На паседжанні прысутнічаў Стакоўскі. Чальцы камісіі выказалі ўдзячнасць, але палічылі немагчымым узяць пасылкі асабіста сабе. Тады Герц прапанаваў разъмеркаваць 50 пасылак сярод мэдычнага персаналу, які меў найбольшую ў гэтым патрэбу, а таксама раздаць мэдыкам паўтысячы коўдраў. Дапамога была прынятая.

Але Стакоўскуму гэтага было мала. У лісьце

ў Москву ён запэўнівае Ландэра, што нічога рэзка непрыемнага паміж ім і амэрыканцамі няма, і ўдакладніе клясавую прычыну свайго клопату:

Калі ж нарэшце яны пачнуць «Дапамогу Расеі» празь дзяржорганы...

Упаўнаважаны беларускага ўраду просіць свайго начальніка:

Навучыце, калі вы маецце спосаб, як прымусіць іх разъмяркоўваць праз цэнтральныя органы. Бо мы тут вымушаныя атрымліваць беспасярэдне тымі ячэйкамі, дзе гэтая амэрыканская дапамога выдаткоўваецца. Кожны дзіцячы дом, шпіталь, кожная амбуляторыя павінны зьяўляцца беспасярэдне па атрыманні. Гэта вельмі стамляе й адрывае шмат людзей ад штодзённай працы. Можа быць, дзе-небудзь гэтага ўжо пазбавіліся, навучыце тады й астатніх.

Хаця Стакоўскі й просіць навукі ў начальніцтва, яго ўласная прапанова — скараціць штат АРА — магла сапраўды радыкальна зьмяніць сітуацыю.

Ўілабі тлумачыў:

У мэдычным аддзеле працуе 17 чалавек, якія атрымліваюць заробак ад уладаў. Доктар Вілі згадзіўся скараціць двух. Ні ён, ні я ня верым, што можна эфектыўна працаваць нават з таким малым скарачэннем, але мы пасправубем. Стакоўскі

коўскі лічыць, што можна ўдвая скараціць штат у дзіцячым харчаваньні. Гэта так, калі мы хочам, каб прадстаўнікі ўладаў самі забіралі й разъмяркоўвалі прадукты з нашых складоў. На гэта мы пайсьці ня можам.


Стакоўскі й сам апынуўся ў складанай сітуацыі. Яшчэ ў каstryчніку ўпаўнаважаны цэнтральнага ўраду Карл Ландэр разаслаў цыркуляр са зъменамі ў фінансаваньні аперацыяў замежнай дапамогі, які пачынаўся словамі:

У сувязі зь вялікім недахопам сродкаў упаўнаважаныя ў рэгіёнах павінны зъменішыць да мінімуму ўсе свае расходы.

Паводле новага парадку, цяжар фінансаваньня цэнтар перадаваў на месцы. Ў ілабі прасіў сваё кіраўніцтва пакінуць стары парадак:

Праца значна палегчыцца, калі можна было бы і надалей атрымліваць нашыя ўрадавыя фонды з Москвы. Бо калі супрацоўнікі прыйдуть да высьновы, што іхная праца, у тым ліку падвышкі заробку і г.д., залежыць ад Стакоўскага, бальшыня зь іх імгненна пачне працаваць на Стакоўскага, а не на АРА.

Але ў Стакоўскі, нягледзячы на быццам спрыяльнную зъмену, ня быў задаволены. Бюджэт Беларусі быў мізэрны, і задача на месцы здабываць гроши для аперацыяў АРА ў Менску была малаўдзячнай.



Праз месяц пасля гэтай дэпэшы Мар'ян Стакоўскі напіша ў выніковай справаздачы: «ARA ўвесь час вырывалася з-пад контролю»

У стане паміж двух агнёў патрабавалася апаратная падстрахоўка — і ўпаўнаважаны зъяртаецца да Ландэра «па навуку». Перад тым як паставіць напрыканцы ліста абавязковое «з камуністычным прывітаннем», Стакоўскі піша:

Чакаю агульных гаспадарчых і палітычных кіроўных інструкцыяў. Не шкадуйце ўказаньняў.

Ландэр не шкадаваў. Цыркулярныя лісты рассылаліся па ўсіх адрасох:

Мы не павінны даваць права ніводнай замежнай арганізацыі самастойна выбіраць раён працы, а таксама формы й мэтады. Усё павінна рабіцца пры нашым найбліжэйшым удзеле, з нашага фактычнага ўказання й кіраўніцтва, праз адпаведныя ведамствы і установы.

У сінегні 1922 са складу АРА арганізацыя на выйшла габрэйская дабрачынная арганізацыя Джойнт. Дырэкторам Менскага бюро быў прызначаны Эдвард Розэнблюм, які меў досьвед працы ў Польшчы, Аўстрыі й Францыі. 19 лютага 1923 Розэнблюм накіраваў упаўнаважаному Стакоўскуму ліст аб пачатку самастойнае працы. Джойнт у Беларусі, а таксама ў Віцебскай і Гомельскай губернях зьбіраўся аказваць вытворчую дапамогу, паставляць электратрактары для габрэйскіх сельгаскамунаў, а таксама заніцца разъмеркованьнем харчу й адзеньня.

Гэтая навіна прымусіла Ўілабі неадкладна

зъярнуцца ў Москву з настойлівай прапановай узгадніць правілы працы АРА й Джойнту й праводзіць аднолькавую лінію. Кіраунік Менскай акругі ўжо меў досьвед адначасовай працы з дабрачыннай арганізацыяй квакераў:

Дзейнасць квакераў, як нішто іншае, ускладніла працу АРА ў Беларусі. Квакеры выступалі ў ролі сапраўднага Санта-Клауса, бо не патрабавалі рэальнай справаздачы. Вялікая колькасць даставаў перадавалася дзяржаўным установам дзеля разъмеркованьня на пазначаныя квакерамі адрады. Ці была дапамога дастаўленая туды насамрэч, квакеры ніколі ня ўведаюць. Калі мы пачыналі працу, урад і розныя ўстановы чакалі ад нас такіх самых паслугаў. Яны штодня расказваюць нам, як рабілі сваю працу квакеры, як яны ім давяралі. Калі Джойнт пачне праграму харчаваньня й будзе весьці разъмеркованьне, як квакеры, нашую палітыку патрабаваць справаздачнасці за кожны грам прадуктаў, засведчваць справаздачы грамадзкіх кухняў будуць крытыкаваць нашмат болей, пачасцяцца скаргі.

Трывогі Ўілабі былі небеспадстаўныя. Джойнт хутка пашыраў сваю дзейнасць і за няпоўныя трох месяцаў разъмерковаў дапамогі на суму 45 тысяч 235 даляраў. За правільнай выдачай пільна сачылі ў Габрэйскім бюро пры ЦК КП(б)Б⁶⁰ і ў афіцыйным «Евобщесткому» —

⁶⁰ Габрэйскае бюро пры ЦК КП(б)Б дзейнічала з 1920 па 1930 (з 1924 — Галоўнае бюро габрэйскай сэкцыі пры ЦК КП(б)Б).


Габрэйскім грамадзкім камітэце дапамогі ахвярам пагромаў. Ужо ў 1922 годзе ў справаздачах камуністычнай габрэйскай сэкцыі барацьба з антысавецкім элемэнтамі ў АРА й Джойнце ацэньвалася як пасъпховая:

У павятовых гарадох і мястечках органам «Евобщесткома» ўдалося запабегчы арганізацыі камітэтаў з клерыкальных і антысавецкіх элемэнтаў і самім праводзіць працу разъмеркаванья пасылак, атрыманых праз АРА з Амэрыкі.

Камуністы яўна перабольшвалі: АРА да канца так і ня выпусьціла кантролю за разъмеркаваннем са сваіх рук. Але калі Джойнт вышайса складу АРА, ягоная палітыка шчыльнае супрацы зь мясцовымі ўладамі была ўжо па-за межамі ўплыву Чарлза Ўілабі. Калі ўпаўнаважаны ўраду Стакоўскі будзе падводзіць вынікі працы іншаземцаў у Беларусі, ён напіша ў Маскву, што Джойнт у Беларусі спрабаваў напачатку працаўваць самастойна, але:

Мне ўдалося канчаткова, здаецца, прымусіць яе (арганізацыю) адмовіцца ад бескантрольнага й бясплянавага разъмеркаванья дапамогі, і цяпер праца праводзіцца цалкам узгоднена праз мяне з нашымі дзяржорганамі.

Эдвард Розэнблюм, са свайго боку, наступным чынам ахарактарызуе супрацу зь менскімі ўладамі ў службовай справаздачы пры закрыцці Джойнту ў каstryчніку 1923:



Стакоўскі ня можа адмовіцца ад прынцыпу, але давядзенца...

Нашыя ўзаемадачыненьні з прадстаўнікамі ўлады, установамі й службовымі асобамі былі надзвычай цёплыя й добрыя. Праца выконвалася пры вельмі вялікай супраць з боку ўрадавых органаў...⁶¹

АРА, аднак, да канца адстойвала свае прынцыпы разъмеркаванья дапамогі. Канфлікт у разъмежаваньні паўнамоцтваў і правоў так ніколі й ня вырашыцца — аж да ад'езду амэрыканцаў зь Беларусі. Асобныя папярэджаныні Стакоўскі будзе слаць начальніку тэлеграфу, дзе бралі тэлеграмы АРА бязь візы ўпаўнаважанага на арыгінале, іншым органам і установам. Але цалкам забараніць такія контакты не ўдавалася, і тады па-беларуску ў «Савецкай Беларусі», па-расейску ў «Звезде», на ідыш у габрэйскіх газетах «Der Wekker» («Будзільнік») і «Waker» («Рабочы») зноўку друкаваліся абвесткі за подпісам Стакоўскага:

Папярэджаю, што ўсе зносіны з замежнымі арганізацыямі дапамогі павінны ажыцьцяўляцца вылучна праз упаўнаважанага Ўраду. Тыя арганізацыі і установы, якія самавольна ўступаюць у зносіны з замежнымі арганізацыямі, будуць прыцягвацца да адказнасці.

⁶¹ Э.Іофэ й Б.Мельцэр у кнізе «Джойнт в Беларуси» пішуць: «Джойнт праяўляў максымальную гнуткасць і здольнасць ісьці на кампрамісы. Кіраўніцтва Джойнту пагадзілася, каб у склад камісіяў для разъмеркаванья калектыўных пасылак былі ўключаныя прадстаўнікі прафсаюзаў і мясцовых камісіяў дапамогі тым, хто галадае».

Змаганье ішло ня проста за бюрократычныя права. Публікацыі маглі быць як спробай апраўдання для Стакоўскага за тое, што дапусціў свабоду амэрыканскіх дзеяньняў у Беларусі, гэтак і сыгналам.

Калі для Ўілабі й астатніх амэрыканцаў ён азначаў толькі дадатковую бюрократычную калатнечу, дык для мясцовага персаналу АРА гэта быў знак трывогі на будучыню.

четверть 1928 года истекнет 31 декабря. После этого срока за невыборку патентов будут начинаться штрафы в пятикратном размере. В случае обнаружения бесплатной торговли наконые будут привлекаться к судебной ответственности, а предприятия закрываться.

Лекция.

25 декабря в 7 ч. веч. в клубе имени Свердлова состоится лекция профессора Вольфсона на тему: "Современная Америка и ее место в мировой экономике и политике". Вход по билетам, распределенным по комслужбам.

Хроника происшествий.

Любители американских посылок

Угрозыска раскрыта организация получавшая из АРА посредством подложных доверенностей в документах для г. Борисова прошло вольственные посылки. Руководитель организации житель г. Борисова Иоффе скрылся. Организация успела получить около 20 посылок. Были готовы документы для дальнейшего получения посылок Арестованы участники организации Л. Вилькес, М. Турецкий (сотрудник АРА), Л. Шапелькин и И. Вростоль.

Задержание афериста.



Вещания горячих состоятся со
вешание секретарей ячеек, руко-

ля регистрации на пятьдесят
Срок явки в ЦКПО
вается с 25 по 27 декаб
часов
Не зарегистрировавшиеся
лишаются права бессла

№ 81-2-1

Центробе

возобновлен

ДРОВ

со своего склада

Государственным учреждениям
ним организациям, а частным
всамо:

0 Р
зводи
О Р
и лицам в л
ПНЫМ Ц
Іанск, Упра
Білорусь
фесцію
ерет на
из центр
В
с пуда,
г. учрежде
ора „ТРАН
шего пред

ІЗ

ЗЛОДЗЕІ СУПРАЦЬ АРА: АМЭРЫКАНЦЫ АБАРАНЯЮЦА

Барысаўская афера. — Арышты махляроў. — Агенты ГПУ пад судом. — Вярніце пасылку. — Фальшивая АРА. — Сувязь з сынагогай. — Скрадзена малако. — Аблава на Камароўцы. — Вынаходзства Ўілабі

Наведнік складу АРА ніяк ня мог уцяміць, чаму на яго пазіраюць падазрана ў зноў пераглядаюць дакумэнты: ён прыехаў з Барысава па харчовую пасылку, якую аплаціў сваяк у Амерыцы. Праўда, ён ня меў паштоўкі-выкліку зь менскай канторы АРА, але трymаў ліст з Чыкага, у якім сваяк цікавіўся, чаму ніхто не па-

дзякаваў за пасылку, аформленую два месяцы таму. Прозвішча ў сьпісе адрасатаў дапамогі супадала, імя таксама. Калі спыталі імя й амэрыканскі адрас дабрадзея, ён назваў — таксама правільна. Тым ня менш, пасылку яму выдаць адмовіліся.

Паводле правілаў АРА, калі на выклік па харчовую пасылку адрасат не зьяўляўся цягам 90 дзён, замова скасоўвалася й адпраўнік у ЗША мог атрымаць свае грошы назад. У Менску, аднак, сутыкнулася з адваротнай сітуацыяй: па адну пасылку зьяўляліся два чалавекі.

Вось і зъянтэжанаму наведніку патлумачылі, што ён, згодна з паперамі, свае прадукты ўжо ня толькі атрымаў месяц таму, але, верагодна, і зьеў.

Было крыўдна, вяртацца з пустымі рукамі ў Барысаў не хацелася, і наведнік запатрабаваў сустрэчы з амэрыканскім начальствам. Яму паабязкалі разабрацца. Пачалося службовае дасьледаванье, якое хутка выйшла за межы АРА.

...На пошце Барысава й некаторых іншых гарадоў паведамленыні пра амэрыканскія пасылкі забіралі й перадавалі не адрасату, а пэўнай асобе. Асоба вярталася ў Менск і паказвала карткі з выклікам аднаму са знаёмых супрацоўнікаў канторы АРА. Той разгортваў службовыя паперы й выпісваў зь іх прозвішчы й адрасы донараў: гэтую інфармацыю спраўджалі пры выдачы пасылак.

Пэўная асоба затым вырабляла даверанацьці на атрыманье пасылак, засвядчвала іх пячат-

кай натарыюса й зьяўлялася ў склад па пасылку.

Двое супрацоўнікаў менскай канторы паведамілі пра непрыемнае адкрыцьцё Чарлзу Ўілабі. Самастойнае дасьледаванье выявіла з тузін падманутых адрасатаў. Ўілабі выклікаў міліцыю.

У лістападзе 1922 было арыштавана чатыры чалавекі, у тым ліку супрацоўнік АРА. Як выявіла съледзтва, крадзяжы пачаліся яшчэ ў ліпені. Разам паводле фальшывых ордэраў было выдадзена калі 300 пасылак.

У сінегні было арыштавана яшчэ чатыры чалавекі. Рабочы АРА Майсей Турэцкі прызнаўся, што выдаў як мінімум 150 пасылак на падробленыя дакументы.

ГПУ, якое вяло съледзтва, забараніла згадваць пра яго ў друку: на волі заставаўся галоўны аўтар схемы й арганізатар апэрацыі.

Як неўзабаве высьветлілася, афэрыстам аказаўся агент ГПУ Іофэ, які карыстаўся таксама пашпартам на імя Шпільдорф. Ён здабыў пячатку барысаўскага натарыюса Страгуцкага, якой засвядчваліся паперы. У ліку арыштаваных былі нехта Шпількін (ягоны пашпарт крыву зъмяніў Іофэ), Вількес і Ўросгалль. Апошнія двое атрымалі ад Іофэ 354 мільёны рублёў кожны, а Турэцкі — 900 мільёнаў.

Злодзеяў судзіў Рэвалюцыйны ваенны tryбунал Менску. На судзе ўсплыло прозвішча яшчэ аднаго супрацоўніка ГПУ — Ліпскага, таксама вядомага як Моня Гарадзецкі, які вымагаў гро-

шы з Турэцкага. ГПУ заявіла, што такога чала-
века ў сьпісах няма.

АРА дамагалася вяртаньня скрадзенага, але
амаль нічога немагчыма было вярнуць, нават
калі было вядома, што амэрыканская пасылка
памылкова патрапляла не на той адрес. Так зда-
рылася з жыхаркай Менску Ганнай Адамайт,
якая напачатку атрымала дзіве карткі-за-
просіны наведаць склад АРА. Адну пасылку
аплацілі бацькі, якія жылі ў Латвіі. Другая
картка была выпісаная памылкова. Калі інс-
пэктары ў Рызе знайшлі памылку, яны запа-
трабавалі ад бацькоў даплаты й пагражалі су-
дом. Дачка пісала ў менскую кантору АРА:

Няўжо вы ня можаце зразумець, што мае бацькі
ня маюць магчымасці заплаціць такую суму, як
10 далярай! Яны ўжо дапамаглі мне ўсім, чым
маглі. Таму я прашу ў гэтай справе зьвяртаца
да мяне як да адрасата другой пасылкі. Але
адначасова мушу сказаць, што я таксама ў цяжкім
стане й яшчэ бяднейшая, чым мае бацькі. Дзе-
сяць даляраў для мяне вельмі вялікая сума. Я
ледзь зарабляю на жыцьцё. Што рабіць? Мяр-
куйце самі!!! Ці мушу я прадаць апошнюю су-
кенку на рынку, каб заплаціць за прадукты, вы-
дадзеныя мне з-за вашай памылкі й даўно спа-
жытыя? У кожным разе, не турбуйце маю маці.

Справа цягнулася некалькі месяцаў. За гэты
час Ганна Адамайт пераехала зь Менску ў
Пскоў, і тады кіраўнік Менскай акругі змог

пераадрасаваць справу ў Петраградскую акру-
гу, да якой належала Пскоў.

Тымчасам узьнікла новая зьява — фальшы-
вая АРА. У канторы АРА ў Віцебску, Менску,
Гомелі сталі прыходзіць людзі па пасылкі з
прадуктамі ў адзенънем, якія іхныя сваякі ап-
лацілі ў Амэрыцы. У АРА пра іх нічога ня ве-
далі. Квітанцыі на атрыманьне, перасланыя
поштаю, выдалі арганізацыі, якія лучыла тое,
што іх назвы мелі падабенства да АРА⁶².

Усе гэтыя дакумэнты яднала безыліч памы-
лак у ангельскай мове.

ARA не прымала іх да разгляду, і гэта ў сваю
чаргу вяло да спрэчак і канфліктаў. Некаторыя
пасылкі прыходзілі поштаю, але, каб іх атры-
маць, трэба было заплаціць мыта, якое перавы-
шала кошт дапамогі. Тымчасам у ЗША было
заведзена некалькі крымінальных справаў —
амэрыканскія газэты пісалі пра злоўжываньні
і папярэджвалі пра небясьпеку.

У Беларусі пра злоўжываньні таксама пісалі
— але абвінавачвалі ў іх амэрыканцаў. Габрэй-
ская газэта «Der Wekker» выкрыла сувязь сы-
нагогі і менскай канторы АРА:

⁶² Амэрыканскэ бюро даставы расейскай дапамогі пада-
вала на квітанцы свой адрес: Бродўэй, 487, Нью-Ёрк і па-
значала аддзяленыні ў Бэрліне, Гамбургу й Петраградзе, а
таксама ажно 60 прадстаўніцтваў у ЗША й Канадзе. Расей-
ска-амэрыканская перасылачная кампанія дапамогі ніяка-
га зваротнага адрасу не давала. Кампанія расейскай дапа-
могі, паводле дакумэнтаў, месцілася ў Нью-Ёрку на вуліцы
Пээл, 59—61. Ліст на такім бланку з Кліўленду ўпаўнаваж-
ваў адрасата ў Віцебску атрымаць пасылку, аплачаную амаль
годам раней.

Рабочы Рубін Шнэйдэр расказвае: рабочаму Ізраілю Сагаловічу прысланая пасылка. Некалькі месяцаў таму ён памёр, і жонка пайшла атрымаць пасылку. Яна ня мела пашпарту, і ёй не хацелі яе выдаць. Тады яна пайшла ў саюз шчотачнікаў, дзе атрымала два пасьведчаныні, што яна й ёсьць Сагаловіч. Калі яна прыйшла з паперамі, той, хто выдае пасылкі, кінуў іх назад і заяўіў: «Мы не прызнаём такіх цыдулак, прынясіце нам пасьведчаныне ад рабіна Лейзара, тады выдадзім». Рабін Лейзар выдаў пасьведчаныне. Калі яна прыйшла ў АРА, гэты дакумэнт прызналі, выдалі пасылку й сказалі: такія дакумэнты добрыя, мы іх прызнаём. Службоўцы АРА, відаць, забыліся, дзе яны знаходзяцца, што ў нас і «Der Wekker» у руках рабочых і толькі подпіс рабочага – сапраўдны.

Упаўнаважаны Стакоўскі тэрмінова загадаў зрабіць пераклад і накіраваў яго Чарлзу Ўілабі з патрабаваннем:

Просім Вас даць вычарпальнае тлумачэныне па гэтым пытанні.

Ўілабі распараадзіўся правесці дасъледаваньне. На адрес нябожчыка, пазначаны ў кнізе выдачы пасылак, паехалі прадстаўнікі АРА. Буня Сагаловіч напісала тлумачэныне:

Звесткі ў нататцы Шнэйдэра цалкам не адпавядаюць сапраўднасці. Наадварот, мяне вельмі карэктна й ветліва прынялі ў канторы АРА. Па-

сылку мне выдалі пры першым паказаныні маіх дакумэнтаў. Цыдулку ад рабіна Л.Рабіновіча я ўзяла пасыля парады сваёй знаёмай, а не з патрабавання канторы АРА.


Высьветлілася таксама, што Буня Сагаловіч не атрымлівала ніякіх дакумэнтаў ад прафсаюзу кушняроў, куды ўваходзіў муж-нябожчык. Ўілабі напісаў адказ Стакоўскуму, у якім, выкліаўшы вынікі дасъледавання, таксама выказаў просьбу:

Просім Вас распараадзіцца пра надрукаваныне зьняпраўджаньня.

Прыкладна ў той самы час, калі выкryваліся афэры ѹ зьняпраўджваліся абвінавачаныні, Ўілабі назіраў за рэйдам міліцыі на Камароўцы. Шукалі кансэрваванае амэрыканскэ малако.

Напярэдадні рабаўнікі прабраліся ў склад дзіцячага дому й вынеслы 200 бляшанак малака з этикеткамі АРА. Раніцай па трывозе былі паднятыя чырвонаармейцы, якім сказалі пра спэцзаданьне. Рынак акружыла таксама конная міліцыя. Спачатку агенты ѹ цывільным прайшліся ля прылаўкаў, выглядаючы тавар. Затым пачаўся татальны ператрус. Вынікі, аднак, былі съціплыя: сканфіскавана пяць бляшанак малака, арыштаваныя два гандляры.

Набеглі цікаўныя — за якое менавіта малако арыштоўваюць. Назаўтра кошты малака на рынку падскочылі з 2 да 4 мільёнаў. Малако



Перамога Ўлабі – пасъля трох тыдняў праверак і нэрваваньня

прадавалася ў бляшанках, але ўжо з абарваннымі этыкеткамі.

Ўілабі прыйшоў да высновы, што дапамога павінна быць лепш пазначаная. Ён паведамляў:

На маю замову вырабленыя дзъве пячаткі:

«А.Р.А. Менск. Дар амэрыканскага народу»
і «А.Р.А. Менск. Дар амэрыканскага народу (рэчы могуць быць выкарыстаныя толькі ў дадзенай установе)»,

каб персанал у шпіталёх не падмяняў новую амэрыканскую бляізну падранай, прынесенай з дому.

Часова на працу былі ўзятыя адзін рабочы ѹілабі хлопчык, якія ставілі пячаткі на бляшанкі з малаком. Адноўкавыя бляшанкі выдаваліся ў харчовых пасылках, перадаваліся дзіцячым дамам ды ішлі ў араўскія кухні ў розных установах. Красыці ня будуць, вырашылі амэрыканцы, калі на кожную бляшанку паставіць нумар.

У красавіку ГПУ ѹілабі правялі масавую аблаву на трох найбуйнейшых менскіх рынках. На Камароўцы затрымалі 5 тысяч чалавек, пакуль не былі правераныя ўсе прылаўкі. Не было знайдзена ніводнай бляшанкі амэрыканскага малака, ніводнай пары амэрыканскіх чаравікаў, ніводнай прасыпіны з пячаткай АРА.

Ці сапраўды вынаходзства Ўілабі аказалася нагэтулькі эфектыўнае, ці чарніла на штампе ўсё ж можна было змыць...

ПО МИНСКУ

Реорганизация библиотечного дела.

Толстовская, Александровская и еврейская библиотеки реорганизованы в отделения Центральной Пушкинской библиотеки и вместе с последней переданы в ведение Горнаробиза.

Субсидия клубами.

По постановлению Наркомпроса Горно выдаёт ежемесческие субсидии только клубам КСМ и профтехнических школ. Остальные клубы переведены на самооплату или существуют на средства своих организаций.

Открытия в Америку.

АРА отменила оплату открыток, направляемых через нее в Америку. Почтовые расходы по пересыпал этих открыток производятся за счет АРА.

Борьба с неграмотностью.

В совхозах Минского уезда организованы 10 школ. Намечено проведение кампании по ликвидации безграмотности среди народа. Для этой цели мобилизуются все интеллигентные силы живущие в совхозах.

Обединение ж. д. узлов.

В виду происходящего во всероссийском масштабе обединения ж. д. узлов об единении Минский и Оршанский ж. д. узлы.

Ликвидация топливного кризиса.



Пространство, расчищанное и огороженное гражданами по пятницам от 1-го часу до 4-х часов дня.

Желательно посещение музея группами в составе не сколько 20 чел. каждая.

Успоминаться о часе осмотра музея группами необходимо по четвергам от 9

либо не произведено — бюро или ответственный секретарь с ним самостоятельно выделить то, что и направить их в Апо. Ление в школы для всех ячеекательно. В школы выделяют варницы, не занимающиеся в них партшколах Горрайкома, лах ликвидации безграмотности союзах и предприятиях, ВУЗ и как при клубе. Члены всех новых кружков подлежат определению в школы на общем основании, выделенные в школе обязаны ся в Апо для регистрации 22 декабря.

— Сегодня, в 7 часов вечера в клубе Карла Маркса, состоялось собрание городского ряда. Порядок дня: 1) о работе Комитета, 2) утверждение членов, 3) другие дела.

— 21 декабря в 8 час. вечера в здании сельскохозяйственного института состоялось общее собрание членов кандидатов Александровской районной организации КПБ.

Новости дня:
1) Итоги 4-го Всебелорусского Советов.

2) Информация Райкона.
3) Текущие дела.

— Минский Ученый, организовавший визит товарищей, познакомившихся с вступлением в кандидаты Партии

и в члены и учительей, по х мотивирован тех или ли мовления в

заты:
ронова, Упр
тели: Агол
г; Найден
г. Минуком
ильевич пред
ьсовета гору
Миславич

и члены:
ич член по
Варанчик с
Шеффри с
Козлик с 1918

I4

МАЛІТВА РАЗДЗЕТАХ: ДАЙ АДЗЕНЬНЕ НАДЗЁННАЕ Й ПАЗБАЙ АД ДЗІРАВАГА

Панчохі ад суседкі. — Завязваем матузкі. — Газэта замест бялізны. — 25 тысяч чаравікаў для босых. — Малюнак з шыбеніцай. — Рэклама па-араўску. — Камуністы апранаюцца. — Гарнітуры для прафэсуры

Наведніца, якая завітала ў менскую кантору АРА, пакідала прыемнае ўражанье: інтэлігентная, добра апранутая. Інтэлігентных людзей у Менску ў 1920-я гады можна было сустрэць даволі часта, але вось прыстойна апранутыя інтэлігенты былі рэдкасцю. Аднак калі

Ответственный редактор

В. Нодэ

Чарлз Ўілабі зрабіў наведніцы камплімэнт, яна ледзь не расплакалася. Ўілабі пісаў у Маскоўскую штаб-кватэрэ:

Я хачу пераказаць, што распавяла нам гэтая маладая лэдзі. Вось яе слова: гэты капялюш – адзінае, што належыць мне. Паліто належыць цётцы, спадніца ад маці, туфлі й панчохі дала суседка. Мы чацвёра склаліся, каб я змагла прыйсьці даведацца наконт пасылак.

Ўілабі любіў мэлядраматычныя дэталі й адчувай важнасць эмацыйнай аргумэнтацыі на карысць дадатковай дапамогі Беларусі⁶³:

Нямецкія вытворцы папяровага адзеніня, верагодна, запазычылі ідэю зь Беларусі, бо прынцып тэўтонскай мануфактуры быў вынайдзены тут. Газэты, абгортачная й ваксовая папера, у якой АРА пастаўляе тлушч, выкарыстоўваюцца як ніжняя бялізна. Вельмі часта можна пабачыць пад расхінутым палітом парваныя штаны ці панчохі, і праз дзіркі можна прачытаць тэкст з учорашніх газэты.

Напрыканцы 1922 году менская кантора АРА атрымала 3 тысячи пар абутку для разъмерка-

⁶³ Яшчэ да АРА Ўілабі займаўся журналістыкай у Нью-Ёрку й Вашынгтоне й пасъля вяртання ў Амэрыку стаў заставальнікам і выдаўцом некалькіх газэц. Падчас працы ў Беларусі многія ягоныя справаздачы перасыпаліся з Масквой ў прэс-службу АРА ў Нью-Ёрку й распаўсюджваліся як прэс-рэлізы, цыталіся ў друку.

ваньня. Неўзабаве ў Маскоўскай штаб-кватэры разглядалі фатаздымак: кіраўнік акругі Чарлз Ўілабі схіліўся перад 10-гадовым хлопчыкам і завязвае яму матузкі на новых чаравіках. Ўілабі не стамляўся шукаць аргумэнты й працягваў бамбаваць сваё начальства просьбамі:

Калі можна зьмяніць разъмеркаваныне абутку й шкарпэтак на карысць Менскага рэгіёну, дык гэта трэба зрабіць. Ад Менску да Масквы толькі 21 гадзіна. Калі б спадар Болдуйн мог прыехаць на адзін дзень, мы б за 15 хвілін паказалі яму, як будуць разъмеркаваныя 3000 выдзеленых нам пар абутку, а цягам наступнай гадзіны пераканалі б яго, што толькі для гораду патрабуецца ўтрайа больш.

Ўілабі зноў і зноў настойліва нагадвае:

Сем гадоў празь Беларусь праходзілі войскі, чатыры акупацыйныя арміі, і насельніцтва дагэтуль не акрыяла. Нам трэба 25 000 пар абутку й панчохай і гэтулькі сама гарнітураў і сукенак. Гэта мінімум.

АРА не магла апрануць і абуць цэлы народ, дый ня холад, а голад быў яе галоўным праціўнікам. Ўілабі, аднак, не губляў надзеі «выбіць» дадатковыя фонды:

Новая вopратка практычна невядомая. Калі бачыш паліто, якое выглядае як новае, можна быць упэўненым, што гэта пераніцаванае старое. Ця-

пер яны шукаюць трэці бок сваёй старой во-
раткі.

Мала хто мог дазволіць сабе купіць новае
адзеньне на рынку. Разам з паляпшэннем хар-
човай сітуацыі падалі цэны на прадукты, але
адначасова расылі на мануфактуру. Калі ў студ-
зені 1922 за пуд жыта давалі 14 аршынаў
мусыліну ці флянэлі, дык праз год абмен ішоў
адзін да аднаго. Калі напачатку толькі грузчыкі
АРА хадзілі ў штанах і куртках з амэрыканска-
га радна, дык праз год такую ж вопратку пачалі
насіць і прадстаўнікі інтэлігэнцыі.

У ноч на новы 1923 год у менскую кантору
АРА прыйшоў наведнік. Нікога з амэрыканцаў
не было на месцы, і тады, папрасіўшы паперу й
асадку, ён прысеў за пісьмовы стол. Ліст атры-
маўся кароткі, але не зусім звычайны: пася-
рэдзіне аркуша намаляваная шыбеніца ў чала-
вечая галава ў пятлі. Наведнік паставіў подпіс
— Мануэль Смольскі — і пакінуў ліст для пера-
дачы кіраўніку акругі. Кароткія фразы выма-
лёўвалі драматычную ў досыць звычайнью
гісторыю.

Я блукаю бяз мэты па вуліцах Менску ў рызыкі,
абутку ў адзеньні не майго памеру. Мне няма⁶⁴
чаго есьці. Маё паліто дарэшты парванае. Мне
пагражае съмерць, бо няма хлеба. Я хачу скон-
чыць жыцьцё, як паказана на малюнку. Я не
хачу ўжываць звычайнае слова «павесіцца», і таму
зрабіў малюнак.

Мануэль Смольскі пісаў, што раней працаваў
у гарадзкой управе, Наркамземе, але захварэў,
застаўся бяз працы, бяз хлеба й вопраткі. Ліст
зь менскім малюнкам з Масквы пераслаў ў офіс
АРА ў Лёндане, а пасля ў ЗША. Ўлабі не стам-
ляўся дадаваць новыя й новыя аргумэнты —
пакуль яго не пачуці.

Мінакі ў цэнтры Менску спыняліся як зача-
раваныя: за шклом вітрынаў стаялі прыгожыя
дзяўчата, усыміхаліся гледачам і паказвалі на
раскладзеныя й развесаныя рэчы. Плякат з
надпісам «АРА» тлумачыў амэрыканскі стыль
рэкламы:

Ці ёсьць у вас сябры або сваякі ў Амэрыцы ці
Эўропе? Калі так, прыходзьце ў кантору АРА ў
Менску, там вам растлумачаць, якім чынам атры-
маць рэчавую пасылку за 90 рублёў.

Дзяўчата дэманстравалі багацьце, якое лёг-
ка ператварала абадранца ў саліднага чалавека.
У пасылачны набор уваходзіў ваўняны матэры-
ял для аднаго гарнітура ці сукенкі з падшэўкай,
гузікамі й іншымі прыладамі. Да гэтага дада-
валася палатно для дзівюх пар ніжніх бялізны,
флянэля для дзівюх мужчынскіх кашуляў ці
дзівюх жаночых блузак. Таксама прыкла-
даліся ніткі, іголкі, гузікі і ўвесі ніжні прыклад
для шыцця бялізны⁶⁴.

У вітрыне таксама былі раскладзеныя ўзоры

⁶⁴ Рэчавая пасылка разам з дастаўкай каштавала амэры-
канскім адпраўнікам 20 даляраў. На рынку ў Менску пасыл-
ку перапрадавалі ўдвая даражэй.

паштовак на беларускай, габрэйскай, польскай і расейскай мовах. У канторы АРА можна было ўзяць блянкі, купіць маркі на 90 рублёў — менавіта гэтулькі каштавала перасылка паштоўкі ў Эўропу і ў Амерыку, і на месцы здаць для адпраўкі. Пошта да ЗША даходзіла за 17 дзён, і недзе празь месяц можна было атрымаць выклік: вам пакет.

Рэкламная кампанія працягвалася па ўсёй Беларусі. Дзяўчата працавалі ў менскіх вітрынах ад 9-й раніцы да 10-й вечара; плякаты-тлумачэнні былі разьвешаныя ва ўсіх памяшканнях АРА, абвесткі зъмешчаны ў друку. Кіраўніцтва чыгункі паабяцала Ўілабі разьвесіць плякаты на кожнай са сваіх 51 станцыяў; з дырэктарамі кінатэатраў удалося дамовіцца, каб перад пачаткам сэансаў паказвалі слайды з рэкламай АРА; такую ж дамову заключылі з мясцовай тэатральнай трупай.

Блакітныя, чырвоныя й белыя плякаты з тэкстам абвесткі былі зробленыя на тканине й прымацаваныя на аўтамабілях АРА, якія двойчы на дзень па гадзіне разъяжджалі па менскіх вуліцах. Нават Стакоўскі асабіста перадаў паўтары тысячы картак у некалькі прафсаюзных камітэтаў дзеля раздачи чальцам саюзу. Ўілабі адкрыў у канторы спэцыяльны аддзел пад назвай «Зыніклыя сваякі». Тыя, хто ня ведаў поўнага адресу сваіх родных ці знаёмых у Амерыцы, усё роўна мог запоўніць картку, а габрэйская газета «Forward» («Наперад») у Нью-Ёрку паабяцала друкаваць запыты на сваіх старонках.

Гуманітарная дапамога зьбівала цэны, і гэта ня ўсім падабалася. Пасправавалі пратэставаць прадаўцы гатовага адзеніння. Аднак Ўілабі знайшоў саюзнікаў сярод краўцоў. Амерыканцы патлумачылі, які будзе для іхнага бізнесу, калі ўдасца да Калядаў разъмеркаваць 25 тысяч пасылак.

Нават камуністы не маглі супрацьстаяць націску Ўілабі. Бабруйская газета «Коммунист» пісала:

У рэчавых пасылках, як і ў харчовых, — вылучна першаклясны матэрыял найвышэйшай якасці. Матэрыял ня скроены — з мэтаю, каб кожны мог пашыць зь яго што трэба адпаведна зь неабходнасцю й густам.

Краўцы імгненна зразумелі сваю выгаду, і ў газетах сталі рэгулярна зъяўляцца прыватныя абвесткі пра пашыў адзеніння з матэрыялаў АРА. Як пісаў Ўілабі:

Нават калі краўцы ня здолеюць дамовіцца між сабой пра цэны, іхная барацьба толькі дадасць нам папулярнасці.

Намаганыні Чарлза Ўілабі апрануць жыхароў Беларусі ў амэрыканскую рэкламную кампанія выклікалі бурную рэакцыю. Ужо ў першы дзень было запоўнена 300 паштовак, і неўзабаве Ўілабі тэлеграфаваў у Москву, каб прыслалі дадаткова 10 тысяч картак.

Энтузіязм Ўілабі аказаўся заразлівы. Ад-

А-Р-А

Имеются ли у вас друзья
или родственники
в Америке или Европе?
если да, приходите в контору
АРА в МИНСКЕ
— там Вам объяснят, каким образом сумеете получить
звещевую посылку
за 90 рублей.

Американская администрация помощи
Отделение в России,

А-Р-А

Об обязательной помощи учащимся общебразовательных курсов.

Рэклама па-амерыканску: скарот АРА зьмешчаны ў абвестцы пяць разоў. Папулярныя брэнду на дзесяцігодзьдзі раней за зьяўленыне гэтага тэрміну

нойчы ў студзені ў кантору АРА прыйшоў на-
веднік, які вылучаўся нават на стракатым фоне
жыхароў паваеннага Менску. Уражаны кіраў-
нік акругі паслаў у Маскоўскую штаб-кватэру
падрабязнае апісанье візыту, у якім пароў-
ноўваў госьця са знакамітымі амэрыканскімі
акторамі й пэрсанажамі:

Фрэд Стойн выглядаў бы дробным скнарам, ня-
божчык Нэт Ўілз звычайным аматарам, Пыльны
Шлях і Стомлены Ўілі з комікаў беднымі іміта-
тарамі побач з узорам чалавечай расы, які напя-
рэдадні прасылізнуў у офіс АРА, каб узяць карт-
ку на замову вопраткі. Ён быў у рызыкі. Ніводная
вар'яцкая падшываная коўдра з абрезкаў нават
блізка ня можа мець столькі разнастайных латац-
усіх колераў, абрываў і формаў, як вопратка,
што прыкрывала цела наведніка. На маскарадзе
ён атрымаў бы першы прыз, аднаголосна й бяс-
спрэчна. Аднак ён насіў свае лахманы, як карапі-
носяць гарнастаевую мантую.

Але ня толькі малаяунічы выгляд уразіў Ўілабі. Наведнік загаварыў па-ангельску, ды так, што супрацоўніку АРА, які шэсьць гадоў працаваў у Амэрыцы, стала сорамна за сваю мову. Тады да наведніка звяярнуўся мясцовы супрацоўнік-паляк, і той адказаў на выдатнай польскай. Тое самае, пісаў Ўілабі, адбылося з мовай габрэяў, загадкавы наведнік адказваў па-нямецку, француску, латыску й ческу:

Нарэшце, каб канчаткова выпрабаваць яго, ук-

лючыўся супрацоўнік-беларус. У адказ імгненна прагучала знаёмая беларуская гаворка.

Наведнік дастаў з-пад лахманоў шэсць картац з выклікам на атрыманье пасылак з вонраткай, якія ўразілі Ўілабі яшчэ больш, чым усё папярэдняе:

Калі гэты наведнік не атрымае шэсць пасылак з вонраткай ад вядомага брокера з Ўол-Стрыт, ад знакамітага вашынгтонскага дыпламата, ад сталёвага магната з Пітсбургу, ад пэўнай папулярнай асобы найвышэйшага съвету Нью-Ёрку, ад уплывовага выдаўца з Чыкага й ад папулярнага амэрыканскага спартоўца, дык толькі таму, што гэты малады чалавек не належаў да арыстакратыі, ніколі ня быў у Штатах, але мае свой уласны друкарскі станок, на якім і надрукаваў карткі.

Сустрэча з паліглётам-круцялём не астудзіла энтузіазму Ўілабі, які распачаў новую кампанію дапамогі вельмі важнай, на ягоную думку, катэгорыі насельніцтва. Ён пісаў свайму начальнству ў Маскву:

Так здарылася, што інтэлігенцыя дагэтуль была больш-менш забытая. Гэта не вылучная віна АРА. З прычыны вялікае нястачы нашая дапамога была разъмеркаваная яшчэ да таго, як мы змаглі разгледзець асабістыя звароты. Як вядома, прафэсары, настаўнікі, музыканты, інжынэры, юрысты

самая апошнія выходзяць наперад, каб папрасіць нешта для сябе асабіста.

Лекцыі не чытаюць у паліто, — так тлумачыў кіраўнік акругі сваё рашэнне перадаць першыя рэчавыя пасылкі ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт:

Першыя 19 пасылак адзеньня былі перададзеныя 19 універсітэцкім прафэсарам, якія былі апранутыя значна горш, чым прыдатна для іх працы. Яны мусілі ня толькі пераносіць холад у рызыкі, але, што горш, мусілі штодня прыходзіць так чытаць лекцыі ў вялікай аўдыторыі. Зыняць паліто ў такой аўдыторыі, незалежна ад тэмпературы й працягласці лекцыі, было для іх немагчыма — з прычыны гонару.

Харчовыя пасылкі дапамагалі перажыць дзень, рэчавыя дапамагалі выжыць.

Многія гады пасылі ад'езду амэрыканцаў у Беларусі будуць насыць спадніцы й гарнітуры, пашытыя з араўскай тканіны. Іх уладальнікі будуць пазнаваць адно аднаго — але будуць на вучаныя, што хваліць амэрыканскую якасць ужо ня час.

ио несла самогонку. Неудивительно, что тайная выгонка самогонки не прекращается, и тот, кому надлежит бороться с этим злом, своим

Чтоб постепенно медикаменты из чистой птицы вернулись обратно в на сельских складах обсудить вопрос о содержании антибиотиков при ветеринарном птицеводстве.

Ф.—И.

Американская помощь Белоруссии

Беседа с директором АРА, гр. Валлегби.

Новый директор минской конторы АРА гр. Валлегби сообщил нашему сотруднику некоторые данные о прошлой работе и предстоящих перспективах АРА в Белоруссии.

Выдача посылок.

Работа АРА в Белоруссии началась с января с. г. В первую очередь было обращено внимание на оказание помощи населению выдачей проходильственных посылок. До 1-го ноября было выдано около 43000 таких посылок. В этом отношении много содействовала населению посылка через АРА специальных карточек к родственникам в знакомым в Америку. За это время переслано около 5000 карточек, по которым на 75 присланы тысячи посылки. Всего, установления нормальной связи с Америкой, карточки получаются там на 17-й день после высыпки. По количеству посыпок открытых Белоруссии, по сравнению с другими конторами АРА в РСФСР, занимает 4-е место.

Помощь детям и беженцам.

Постепенно работа АРА была направлена на оказание продовольственной и медицинской помощи детям, беженцам и различным общественным

Минский цех.

Что касается распределения медикаментов, то до настоящего времени в Минске получено 60 патронов с медикаментами, из коих 26 патронов уже распределены, остальные медикаменты имеются на местных складах. Стоимость полученных в Минске медикаментов в медицинских принадлежностях выражается в 175000 долларов. Для закупки медикаментов конгрессом Соединенных Штатов было ассигновано 4 миллиона долларов.

Отделение АРА в уездах.

До настоящего времени сказав, с уездами была почтами и через доверенных лиц. Сейчас намечены к открытию отделения АРА во всех уездах Белоруссии. В первую очередь будут открыты отделения в Бобруйске, Барыкове и Слуцке.

Вещевые посылки.

Сейчас в АРА идет подготовительная работа к предстоящей выдаче вещевых и манифактурных посылок. Первый транспорт уже вышел из Нью-Йорка и в Минске первая партия этих посылок ожидается



Бирже Труда замечается большой ремонт птицеферм и вагонов. На Минском участке Зап. ж. д. в то время с этим временно прекраще-

ние.

Бирже Труда замечается большой

ремонт птицеферм и вагонов. На Минском участке Зап. ж. д. в то время с этим временно прекраще-

ионническое
издание
для в
5 р. 1
тысяч
Для
ных с
разбрас
ВУЗ
стаци
КСМ,
ты ос
фах,
лица,
нов Р
лават
лица,
лом,
уставн
нимум
Помо

В в
ды за
БГУ,
сталог
ных с
инвази
Барыб
Для
мя на
циональ
шатель
Прист
сташю

В то
запасы
7.629.
по тре
но 7.1

00

По 1
Богади
сации
ле Зин
лет за
На
Вели
тишогр
жен и
пушту
ответа
в педа
нгиль в
владел

Инт
графи
полнос
шрафт
извест
статок

15

ДЗЕЦІ, ДЗЕЦІ, ДЗЕЦІ: МЕНСК ВЫХОДЗІЦЬ НА ПЕРАД

Згубіла дачку. — Аргументы для прэсы. — Брызэнт замест чаравікаў. — Рацыён павялічаны. — Немаркісцкія парады. — 1 тысяча пудоў мыла. — Амэрыканскі аукцыён без амэрыканцаў. — Пэдыятраты ад АРА

Ёй было трох гады,
Яна гаварыла толькі на цяжкай мове беларусаў,
Яна была напалоханая.

Так пачыналася нататка для амэрыканскай прэсы, якую напісаў Чарлз Ўілабі. Такія публікацыі спрыялі збору ахвяраваньняў у ЗША для

дзяцей, якіх карміла, лячыла й апранала АРА ў Беларусі.

Магчыма, яе звалі Тацяна. Напэўна сказаць цяжка, бо:

Ёй было тры гады,

Яна шапляявіла,

Яна гаварыла толькі на цяжкай мове беларусаў,

Яе пакінулі адну,

Яна была напалоханая.

Яна сядзела ў пакой выдачы пасылак АРА ў Менску й ня ведала, што рабіць.

Паўтузіна супрацоўнікаў спрабавалі высьветліць, як дзяўчынка тут апынулася. Пару гадзінаў перад tym яна прыйшла разам з маці, якая чакала пасылку з пшанічнай мукой, цукрам і какавай. Ёй паведамілі, што пасылкі выдаюць у суседнім складзе. Маці патлумачылі, як яго знайсьці, і яна пабегла, пакінуўшы дзіцё. Праз колькі гадзінаў напалоханая малая зъяўрнула на сябе ўвагу.

Ўілабі пісаў:

Беларуская мова адрозніваецца ад расейскай. Малая была напалоханая, і цяжка было ўведаць яе адрес. Калі офіс зачыніўся, нехта ўзяў яе да сябе. Наступнай раніцай бяспамятная маці зъявілася ў доме, дзе жылі амэрыканцы, і забрала дачку. Узрушаная пасылка зь ежай, якая была большая, чым яна меркавала, — а ежы было на суму 10 далярай, унесеных сваяком у Штатах, — маці забылася на дачку.

Мэлядраматычны стыль, які Ўілабі часам ужываў у сваіх паведамленнях, меў на мэце перш за ёсё прыцягнуць дадатковую дапамогу дзецям у Беларусі. Нягледзячы на канфлікты з уладамі, ГПУ, прафсаюзамі, Ўілабі закідваў цэнтральны офіс просьбамі:

Найвялікшая патрэба Беларусі сёньня — абутик і вінтарка для дзяцей. Зі мой надта халодна, а дзеці практична распранутыя, маюць толькі летніе адзеніне. Менскай акрузе тэрмінова трэба 25 тысяч пар абутку з панчохамі й сама меней 20 тысяч камплектаў адзеніня для хлопчыкаў і дзяўчатаў.

Паводле ацэнкі Ўілабі, урад клапоціцца пра дабрабыт і адукацыю дзяцей Беларусі больш, чым дзе-кольвец. Аднак бракуе грошай, і вучыцца дзецям зусім ня проста:

Школы такія перапоўненыя, што даводзіцца займацца ў начную зъмену. На вуліцах Менску можна назіраць даволі звычайнью карціну, калі восьміці дзесяцігадовыя дзеткі з падручнікамі пад пахай ці ў заплечніку а 10-й вечара вяртаюцца з заняткай.

Але гэтая акалічнасць для Ўілабі — толькі нагода для наступнага назіраньня, якім ён съпяшаецца падзяліцца:

Гэтыя дзеці ходзяць ці басанож, ці ў абутку, якія надта беражэ ногі. Шмат у каго брызэнтавыя

чаравікі. Бальшыня дзяцей у сіроцкіх дамох носіць абутак з тканіны, у якім ня выйдзеш на двор.

Калі на складох АРА няма патрэбнай во- праткі й абутку, няхай бы замовілі ў іншых гуманітарных арганізацыях, пераконвае Ўілабі сваё начальства:

У нашым рэгіёне ў пяці дзіцячых дамох 2500 дзяцей практычна распранутыя. Клімат тут халодны. Мы лічым, што нястача ў Беларусі вялікая, калі не найбольшая, чым ва ўсіх астатніх рэгіёнах, за выняткам Волгі. Просім выдзеліць нам як мінімум 15 тысяч пар абутку й панчохаў. Калі магчыма, могуць быць выкарыстаныя 25 тысяч, і кожная пара пойдзе дзіцяці, якое інакш заста- нецца басанож.

Араўцы не забываліся й пра бацькоў. Калі ў Менску абвясцілі Тыдзень ратаванья маці й дзіцяці, на распараджэнье Ўілабі амэрыканскія аўтамабілі, якія разъяжджалі гарадзкім вуліцамі, былі абсталіваныя плякатамі з парамі для маці й цяжарных.

Плякаты былі таксама развесаныя па горадзе, выстаўленыя ў вітрынах, газэты зъмяшчалі парады амэрыканскіх лекараў. «Звезда» надрукавала антымарксісцкі артыкул Фрэнка Вілі. Публікацыя расказвала пра доктара Фрэнсіса Галтана й эўгеніку — навуку, паводле якой інтэлект і фізычныя здольнасці перадаюцца ў спадчыну. Клопат пра маці й догляд дзіцяці, даводзіў Вілі, вядзе да паляпшэнья ці пагар-

шэнъня фізычнага й псыхічнага здароўя на- ступных пакалененьняў⁶⁵.

Галоўным клопатам АРА заставалася пака- ленне цяперашняе: увесень 1922 амэрыкан- скае харчаванье атрымлівалі дзеци ў больш чым сотні прытулкаў. 21 лістапада «Звезда» пісала:

Цягам апошніх 5-ці месяцаў менскай канторай АРА разьмеркавана ў дзіцячых дамох і шпіталёх 12 500 ваўняных коўдрай. Кошт кожнай — 12–16 залатых рублёў. Ад чэрвеня АРА было арганізавана ў дзіцячых дамох калі 2 мільёна памыvak. Дзеля гэтага было выдаткована 1000 пудоў звычайнага й 260 пудоў туалетнага мыла.

Выдача рацыёнаў харчаванья ўцекачам, дзіцячым дамам і шпіталям штодня дасягнула 20 тысяч. А ў лістападзе дзеци й хворыя атры- малі амаль мільён рацыёнаў. Лекар Фрэнк Вілі так апісваў адну асаблівасць мэдычнай дапамогі дзециям:

Рыбін тлушч, які атрымлівала Менская акруга з мэдычных складоў АРА, быў вельмі карысны, але спосаб ужыванья выклікаў зьдзіўленыне. Яны

⁶⁵ У інтэрв'ю для амэрыканскай прэсы ў траўні 1923 Вілі асабліва адзначаў мясцовых лекараў: «Нідзе ў Рэсеі не цанілі амэрыканскую мэдычную дапамогу больш, чым у Менску. Лекары заўсёды жывава цікавіліся амэрыканскай грамадзкай систэмай аховы здароўя й гігіены. Я часта даваў ім нумары мэдычных часопісаў і літаратуру, якую дасылалі мне з дому, з чаго яны надта цепышліся».

пілі яго як ваду, макалі хлеб і нават аблізвалі з пальцаў.

Патрабаваўся ня толькі харч. Справаздачы зь Менску ў штаб-кватэру ў Маскве поўныя сабраных інспэктарамі падрабязнасьцяў пра ўмовы ў дзіцячых дамох Беларусі:

...Дзіцячы дом на Захар'еўскай вуліцы, 98 дзяцей плюс 15 дзяцей – уцекачоў з Волгі. Спальні ў жахлівым стане. Ложкай не хапае, і 3–4 дзяцей съпяць у адным. Дзеци з Волгі съпяць на голых дошках. Няма ніводнай прасьціны й наўлечкі. Штотыдня дзяцей водзяць у лазню, але паколькі няма зьменнай бялізны, вынік нулявы. Балышыня ня мае абутку, амаль ні ў кога няма цёплай вопраткі, таму яны ня ходзяць у школу...

...Дзіцячы дом на Падгорным завулку⁶⁶, 120 габрэйскіх дзяцей. На ложках толькі па адной прасьціне, шмат дзяцей хворыя на заразную каросту; розныя мэдыкамэнты, якія яны ўжывашуць, канчаткова зынішчылі бялізну. Яны ізаляваныя, ня маюць панчохаў і абутку...

У сьнежні ў Беларусі праходзіла кампанія дапамогі дзецям: зьбіраліся ахвяраваньні, праvodзіліся лятарэі, дабрачынныя канцэрты. У опэрным тэатры меў праісьці «амэрыканскі аўкцыён» — амэрыканцы да яго ня мелі ніяка-

⁶⁶ Пралягаў паміж сучаснымі вул. Кірава й Першамайскай ад вул. Я.Купалы да Чырвонаармейскай. Цяпер тут сквэр.




Уцекачы накормлены, надвор'е добрае, амэрыканцы прывезьлі баксэрскія пальчаткі — матч на прыз АРА пачаўся

га дачыненъя, такая назва захавалася здавёй. Меркавалася сабраць 600 мільярдаў рублёў. Гэтых грошай мусіла хапіць на 2500 жалезных ложкаў і на 10 тысяч камплектаў ніжнай бялізны, адзеньня й паліто адпаведна. Таксама неабходна было купіць ваконнае шкло, фарбу, сантэхнічны й пячны рыштунак. Амэрыканцы сумняваліся, ці ўдасца сабраць хоць палову велізарнай сумы, але пагаджаліся, што патрэбы ацэненныя правільна.

Үілабі пісаў у штаб-кватэрү:

Калі б АРА паставіла вогнішку, а бутак і панчохі, коўдры й пасъцельную бялізну, тады сабраныя сродкі пайшлі б вылучна на капітальны рамонт дзіцячых дамоў і на набыцьцё дроваў. Урад можа даць толькі $1/8$ кубамэтру дроваў на адну печку на месец. У такім халодным клімаце абсалютна неабходна прынамсі $7/8$ на печку. Зіма толькі пачалася, але ртутны слупок ужо дасягаў 15 градусаў марозу з паўтузіна разоў за апошнія тры тыдні. Дзеці ня могуць выйсці і на вуліцу з-за браку вогнішкі. Праўда, яны маюць дастаткова фізычнай нагрузкі ў закрытых памяшканьнях, бо мусяць цэлы дзень рухацца, каб ня зымерзнуть.

Амэрыканцы аддалі свае грузавікі дастаў-
ляць дровы з чыгуначнай станцыі ў дзіцячыя
дамы. Чарлз Ўілабі не стамляўся шукаць аргу-
мэнты, якія б дазволілі павялічыць дапамогу
дзецям. У сънежні ён звярнуўся да ўпаўнава-
жанага Стакоўскага:



Нехта скраў 82 пары панчохай – добра, што не чаравікі

АРА штодня разъмяркоўвае 285 тысяч рацыёнаў ва Украіне й Беларусі. На Беларусь прыпадае 20 тысяч. Ці не маглі б вы як найхутчэй паведаміць мне пра эканамічныя ўмовы ва Украіне? Тады мы здолеем парадаць іх з умовамі ў Беларусі й дазнацца, ці можна разылічваць на павелічэнніе рацыёнаў для Беларусі. Мы іх атрымаем, калі гэта акажацца неабходным.

Ўілабі прасіў інфармацыю як найхутчэй, да разъмеркаваньня паставак на наступны месяц. Стандартны дзіцячы рацыён АРА складаўся з разьліку 600 калёрыяў на дзень. Ужо 6 студзеня 1923 Ўілабі змог напісаць Стакоўскаму пра вынікі сваіх намаганьняў:

Мне вельмі прыемна паведаміць вам, што ад 1 лютага памер араўскага рацыёну ў Беларусі будзе павялічаны прыкладна на 25%. Гэтага рацыёну будзе даволі для падтрыманьня дзіцяці да 14 гадоў.

У студзені 1923, да гадавіны адкрыцця Менскай акругі, некалькі амэрыканскіх газэтаў зъмаясьцілі прэс-рэліз АРА зь лістом Ўілабі:

Кожны супрацоўнік, які хаяць б тыдзень меў да чыненіне да працы кухняў АРА, ведае больш розных спосабаў, як ня даць дзіцяці-ўцекачу праглынучы кубак, зь якога пілі какаву, чым расеец можа знайсці нагодаў для съвятаў. Праз месяц ці два ён становіцца пэдыятрам; ён таксама дасьведчаны кухар і яшчэ лепшы шэф-

кухар; ён можа так запаліць мокрыя дровы ў разьбітай печцы, што пазайдзросцьцяць індэйцы; ён агулам можа высьветліць, што здарылася з аўтамабілем, і адрамантаваць яго хутчэй, чым растлумачыць гэта мясцоваму шафёру, які ўсё роўна нічога не разумее.

Але найбольш Ўілабі ганарыўся яшчэ адной кваліфікацыяй, якую набылі супрацоўнікі менскага офісу:

Цяпер, калі прыйшоў аbutак для дзяцей, супрацоўнік АРА стаў сапраўдным аbutковым спэцыялістам. Аднаго позірку на пару ног, загорнутых у рызыкэ ці радно, дастаткова, каб у 9 з 10 выпадкаў вызначыць патрэбны памер. Мы, зразумела, усё роўна мераём іхныя ногі. Наш цясьляр зрабіў некалькі мерак, і, на вялікае зьдзіўленне дзяцей, яны цяпер атрымліваюць чаравікі, якія ня ціснуць і не такія вялікія, каб іхныя старэйшыя браты маглі забраць іх сабе.

Калі ў Маскоўскай штаб-кватэры падводзілі вынікі году, усе акругі былі расстаўлены паводле эфектыўнасці харчаваньня дзяцей у разьліку на аднаго супрацоўніка. Намеснік кіраўніка АРА Сырыл Кёін рэкамэндаваў тым акругам, дзе лічба была меншай за тысячу, падумаць над рэарганізацыяй працы.

З 17 акругаў гэтая парада ня тычылася толькі адной: 1052 дзіцяці ў разьліку на аднаго супрацоўніка ў сънежні кармілі ў Менску.

ынедо

такционізм веъ юе жант.

реждения?

штый
та ком-

им рас-
зма по
насмы

в бли-
широв
для ин-
и вы-

есию в
а Гель.
звления
геннего
иц вы-
тативи

СНІ

сборов
ходо-
в и сбо-

ду



доме работников просвещения цикл лекций по новейшей русской литературе конца 19 и 20-го века. Цикл лекций начнется с Чехова, затем будет дана характеристика отдельных писателей.

— происш

Вещи помещика Граб. Сотрудниками Угровысажено на хуторе „Весенний“ у г. Набродска вчера бежавшего в Польшу.

Медикаменты для Белоруссии. В течение последнего месяца количество продуктов и медикаментов, получаемых АРА, значительно увеличилось. На прошлой неделе АРА получало 60 вагонов продовольствия и медикаментов.

Помощь беженцам.

НКВД достигнуто соглашение с Белорусским Красным Крестом по вопросу о снабжении продовольствием беженцев, подлежащих отправке в Польшу. Продукты будут отпускаться с питательного пункта по Добропольскому переулку. Приняты меры к открытию обмена для 500 особо нуждающихся беженцев.

Вещевые посылки АРА.

Минской конторой АРА получена из Америки 1-я партия пробных вещевых посылок. В ближайшие дни ожидается получение 2-й партии в 350 посылок. В связи с этим у склада АРА по Захаровской

дано распоряжение сигналы, путем короткого света, за 15 минут до вы Улучшение материального положения ботников просвещени

Есем Уно Белоруссия циркуляр, разъясняющий, вырученные от обязательных родителей учащихся, чтение книг в библиотеках от продажа изделий ческих школ идут на материального положенияков просвещения.

Донлад о гражданском. В воскресенье, 28 января, в зале заседаний Суда Республики (Подгоре) состоится открытое заседание гражданскому Козлаками выступят т. Шпаков. После доклада Явка сотрудников НКЮ, сультов государственных ная и правоохранителей об взяточничестве держаны гр. в взятки мил посредница. ду по 114

ов. Голубовс

ники ГПУ с

провозглаш

шую таможен

ников, гро

зультов т.

за время св

богаче чан

детские мас

нат организа

тральную с

еские и при

и переплети

I6

ПЕРШАЯ ГАДАВІНА АРА: ВІНШУЮЦЬ САМІ СЯБЕ

Вечарына без гасьцей. — Зноў мала грошай. — Рэкордныя даставы. — Чайная дыпляматыя. — Шчыраваньні Стакоўскага. — Экспарт падчас голаду. — Бессардэчнасьць як неабходнасьць. — Пахвалы без пратаколу

Тэлеграфіст набіраў адрес: АРА, 42 Бродўэй, Нью-Ёрк, Гербэрту Гувэрту, зь Менску:

Шлём сардэчныя вітаныні старшыню Гербэрту Гувэрту ў першую гадавіну апэрацыяў АРА ў Менску. Няхай нашая супольная праца працягваецца на карысць гуманізму.

Тэлеграма была падпісаная не кіраўніцтвам Беларусі, не галоўнымі лекарамі шпіталёў, якія атрымлівалі амэрыканскія мэдыкамэнты й абсталіваныне, не дырэктарамі сіроцкіх дамоў, якія кармілі дзяцей араўскімі рацыёнамі. Гувэрна віталі самі мясцовыя супрацоўнікі менскай канторы АРА.

Святкаваныне гадавіны было прызначанае не на 8 студзеня — дзень, калі ў 1922 годзе першы цягнік з амэрыканскімі грузамі прыйшоў у Менск, а тыднем пазней, калі была выдадзеная першая харчовая пасылка. Гасцей чакалі 15 студзеня ў дому амэрыканскага пэрсаналу на Захар'еўскім завулку.

Спачатку ўпаўнаважаны ўраду Мар'ян Стакоўскі паабязаў арганізаваць святкаваныне ад імя ўладаў. Плянаваліся выступы наркамаў, меркавалі запрасіць старшыню ўраду Аляксандра Чарвякова, іншых высокапастаўленых асобаў.

Аднак у апошні момент упаўнаважаны паведаміў, што ў дзяржавы скончыліся грошы (на вечарыну патрабавалася 25 мільярдаў рублёў) і ніхто з наркамаў ня прыйдзе.

Тады мясцовыя супрацоўнікі АРА самі сабралі грошы й паслалі віншавальную тэлеграму Герберту Гувэрру.

Аркестар суседняга 8-га пяхотнага палку быў запрошаны раней, запросінаў адмяняць ня сталі. Усе сабраліся ў дому амэрыканскага пэрсаналу, былі агучаныя віншавальныя тэлеграмы, а затым прачытали ліст падзякі амэрыкан-

зам, пад якім паставіў подпіс кожны мясцовы супрацоўнік.

Пад духавую музыку, з гарэлкай і прынесеною з дому закускою адсвятковалі гадавіну ў сваім коле. З гасцей быў адзін Стакоўскі.

Падчас вечарыны гаварылі й пра справы. Напачатку студзеня амэрыканцы не моглі забраць свае грузы з чыгункі: іх не падпускалі да вагонаў з прадуктамі без папярэдняй аплаты фрахту. Чыгунка не падпрацкоўвалася мясцовым уладам. Ўілабі бамбаваў Москву тэлеграмамі, прасіў умяшаныя Ландэра. Тэлеграмы Стакоўскага на імя Ландэра таксама заставаліся без адказу. Амаль тыдзень 16 вагонаў стаялі неразладаваныя.

Грошы сталі галоўным клопатам менскай канторы напачатку году. У Беларусі не выконвалі новай дамовы, паводле якой мясцовыя ўлады меліся цалкам фінансаваць выдаткі АРА, улучна з заробкам неамэрыканскага пэрсаналу, і пакрываць вытворчыя выдаткі.

Сума, якую акруга атрымлівала раз на месяц з Маскоўскай штаб-кватэры на пабежныя выдаткі, скончылася ў першыя дзесяць дзён. Ўілабі тлумачыў у справаздачы:

Ужо два месяцы з Москвы не было ніякіх даставаў бэнзіну. У выніку ўсе ўрадавыя грузавікі й аўтамабілі застаюцца ў гаражох. Ва ўраду німа грошай на бэнзін для нас. Мы мусілі купляць паліва на рынку за грошы, што атрымалі з Москвы. Цэны надзвычай высокія, бэнзін у асноўным перапрадаюць шафёры, мэханікі, рабочыя зъ

дзяржаўных гаражоў. З 36 тысяч рублёў нашага бюджету мы ўжо аддалі на бэнзін 5 тысяч⁶⁷.

Запчасткі, якія дастаўляліся кантрабандай з Польшчы, можна было набыць толькі на рынку ѹ па надзвычайных коштах. Ўілабі пісаў:

Адзіны вульканізатар у горадзе цяпер у турме, і хаяць нас не цікавяць прычыны ягонага арышту, мы паспрабавалі схіліць ГПУ выпускаць яго няхай бы раз на тыдзень, каб ён мог даглядаць нашыя шыны. Аднак наш уплыў пакуль не сягае гэтак высока.

Яшчэ 12 тысяч рублёў пайшлі на аплату рачункаў мінулага месяца, 4 тысячи — на выраб кантэйнераў для выдачы топленага сала. Грошы ішлі на рамонт складоў, аплату працы падрадчыкаў і перавозчыкаў. Хаця кошт рубля вагаўся нязначна, цэны надалей расьлі. Ўілабі прыводзіў афіцыйную статыстыку за сьнежань:

Цана на чорны хлеб узрасла з 280 тысяч рублёў за фунт да 320 тысяч; на белы хлеб з 500 тысяч да 600 тысяч, бульба не падаражэла, капуста падскочыла ад 60 мільёнаў за пуд да 75 мільёнаў, а цана на яйкі вырасла з 483 тысяч да 650 тысяч за тузін.

⁶⁷ У Менскай акрузе было чатыры машыны: «Кадылак-түринг» магутнасцю 45 конскіх сілаў, «Додж-седан» — 24 конскія сілы, і два трохтонныя грузавікі — «Ўайт» і «Пакард». Тэхніка зъядала за месяц 130 пудоў бэнзіну, 5 пудоў машыннага алею, 4 пуды тавоту ѹ 4 пуды газы.

Пасьля першай шасьцідзённай затрымкі грузаў чыгункай у Менску з трывогай чакалі, што адбудзеца з новымі даставамі — пасьля Новага году на адрес АРА былі адпраўленыя 35 вагонаў. Але новую партню ўдалося атрымаць без цягніны: савецкія ведамствы часова парашумеліся.

У студзені АРА атрымала 59 вагонаў прадуктаў і два вагоны мэдычных матэрыялаў — найбольшы аб'ём даставаў за ўесь час працы. У справаўдачы Ўілабі адзначыў яшчэ адну прыемную рэч:

Газеты ѹ гэты пэрыяд былі выключна шчодрыя з месцам на паласе. Мы атрымалі 14 згадак у дзівлюх вялікіх менскіх штодзённых газетах на працягу 15 дзён (без уліку дзівлюх аплаченых намі абвестак).

Ўілабі прыклаў да справаўдачы газэтныя настакі, прысьвечаныя АРА, а таксама рэцэнзію на кнігу амэрыканскага сэнатара Пэтыгру «Плютакратыя» й памфлет «аддзелу пропаганды Беларусі» як узор агітацыі супраць елак і Дзеда Мароза, што лічылася буржуазным перажыткам.

Кіраўніцтва АРА цаніла ѹ заахвочвала такія рэчы, якія давалі магчымасць адчуць мясцоўве жыццё за калёнкамі лічбаў. Тымчасам Маскоўская штаб-кватэра пачала ўдакладняць пляны на 1923 год. У студзені Ўілабі атрымаў просьбу ад свайго начальніцтва: запрасіць савецкага ўпраўнаважанага на шклянку гарбаты, каб

у нефармальнаі атмасфэры высьветліць настравай ацэнкі.

Самавара ў менскай канторы АРА не было. Амерыканцы пілі каву, якую замаўлялі праз Маскоўскую штаб-кватэру й прывозілі з Польшчы, а таксама распушчальную гарбату. Наўрад ці буры парашок, які ў ілабі паставіў на стол, быў найлепшым пачастункам для абмеркавання вострай тэмы — ці варта надалей даваць хлеб тым, хто сам яго прадае.

Нягледзячы на голад, зь Беларусі вывозілі збожжа ў Расею: у Саратаўскую губэрню й Чувашыю было адгружана 230 тысяч пудоў насенняга жыта. Але гэта лічылася ўнутранай спрэвай. Міжнародны скандал выбухнуў пазней.

У лістападзе 1922-га, калі галадалі 36 мільёнаў чалавек і штодня ад недаяданьня заўчастна паміралі тысячи людзей, у Маскве Палітбюро пад старшынёствам Леніна прыняло сакрэтную пастанову:

Прызнаць дзяржаўна неабходным вываз збожжа ў памеры да 50 мільёнаў пудоў⁶⁸.

Гэты дакумэнт будзе схаваны ў архівах наступныя сем дзесяцігодзьдзяў. Але маштаб аперацыі быў такі, што не дапамаглі ніякія грыфы сакрэтнасці. Амерыканскі друк імгненна абліяцела паведамленыне пра бізнэс па-баль-

⁶⁸ Гісторык Д. Валкагонаў, які прыводзіць гэту цытату з архіваў Палітбюро ў кнізе «Ленін. Політыческій портрет», называе прынятую 7 лістапада 1922 пастанову «па-са-праўднаму злачыннай».

В настоўшэем время магазін Белшвей отпускае одежду всем работникам и службам с 10 проц. скідкай.

Перерегистрация медперсонала.
Перерегистрация медперсонала на право получения профессиональной практики продолжена до 15 мая. До настоящего времени в Наркомздраве зарегистрировано 430 медработников, большей частью врачей.

Работа АРА.
За все время деятельности Минской канторы АРА в Белоруссии выдано около 50 000 продовольственных посылок.

К выдаче паспортов.
Ввиду большого скопления заявлений и необходимости снабдить паспортами членов профсоюзов прием заявок на выдачу паспортом прекращен до 23 марта. Заявления, которые будут поступать в этот период по почте, будут направляться обратно.

Акушерская помощь.
Наркомздравом принятого постановление о расширении и улучшении акушерской помощи в городах и сельских местностях Белоруссии. Для этой цели Горздрав совместно с Минздравом открыл родильный приют, который будет обслуживать Минск и его уезд. Намечена переброска квалифицированного акушерского медперсонала в уезды.

Поправка.
В помещенном у нас в прошлом номере постановлении коммунальной секции Горсовета по тарифу на жилищную оплату опечатка: было напечатано „повысить на 100 проц. тариф для рабочих и служащих учреждений, не находящихся на хозрасчете“; должно быть: „находящихся на хозрасчете“.

Газета „Дзярб“ Минск, № 306—9500 Белтэлехтэль.

С) На к
соли.

Предложения представите
кетах в комнату № 8
4 ч дня Завед

Примечани
количество предста
куляющю стоимост

Зав. По
Ко

В среду, 17 янв.

Ка
состоится общее с

,ОБ'ЕДИН

П о

1) Отчет временного
оператива.
2) Выборы правлени

3) Текущие дела.

Если к 6 час., кворум
для собрания состоится пр

Вход по членским ка
После собрания сост

Пр

142—3—2.

шавіцку. У Наварасійскім порце грузілі збожжа й муку. З трумаў аднаго карабля грузчыкі выносілі мяхі з адзнакай «АРА» й перакідвалі іх у вагоны, якія чакалі адпраўкі ў раёны голаду. Побач мяхі з мукоў і збожжам рухаліся ў адваротным кірунку: загружаліся пароход, які меў везьмі расейскія тавары на экспарт.

Расея вывозіла хлеб, адначасова атрымліваючы дапамогу ЗША. Амэрыканская прэса, палітыкі й публіка задавалі пытаньне: ці не прыйшоў час спыніць апэрацыі АРА.

Гэтае пытаньне першым і закрануў Мар'ян Стакоўскі, калі пакаштаваў амэрыканскага распушчальнага напою. Пазыцыя ўпаўнаважнага ў пераказе Ўілабі выглядала наступным чынам:

АРА не павінна цяпер пакідаць Беларусь. Дзіве траціны дзіцячых дамоў у Беларусі зачыняцца празь месяц паслья вашага ад'езду. Сёлетні ўраджай не дазволіць Беларусі самастойна стаць на ногі. Колькасць тых, каму трэба дапамога, занадта вялікая. Праз 15 месяцаў будзе іначай. Паслья лета 1924 году я асабіста ня бачу, як Расея можа дазволіць любой замежнай арганізацыі дапамогі разъмяркоўваць харчаванье на сваёй тэрыторыі. Расея павінна ператварыцца з атрымальнікамі ў паставшчыка сваіх уласных пра- мысловых тавараў і сыравіны.

Стакоўскі тлумачыў, што, пакуль краіна будзе атрымліваць харч з Амэрыкі ці іншых месцаў, ейных фінансавых і гандлёвых прад-

стайнікоў ня будуць паважна прымаць за мяжой. Упаўнаважаны, аднак, прызнаваў, што пакуль колькасць тых, каму патрэбная дапамога, занадта вялікая і ўрад яшчэ ня можа ахвяраваць іхнімі інтэрэсамі дзеля вонкавага палітычнага й камэрцыяльнага прызнаньня.

Аднак на практыцы савецкі ўрад паступаў менавіта такім чынам. Чарлз Ўілабі спытаўся пра гандаль хлебам, які Москва пачала, не зважаючы на голад у краіне. Як растлумачыць амэрыканскай публіцы, чаму трэба пасылаць бясплатны харч у Расею, калі яна экспартуе хлеб?

Стакоўскі тлумачыў:

Палітыка ёсьць гульней у шахматы. Расея хоча павялічыць свой крэдыт. Дзеля гэтага яна павінна паказаць, што стала на шлях эканамічнага адраджэння. Ніхто лепш за амэрыканцаў ня ведае, што ў Расеі няма лішкаў харчаваньня. Аднак каб атрымаць прызнаньне, атрымаць крэдыты, нават малыя, урад мусіць рабіць крокі, якіх асобныя людзі ня могуць зрабіць.

Гаспадары налілі яшчэ гарбаты й задалі наступнае пытаньне — пра інцыдэнт у Наварасійску. Стакоўскі даводзіў:

Памылка, зробленая там, палягала ў тым, што начальнік порту ні ў якім разе не павінен быў даваць дазвол двум караблям адначасова швартавацца ў адным порце. Ён мусіў затрымаць

адгрузку расейскага харчу, пакуль не разгрзуіся амэрыканскі карабель.

Даставы харчу, на думку Стакоўскага, умачавалі давер да Pacei ў сьвеце. На трывожны запыт амэрыканцаў Масква заявіла, што спыніць экспарт, калі ЗША пазычаць грошы. Гувэр катэгарычна адмовіўся дапамагаць бальшавіцкаму ўраду крэдытамі й выступіў з абвінавачаньнем:

АРА пратэстуе супраць антыгуманнай палітыкі ўраду забіраць хлеб на экспарт ад людзей, якія галадаюць, каб набыць тэхніку для паліпшэння эканамічных умоваў тых, хто выжыве. Любое падобнае дзеяньне ўскладае беспасярэднюю адказнасць за съмерць дзясяткаў мільёнаў людзей на ўладу і ўрад.

Глынуўшы гарбаты, Мар’ян Стакоўскі да-
верліва прапанаваў Чарлзу Ўілабі сакрэтнае
тлумачэн্যне, якое Масква даводзіла да партак-
тыву:

Мне паведамілі, што Расея купляе хлеб для ўнущанага спажываньня ў Эўропе. Тады, калі гэтыя пастаўкі перасякаюць савецкую мяжу, іншае расейскае збожжа вывозіцца за мяжу. Расея, верагодна, плаціць за імпарт больш, чым выручае ад экспарту. Але замежныя краіны гэтага ня ведаюць. Расея зрабіла рэкламу свайму экспарту, а імпарт паступаў у краіну глыбокай ноччу, сакрэтна.

знаками 23 года. При вточ от лотерей было выручено 1.263 474 р., от коммерческих операций 766 930 р. Чрез Наркомфин, гел поступило 486 052 р. и от разных лиц в учреждений 184 434 р.

Восстановление губернской со- ветской больницы.

Наркомздравом проведена большая работа по восстановлению губернской больницы, 9-го января закончен капитальный ремонт и открыт главный корпус больницы за 75 квок. Ремонт обошелся в 35 тысяч рублей. Открыта также амбулатория. С открытием главного корпуса больница значительно расширила профилактическую способность и имеет удовлетворить потребность населения в хирургической, гинекологической, терапевтической и др. медицинской помощи.

Главным врачом больницы сейчас назначен доктор М. Шапиро.

Послужные заслуги

Все учреждения, как городские, так и уездные, занятые вспомогательными в полустыни продуктами от Ара, обязаны представлять требования на февраль месяц т рез своих глаяж; последние должны представлять в Управление Полицейской ССРБ при всех Заграждительных Организациях помощи России полную февральскую разверстку к 15 числу января.

Не предста-вившие требований ско-вире-
менно не будут включены в общую раз-
работку.

Дезинфцирующие аппараты.

Наркомиздатом получено из варшавской конторы Лиги Наций 6 больших демонстрационных аппаратов, которые будут распределены по уездам.

Химико-Фармацевтическая лаб.

На центральном складе медизнабжения и НКЗ ведутся работы по организации аптеко-фармацевтической лаборатории для изготовления сложных фармацевтических препаратов.

в пользу земель.

Бал-маскарад, устроенный на прошлой неделе комиссией помощи детям, дал чистого дохода до 4 миллиардов руб.

Жигалко Петра 40 р. Геймана Касапи 30 р. Майдзельса М. 30 р. Губинского Иосифа 30 р. Зладцина Зисела 30 р.

За нарушение противопожарных мероприятий.

Бажкова 50 р. Крейцигина 25 р. Зав-
дома № 7 и 9 по Нов.-Романовской 50
руб., Левина 50 р. Георгикула 50 р. Гри-
зитеин 50 р. Липова 25 р. Покидного 25
руб. Страженского 25 р. Карпинчонча
25 руб. Шимантина 25 р. Капитана 25 руб.
Григорьева 25 р. Залльбергата 25 р. Ай-
зенштадта 25 р. Панковича 30 р. Бога-
тельчика 25—26—50 р. Прид. домомика
№ 40 по Немецкой ул. 100 р. Фукса
50 руб.

Все для учреждений.

Книжки
БЕЛТ
Поступила

Книг конторских разных
Книг входящ и исходящ
Книг разносных.
Книг алфавитных.
Обложек для дел.
Общих тетрадей.

ИМЕ
Государственные
Цены ниже рыночных.

Ня ўстане ўмышацца ў выдачу дапамогі, Стакоўскі бярэ пад кантроль паступленне заявак

Ўілабі запісаў наступнае шчыраваньне Стакоўскага:

Такія рэчы здаюцца жорсткімі й бессардэчнымі, але часта яны неабходныя. Краіна перажывае крытычны пэрыяд, але я не лічу, што мы робім нешта горшае за тое, што мусілі рабіць іншыя першаклясныя дзяржавы, каб выжыць напачатку свайго існаваньня.

Гутарка працягвалася ва ўсё цяплейшай атмасфэры. Не зусім пасълядоўна Стакоўскі заявіў, што АРА павінна пакінуць пасъля сябе арганізацыю-пераемніцу, якая б захавала структуру й пэрсанал АРА. Вызначыць хараکтар будучай арганізацыі, на думку Стакоўскага, таксама мог бы Гербэрт Гувэр:

Ленін цяпер хварэе. Можа прайсьці ня менш за шэсцьць месяцаў, пакуль ён зноў вернецца да працы. Троцкі, верагодна, ня зойме ягонага месца на гэты час. Хутчэй Каменеў стане наступнікам. Каменеў як нікто іншы з савецкіх афіцыйных асобаў блізкі да АРА, ведае пра яе дасягненны, разумее проблемы й цэніць вынікі. Калі Каменеў стане на месца Леніна, у АРА будзе сябар, саюзнік і абаронца, найуспыковейшы ў РССР. Каменеў, на маю думку, хоча, каб АРА заставалася ў РССР яшчэ год. У такім разе АРА атрымае дапамогу й судзейнне ў любой частцы краіны, і ейнай працы ня толькі нічога ня будзе замінаць, але ёй будзе дапамагаць кожны савецкі службовец.

Ўілабі зноў напаўняў шклянкі, а Стакоўскі працягваў хваліць працу па-амэрыканску. Кіраўнік акругі не пасьпяваў запамінаць кампліменты, каб пазней уключыць іх у справа-здачу:

Стакоўскі настойліва выказваўся за працяг амэрыканскай дапамогі. Вось дакладны запіс ягоных словаў: АРА добра вядомая й не выклікае недаверу. АРА, на думку ўладаў і людзей, дэманструе тыпова амэрыканскую дзелавітасць і карпатлівасць. У Беларусі працу ѿць розныя амэрыканскія й іншыя замежныя арганізацыі. Некаторыя больш ліберальныя, чым АРА, і не патрабуюць справа-здачнасці за маёмасць і харчаваньне. Іншыя больш спадзяюцца на дзяржавы установы ў справе разьмеркаваньня.

Далей Ўілабі прывёў агульную ацэнку Стакоўскага:

Аднак, на маю думку, АРА прадэманстравала, што сапраўды спраўны спосаб кіраванья дапамогай такога маштабу – гэта спосаб АРА.

Калі ў Маскоўскай штаб-кватэры атрымалі ліст, дык мелі падставы засумнявацца, ці суразмоўцы абмежаваліся адно гарбатай.

„За труды“.

12 января с. г. Управлением Уголовного Розыска Белоруссии был командирован в качестве посыпаного при выгрузке медикаментов и гостиницальных принадлежностей, полученных на имя медотдела АРА, агент Уголовного Розыска тов. А.

По окончании работ, завершавшимся присутствовавшему при выгрузке неведомому железнодорожнику кусок мыла. Это не ускользнуло от внимания агента А. Такая наблюдательность привлекла не по вкусу заведомым, который стал шептаться со своим помощником на иностранном языке, продолжая в то же время изо всех поблаждать на агента.

После составления акта, агент ее брался уходить, но тот же заведомый вручил агенту такой же кусок мыла, не обласкав причиной такой беспечности.

Этот кусок мыла был представ- лен агентом начальнику Уголовного Розыска при рапорте, где цель по-



На бирже труда.

29 января на бирже труда нача- лась первичная регистрация безработных. Ввиду двухмесячного пер- выго на бирже труда образованы

затор и руководитель раз- атальных студий.

Для быв Фаса идет Ма- И Гордина с участни- ером Тахары Мравиной.

ИЗВЕЩЕНИЕ

— 31 января в З члены союза кожевников общее собрание всех бреза жеников, сапожников, за- и парикмахеров.

— Сегодня в З члены союза кожевников общее собрание всех бреза жеников, сапожников, за- и парикмахеров.

— Уч.-распр. отдел ЦК РКП(б) во всем товарищам с на- присью: — высылать в учены- хитейский отдел по мере вы- чати, по одному экземпляру газет, книг, епархиальных, журналов, газет и проч., в ко- то-арии выступают как пис- тели и составители.

— Горрайком предлагает учетный отдел Горрайкома и все союзы личных дел ино- других организаций следующи- гур К. И., Михайлов Ф. Е., П. В., Колпиков К. В., Коноп- Слюжков И. И., Болеслав Ф. Ильин И. Ф., Зашинцев І- ов А. А., Березин Н. А., Яко- вич Н. П., Смирнов И. Н., Хиценко Н. Т., Зубчаная Г. ко Е. Ф., Трофимов А. Г. А. Г.

сведению членов коллегии седания коллегии АДО находить единодушно по- чай, утра.

Ком'ячайка Наркомпроса и членов союза Рабкора, по на газеты через ком'ячайку защищая только на местных, а не по почте на дом, а не на местные и центра- льные центральные должны з- дневно в «Доме профессии- тической» (быв. «Аквар-

— 5-ое
объявляет, что
в приемника У

I7

ЧЫСТКА АРА: ДЗЕ ЖЫВЕ КАРЛ МАРКС

Кароткія падзякі. — Джэнтэльмэны кажуць «Ага!» — Праверка на ляльнасьць. — Блян- дынка Роза Люксэмбург. — Дробныя пас- кудзтвы. — Мыла для НКВД. — Чакаюць да- носаў. — Ніхто ня звольнены, але...

Люты для АРА ў Менску пачаўся з прыем- насьця ю. Напачатку месяца Чарлз Ўілабі й Ралф Герц атрымлівалі вішаваныні. Беларускі Чырвоны Крыж наладзіў вечарыну з нагоды адкрыцця мэдычнай клінікі ўніверситету, і кіраўнік акругі й галоўны лекар былі ганаро-

вымі гасьцямі. Ўілабі паведамляў у штаб-кватэрү:

Выступаў было шмат, але кароткіх, і насуперак агульнапрынятай у Беларусі звычы зожны пра-моўца заяўляў, што без дапамогі АРА бальшыня дзіцячых дамоў і шпіталёў у Беларусі была б змушаная пазбавіцца сваіх выхаванцаў і пацы-ентаў і зачыніць дэзверы. Присутныя камісары й высокапастаўленыя ўрадавыя чыноўнікі, а такса-ма выбітныя настаўнікі, лекары й навукоўцы выказвалі гэтыя пачуцьці ў прамовах.

У лютым менская кантора скончыла прыём картак-заявак на віратку, але працы не памен-шала. Працягваліся паездкі ў дзіцячыя дамы й шпіталі, разгрузка вагонаў і выдача пасылак, кожныя два тыдні трэба было пісаць справа-здачы ў штаб-кватэру. Пасыля таго як Менск пакінулі Джордж Шрэмэл і Сэдрык Сыміт і замены ім не прыслалі, частку абавязкаў, якія звычайна выконвалі амэрыканцы, давялося даручыць мясцовым супрацоўнікам. Ўілабі на-няў на працу машыністку, якая валодала ан-гельской мовай. Лекары Герц і Вілі праводзілі час у паездках па велізарнай тэрыторыі мэдыч-най акругі, рыхтуючы грузы для Магілёва, Сма-ленску, Віцебску й Гомелю. Інспэктарская гру-па на чале з Кацярынай Румянцавай у дадатак да дзіцячых дамоў і кухняў грамадзкага харча-вання ў Менску стала правяраць выкарыстань-не амэрыканскай дапамогі ў Барысаве, Бабруй-

ску, Слуцку, Ігумене, а таксама ў шпіталёх і амбуляторыях.

Таксама напачатку лютага Ўілабі атрымаў доўгі, на трэы старонкі, ліст ад кіраўніка АРА Ўільяма Гаскела й кіраўніка аддзелу інспек-цыя ў Болдўіна, які пачынаўся не зусім афіцый-на:

Мы хацелі б з удзячнасцю пацвердзіць, што атрымалі вашу паўмесячную справаздачу. Гэтыя справаздачы мы вітаем задаволеным «Ага!», якое магло б зъляцець з вуснаў джэнтэльмэна, які нядзельнай раніцай уладкоўваецца ў камфартабельны фатэль у халаце й хатніх пантофлях і вітае сваю нядзельную газэту. Мы чакаем, што будзе цікава й забайна, і мы не расчараўваныя. Вы напэўна заслугоўваецце прызнаньня за працу, якую ўкладаеце ў падрыхтоўку матэрыялу, і мы запэўніваем, што прызнанье будзе такім, як належыць. Выдатны матэрыял.

Гаскел і Болдўін абяцалі дапамагчы зь нека-торымі заяўкамі, а таксама прасілі прысылаць у Маскоўскую штаб-кватэру справаздачы мяс-цовых інспектараў, якія, на іх думку, давалі вельмі добрую карціну мясцовых умоваў. У лісьце ішла гаворка пра вопыт Самары, дзе АРА дапамагла аднавіць даўно зачыненую лазню — вялікая рэч для завашыўленага насельніцтва. Ўілабі прасілі падумаць, што можна зрабіць дадаткова, каб пакінуць па сабе добрую памяць ў акрузе:

Сяброўскае абмеркаванье зь мясцовым упаўнаважаным за шклянкай гарэлкі ў доме амэрыканскага персаналу можа адкрыць самыя розныя магчымасці дзеля гэтага.


Ідэя чысьціні была блізкая Стакоўскуму, але зусім ня так, як маглі меркаваць амэрыканцы. 21 лютага 1923 зь Менску ў Москву на імя ўпаўнаважанага савецкага ўраду Ландэра была адпрайленая афіцыйная тэлеграма ўпаўнаважанага ўраду ССРБ:

Паведаміце, ці можна настойваць на праверцы й чыстцы супрацоўнікаў АРА.

Праверка на палітычную ляяльнасць і чыстку апарату савецкіх установаў праводзілася камуністычнымі ўладамі, якія вялі няспынную клясавую барацьбу з рэшткамі эксплюататораў. Правяралася сацыяльнае паходжанье, род заняткаў, маёмынствы, стан, вывучалася біяграфія — што рабіў да 1917 году, пасъля лютайскай рэвалюцыі, падчас і пасъля кастрычніцкага перавароту⁶⁹, падчас грамадзянскай вайны. Апроч анкетаў, на спэцыяльнім іспыце правяраліся палітычныя веды супрацоўнікаў.

Праз тыдзень у Менск прыйшоў адказ з Масквы ад савецкага ўпаўнаважанага Карла Ландэра:

⁶⁹ Пераваротам, адносна ад зъмены ўлады ў лютым 1917, у тагачасных афіцыйных дакументах называўся захоп улады бальшавікамі.



Копія тэлеграмы Стакоўскага ў Москву. Адказу давядзеца чакаць тыдзень

Не пярэчу. Страйцеся ўнікнуць інцыдэнтаў.

У Менскай акрузе АРА працавала блізу ста чалавек: рабочыя й грузчыкі ў складох, шафёры, бугальтары, машыністкі, вартаўнікі, лекары, інспэктары, адміністрацыйны пэрсанал. Усе яны былі беспартыйныя. АРА не прызнавала савецкіх прафсаюзаў, і таму прафсаюзная праца ў калектыве таксама не вялася. Аднак калі амэрыканцы спадзяваліся, што дыктатура пралетарыяту сканчаеца за ўваходам на тэрыторыю АРА, дык спадзевы былі марныя.

На наступны дзень пасцьля тэлеграмы Ландэра, 28 лютага, Стакоўскі напісаў Ўілабі:

У сувязі з агульнимі правіламі, якія тычаща праверкі й чисткі супрацоўнікаў установаў – уключна з замежнымі арганізацыямі, – хачу вам паведаміць пра стварэньне камісіі пад майм кіраўніцтвам для праверкі ваших супрацоўнікаў. Камісія пачне сваю працу ў найбліжэйшай будучыні.

Чысткі праходзілі ва ўсіх установах і наркаматах. У Наркамаце фінансаў Беларусі 53 супрацоўнікі са 105 правалілі экзамэн і былі звольненыя. Амэрыканцам, якія спрабавалі ўціміць, што такое чыстка, расказалі, як гучала першое пытанье. Уражаны Ўілабі прывёў дыялёг у сваім лісьце ў Маскоўскую штаб-кватэру:

– Дзе Карл Маркс?



На менскім тэлеграфе з'явіліся новыя бланкі – зъ сярпом і молатам

- Ён памёр.
- Вы памыляецеся. Карл Маркс не памёр: ён жыве ў сэрцы кожнага сапраўднага камуніста.

«Вычышчаным» супрацоўнікам было забаронена займаць адказныя пасады й працаўаць у органах улады. Кіраўнік акругі мог ужо пераканацца, што ў пытаныні ідэалёгі слова й справа ўлады не разыходзіліся. Яшчэ напачатку лютага Ўілабі пісаў у Москву пра анатырэлігійную кампанію ў Менску:

Захапіўшы Біскупскі дом пад музэй, камсамольцы цяпер рыхтуюць захоп самай гістарычна значнай рэлігійнай установы Менску — вялікай сінагогі, каб адкрыць там рабочы клуб⁷⁰. Пасъля гэтага яны пагражжаюць захапіць усе сінагогі гораду.

Празь месяц ён ужо паведамляў вынікі: у памяшканыні сінагогі адкрыты клуб, пачынаецца новая кампанія супраць касьцёлаў.

Кожны вечар пасъля закрыцця канторы менскія супрацоўнікі АРА сталі заставацца на заняткі палітграматы.

У гэты ж час у друку зьявіўся крытычны артыкул старшыні прафсаюзу савецкіх служачых. Профсаюз праводзіў добрачынны кірмаш і з’явіўся да Ўілабі з просьбай даць некалькі

⁷⁰ Галоўная (харальная) сінагога пазней была аддадзена габрэйскай савецкай драматычнай групе. Цяпер — Дзяржжаўны расейскі драматычны тэатар.

пасылак на аўкцыён. Кіраўнік акругі патлумачыў, што гэта немагчыма — кожная пасылка апланачаная ў Амэрыцы й мае канкрэтнага адрасата. Адмова была расцэненая як помста за страйк, які адбыўся ў лістападзе.

Мясцовы пэрсанал нэрваваўся. Ўілабі, аднак, яшчэ глядзеў на ўсю справу хутчэй як на недарэчнасць, чым на сапраўдную пагрозу. Ён пісаў у Москву:

Супрацоўнікі АРА, якія ня здолеюць адразу згадаць імя Леніна, дзе жыве цяпер Карл Маркс, афіцыйную дэфініцыю камунізму, і тыя, хто ня ўстане каротка пераказаць канстытуцыю, даволі моцна хвалююцца. Кажуць, што ўсе яны неўзабаве будуть адказваць камісіі экзамэнатараду і съведчыць свае палітычныя перакананыні й веданыне камуністычных справаў.


Кіраўнік акругі не хаваў сарказму:

Мы ня лічым, што ўлады маюць права звольніць нашага супрацоўніка, калі ён ня ведае, была Роза Люксэмбург натуральны ці фарбаванай бляндынкай.

Ўілабі пытаўся, ці правільная яго пазыцыя й прасіў парадаў.

Але падзеі пачалі разгортацца хутчэй, чым ён атрымаў адказ. 7 сакавіка «Звезда» надрукавала абвестку:

Камісія, арганізаваная для праверкі пэрсаналу



Любімы занятак савецкай улады — правяраць і чысьціць. У тым ліку й
саміх чысьцільшчыкаў

замежных арганізацыяў дапамогі ў Рasei, просіць
усіх грамадзянаў, якія што-кольвеk ведаюць пра
злоўжываныні пэрсаналу АРА, Джойнту й місіі
Нансэна падчас іхнае працы, рабаваныне, хабар і
неляяльнасць да Савецкай улады, паведаміць
пра гэта Камісіі.

Заявы ў пісьмовай форме ці вусна прымаюцца
старшынём Камісіі т. Стакоўскім у канторы Нар-
камату аховы здароўя на пляцы Волі ад 12.00
да 15.00 і з 10.00 да 11.00 у Белэваку.

Камісія гарантую поўную таемнасць асобам, якія
прынясць заяву. Ананімныя скаргі разглядацца
ня будуць.

Абвестка была як гром зь яснага неба. Напя-
рэдадні Ўілабі сустракаўся са Стакоўскім і пра-
сіў паспрыяць у атрыманыні візы для жонкі.
Ўілабі меўся сустрэць яе ў Варшаве ў разам вяр-
нуцца ў Менск. Стакоўскі напісаў кароткае хад-
дайніцтва савецкаму паўнамоцнаму прад-
стаўніку ў Польшчы і ўручыў паперу кіраўніку
акругі. Пра абвестку ў заўтрашній газэце не
было гаворкі.

Сытуацыя пачынала выглядаць зусім ня
съмешнай.

Ўілабі тэрмінова папрасіў сустрэчы з упаўна-
важаным і адправіўся на вуліцу Ўрыцкага.
Новы ліст у Москву быў пазбаўлены ўласцівых
для стылю кіраўніка акругі жартай:

Тлумачэнье ўладаў што да публікацыі абвесткі
не праліло дадатковага съятла на справу. Су-
працоўнікі АРА дужа заклапочаныя, асабліва з

нагоды фразы пра «неляяльнасьць да Савецкай улады». У мінулым, пры любой сутычцы паміж мясцовым супрацоўнікам і прадстаўніком уладаў, апошні заўсёды выстаўляў абвінавачаныне ў неляяльнасьці да ўладаў праста з тae прычыны, што супрацоўнік выконваў нашыя інструкцыі, інструкцыі АРА з Масквы, і абараняў інтерэсы АРА.

Падчас размовы Стакоўскі паабяцаў, што асабіста будзе праводзіць чыстку ў АРА. Ўілабі паведамляў:

Стакоўскі – камуніст, але адначасова разумны й дальнабачны чалавек, які ня робіць дробных паскудзтваў, як практикуюць шматлікія Добрая Таварышы.

Добрая таварышы, зь якімі даводзілася мець справу АРА, сустракаліся паўсюль. Напачатку лютага ў «Звіздре» зъявілася малая нататка за вялікім подпісам «Управа крымінальнага вышку». Назва «За працу» была ў іранічным двухосьці:

Управай крымінальнага вышку быў камандзіраваны як паняты пры выгрузцы мэдыкамэнтаў і шпітальнага рыштунку для мэдаддзелу АРА агент крымінальнага вышку таварыш А. Пасьля занячэння працы загадчык складу даў невядомаму чыгуначніку, які прысутнічаў пры разгрузцы, кавалак мыла. Гэта не прасылізнула міма ўвагі агента А. Такая назіральнасьць прыйшлася

недаспадобы загадчыку, які стаў шаптацца са сваім памочнікам на замежнай мове й працягваў адначасна скоса паглядаць на агента.

У выніку таварышу А. таксама быў уручаны кавалак мыла. Загадчык складу, пісала газета, не патлумачыў прычыны такой шчодрасці. Але агент А. застаўся нямытым. Мыла было прыкладзена да рапарту, управа крымінальнага вышку паведамляла, што сродак гігіены перададзены ў аддзел сацыяльнага забесьпячэння й папярэджвала, што надалей такія падарункі будуть лічыцца рэчавымі доказамі для суду. Чытачы газэты такім чынам былі пайн-фармаваны пра чистыя рукі супрацоўнікаў НКВД⁷¹ і ня надта чистыя справы супрацоўнікаў АРА, якія перашэптаўваюцца на замежных мовах.

У АРА расказвалі гэтую гісторыю крыху іншай. Ўілабі пісаў:

Намеснік загадчыка складу падарыў прадстаўніку сакрэтнай службы кавалак мыла пасьля таго, як апошні стаў прасіць напіць яму колькі «грамаў сьпірту, бо надта халодна тут стаяць». Супрацоўнік АРА параў агенту «выкінуць гэтую дурную думку з галавы» й даў яму мыла, каб прамыць зывіліны. Абураны адмовай і баючыся, што з АРА паведамяць начальнству пра ягоныя захады, агент здаў мыла й склаў рапарт пра хабар. Аднак намеснік загадчыка складу паведаміў пра

⁷¹ Народны камісарыят унутраных спраў БССР (НКУС).

інцыдэнт лекару акругі. Праз тры тыдні ў «Звезде» зъявіўся артыкул.

Нягледзячы на нязначнасць выпадку, публікацыя закранала істотную проблему. АРА настойвала на поўным кантролі сваёй дапамогі аж да талеркі на стале дэіцячага дому й пасылкі, уручанай непасрэдна адрасату — без пасярэдніцтва ўладаў. Улады глядзелі на гэта з падазрэннем, ацэнівалі практику АРА як не-эфектыўную і нават падрыўную. Кожны, нават дробны, укол на адрас амэрыканцаў быў дарэчы.

Падыход АРА, у сваю чаргу, вымагаў адпаведнага штату — дзясяткаў людзей, якія забяспечвалі прыём, разгрузку, складаванье, фасоўку, выдачу й даставу грузаў, кантроль за выкарыстаннем, вядзенне ўліку й справа-здачнасці, фінансавыя разылкі. Людзі на працу патраплялі розныя. І часам без дапамогі міліцыі было не абысьціся. Кіраўнік акругі не-калькі разоў зъвяртаўся да Стакоўскага з просьбамі праз губвышук абараніць маёмысць АРА:

Кужалеў, шафёр АРА, забрай з нашага гаража адзін з араўскіх грузавікоў без дазволу з майго боку й з боку загадчыка гаражу. Калі так, гэта сур'ёзнае злачынства. Я прашу вас зъвярнуцца да Губвышуку й папрасіць правесьці належнае рассыльедаванье... і, калі Кужалеў сапраўды ездзіў на грузавіку, арыштаваць яго й прыцягнучы да адказнасці.

Адначасна прашу распарадзіцца, каб Губвышук

правёў рассыльедаванье, хто засыпаў наждачны парашок у рухавік «Кадылака», што прывяло да сур'ёзлага пашкоджанья аўтамабіля.

Праз тыдзень Кужалеў быў звольнены.

Крымінальныя выпадкі, аднак, ня мелі нічога агульнага з палітычнай чысткай. Кіраўніцтва АРА пастаянна падкрэслівала сваю бесстороннасць у падборы мясцовага пэрсаналу:

Выбираючы нашых супрацоўнікаў, як і харчуючы расейскіх дзяцей, мы не пытаемся ні пра нацыянальнасць, ні пра веравызнанье, ні пра палітычныя погляды й спадзяёмся, што савецкія ўлады будуць ставіцца да іх гэтак сама.

Улады й прафсаюзы, аднак, мелі супрацьлеглую думку.

17 сакавіка Ўілабі перадалі тэлефанаграму з апарату ўпаўнаважанага Стакоўскага:

У панядзелак 19 сакавіка ў 11.30 раніцы прыступіць да сваёй працы Камісія па праверцы супрацоўнікаў у даверанай вам арганізацыі ў Менску. Просьба падрыхтаваць да пазначанага часу для мяне пайменныя сьпісы вашых супрацоўнікаў, якія працуюць як у канторы й мэдаддзеле, гэтак і на складох і г.д.

Апроч Стакоўскага, тэлефанаграму падпісаў упаўнаважаны Цэнтральны камісіі па праверцы й чыстцы нехта Конбранд. Але больш цікавай была прыпіска на арыгінале, якой Ўілабі ня

мог бачыць. Над тэкстам быў дадаткова выстайлены грыф «Сакрэтна» й дададзены новы адресат:

Копія ў ГПУ тав. Карэйва.

Копія важыла больш за арыгінал. Падчас кампаніі чысткі дэлегаты Ўсебеларускага звязу саветаў паслалі спэцыяльнае прывітаныне ГПУ, якое надрукавалі газэты:

Няхай сусьветная буржуазія, няхай сацыял-здраднікі ўсіх колераў і рангаў вас кляймяцъ званьнем забойцаў і вылюдкаў – для нас, працаўнікоў Савецкай Беларусі, вы лепшыя нашыя сыны, самыя аддадзеная справе рэвалюцыі працаўнікі.

З гэтага часу кпіны й іронія ў лістох Ўілабі зьнікаюць. Кіраёнік акругі прыняў рашэнье абараняць сваіх супрацоўнікаў і больш не звяртаўся ў Москву па параду, а інфармаваў штаб-кватэру пра сваё рашэнье й патрабаваў адказу пра заходы адміністрацыі АРА пры найгоршым разьвіцьці падзеяў:

Мы не зьбираемся нікога звольняць толькі з тae прычыны, што супрацоўнік ня здаў палітычнага экзамэну, і мы хацелі б ведаць, што Москва будзе рабіць, калі нашага супрацоўніка выключачць з прафсаюзу і ў гэты момант умяшаюцца ўлады й арыштуюць яго.

Як насамрэч адказвалі менскія супрацоўнікі АРА на пытаныні, якога колеру валасы мела Роза Люксэмбург і пад якім адрасам жыве грамадзянін Карл Маркс, застаецца невядомым і сёньня нават жыхарам менскіх вуліцаў, якія дагэтуль носяць імёны вечна жывога Карла Маркса й брунэткі Розы Люксэмбург.

Але частка супрацоўнікаў была ўнесеная ў адмысловы съпіс прафсаюзу. Менавіта гэтаму съпісу будзе прысьвежаны ліст, які кіраёнік акругі Ўілабі напіша ў свой апошні дзень у Менску.

К убийству сотрудника таможни.

Сотрудниками Губминусздрозыска задержан в дер. Толунево Семково-Городецкой вол. контрабандист и убийца сотрудника таможенного округа Мендыка—Запеко.

Задержание воров.

Угрозыском задержаны воры-рецидивисты Я. Булакко и И. Гувьюко, совершившие в Минске ряд краж.

В ТЕАТРАХ.

Бенефис Е. А. Степной.

— Завтра, 5-го января, бенефис с успехом гастролирующей в русской труппе Е. А. Степной. Идет известная пьеса из еврейской жизни «За океаном» Якова Гордина. Заглавную роль Эсфирь исполняет Е. А. Степная.

ДАР АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

A.R.A. HERBERT HOOVER
CHAIRMAN



Герберт Гудер
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

1. Американская Администрация Помощи
и служащих пл.-ст., бани и прачечных—6 ч. веч.

2. кл. электро-ст.—для рабочих парикмахер.—8 ч. веч.

3. кл. полиграфия.—для рабочих фабрик ГИЯ и пасхи настенные. Т. п.

ном № 4) будут прои-

на продажу движе-
ст

Реализуемое имущество
торгами.

Подробные справки въ
Госфондов.

Зампредседатель
Секретарь



ГОСТ

Управление

ступили

кооператив за наличный

ион, зный экстр оль

«Револьвер шательская

авглийский черный

а анданова чка электри чайко

запоенный

правочная

п. Б

выходит и

предварительн

I8

НАВУЧАНЬНЕ АНГЕЛЬСКАЙ МЭТАДАМ АРА: «MILK» НЯ ТОЛЬКІ «МАЛАКО»

Няма тары. — Загадкавыя этикеткі. — Экзатычна статыстыка. — Прага да ведаў. — Набор у клясу АРА. — Засакрэчаная дапамога настаўнікам. — Што азначае «Беларусь»? — Машынка з дэфіцитным шрыфтом

На плякаце была намаляваная міс Калюмбія⁷², якая раздавала ежу дзесям. Зьверху ішоў

⁷² Жаночы сымбаль Злучаных Штатаў (мужчынскі — дэядзька Сэм), у гонар адкрыўальніка Амэрыкі Хрыстафора Калюмба.

надпіс па-расейску: «Дар Американскага народа», «АРА». І збоку подпіс па-ангельску: «Herbert Hoover, Chairman». Плякаты былі вывешаныя ў кожнай араўскай кухні й на кожным складзе — і бянтэжылі нават адукаваных наведнікаў. Прозвішча кіраўніка АРА ў мясцовым друку пісалі «Герберт Гувэр», праз «г». У дадатак да выдачы пасылак, харчаваньня ўцекачоў, апрананьня дзяцей супрацоўнікам АРА даводзілася даваць лінгвістычныя даведкі.

Ангельская мова прысутнічала ня толькі на плякатах. Нечаканы практичны эфект у Менску зрабілі надпісы на бляшанках з амэрыканскім малаком.

Кансэрваванае малако ўвогуле было самай каштоўнай часткай дзіцячага харчаваньня. Ўілабі пісаў у нататцы для амэрыканскага друку:

Малако адыграла найвялікшую ролю ва ўратаваньні пажыўных дзяцей, якія паміралі з голаду, ад недаяданьня. Малако было іхнай ежай і напоем. Яны ніколі ня бачылі такой колькасці малака, бо большыня гэтых дзяцей нарадзілася пасьля пачатку ўсясьветнай вайны... Маці й бацькі, сёстры й браты, старэйшыя за ўзроставы бар'ер дзіцячага харчаваньня АРА, галадалі, пакуль 14-гадовыя й маладзейшыя іхныя родзічы штодня атрымлівалі дастаткова амэрыканской ежы ня толькі каб не памерці з голаду, але й нарасціць мяса на свае шкілетападобныя целы.

Бляшанкі былі двух памераў: у большай было

парашковое малако, у меншай згушчанае. Важылі прыкладна аднолькава, крыху меней за паўкіля, і пасыля разьвядзеныя водою з кожнае выходзіла больш за літар малака. Яго разьлівалі пераважна адразу на амэрыканскіх кухнях, у дзіцячых дамох, і дзецы выпівали свае кубкі на месцы. Какава, белы хлеб, цукар, крупы рабілі сваю справу. Красамоўны Ўілабі тлумачыў:

Як чалавек, які паволі прачынаецца пасыля доўгага забыцця й напачатку заўважае рэчы навокал як у тумане і, нарэшце, цалкам ачуняўшы, пазнае навакольле, гэтак і галодныя дзецы, калі яны сталі на шлях папраўкі, на якім праз кожныя пару мэтраў стаяць паказынікі, пачалі заўважаць сваё навакольле.

Навакольле, пра якое ўзвышана пісаў кіраўнік Менскай акругі АРА, складалі завалы пустых бляшанак з-пад малака, якія расылі з кожным днём.

Амэрыканская тара прыцягвала ня толькі дзіцячую ўвагу. Калі ўлада мяньяецца кожныя пару месяцаў — ці то пасыля чарговай рэвалюцыі, ці то пасыля зьмены лініі фронту, — съціраеца ня толькі розыніца паміж акупацыяй і вызваленнем, але пачынаюць бясьсьледна й надоўга зынікаць самыя звычайнія рэчы. У tym ліку — шклянкі, кубкі, слоікі, найпрасцейшыя ёмістасці, безь якіх у хатній гаспадарцы не абысьціся.

У сінежні 1922 у менскіх газетах з'явілася абвестка:

Скрынкі й пустыя бляшанкі з-пад малака прадаюцца ў складох АРА. Інфармацыя ў канторы АРА, в. Губэрнаторская, 23.

Паводле правілаў, АРА не магла проста раздаваць рэчы, якія афіцыйна не патраплялі пад вызначэнне гуманітарнай дапамогі. Меркавалася, што бляшанкі будуць купляць, а грошы пойдуть на рахунак АРА.

Але асаблівага прыбытку не было: часцей за ўсё тару проста не вярталі ў склад, яна назапашвалася на кухнях і ў шпіталёх. Тады дзеці атрымалі дазвол браць пустыя бляшанкі дахаты — але пагуляць з новымі цацкамі не ўдавалася, бо іх адразу канфіскувалі дарослыя. Ўілабі тлумачыў:

Пайшлі сотні просьбаў ад дзяцей і дарослых, каб атрымаць хаця б адну бляшанку на сямейніка. Пустая тара ня мела ніякай каштоўнасці для АРА за выняткам бугальтарскага ўліку. Для сярэдняй беларускай сям'і бляшанкі былі посудам, зь якога можна піць гарбату — самы распаўсюджаны і абавязковы напой. Пяць акупацыйных арміяў за сем гадоў прывялі да нястачы, апроч іншага, кухоннага і становага посуду.

Амерыканская традыцыя ілюстраваць лічбы ўражальнымі вобразамі не абмінула й агульныай

справаздачы АРА пра апэрацыі ў савецкай Рэсей:

Колькасць малочных бляшанак дасягнула 57 мільёнаў 256 тысяч 960. Калі пустыя бляшанкі пакласці адну за адной, яны працягнуцца ад Саваны, штат Джорджыя, да Сыэтлу ў штаце Вашынгтон, і яшчэ застанеца досыць, каб зылітаўца трубу ад самай вяршыні вежы будынка Ўолварта да зямлі й зрабіць яшчэ дзьве падобныя трубы дайжынёй 264 футы да вяршыні двасццаціпярховага дома на Пятай авеню, нумар 212. І яшчэ застаюцца днішчы й накрыўкі. Калі іх акуратна выразаць, імі хопіць пакрыць вялікі бульвар шырынёй 100 футаў ад броўкі да броўкі й трывацца з паловай міляй дайжынёй...

Бляшанкі перараблялі на кубкі, на вазоны, на газоўкі й алейныя лямпы, на цацкі. Але было й яшчэ адно незвычайнае выкарыстаньне амерыканскай дапамогі, якое выйшла нават за межы пабудовы транскантынэнтальнага бляшанкаправоду.

У гімназіях ды інстытутах Менску, Віцебску, Гомелю традыцыяна вывучалі клясычныя мёртвые мовы, а з жывых — французскую й нямецкую. Ангельскую амаль нідзе не выкладалі: не было слоўнікаў. Бляшанкі далі штуршок падзеям, якія ўвайшлі ў канчатковую справаздачу АРА ў Менску:

Малочныя бляшанкі хутка сталі важнаю часткаю

кожнае хатнє гаспадаркі ў Беларусі, спустошанай вайной і ўцекачамі. І на кожнай бляшанцы была налепка з інструкцыямі па-ангельску. Цікаўныя дзецы й дарослыя хутка захацелі ўведаць, што ж там напісаны. І неўзабаве ў Менску ўзынік попыт на ангельскія падручнікі й граматыкі. Прафэсар Георгі Блок, кіраўнік факультэту ангельскай мовы ўніверсytetu, мусіў прасіць большыя памяшканыні для заняткаў, каб зымасьціць усіх ахвочных. Пасыля 12 месяцаў супрацы з АРА Блок адчыніў курс пад назовам «Кляса ангельскай мовы АРА». Кожныя дзевяць месяцаў кляса мае ад 50 да 75 выпускнікоў, якія могуць дадаткова добра разумець і гаварыць па-ангельску.

Ўілабі паведамляю, што ў Беларусі ўпадабалі менавіта амэрыканскі варыянт ангельскае мовы. Настаўнікі цяпер могуць лёгка зарабляць дадатковыя гроши, даючы ўрокі мнству людзей, якія зацікавіліся непатрэбнаю раней мовую пасыля зьяўленыня ў Беларусі АРА.

Араўцы добра ведалі, што галадаюць ня толькі дзецы. Ўілабі даводзіў свайму начальству:

Што да становіща настаўнікаў: у Беларусі 4000 настаўнікаў, зь іх трох чвэрці ў вялікай нястачы. Яны атрымліваюць ад 8 да 13 залатых рублёў штомесяц бяз пайкі, часта з затрымкай. Падчас вакацыяў заробку няма. Шмат дзе настаўнікі не атрымалі ні капейкі за каstryчнік і лістапад. Нам удалося зацікавіць праграмаю дапамогі Ноўдэля, рэдактара «Звезды», самай уплывовай га-

зэты, які патлумачыў настаўнікам, што АРА зробіць усё магчымае, каб палепшыць іхнае становішча. Калі б дапамога была аказана хаця б 3000 настаўнікаў у Беларусі да 1 чэрвеня, гэта ня толькі дапамагло б усёй рэспубліцы, але й АРА атрымала б дадатковае прызнаныне свае працы.

Калі АРА пачала праграму дапамогі настаўнікам, улады зноў паспрабавалі ўзяць выдачу пасылак пад кантроль. Галоўны ўпаўнаважаны савецкага ўраду Карл Ландэр тлумачыў у цыркулярным лісьце ўсім мясцовым упаўнаважаным:

ARA пагадзілася дапамагаць перш за ўсё бесправцоўным настаўнікам, а пасыля тым, хто церпіць нястачу, і ўключыць у праграму дапамогі тэхнічны пэрсанал школаў, прычым абмежаваць колькасць першых 20%, а другіх – 2%. Сп. Гаскел раіць сваім упаўнаважаным скараціць да мінімуму колькасць пасылак для пазначанай катэгорыі. Вашай задачай, аднак, павінна быць дасягненне цалкам пазначанага працэнту.

У сярэдзіне сакавіка пачалася выдача пасылак настаўнікам Беларусі, але даведацца пра акцыю яны маглі толькі ад прадстаўніка прафсаюзу ці ўлады. Ландэр не хацеў розгаласу. Цыркулярны ліст з Москвы так тлумачыў мясцовым упаўнаважаным правілы паводзінаў:

Што да апублікаваныя гэтай галіны дзейнасці АРА ў друку, дык мясцовыя газэты могуць абме-

жавацца толькі перадрукам нататак з цэнтральных газэт альбо нататкамі, якія даяце вы, прычым вам трэба даваць у друк толькі тыя нататкі, якія мы вам будзем пасылаць.

У Віцебску ўлады паспрабавалі выкананць інструкцыю Ландэра звыклым спосабам: у кантору АРА быў перададзены сьпіс 196 настаўнікаў. Кіраўнік Віцебскай акругі, які шматразова вусна й пісьмова тлумачыў, як гэты сьпіс павінен быць аформлены, не паверыў вачам: не было ані хатніх адрасоў настаўнікаў, ані адрасоў школаў, аніякай іншай інфармацыі, якая б дазволіла араўцам самім, без пасярэднікаў, накіраваць дапамогу гэтым людзям.

У адказ на тэрміновы запыт улады паабязвалі назаўтра даць поўныя звесткі, каб не адкладаць дапамогу. Адресы не паступілі ані празь дзень, ані праз два. Толькі на пяты дзень араўцы атрымалі неабходныя звесткі й адразу разаслалі запросіны на атрыманьне дапамогі. Мінула трэйні, многія настаўнікі ўжо пасыпелі наведаць склады АРА, як улады ў пажарным парадку паспрабавалі спыніць амэрыканцаў.

Кіраўнік акругі паведамляў у Маскоўскую штаб-кватэру:

Савецкі ўпаўнаважаны амаль не спаліў тэлефонны дрот, спрабуючы прымусіць нас спыніць раздаваць дапамогу. Ён заяўіў, што з Масквы паступілі новыя распараджэнні. Мы ня бачылі падставаў прыпыняць працу – сьпіс быў зацверджаны трymа подпісамі прадстаўнікоў прафсаю-

зай, яшчэ адзін чыноўнік таксама запэўніў нас, што ў съпісе настаўнікі, якім найбольш патребная дапамога. Пазней высьветлілася, што прафсаюзы знайшлі новых асобаў, якія, на іхнюю думку, мелі яшчэ большую патрэбу.

Тымчасам у пошуках аргумэнтаў у перамовах з Маскоўскай штаб-кватэрай Ўілабі паспрабаваў прадметна разобрацца з гісторыяй і назвай краіны, дзе ён працаваў. Ён пісьмова звязаўся да Стакоўскага па тлумачэнні. Запыт перадалі ў Акадэмічны цэнтар прафэсару Сыцяпану Некрашэвічу. У афіцыйнай даведцы Некрашэвіч пісаў:

У адказ на Ваш запыт ад 10 траўня паведамляю: Адносна слова «Беларусь» няма поўнага адзінства думкі навукоўцаў. Большаясьць зь іх бачыць у слове «Беларусь» вольную, свабодную Русь (белы сьвет, белы цар, г.д.), бо Беларусь не была захопленая ў рабства татарамі. Упершыню слова «Беларусь» сустракаецца ў помніках у XIV стагодзьдзі. Да Люблінскай уніі 1569 году Беларусь разам зь Літвой складала адну дзяржаву пад назовам «Літоўска-Рускага княства». Пад словам «рускага» трэба разумець «беларускага», бо тады цяперашняя Расея называлася «Масковіяй». Цэнтрам Літоўска-Рускага Княства была Вільня. Літоўска-Рускае (Беларускае) Княства яднала ўсю этнографічную тэрыторыю Беларусі: цяперашнія губэрні Віленскую, Гарадзенскую, Віцебскую, Магілёўскую, Менскую, Смаленскую, часткі Кур-

ляндзкай, Ковенскай, Сувальскай, Чарнігаўскай губэрняй.

Зь ліста прафэсара амэрыканцы таксама да- ведаліся пра падзел Рэчы Паспалітае, калі ў канцы XVIII стагодзьдзя Беларусь адышла да Рasei і была перайменаваная ў Паўночна-За- ходні край, пра аднаўленыне Вялікага Княства Літоўскага за Напалеонам, пра абвешчаныне БССР у 1919 годзе. Беларуская Народная Рэспубліка ня згадвалася. Даведка сканчалася геа- графічнаю заўвагаю палітычнага зъместу:

Сучасная Савецкая Беларусь зараз аб'ядноўвае нязначную частку этнографічнай Беларусі (частку былога Менскай губэрні).

У траўні Менская акруга атрымала 10 тысяч дадатковых паек для харчаванья хворых у шпіталёх. Агульная штодзённая лічба выдачи дасягнула найвышэйшага ўзору — 30 тысяч порцяняў. Але ня толькі хлеб надзённы для Беларусі турбаваў амэрыканцаў. 10 траўня, у той самы дзень, калі АРА атрымала тлумачэнье гісторыі краіны, Ўілабі паслаў тэлеграму ў Маскву з клопатам пра будучыню:

Просім дазволу перадаць друкавальну машынку з ангельскім шрыфтам Менскаму ўніверситету для выкарыстаныя на занятках ангельскай мовы. Ужо больш за 500 студэнтаў займаюцца ў клясе «АРА». Калі немагчыма, дазвольце прадаць

за намінальны кошт Ўілабі, каб падарыць ад імя АРА. Удзячныя за станоўчы тэлеграфны адказ.

Ўілабі не давялося выкупляць машынку. На наступны дзень з Маскоўскай штаб-кватэры прыйшла тэлеграма:

Перадача друкавальнай машынкі з ангельскім шрыфтом Менскаму ўніверситету ўхваляеца.

У чэрвені 1923 ангельскую мову паводле АРА ў Менску вывучалі ўжо больш за дзьве тысячы чалавек.



I9

GOOD BYE ПА-ТУТЭЙШАМУ: АРА ЎВЕСЬ ЧАС ВЫРЫВАЛАСЯ З-ПАД НАГЛЯДУ

Сакрэтны цыркуляр. — Падрыхтоўка да ад'езду. — Строгі ўлік тары. — Абмен кампліментамі. — Ўілабі абяцае вярнуцца. — Карысныя й карысьлівия. — Апошнія дні. — Апошнія месцы. — Апошні ліст

А 8-й гадзіне вечара 15 чэрвеня 1923 у доме амэрыканскага пэрсаналу пачыналася разывітальная вечарына. Удзень былі падпісаныя акты перадачы складоў, канторы, маёмасьці, якую АРА пакідала ў Беларусі. Вечарыну ла-

дзіў ня ўрад БССР, не атрымальнікі харчовай і мэдычнай дапамогі, а самі амэрыканцы.


Ад'езд АРА не засыпей уладаў зьнянацку. Яшчэ ў красавіку беларускі ўрад атрымаў сакрэтны цыркуляр з Масквы. Ліст папярэджваў, што ў ліпені замежныя арганізацыі дапамогі пачынаюць згортваць працу. Паколькі шмат якія дзіцячыя дамы цалкам залежалі ад дабрачыннасці, рэкамэндавалася тэрмінова шукаць новыя крыніцы забесьпячэння, ствараць дзіцячыя фонды, а найперш правесці ўлік рэштак замежнай маёмасці й прадуктаў.

Чарлз Ўілабі таксама рыхтаваўся да закрыцця канторы й плянаваў паступовае скарачэнне пэрсаналу й аперацыяў. Але ў красавіку ў лісьце ў Маскоўскую штаб-кватэру пісаў:

Мы спадзяваліся пачаць скарачэнне пэрсаналу 15 красавіка. Аднак гэта аказалася немагчыма, бо аб'ём нашай працы цяпер толькі крыху меншы, чым быў у пік дзейнасці, хаця пэрсаналу маем менш.

16 траўня ў Менск прыйшоў яшчэ адзін цыркуляр з Масквы:

Абсалютна сакрэтна. Цыркулярны ліст-інструкцыя. Пытаныне аб ліквідацыі дзейнасці АРА можна лічыць беспаваротна вырашаным. 15 чэрвеня спыняеца пасылачная праца, пачалася ліквідацыя мэдычнай, на чарзе астатнія. Афіцыйна АРА заявіла пра спыненне харчаваньня ў ліпені, але відавочна, што яна фарсіруе працэс ліквідацыі.



Перадапошні ліст Ўілабі Стакоўскаму. Да ад'езду застаецца два дні

Адусюль нам паведамляюць пра спробы пра-даць маёмасьць, у прыватнасці, аўтамабілі АРА. У сувязі з будучай ліквідацыяй вам трэба будзе выкананць надзвычай сур'ёзную й адказную пра-цу.

Апісаныне адказнай працы заняло пяць ста-ронак і складалася з 25 пунктаў. Найчасьцей-шыя слова ў інструкцыі ўпаўнаважанага савец-кага ўраду Ландэра — неадкладна правесьці дакладны, строгі й поўны ўлік, дамагацца, каб уся дапамога перадавалася савецкім органам, а не беспасярэдне шпіталям, сталоўкам, дзіця-чым дамам. Падрабязна рэгламэнтавалася пе-радача аўтамабіляў і мэблі, канцылярскага рыштунку й коней.

У інструкцыі не было ані слова пра арганіза-цыю разъвітання, падзяку ад мясцовых орга-наў улады ці дзяржаўных установаў — атры-мальнікаў дапамогі. Затое асобны разъдзел быў прысьвежаны тары:

Паколькі АРА афіцыйна перадала ўсю тару дзіця-чым установам, трэба строга сачыць за tym, каб не было продажу тары. Прысьпешвайце прыём тары, якая перадаецца нашым установам. На месцах правядзіце поўны ўлік тары. Справаздач-ныя ведамасьці павінны быць пададзеныя ў цэн-тар.

Гербэрт Гувэр яшчэ ў 1922 годзе меркаваў, што, калі наступны ўраджай будзе добры, дзей-

насьць АРА ў Рәсеi, Украіне, Беларусі й іншых рэгіёнах будзе спыненая⁷³.

У красавіку авбясьцілі пра ад'езд арганізацыі Чырвонага Крыжа Нямеччыны й Францыі, за-явіла пра згортванье місія Нансэна.

Амэрыканцы паставіліся да ад'езду як да магчымасьці працягнуць справу дапамогі. Кіраўнік АРА Сырыл Кёін, які замяніў Ўілья-ма Гаскела, адправіў усім кіраўнікам акругаў цыркулярны ліст:

Калі прыйдзе час ад'езду, вельмі пажадана пакінуць які-небудь сталы адбітак аб працы АРА, і кожны кіраўнік акругі мусіць пільнаваць, каб не прапусціць адпаведнай нагоды. Канструк-туўны эфект можа прынесці выкарыстаныне нашых запасаў харчу як стымулу для паляп-шэння санітарных умоваў закрытых установаў. Ёсьць добрыя шанцы, што многія ўстановы, якія ўпаратковаліся ў адказ на нашыя патрабаванні, будуць пільнавацца санітарных стандартоў і пасля нашага ад'езду.

За ўзор пільнасці Сырыл Кёін прыводзіў Менск, дзе распрацавалі сыстэму ацэнак шпіта-ллёў, дзіцячых дамоў, кухняў, паводле якой вымяралася эфектыўнасць разъмеркаванья

⁷³ На гэтае рагшэнье таксама паўплываў продаж хлеба за мяжу, які бальшавіцкі ўрад пачаў у 1922 (гл. зноска 68). У траўні 1923 стала вядома, што ад пачатку году было прада-дзена за мяжу каля 400 000 тон, збожжа вывозілі з губэрняў, суседніх з галоднымі рэгіёнамі. Вывозілі збожжа й зь Бела-русы ў той час, калі там працавала АРА.

дапамогі. Апісаньне беларускага досьведу было разасланае ва ўсе акругі.

Закрыцьце акругаў і перадача маёмысці праходзіла без надзвычайных здарэнняў і перашкодаў. Масква яшчэ з інэрцыі патрабавала праяўляць пільнасць, не дапускаць размантаўвання й перадачы мэдычных грузаў прыватным лекарам, загадвала ўлічыць нявыкарыстаныя лекі й матэрыялы ў шпіталёх. Але ў канцы доўгага сакрэтнага ліста ўпаўнаважаны Ландэр выказвае пажаданье правесыі ліквідацыю «безбалесна»:

Прапаную ў ліквідацыйнай працы строга трывалісць інструкцыя, не ствараець дробных інцыдэнтаў і канфліктав з прадстаўнікамі замежных арганізацый, а, строга праводзячы нашу лінію, вырашаець усе пытаньні паводле магчымасці шляхам пагаднення на месцы.

Удзень 15 чэрвеня Чарлз Ўілабі разам з прадстаўнікамі ўладаў аформіў акт перадачы рэшты прадуктаў з амэрыканскіх складоў у фонд камітэту ліквідацыі наступстваў голаду:

Мука пшанічна – 348 мяхоў,
груца кукурузная – 75 мяхоў,
цукар – 107 мяхоў,
гарбата – 11 пудоў 35 фунтаў,
малако – 10 260 бляшанак,
какава – 176 пудоў,
мыла – дзязве скрынкі, вагой 9 пудоў 31 фунт.



У Менск тэлеграма Ландзра прыйшла за тры дні да ад'езду амэрыканцаў. Але была заргістравана ў апараце Стакоўскага толькі праз два дні пасля закрыцця акругі APA

Пра рэшткі тлушчу напісана наступным чынам:

Тлушч у бляшанках, кожная вагой 10 амэрыканскіх фунтаў, якія складаюць 11,076 расейскага фунта: 354 скрынкі па 6 бляшанак у кожнай і асобна 1 цэлая й палова адной бляшанкі, што складае 2125 з паловай бляшанак.

На наступны, апошні дзень у «Звізде» зъявілася публікацыя пад загалоўкам «Ліквідацыя АРА ў Беларусі». Спачатку ішлі слова Мар'яна Стакоўскага:

У сваёй працы АРА давала дапамогу тым, каму яна была патрэбная. Я павінен адзначыць найвялікшую заслугу кіраўніка акругі містэра Чарлза Ўілабі, які заўсёды разглядаў пытаныні й праблемы з практичнага боку, надаваў належную ўвагу ўказаныням савецкага ўраду і ўзгадняў працу. Дзякуючы ягоным намаганыям харчовыя пайкі павялічыліся з 6 тысяч штотысяц да 20 тысяч, а цягам апошніх двух месяцаў да 30 тысяч. Гэта аказала вялікую падтрымку нашым дзіцячым дамам і шпіталям. Мы перакананыя, што містэр Ўілабі, сапраўдны сябар Савецкай Pacei, працягне сваю працу шляхам дапамогі савецкай уладзе, пачатай тут, і там, у Амэрыцы. Будзем спадзявацца, што, калі містэр Ўілабі прыедзе ў Амэрыку, ён стане актыўным чальцом «Сяброў Савецкай Pacei». Я хацеў бы яшчэ раз выказаць удзячнасць ад імя ўраду містэру Ўілабі перад ягоным ад'ездам у Амэрыку.

Побач было зъмешчана інтэрвю Чарлза Ўілабі:

Пасьля 18 месяцаў працы ў Беларусі АРА ад'яджае 15 чэрвеня. Напачатку хачу прывесці некаторыя лічбы, якія ілюструюць працу нашай акругі.

Ад студзеня 1922 году мы атрымалі 490 вагонаў розных грузаў — прадукты, мэдыкамэнты, абсталяванье. Да 15 чэрвеня насельніцтва атрымала больш за 75 тысяч харчовых пасылак. Розным катэгорыям насельніцтва Беларусі было выдадзена больш за 200 тысяч харчовых рацыёнаў. Больш за 2 тысячи атрымалі пасылкі з адзенінем з Амэрыкі, з якіх больш за 700 былі бясплатна раздадзеныя тым, хто меў нястачу. Дзіцячыя дамы атрымалі наступную колькасць матэрыялаў для адзеніня да закрыцця акругі: ваўнянай тканіны 3 тысячи ярдаў, флянэлі 12 тысяч ярдаў, мусльну 24 тысячи ярдаў, нітак 5 тысяч шпуляў і шмат іншых рэчаў⁷⁴.

Хаця мне надзвычай шкада спыняць тут працу й ад'яджаць зь Беларусі, аднак я рады, што гэтае вельмі важная рэспубліка зноў здольная сама парупіцца пра свае патрэбы, што больш няма неабходнасці атрымліваць дапамогу зь іншых краініцаў.

Я правёў у Pacei 18 месяцаў, бываў ці працеваў практична ва ўсіх частках РСФСР. У Менску мне спадабалася больш, чым у любым зь іншых мес-

⁷⁴ Гэтая папярэднія лічбы пазней былі ўдакладненыя статыстыкамі АРА (гл. с. 461).

цаў, куды мяне пасылалі. У нас была цудоўная супраца ня толькі з урадавымі афіцыйнымі асobамі, але й са сваімі працаўнікамі, і з грамадзтвам у цэлым.

Праца ў Менску выклікала поўнае задавальненіне маскоўскага офісу. Гэта было б немагчыма без сардэчнай і паставанай супрацы з урадам і з паўнамоцным прадстаўніком таварышам Стакоўскім.

А 4-й гадзіне дня ў пятніцу нашыя офісы й склады будуць перададзеныя ўраду, і праца АРА ў Менску скончыцца.

Я хацеў бы скарыстаць нагоду й падзякаўць урадавым афіцыйным асобам, зь якімі я меў справы, а таксама кіраунікам і службоўцам устаноўваў, у якіх АРА разъмеркавала прадукты, за іхнюю шчырую й сумленную супрацу. Я спадзяюся вярнуцца ў Беларусь калі-небудзь у блізкай будучыні.

Пасылья разьвітальнага абмену кампліментамі ў друку й падзякамі на банкеце Мар'ян Стакоўскі сеў пісаць канчатковую справаздачу ў Москву ўпаўнаважанаму Ландэру. Спаслаўшыся на папярэднія статыстычныя звесткі аб дзеянасьці замежных арганізацыяў дапамогі, якія рэгулярна пасылаліся зь Менску, Гомелю й Віцебску, аўтар папярэдзіў:

Гэтая нататка хутчэй бэлетрыстычнага характеру й ахопіць той бок дзеянасьці, які немагчыма выказаць лічбамі.

І патлумачыў свой канчатковы погляд на замежныя арганізацыі дапамогі ў Беларусі:

Трэба іх падзяліць на менш карыслівя ў тыя, што шукалі сабе карысьці.

Першае месца заняла місія Нансэна, хаця ёй аказала найменшую дапамогу. Нансэнавцы разъмеркавалі сярод адрасатаў 4 тысячи 222 харчовыя пасылкі, кожная коштам 2,5 даляра. Дзіцячым установам было перададзена 63 пуды какавы. Ніякіх выдаткаў у сувязі з місіяй Нансэна ўлады ня несылі.

На другое месца Стакоўскі паставіў Таварыства сяброў — Квакеры, што, як і місія Нансэна, ужо спыніла сваю дзейнасьць. Усю дапамогу квакеры перадавалі ў дзяржаўныя органы, кармілі каля 13 тысяч дзяцей, а таксама перадавалі старую вопратку ў бялізну. Як адзначаў упаўнаважаны:

Грамадзянін Томас (Клівэр), які працеваў ад іх у нас, наагул працу сваю праводзіў, вылучна кіруючыся атрыманымі ад мяне ўказанынімі.

Трэцяе месца заняла габрэйская арганізацыя Джойнт, якая пакуль не ад'яжджала. Стакоўскі пісаў:

Толькі апошнім часам мне ўдалося канчаткова, здаецца, прымусіць яе адмовіцца ад бескантрольнага й бясплянавага разъмеркавання дапа-

могі, і цяпер яе праца праводзіцца цалкам узгоднена празь мяне з нашымі дзяржорганамі.

АРА ў справаздачы Стакоўскага было адведзена больш за ўсё месца. І гэтае месца было ў канцы:

Апошняе месца, паводле вызначанага мной падрадку, займае АРА. Гэтая арганізацыя, якая аказала нам параўнальна вялікую матэрыяльную дапамогу, ўвесь час вырывалася з-пад нагляду Ўрадавых Органаў. Маючы пэўную мету, ня гэтулькі дапамагаць дзяржаве, колькі рэкламаваць амэрыканскую дабрачыннасць, ня гэтулькі дапамагаць дзяржаве, колькі падтрымліваць мяшчанская пласты насељніцтва, яна патрабавала бе-зупыннай пільнасці, а часам і пэўнай цвёрдасці й супраціву з боку тых, каму было даручана быць пры іх упаўнаважаным.

На заканчэнні Стакоўскі ляканічна канстатаваў:

Канечне, у Беларусі АРА аказала нам дапамогу выдачай значнае колькасці мэдыкамэнтаў, 195 500 месячных рацыёнаў, што складае 66 105 пудоў брута, і разьмеркаваньнем пэўнай колькасці мануфактуры.

Так была ацэненая найвялікшая ў XX стагодзьдзі замежная дапамога Беларусі.

Увечары 16 чэрвеня амэрыканцы пакідалі Беларусь. 23 чэрвеня ў адміністрацыйным

аддзеле АРА ў Маскве быў падпісаны «Агульны мэараандум №73»:

Менская акруга закрытая 17 чэрвеня 1923. Увесь персанал прыбыў у Маскву.

Аднак справы Менскай акругі закрыліся не для ўсіх. Напярэдадні канчатковага ад'езду зъ Беларусі Чарлз Ўілабі напісаў асабісты ліст Мар'яну Стакоўскаму. Упаўнаважаны ня згадвае гэтага допісу ў выніковай справаздачы. Але без увагі ён не застанецца.

Адказ на свой зварот Ўілабі прачытае ўжо ў Амэрыцы. Гэта будзе паведамленыне ў газэце «New York Times». Але яно зьявіцца амаль праз год.



20

ВІЦЕБСК: КАРОТКАЯ АДЛІГА Ў 30-ГРАДУСНЫ МАРОЗ

Амэрыканцаў чакалі. — Ні складу, ні жытла, ні офісу. — Начуюць у вагоне. — Першыя пасылкі. — Губвыханкам мяняе пазыцыю. — Вада зь Дзьвіны. — Крывадушны Канаплін. — Манія Айкера

А палове пятай раніцы 7 студзеня 1922 на станцыю Віцебск прыбыў спэцыяльны цягнік⁷⁵. На станцыі адпраўленыя, у Маскве, ён

⁷⁵ Паводле ўспамінаў Джона Айкера, напісаных у кастрычніку 1922. У іншых справацах дата прыезду пазначаецца 13 студзеня.

быў даўжэйшы на дванаццаць вагонаў, — але ў Воршы цягнік перафармавалі, і большая частка пайшла на Менск. З адзінага салён-вагону на 30-градусны мароз выйшлі два амэрыканцы — Джон Айкер, кіраўнік будучай акругі АРА, і сакратар Джон Макмілан. Калі іхны вагон адцягнулі на запасныя рэйкі, замежныя пасажыры пайшли праверыць вагоны з харчам. Усе плёмбы былі ў парадку, і а 10-й раніцы амэрыканцы ўжо былі ў губыканкаме.

Губыканкам месціўся ў былым губэрнаторскім палацы на вуліцы, якая раней называлася Губэрнатарскай, але на час прыезду АРА была перайменаваная ў Савецкую⁷⁶. Зьяўленыне Джона Айкера для віцебскага начальства не было нечаканасцю. За тыдзень да прыезду групы АРА ў Віцебск з Масквы адправіўся перакладчык прозвішчам Якабс, які меў падрыхтаваць умовы для хуткага пачатку апэрацыяў.

Улады падрыхтаваліся: на сустрэчы са старшынём губыканкаму Крыловым прысутнічаў рабочы, які быў на заробках у Амэрыцы й крыйху гаварыў па-ангельску. Ён і быў прызначаны прадстаўніком уладаў. Амэрыканцам сказалі, што склад, памяшканье пад кантору й жытло для іх ужо падабралі. Быў выкліканы службовы аўтамабіль, і араўцы разам з прадстаўніком губыканкаму рушылі аглядаць памяшканьні.

⁷⁶ Вуліца захавала свой назоў да цяперашняга часу, захаваўся й губэрнатарскі палац, у якім у 1812 месцілася штаб-кватэра Напалеона. «Збор помнікаў архітэктуры» апісвае дом 18 на вул. Савецкай як «адміністрацыйны будынак» — там цяпер месціцца абласная управа КГБ.

Склад аказаўся ў цэнтры гораду, але ўяўляў сабой невялікі пакой у нежылым будынку. Ані памерам, ані разъмяшчэннем ён не пасаваў да апэрацыйных патрэбаў. Збынтэжаны прадстаўнік губыканкаму параіў зъянрнуцца да чыгуначнікаў. Паехалі ў чыгуначную ўправу. Там гасьцям зъдзіліся, але выслушалі й прапанавалі стары ангар — пры ўмове, што новыя гаспадары самі вывезуць съмецьце й падрыхтуюць умовы для складавай працы. Айкер пагадзіўся.

У адным з вагонаў прыбыў аўтамабіль «Форд-Каміянэт», але завесьці машины не ўдалося. Адсутнічалі часткі, якія запакавалі асобна. Паколькі плёмбы на дзъярох былі на месцы, верагодна, іх забыліся паклацьці ў Маскве. Амэрыканцы распакавалі скрынку з друкавальнай машынкай, але з-за дрэннай упакоўкі яна амаль рассыпалася й вымагала сур'ёзнага рамонту. Першыя справаздачы зь Віцебску давялося пісаць ад рукі.

Ужо прыцемкам араўцы прыбылі ў гатэль, дзе пасяліўся перакладчык і дзе былі зарэзэрваваныя месцы. Аднаго погляду хапіла, каб амэрыканцы заявлі, што, пакуль няма стала-га жытла, лепш будуць начаваць у вагоне, не зважаючы на сапсанавую печку й люты мароз.

Перакладчык застаўся ў гатэлі, прадстаўнік губыканкаму падвёз амэрыканцаў да станцыі й паабяцаў заехаць наступнай раніцай, каб далей шукаць жытло й памяшканье пад кантору. Спальны вагон амэрыканцаў стаяў у тупіку

побач з таварнымі вагонамі, пераабсталяванымі пад часоае жытло, калі меркаваць па комінах.

Наступнай раніцай, 8 студзеня, абяцаны губывыканкамам аўтамабіль спазніўся на дзве гадзіны. Прадстаўнік уладаў выбачаўся і ўся-ляк спрабаваў палепшыць першыя ўражаныні. Амэрыканцы занесьлі ў газэту абвестку пра набор на працу й пачалі знаёміцца з горадам. Якабс паказаў некалькі незанятых пабудоваў. Пусты школыны будынак пасаваў для канторы й выдачы пасылак. Амэрыканцы накіраваліся на вуліцу Савецкую, у губывыканкам, але там спаслаліся на «тэхнічныя прычыны». Аднак прапанавалі іншыя адресы — выглядала, што ў Віцебску ўлады хочуць дапамагчы амэрыканцам распачаць працу. Старшыня губывыканкаму Крылоў паслаў тэлеграму ў Маскву ва ўрад:

Тыдзень таму ў Віцебск прыбыў прадстаўнік АРА Айкер для арганізацыі тут абласнога аддзялення дапамогі дзеля абслугоўванья Віцебскай, Смаленскай і Гомельскай губэрні. У сілу пагаднення ўраду з АРА, падпісанага 20 жніўня ляглась у Рызе, губывыканкам бярэ на свой рахунак усе выдаткі, звязаныя з прадастаўленнем аддзяленню АРА памяшканью, разгрузкай вагонаў, карыстаннем аўтамабільным транспартам і да т.п. Ня маючи крыніцаў для пакрыцця ўсіх выдаткаў, прэзыдьюм губывыканкаму просіць тэрмінова перавесыці на вышэйзгаданыя мэты два мільярды рублёў, а таксама даць падрабязныя дырэктивы ў справе ўзаемадачыненія губывыканкаму ў АРА.

Віцебская акруга паводле тэрыторыі была адной з найбольшых. Межы акругі захоплівалі землі чатырох губэрняў і праходзілі па лініі Холм—Асташкаў—Белы—Вязьма—Юхнаў—Чэрыкаў—Быхаў—Талачын—Лепель—Полацак—Дрыса—Апочка—Наваржэў—Холм.

Напачатку студзеня, калі Айкер і Макмілан ад'яжджалі з Москвы, кіраўніцтва АРА паславіла задачу як найхутчэй пачаць даставу пасылак. Справа здачу пра выдачу першай дзясяткі патрабавалася адразу адправіць тэлеграфам. На трэці дзень па прыездзе, калі былі разладаваныя вагоны, амэрыканцы адправіліся шукаць адресатаў.

Сонца ўжо села, і машына зь цяжкасцю прабівалася праз гурбы сънегу на нячышчаных вуліцах. Пасажыры мусілі час ад часу выскоківаць і штурхаць аўтамабіль праз сумёты. Удалося знайсьці толькі трэці адрес. Джон Айкер пісаў:

Мы самі занесьлі прадукты, і трэба было бачыць, як узрадавалася ўся сям'я, каб пераканацца, што нашыя намаганыні не былі марнія. На гадзінніку быў пачатак 11-й ночы, 10 студзеня 1922, калі мы атрымалі распіску пра даставу першай віцебскай пасылкі. Я добра памятаю тую ноч, бо мы думалі, што ніколі ўжо не адтаем, і леглі ў ложак у ледзь ацепленым вагоне ў віратцы й безь вячэры.

Наступнымі днямі Айкер і Макмілан па чарзе дастаўлялі пасылкі й аглядалі памяшканыні.



Напачатку 1922 на тэлеграфныя блянкі ў Віцебску наклеивалі яшчэ паштовыя знакі з двухглазовым арлом.

Застрашаныя дрэннай ежай у рэстаране, амэрыканцы дамовіліся харчавацца прыватным чынам у сям’і. Праз пару дзён захварэў перакладчык. Айкер паслаў у Маскоўскую штаб-кватэру тэлеграму:

Лекары знайшлі ў Якабса сымптомы тыфусу. Перакладчыка паклалі на сані й адвезылі ў чыгуначны шпіталь. Гэта звычайны жылы дом, які да таго ж амаль не ацяпляеца. Хворыя атрымліва-юць палову фунта хлеба на дзень, бракуе амаль усіх патрэбных лекаў. Прашу неадкладна пачаць даставу мэдыкамэнтаў і абсталяваньня ў Віцеб-скую акругу.

Штовечар, пасъля працы ў складзе й раздачы пасылак, Айкер і Макмілан вярталіся ў халодны вагон. Яны надалей жылі на рэйках, але ўжо было знайдзенае прыдатнае памяшканье пад жытло й кантору — будынак статыстычнай управы непадалёк ад моста празь Дзвіну. Аднак патрабаваўся рамонт і замена ацяпленення: пакоі абаграваліся печкамі-буржуикамі. Губыканкам прыслалаў арцель будаўнікоў, якія ўзяліся за працу.

Сытуацыя зьмянілася 26 студзеня. У гэты дзень з Масквы ў Віцебск прыйшла тэлеграма ў адказ на тэлеграфны запыт старшыні губыўканкаму. Упаўнаважаны савецкага ўраду Аляксандар Эйдук пісаў:

На ваш нумар 205 паведамляю: прадстаўнікі АРА
прыехалі ў Віцебск не для аказаньня дапамогі

тым, хто галадае, а вылучна для разъмеркаваньня харчовых пасылак асобным адрасатам, за якія заплачана ў Амэрыцы дзесяць даляраў за кожную пасылку. Патрабаваньне двух мільярдаў ня можа быць задаволенае: за ўсе паслугі, якія выробіце АРА, апошняя абавязаная разлічыцца на месцы за выняткам платы за наём кватэры й складавых памяшканьняў.

Нягледзячы на сьцісласць тэлеграфнага адказу, віцебская просьба «даць падрабязныя ўка заньні ў справе ўзаемадачынен'няў губвыканкаму з АРА» была цалкам задаволеная.

«Да ведама й выкананьня» — гэтая рэзалюцыя зьявілася на тэлеграмме Эйдука на наступны дзень. Выконваць рэзалюцыю меў ужо новы ўпаўнаважаны.

Айкер пісаў пазней:

Першы прадстаўнік губвыканкаму, які гаварыў па-ангельску, неўзабаве сам папрасіўся на працу ў АРА. На ягонае месца быў прызначаны «найразумнейшы камуніст у горадзе» — ён жа пракурор, ён жа прафэсар у мясцовай бальшавіцкай школе й сябра губвыканкаму прозвішчам Канаплін. Як можна бачыць, яму лёгка было знайсці прычыну — недахоп часу, каб не займацца нашымі патрэбамі — і гэтая прычына заўсёды знаходзілася. Гэтая асоба навучыла мяне, якой крывадушнай можа быць чалавечая істота.

Амэрыканцы пазнаёміліся з тэлеграмай Эй-

дука толькі празь месяц, але яе дзеяньне адчуля нашмат раней. Будаўнікі, якія рамантавалі памяшканье былой статыстычнай управы, запатрабавалі выплаты авансу. Айкер скіраваў іх у губвыканкам. Там адмовіліся плаціць і парайлі будаўнікам патрабаваць гроши ад кіраўніка акругі альбо скардзіцца ў Москву. Айкер паслаў будаўнікоў назад у губвыканкам. Упаўнаважаны зноў адаслаў іх да амэрыканцаў. Жарсъці хутка разгарэліся, і брыгадзір будаўнікоў нават пагражаяў забіць кіраўніка акругі.

Жыць далей на рэйках не выпадала. Чыгуначнікі ўжо патрабавалі вызваліць вагон. Треба было тэрмінова завяршаць рамонт, і Айкер выплатіў будаўнікам гроши з касы АРА. З халоднага вагону амэрыканцы перабраліся ў два маленъкія пакоі на верхнім паверсе статыстычнай управы. Айкер успамінаў:

Каб быць чыстым, выбар быў — альбо сънегавая ванна, альбо нічога. Часам ваду нам прыносілі з рэчкі, электрычнасці не было, не хапала дровай, хаця горад акружаны лесам.

Празь месяц, у канцы лютага, Айкер напісаў на імя старшыні губвыканкаму афіцыйны ліст:

Паведамляем вам, што мой сакратар і я сьпім на дошках, таму што нам не былі дадзеныя адпаведныя сеткі для ложкаў. Самі ложкі надзвычай нязручнай сыштэмы. Апроч іх, кожны з нас мае толькі адзін стол, адно крэсла й адзін зламаны рукамыйнік. Калі б вы жадалі надаць



Крык адчаю Джона Айкера пасыль студзенская тэлеграммы Ландэра ў
Віцебск пра абмежаванне супрацы з АРА: нічога ніяма, нават друкавальнай
машынкі

замежным прадстаўнікам, якія знаходзяцца тут
вылучна для дапамогі вашаму народу, нейкую
ўвагу, дык найменшае, што вы маглі б зрабіць
— гэта даць мэблю для іхнае кватэры, каб яны
маглі жыць хача б зь нейкім камфортом.

Айкер нагадваў, што ранейшыя шматлікія
просьбы пра мэблі для жытла, канторы й скла-
доў застаюцца без адказу. Афіцыйную скаргу,
як Айкер называў свой ліст, завяршала пры-
піска:

Мы пасылаем вам гэты ліст, каб не было непа-
разумення, што нам невядома вышэйвыкладзе-
нае.

Падрыхтаваць тэкст адказу было даручана
ўпаўнаважанаму Канапліну:

Ваш ліст ад 27 лютага выклікаў у нас пэйную
долю зьдзіўлення. Мы неаднаразова заяўлялі
вам пра нашую гатовасць задаволіць усе ва-
шыя патрабаваныні, наколькі яны не пярэчаць
інструкцыям з цэнтру. Але паколькі вашыя па-
трабаваныні дагэтуль галоўным чынам засяро-
джаныя на мэблі й іншых дробных рэчах, пра
якія ў нас ніякіх канкрэтных указаньняў,
дык губвыканкам мусіць абмежавацца толькі
парадаю набыць пазначаныя рэчы за кошт АРА.
Мы абавязаны ўзяць на сябе толькі рамонт скла-
давага памяшкання, калі б ён патрабаваўся.
Пра ўсё астатніе, як вы можаце пераканацца з
далучанай тэлеграммы, ніякіх указаньняў ніяма. Што

да мэблі, абяцанай вам прадстаўніком, дык гэта ёсьць вылучна ягонай ветлівасцю да вас, і, калі мэблі яшчэ не дастаўленая, маем гонар вас запэўніць, што тут былі адпаведныя тэхнічныя прычыны, якія паступова здымаюцца.

У скарзе Айкер асобна пісаў пра Канапліна:

Калі ваш цяперашні прадстаўнік ня мае даволі часу, каб рупіцца пра нашыя просьбы, дык можна было прызначыць іншага, пра што мы вам ужо пісалі.

У афіцыйным адказе старшыні губвыканкаму гаварылася:

Прызначаючы свайго прадстаўніка, губвыканкам ведаў, каго й для чаго ён прызначае. Карыстаемся гэтай нагодай, каб паведаміць, што наш прадстаўнік цалкам у курсе сваіх функцыяў.

Канаплін, які сам рыхтаваў тэкст адказу, сам і перадаў яго разам з копіяй тэлеграмы Эйдука кірауніку акругі. Ні гэты, ні наступныя адказы не спрыялі паляпшэнню дачыненіяў. Пазней у справаўдзы ўпаўнаважанага Віцебскага губвыканкаму для Масквы дзейнасць АРА ў першыя месяцы будзе падсумаваная наступным чынам:

Са студзеня па ліпень — пэрыяд няспынных спрэчак паміж губвыканкамам і Айкерам, якога пе-

расъледуе манія парушэння паўсюль і ўсімі Рыскага пагадненія.

Кожныя некалькі дзён па прыезьдзе ў Віцебск амэрыканцы назіралі адну ѹ ту ю ж карціну: зь цягнікоў з Волгі здымалі па 10—15 целаў памерлых дзяцей. Яны заставаліся ѹ вагонах аж да канечнай станцыі, у Віцебску трупы згружалі на сані й везьлі на могілкі голыя целы — распраналі памерлых адразу ѹ дарозе.

У выніковай справаўдзы Айкер гэтак аценіць першыя месяцы свае супрацы зъ мясцовімі ўладамі:

Мы рабілі ўсё магчымае, каб давесці да іх, што мы хочам пачаць працу як найхутчэй, але з такім самым поспехам мы маглі кідаць слова на ўзвей ветру.

ноября 1922 г.

Год издания 6-й. № 282 (1283)

РСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

делегация выехала в Лозанну.

1. Из Москвы в Лозанну выехала Российская делегация т. Чичерина и Мдивани. Тов. Рада выехал в Лозанну. Избирали германский посол и турецкий.

СКАЯ ГРАНИЦА ТУРЦИИ.

На вчерашний день граница Турции осталась неизменной. Керзон отметил, что союзники Марии и все балканские государства решили передать западную Фракию Греции.

ИЗОЧАРОВАНА КОНФЕРЕНЦИЕЙ.

Прибытие политики измены. Исмедин-паши сожалеет об участии коммунистов в Лозаннской конференции и ожидает прибытия Чичерина для принятия окончательного решения.

ОЛЖНЫ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ТУРЦИИ.

Сообщество заявил, что советская делегация



Большое внимание было уделено железнодорожных и нефтяных концессиях в Моссулле. БОРДО, 27.11 Сего дня в Лозанну призвали велиться переговоры по вопросу о предоставлении экспортных привилегий и пр.

Помощь иностранцев Советской России.

в МОСКВА, 25.11. АРА в ноябре ожидает 930 000 пакетов детям в больницах. В январе предполагается иметь до 2 000 000 пакетов. К Николаевской организации будет доставлено до первого января 492 000 пакетов в месяц, преимущественно детей.

Капакеры предполагают ежемесячно кормить 200 000 человек и предоставить крестьянам до 1000 лошадей и 10 тракторов. Католическая миссия расчитывает в ближайшее время кормить 50 000 человек, преимущественно детей.

Американско-еврейский общественный комитет с 1-го ноября распределит 8 миллионов продовольствия. На продовольствие для взрослых ассигновано 276 000 долларов. Для детских учреждений ассигновано дополнительные 400 000 долларов.

Международные организации ассигновали на восстановление сельского хозяйства 1 240 000 долларов.

Германский конгресс

Фабрициуса

21

ВІЦЕБСК: СЪЛЭЗЫ, А НЕ ДАЛАМОГА

Габрэйскі горад. — Загадчык складу з «Grand Opera». — Крадзе й ня дзеліца. — Няма щасця. — Ура амэрыканскім братам! — Начная зъмена. — Даў па пысе. — Вайна з Джойнтам. — Айкер ад'яжджае

Празь дзень пасля прыезду ў Віцебск, познайвечары 9 студзеня, калі амэрыканцы вярталіся ў вагон, іх чакаў першы кандыдат уладкавацца на працу.

Абвестка ў мясцовым друку прыцягнула пільную ўвагу гараджанаў. Шмат хто з мясцовага насельніцтва быў на заробках у Амэры-

АФИНЫ, 26.11. Сформировано нового клоунета поручено полковнику Бонатапу.

Фашыстское «преследование». РИМ, 26.11. Тоннажи министра просвещения нового фашистского

цы, меў там сваякоў, крыху ведаў ангельскую. АРА не была першай арганізацыяй, якая дастаўляла дапамогу ў гарады й мястэчкі над Дзьвінай. Першы кандыдат распавёў, як усяго некалькі месяцаў таму, калі Віцебск быў акупаваны палікамі, у горадзе працавала польская дабрачынная арганізацыя. Пасьля вяртання бальшавікоў некалькі яе супрацоўнікаў зъ мясцовага насельніцтва былі расстрэляныя. Сярод іх была й дзяўчына.

Але гэтая гісторыя не напужала шматлікіх ахвочых уладкаўцаў ў амэрыканскую кантору. Насельніцтва бедавала, і праца ў АРА гарантувала больш чым дзе прыстойныя ўмовы⁷⁷.

Айкер пісаў:

Мы мусілі напачатку браць на працу пераважна габрэяў, большасць якіх былі ў Амэрыцы, гаварылі па-ангельску і ў бальшыні сваёй зъяўляліся агентамі ўладаў. Віцебск на 90% ёсьць габрэйскім горадам, але ў тых дні здавалася, што блізка да 100%.

У справаздачы Віцебскай акругі кароткая гісторыя рэгіёну тлумачылася наступным чынам:

Перад 1793 годам большая частка акругі належала да Польшчы, і пасьля другога падзелу шмат

⁷⁷ У дадатак да заробку мясцовыя супрацоўнікі АРА бясплатна атрымлівалі адну амэрыканскую харчовую пасылку на месяц. У Віцебскай акрузе ў 1922—1923 было выдадзена такім чынам больш за 41 тону харчу на суму 4263 даляры.

палякаў, асабліва шляхты, засталося тут. У гарадох можна сустрэць даволі шмат немцаў, а бальшыню сялянаў складаюць расейцы. Па ўсёй акрузе расцеяныя таксама літоўцы й латышы. Але найбольшую частку насельніцтва складаюць габрэі, бо гэта быў рэгіён, вызначаны для іх рассяленыя пры старым рэжыме. Расейская й габрэйская зъяўляюцца мовамі гандлю, старая шляхта карыстаецца польскаю.

Віцебск у 1922 годзе ўваходзіў у склад РСФСР, у горадзе не выдавалася ніводнай беларускай газэты, адсутнічалі беларускія школы. Сялянства было беларускамоўным, але ў справаздачах цяжка адшукаць якія-небудзь згадкі пра гэта. Мясцовых моваў амэрыканцы ня ведалі й залежалі ад перакладчыкаў. Голад на вёсцы быў куды меншы, чым у гарадох, перапоўненых уцекачамі. Асноўныя аперацыі прызначаліся для гарадоў і мястэчак, дзе былі сканцэнтраваныя адрасаты пасылак, дзіцячыя дамы й мэдычныя ўстановы. Сярод гараджанаў АРА й набірала супрацоўнікаў. Айкер пісаў:

У ліку першых, хто звярнуўся, аказаўся былы саліст амэрыканскай «Grand Opera» Зімін, і я хачу выказаць на ягоны адрес камплімент, які магу адрасаваць толькі некалькім людзям, якіх я сустрэў у Рэсеi, — ён сумленны чалавек.

Зімін быў прызначаны загадчыкам складу. Айкер хваліў яго за добрую працу, але думкі пра віцебскіх кандыдатаў на працу не зъмяніў:

Гэты джэнтэльмэн, Зімін, таксама выкладаў у кансэрваторыі, дзе былі іншыя інтэлігентныя людзі, якія гаварылі па-ангельску й шукалі працу. Аднак прапанаваная аплата для іх была занізкая, і пазней я ўведаў, што яны спрабавалі не дапускаць іншых людзей да працы ў АРА ў спадзяваныні, што я буду вымушаны падвысіць заробак. Чаго можна чакаць ад масаў, калі так паводзіць сябе старая інтэлігенцыя.

Скептыцызм Айкера што да мясцовага пэрсаналу будуць змушаныя падзяліць і наступныя кіраўнікі акругі. Эдвард Рэмі паведамляў у сакавіку 1923:

Камітэт складавых рабочых уручыў мне пэтыцыю з патрабаваннем звольніць загадчыка складу. Яго абвінавачваюць у крадзяжы й перапродажы харчу. Я сустрэўся зь дзевяццю аўтарамі пэтыцыі, пасыля з загадчыкам складу й затым зьевёў іх разам. Такім чынам я ўведаў шмат чаго, што заставалася для нас невядомым. Я імгненна звольніў загадчыка й яшчэ пяць чалавек. Паколькі ўсе звольненыя належалі да розных груповак, я атрымаў дастаткова інфармацыі, каб паправіць справы. Зрэшты, страты не такія ўжо сур'ёзныя. Загадчыка абвінавачваюць у продажы рэшткаў, якія зьбіраліся цягам месяца, і выглядае, што аўтараў пэтыцыі больш за ўсё злаўала тое, што яны не дзялілі прыбытак.

Напачатку асноўным клопатам АРА ў Віцебску была адрасная выдача харчовых пасылак,

аплачаных у ЗША. Першую партыю картакзамоваў Айкер прывёз з сабою з Масквы й адразу пачаў збор новых. У мясцовай прэсе друкаваліся абвесткі, у канторы АРА афармляліся паштоўкі-замовы й перапраўляліся ў Амэрыку. У амэрыканскіх газетах АРА таксама друкавала свае абвесткі, якія прыцягвалі ўвагу нацыянальных, рэлігійных і прафесійных суполак. Хутка віцебскі адрес АРА стаў адным з найпапулярнейшых сярод габрэйскіх арганізацый Амэрыкі. У дакумэнтах АРА гэта тлумачылася рысай аселасьці й гістарычнымі акаличнасцямі:

Ад часу пагрому 1881 году пачалася сталая плынь эмігрантаў з гэтай акругі ў Злучаныя Штаты, і кожны новы пагром стымулюваў яе. Менавіта з гэтае прычыны сума харчовых пасылак за сем месяцаў дасягнула амаль 200 тысяч даляраў.

16 лютага ў газэце «Ізвестия Вітебского губ-исполкома» зьявілася нататка пад загалоўкам «1052 пуды прадуктаў для беднякоў Лепелю ад працоўных габрэяў, якія эмігравалі ў Амэрыку». Паведамлялася, што эмігранты зь Лепелю праз АРА адпраўляюць пасылкі сваім землякам. У нататцы было ўдакладненне, важнасьць якога Айкер неўзабаве ацэніць на практыцы:

Сакратар Нью-Ёрскага таварыства дапамогі Саламон Фрыдман паведамляе, што большая частка грошай сабраная з працоўных габрэяў. Бага-

тыя габрэі не жадаюць дапамагаць у няшчасцях сваім супляменынікам, і таму нас просяць стварыць камітэт з прадстаўнікоў усіх клясаў, але большую частку іх павінны складаць працоўныя. Ура нашым амэрыканскім братам!

У красавіку было выдадзена 918 пасылак, у траўні 3498, у чэрвені 4097. Айкер пісаў у спраўдаванчы:

Людзі прыяжджалі па пасылкі здалёк, і часам не пасыпвалі атрымаць да закрыцьця складу. Вяртацца з пустымі рукамі не хацелі, пераначаваць не было дзе, і тады кладаўшчыкі прапанавалі выйсьце: яны будуць працаваць дапазна, пасыля закрыцьця канторы. Разылічвацца з кладаўшчыкамі мелі самі наведнікі, прыватным чынам.

Праца закіпела, аднак вырасла ня толькі выдача пасылак, але й колькасць скаргаў. Адрасат Канцапольскі са смаленскага Рослаўлю пісаў у Москву:


Прыехаў у Віцебск у панядзелак, кантора замкнёная й напісана ў вакне, што з нагоды другога дня Тройцы. Адно зло цягне за сабой другое. Назаўтра быў вялікі на тоўст народу, а праз вакно відаць, што нашыя паненкі на абцасіках паварочваюцца, а народ як быдла тайчэцца. Прапусцілі да абеду чалавек трыццаць, столькі ж пасыля абеду. Народ хваляваўся. Адзін гуманны малады чалавек выйшаў і супакоіў, што будуць

працаваць пазней. Сабралі па 500 000 рублёў, і за гадзіну пасыля часу закрыцьця было адпушчана нашмат болей, чым за ўесь дзень. Назаўтра серада, тое ж саме, і пасыля часу закрыцьця папрасілі па 1 500 000 рублёў. Я пачуваўся пакрыўданым і пайшоў, але што з таго, давялося з усходам валяцца ля плота, каб патрапіць зь першымі ў чаргу. Мушу сказаць, што адмаўляюся надалей ад паслугаў АРА, гэта аднای сльёзы, такое маё ўражанье.

Айкеру даводзілася змагацца адразу на чатырох франтох: ішла вайна зь мясцовымі ўладамі, трэба было пісаць тлумачэнні ў Москву, даводзілася ваяваць са сваім пэрсаналам і абараняцца ў прымым сэнсе слова ад агрэсіўных наведнікаў:

Наш пэрсанал быў зь ліку жонак былых расейскіх консулаў ды іншых важных асобаў, і каб ня іхная беднасць, іх бы звольнілі за дробны крадзеж. Аднойчы ўрадавы агент пагражаяў правесці ў канторы рэйд ЧК, што напалахала супрацоўнікай толькі часова. Яшчэ прыклад удзячнасці па-віцебску – чалавек, які ня здолеў прабіцца ў офіс без чаргі, плюнуў у твар амэрыканскаму прадстаўніку. Гэта, натуральна, вымагала адпору, які быў дадзены й зрабіў добрае ўражанье на на тоўст.

Наведнік, якога Айкер спусціў з прыступак, аказаўся ўплывовым камуністам. У мясцовай газэце зьявіўся востракрытычны матэрыял пад



У Віцебску неспакойна – абараняцца лепш самім

загалоўкам «Да ведама АРА». Айкера абвінавачвалі ў антысэмітыве й саркастычна камэнтавалі амэрыканскі досьвед у боксе. Габрэйскія актывісты-партыцы паспрабавалі наняць найлепшага ў горадзе адваката й прыцягнуць Айкера да суду. Вывучыўшы абставіны інцыдэнту, адвакат адмовіўся ад справы.

Тымчасам Айкер правёў дасьледаванье выдачы пасылак і рэвізію, пасъля чаго імгненна звольніў некалькі «гуманых» супрацоўнікаў і скасаваў начную зьмену. Аказалася, што амаль усіх наведнікаў можна аблужыць цягам звычайнага працоўнага дня.

Аднак задаволіць патрабавальнью віцебскую публіку было цяжка: атрымальнікі пасылак распісваліся за прадукты й цяжка ўздыхалі: «Няма шчасльца!» Зьянктэжаныя амэрыканцы доўга не маглі зразумець, у чым рэч. Высьветлілася, што пакрыўджаныя інтарэсы ўпывавай групы гандляроў — амэрыканскія прадукты прывялі да падзеньня коштаў на рынку. Гандляры й адрасаты дапамогі ў Віцебску нярэдка сумяшчаліся ў адной асобе. Айкер мусіў пакінуць усе спадзяваныні на ўдзячнасць.

З лета пачаліся даставы мэдыкамэнтаў і іншай гуманітарнай дапамогі агульнага прызначэння. У Віцебскай акрузе налічвалася ўжо 22 штатныя супрацоўнікі — інспэктары, шафёры, складавы пэрсанал. Нягледзячы на перашкоды, амэрыканцы пашыралі склады, рамантавалі офісы, вучылі супрацоўнікаў, узмацнялі ахову — былі пасыпахова перапыненая некалькі спробаў рабаўніцтва. У адной са справа-

здачаў мімаходзь згадваюцца ўмовы, у якіх дзеянічала АРА:

Летам па нашай машыне некалькі разоў стралялі салдаты, у бальшыні ад няведанья, а аднойчы вар'яты.

Айкер невыпадкова напіша пра здарэньне без ацэнак і камэнтароў, як пра звычайную рэч. Бандытызм і ўзброенныя напады не былі рэдкасцю на пасыльваеннай Віцебшчыне. 27 студзеня 1923 быў забіты агент, які вёз 12 пасылак АРА ў Воршу, разам зь ім загінулі два спадарожнікі. За дзесяць дзён вакол Віцебску было забіта 15 чалавек. Міліцыя арыштавала 12 чалавек, якія призналіся ў злачынствах і былі расстрэляныя. Матыў усіх нападаў — рабаўніцтва, прычына — галечка.

Неўзабаве дастава вырасла да 600—700 пасылак у дзень, а аднойчы дасягнула 1150, — але хутка пайшла ўніз. На ўстрывожаны запыт Маскоўскае штаб-кватэры Айкер мусіў паведаміць пра новую нечаканую перашкоду.

Гэтым разам працы заміналі не карысльвия супрацоўнікі, не крывадушныя ўлады, не наравістыя адрасаты, а іншая амэрыканская дабрачынная арганізацыя — Джойнт.

Пазыцыя АРА — дапамогу павінны разъмяркоўваць тыя, каму яна адрасаваная. Улады могуць толькі наглядаць, каб не было злоўжыванняў. Аднак прадстаўнікі ўлады ўвайшлі ў склад камісіі ў Джойнту, і адрасаты АРА сталі

атрымліваць пагрозы арышту, канфіскоўваліся сьпісы, рэквізаваліся нават паштовыя маркі.

28 чэрвеня Айкер скардзіцца: Джойнт зайдоў так далёка, што захапіў частку гуртовых пасылак АРА для свайго выкарыстання. Айкер прапанаваў нават спыніць даставу харчу для дзіцячага дому, якім апекаваўся Джойнт, пакуль гэтая арганізацыя не адмовіцца ад таких мэтадаў і не палагодзіць канфлікту.

Праз тры дні Айкер зноў звязртаецца да дырэктара АРА Ўільяма Гаскела:

Мы ня бачылі ўпайуважанага ўладаў ужо тры месяцы, і губыканкам ігнаруе ўсе нашыя лісты. З другога боку, улады не прамінаюць выпадку зрабіць нам непрыемнасць праз камітэт Джойнту.

Ціск на Айкера нарастаў. Афіцыйны прадстаўнік губыканкаму адмаўляўся ўступаць у любыя контакты ѹ вырашаць праблемы. У Віцебск прыбыў доктар Ралф Герц, і ўсё было гатова для пачатку мэдычнае дапамогі, але перадаць лекі ѹ abstalіvanyne ў шпіталі аказалася немагчыма: улады хацелі рабіць гэта самі, бяз АРА. Мэдычны камітэт зь мясцовых лекараў, скліканы Айкерам, ня быў прызнаны губадзелам аховы здароўя. Зь вялікімі цяжкасцямі ўдалося разъмеркаваць адзін вагон дапамогі.

Напярэдадні чарговай вялікай даставы мэдыкамэнтаў у Віцебск прыбыў лекар зь Менску Фрэнк Вілі — і адбыў назад ні з чым. Губыкан-

кам прызначыў свой камітэт з правераных камуністаў, якія, аднак, не былі лекарамі, і тады іх не прызнаў кіраўнік Віцебскай акругі.

Скаргі на Айкера, што меў даволі моцныя харарактар, ішлі як ад уладаў, гэта і ад актывістаў Джойнту, якія таксама рэпрэзэнтавалі ўлады. У Маскоўскай штаб-кватэры пачалі прыходзіць да высновы, што брак супрацоўніцтва з мясцовымі ўладамі становіцца галоўным тормазам працы.

Яшчэ ў чэрвені Айкер пачынаў сваю справа-здачу ў Москву аптымістычна:

Усё, што тычыцца мэдычнай дапамогі ў Віцебскай акрузе, добра рухаецца наперад. Зразумела, губадзел аховы здароўя стварае пэўныя клюпат, але мы спадзяёмся хутка палагодзіць справы. Чыгуначнікі не залежаць ад губадзелу, і зь імі асабліва прыемна працаўцаў. Калі губадзел захоча зноў блякаваць нашу працу, мы можам цалкам перанесьці яе на чыгуначнікаў.

Кіраўніцтва АРА не падзяліла ні аптымізму кіраўніка акругі, ні зьмены курсу на дапамогу прафэсійнай групе чыгуначнікаў, якая й без таго пачувалася параўнальна няблага. Трыўжылі абвінавачаныні ў антысэмітывізме й поўны разрыў сувязяў з мясцовымі ўладамі. У адным з амэрыканскіх дакумэнтаў, напісаным амаль праз год пасля падзеяў, ситуацыя была падагульненая наступным чынам:

Інtryгі супраць містэра Айкера пачалі прыносіць плён.

21 чэрвеня на месца сакратара акругі Макмілана, які вяртаўся ў Амэрыку, зь Петраграду прыбыў Доналд Ліндсэй. Напачатку ліпеня Айкер атрымаў новае прызначэнне — у Саратаву — і пачаў перадачу справаў новаму сакратару, які мусіў часова выконваць абавязкі кіраўніка акругі. Таксама напачатку ліпеня атрымаў віншаваныні з посьпехам і склаў абавязкі ўпаўнаважанага пры АРА віцебскіх праукороп і прафэсар камуністычных навук Канаплін.

11 ліпеня першы кіраўнік Віцебскай акругі АРА Джон Айкер разъвітаўся з калегамі й выехаў на працу ў эпіцэнтар голаду — на Волгу.

Комісія

169

Деятельность АРА в Витебске (Из беседы с представителем Витебского филиала АРА).

С начала своей деятельности по 1 сентября Витебская контора АРА распределила до 60.000 пудов продовольствия, на сумму в один триллион руб. Распределены 4 вагона с медикаментами, которыми снабжены амбулатории, больницы и детские дома. Возбуждено ходатайство перед Москвой о кормлении местных студентов.

Первые посыпалы АРА в Витебске бы о разрешении открыть столовую для лиц из 13 января тек. года, како-кормления нуждающихся детей и взрослых начальником деятельности пароходов, по, между голова Пинской,ности Американской администрации Московской АРА, считая, что все си-
волицца в Витебске. За все это время по 15 августа Витебская контора АРА распределила 18,343 посыпок частным лицам и 1336½ благотворительных посыпок. Всего до 1 сентября можно считать распределенными до 60 тысяч пудов продовольствия на сумму в один триллион рублей.

Было такого количества продовольствия значительно понизило цены на



Вообще продовольствие рабочее и среди нем. Вообще гуманитарные из оснований поступают в большем количестве, и, надо полагать, и пароль сим будут поступать постепенно время, так, что все слухи о предстоящем закрытии АРА лишни всякого основания.

Кроме Джойнта (еврейской благотворительной организации) через АРА работают еще организации,—католическая, баптистская и лютеранская, кроме того, сам АРА и отдельные лица, посыпавшие не только индивидуальные, но и благотворительные посыпки.

С самого начала своей деятельности в Витебске Амер. администрация по-

отношении к местной власти самые солидные, и при содействии местных властей, АРА надеется помочь нуждающимся Витебского округа (в который входят: Витебская, Смоленская, части Пинской и Гомельской губерний).

Помощь АРА всей России.

По всей России Амер. администрация помощи снабдила медикаментами и госпитальными принадлежностями 1.700 больниц с 200.000 коеками, кормила в своих столовых 9.000.000 людей, вылада 400.000 посыпок на сумму 4.000.000 дол. и распределила 788 878 тонн (тонна около 60 пудов)

ной помощи, из населением ими инвентарем и спортивным 4 итальянских привез амбулатории дома снабж., на последних домов и распределено: стерильное оби- колодицора, пакетов перв. 2 724 ложки, количество арт-ментов. Кроме передвижная и в близней- еще меди камптами и редко имеется

22

ВІЦЕБСК: НЯХАЙ ЖЫВЕ Й КВІТНЕЕ АМЭРЫКА!

Кадравая карусэль. — Сувязь з ГПУ. — Дзіўны арышт. — Упаўнаважаны хваліцца. — Краўцы бяз віраткі, шаўцы бяз чобатаў. — Ліст у Каліфорнію. — Спадчына Айкера. — Ex Occidente Iux — съяцтво з Захаду

У кабінэт кіраўніка акругі АРА былі запрошаныя два чалавекі: жанчына, якая прыйшла па сваю пасылку, і мясцовы супрацоўнік. На пытанье, ці ведаюць яны адно аднаго, абодва адказалі адмоўна. Калі жанчына на просьбу ўпаўнаважанага напісала сваё прозвішча — Енкіна — і расьписалася, подпіс парападалі з

почыркам у даверанасьці на атрыманьне трох пасылак, якую меў супрацоўнік АРА прозвішчам Канстанцінаў. Почыркі не супалі. Падробка была відавочная.

У кабінэце быў яшчэ адзін чалавек. Ён пазваніў начальніку губэрскага крымінальнага вышуку ў папрасіў прысласць канвой.

Так пачаўся дзень 1 жніўня для Доналда Ліндсэя, які выконваў ававязкі кіраўніка акругі пасыль ад'езду Джона Айкера. Прывочнай стаўцы прысутнічаў новы ўпаўнаважаны губывыканкаму Шымяллёвіч. Празь месяц у сваёй першай справа здачы ў Москву ўпаўнаважаны паведаміць:

Усталівалы шчыльны контакт паміж мною і ГПУ.

Пасыль ад'езду Айкера ў адстаўкі пракурора Канапліна на месца ўпаўнаважанага быў адразу прызначаны нехта Пайкін, але пратрымаўся на пасадзе толькі тыдзень. Выглядала, што ўлады ў Москве таксама турбавалі канфлікты ў Віцебску, і з апарату Ландэра вырашылі прысласць свайго чалавека. Так 20 ліпеня ў Віцебску зявіўся лекар Шымяллёвіч.

Новы пачатак ў дачыненіях АРА ў віцебскіх уладаў быў шматабяцальны. Штодзень па дарозе на працу Ліндсэю прашанавалі купіць амэрыканскія прадукты. Ля складоў АРА працаваў рынак, дзе зъмесціва пасылак прадавалі ѹ абменьвалі на іншыя прадукты ў рэчы. Не пасыпеў Ліндсэй выказаць сваю занепакоенасьць, як новы прадстаўнік імгненна выдаў

пастанову зыліквідаваць базар. Таксама разъяздзяўся працяглы канфлікт з аўтабазаю губывыканкаму. Айкер абвінаваціў начальніка аўтабазы ў самавольным заходзе аўтамабіля АРА, той апраўдаўся, што меў дазвол на паездку ў Смаленск, але амэрыканец забыўся пра гэта. Ліндсэй і Шымяллёвіч пагадзіліся лічыць інцыдэнт непаразуменнем.

Празь месяц у сваёй першай справа здачы ў Москву Ландэру новы ўпаўнаважаны адзначыў, што ўвесь папярэдні пэрыяд амэрыканцы ў Віцебску працавалі без нагляду ГПУ. Зь ягоным прыездам сътуацыя памяннялася. Першая справа здача за пэрыяд 20 ліпеня — 1 верасьня заняла 11 старонак і складалася з 14 разъядзелаў, прысьвечаных выдачы пасылак, мэдычнай дапамозе, дзіцячаму харчаванню, узаемадачыненням амэрыканцаў з мясцовімі ўладамі. Найбольшы разъядзел быў названы «Арышт супрацоўніка АРА гр. Канстанцінаў». Шымяллёвіч, які падпісваўся як «лекар», съведчыў пільнасьць, уласцівую супрацоўнікам ня толькі гэтае прафэсіі:

Ужо зь першага дня мае працы ў АРА супрацоўнік Канстанцінаў прыцягнуў маю ўвагу як сваімі паводзінамі, гэтак і шырокім ладам жыцьця.

Канстанцінаў дапытвалі, шукалі суўдзельнікаў, але той адпіраўся, съцвярджаў, што даверанасьць купіў, а пячатку набыў у незнанаёмага супрацоўніка губсаўнаргасу ў рэстаране. Нікога знайсьці не ўдалося, і праз тры тыдні

крымінальны вышук палічыў сваю працу завершанай. Але справу Канстанцінава не перадалі ў суд і самога яго ня вызвалілі. Упаўнаважаны губыканкаму пераслаў справу ў ГПУ. У спраўаздачы ў Маскву Шымялёвіч дакладаў:

Канстанцінаў, 1906 г.н., сын былога дырэктара дзяржбанку ў Віцебску, скончыў юнкерскую вучэльню, змагаўся на Ўрангельскім фронце супраць Савецкай Расеі, быў паранены, кантужаны, па адступленыні патрапіў у Канстантынопаль. Адтоль паехаў да бацькі ў Парыж, дзе бацька ёсьць чальцом Расейскага ўраду ў Францыі. У Расею вярнуўся па амністыі, у АРА паступіў толькі таму, што АРА ведае ягонага бацьку (словы Канстанцінава). У АРА паступіў 7 лютага. Пры ім знайдзенае пасъведчанье Чырвонага Крыжа ў Віцебску, што ў пэрыяд з 6 па 20 лютага знаходзіўся на лячэнні ў лязарэце з агняпальнымі раненінем у грудзі.

Сукамэрнікам у турме Канстанцінаў рассказваў, што ваяваў супраць Чырвонай арміі на паўднёвым фронце, быў засуджаны на расстрэл, але ўцёк. Аднак падчас допыту ён нечакана заявіў, што служыў у ЧК. Месцам службы называў Кіеў. Далейшае съледзства было спыненае, мэтрыялы ў суд не паступілі. Канстанцінаў быў перапраўлены зь Віцебску ў распараджэнне асобага аддзелу Кіеўскай ваеннай акругі.

У сваёй першай спраўаздачы ў Маскву новы ўпаўнаважаны Шымялёвіч так ацаніў працу АРА за час да свайго прыезду:

Галоўнай мэтай АРА было толькі разъмеркаваньне індывідуальных дзесяцідаляровых пасылак... Пастаянна напружаная атмасфера, разыходжаныні, непаразуменіні... Айкер усё ацэніваў з гледзішча парушэння Рыскага пагадненія... Такі, у кароткіх рысах, агляд дзейнасьці АРА са студзеня па ліпень – пэрыяд няспынных спрэчак паміж губыканкамам і Айкерам, якога пераследуе манія парушэння паўсюль і ўсімі Рыскага пагаднення.

Далей Шымялёвіч паведамляе:

20 ліпеня я ўступіў у выкананыне абавязкаў паўнамоцнага прадстаўніка губыканкаму. Даўшынены губыканкаму ѹ АРА з гэтага моманту набываюць цалкам нармальны харктар.

Дзеля падмацаваньня Шымялёвіч прыклаў да спраўаздачы нататку з газеты «Ізвестия Вітебскага губисполкома» ад 31 жніўня пад назвай «Дзейнасьць АРА ў Віцебску». Артыкул меў падзагаловак «З гутаркі з прадстаўніком віцебскага аддзялення АРА». Публікацыю пачынала набраная буйным шрыфтам на дзве калёнкі ўрэзка:

Ад пачатку сваёй дзейнасьці да 1 верасьня віцебская кантора АРА разъмеркавала да 60 000 пудоў харчаванья на суму адзін трыльён рублёў. Разъмеркаваныя 4 вагоны з мэдыкамэнтамі, якімі забясьпечаныя амбуляторыі, шпіталі й дзіцячыя

дамы. Распачатае хадайніцтва перад Москвой аб харчаваньні мясцовых студэнтаў.

Хадайніцтва распачаў ня хто іншы, як хворы на манію парушэння пагадненняў Джон Айкер. Нягледзячы на канфлікты, якімі былі пазначаныя паўгоду працы ў Віцебску першага кіраўніка акругі, аказалася, што й зроблена нямала, і АРА займела высокую рэпутацыю па-за съценамі губыканкаму. Выглядала таксама, што калі пра гэта не гаварылі адкрыта, дык прызнавалі і ў самім губыканкаме. Менавіта з губыканкаму, які афіцыйна апошнія трох месяцаў не контактаваў з Айкерам, у кантору АРА перадалі засьведчаную пячаткай просьбу дапамагчы вучням.

Ліст быў падпісаны будучымі шаўцамі, стаярамі й швачкамі, якія рэпрэзэнтавалі шэсцьць віцебскіх прафэсійна-тэхнічных вучэльняў. Напачатку ліста амэрыканцам даволі лірычна тлумачылі сэнс гэтых установаў:

Раней гэтыя падлеткі мусілі б ісьці вучыцца да саматужнікаў і праводзіць свае маладыя гады пад вечным біцьцём сярод пакутай і адначасова не атрымліваць ніякай адукацыі, заставацца за турканымі, цёмынімі, неадукаванымі людзьмі.

Так было. Стала:

ПТВ рыхтуюць з падлеткаў майстроў, не прымушаюць іх цярпець зьнявагаў чалавечай годнасці

і ўводзяць іх у галіну высокіх дасягненняў культуры й цывілізацыі.

Каб амэрыканцы лепш ацанілі перамены, прынесенныя рэвалюцыяй у Віцебск, аргумэнты паўтараліся яшчэ раз:

Раней шэры затурканы падлетак мусіў нянчыць дзяцей у свайго майстра, даглядаць жывёлу, цярпець біцьцё й зредку з сумам марыць аб прывольным жыцці школьнікай. Цяпер жа падлетак вучыцца працы зь дзясяткамі сваіх адна-леткаў у школьнім памяшканыні, мае ўтульны дах над галавой і працуе толькі тады, калі гэта не перашкаджае развязацьцю ягонага арганізму, і ў вольны час займаецца развязацьцём свайго інтэлекту.

Аднак паколькі на мэце было атрыманьне амэрыканскай дапамогі, ідэальная частка на гэтым сканчалася й пачыналася больш рэалістычнае апісаныне ПТВ швейнікаў:

З 58 падлеткаў круглыя сіроты – 8%, бяз бацькі – 43%, бяз маці – 13%, усяго сіротаў 64%. Амаль усе мусіць харчавацца за свой мізэрны заробак (500 000 за месяц). Ня варта думаць, быццам астатнія 36% добра харчуюцца, бо ў большыні ў сям'і 5–6 чалавек, зь якіх працуець сама больш два. Натуральна, што ў такіх умовах дзеці вымушаныя часткова недаядаць, а часткова літаральна галадаць. Іхны крохкі дзіцячы арганізм разбураецца й лёгка паддаецца хваробе. У згаданай

школе нярэдкія выпадкі, калі падлетак самлее ля сваёй кравецкай машынкі.

Аўтары ліста далей працягваюць апісаныне новага быту: вучні жывуць у брудных падвалах, пазбаўленых святла, цяпла і ўтульнасці, брачкуе вопраткі й абутку. Пасьля пераходзяць да ўмоваў навучанья «высокім дасягненням цывілізацыі»:

Ня лепшыя справы з навучальнымі дапаможнікамі. Няма ані кніг, ані сшыткаў, ані прыстойных машынаў, ані варштатаў. Такая сутицація характэрная ня толькі для згаданых школаў, а для ўсіх бяз вынітку ПТВ.

Ліст сканчаўся просьбамі арганізація абеды для 430 чалавек, забясьпечыць навучэнцаў цёплай вопраткай, падручнікамі й абсталяваньнем. Подпісы былі засвядчаныя круглаю губэрскаю пячаткаю.

Айкер пераслаў зварот у Москву й далучыў свае аргумэнты, але з Маскоўскай штаб-кватэры прыйшла адмова — пакуль усе дабрачынныя рэсурсы забірала Волга.

Публікацыя ў «Ізвестіях Вітебскага губисполкома» ўвогуле ставіла пад сумнеў ранейшую тэлеграму Эйдука пра характеристар працы АРА ў Віцебску, быццам скіраванай вылучна на выданье адрасных пасылак прыватным асобам. Высьветлілася, што ў дадатак да 18 343 адрасных пасылак было таксама разъмеркавана 1356 дабрачынных пасылак. Яшчэ ў траўні віцеб-

ская АРА атрымала груз дабрачыннай дапамогі з Чэхаславаччыны, ад фонду газэты «Prager Tagblatt». Айкер тады паведамляў у Москву:

Адзін з атрымальнікаў нядаўна пацярпеў вялікія страты ад пажару й залежыць цяпер ад дабрачыннасці. Трое іншых падзялілі адну пасылку, яны належаць да клясы інтэлігентных людзей, якія займаюць адказныя пасады на паўгаподным заробку. Дапамога таксама была выдадзеная мастаку, хворому з-за нястачы ежы, мастацкія здольнасці якога высока цэнтруюць ягоныя калегі.

Лісты ўдзячнасці ад мастака й іншых былі таксама адпраўлены ў Прагу.

Амэрыканскія прадукты прывялі да значнага падзенняня коштаву на мясцовых рынках, і ад гэтага выйгралі ўсе пакупнікі, прызнавала газэта. З артыкуула таксама вынікала, што віцебскай АРА ўдалося пераканаць сваё цэнтральнае кіраўніцтва ў неабходнасці пашырыць мэдычную дапамогу для акругі:

За апошні тыдзень сярод дзіцячых дамоў і мэдустанаваў разъмеркавана: 23 575 ярдаў простай і стэрылізаванай нітніцы, 5700 ярдаў паркалю, 900 ваўняных коўдраў, 5000 пакетаў першай дапамогі, 1234 прасціцыны, 2724 бахматыя ручнікі і вялікая колькасць іншага інвэнтару й мэдыкамэнтаў. Апроч таго, днёмі атрыманая перасоўная дэзынфекцыйная камэра.

Алк. заіту з 1941 на 1-м Бел. фронце. Камандзір батальёна капитан С. вызваліўся 1—3.12.1943 у баіх за в. Чэрвоная Слабада Дубровенскага р-на: група воязіў у 10 чал., на чале з ім штодзень аблічваў па 10—12 контратак ворага; калі батальён піліграваў і 15 танкоў ахвяліў сябе, артылерія на себе; палічаны занеўшым. Цюка паранены трапіў у тален, з 1946 у Канадзе, за што ся жон. 1977 да 4.12.1992 сан. ўрадам быў пазначаны званнем Героя Сав. Савоў.

САПУНОЎ Аляксей Парфенавіч [15(27).1.1851, мяст. Усвіты Віцебскага пав. Віцебскій губ., ціпер Пскоўскай землі, Расія — 2.10.1924], гісторык, археограф, краязнавец. Скончыў Аляксандраўскую гімназію ў Віцебску (1869), лес-факт. Петрапольскага ўн-та (1873). У 1873—96 настаўнік лиц. і греч. юз. у Віцебскай гімназіі. З 1896 архівіст. Выбескіх архівных архівіст. спараджыўшы альбом. З 1897 пыхвальнік Маскоўскага ўн-та. У 1901—07 і з 1913 скратар Віцебскага губ. стат. к-та. У 1907 выбраны депутатам на Віцебскій губ. ў Дзярж. думу 3-га скликання, дзе падтрымліваў праект краёю акцыянернага падпісу. З 1918 заг. сеансіяў лімнографіі ў губернскім стат. бюро, з 1919 — у Віцебскім губ. архіве. Актыўна ўдзельнічаў у спорніх Віцебскага царкоўно-археалагічнага музея і Віцебскай вученоі археалагічнай камісіі. Аднін з ініцыятаў адкрыція Віцебскага аддзялення Маскоўскага царкоўнага археалагічнага музея, у якім выставіў у 1911—22 (з 1913 праф.). Да славы: гісторыю, лі-ру, этнографію, археографію, архітэктуру, фальклор Беларусі, першыя Падлінныя. Вынікі і зрабіў палажэнне старож. рукапісных помікаў, апісаў Бародзіны каменні, ахвяи Віцебшчыны, Магільшчыны, Мінска. Сарадзіў з творам: «Полацкі Сабіцкі сабор» (1888), «Дзінінскі, або барысінскі храмы» (1890), «Рэги Заходняй Дзвіны: Гісторыка-географічны альбом» (1893), «Гісторыкі часоў старажытных і найновішых у Віцебскай губерні» (1903), «Універсітэт у Полацку» (1908) і інш. Самы буйны праца С. — зборнік документаў «Віцебская дзяліма» (т. 1, 4—5, 1881—85).

Лін. Стукавіч В.К. А.П.Сапунов: К 25-летию его научной и лит. деятельности. Віцебск, 1985; Падліпскі А. Летапіс Віцебшчыны. Мн., 1993. Альбом Фотапара.



А.П.Сапунов

(1987) і падручніка «Гісторыя міліціі Беларусі (1917—1994)» (1995).
Тв.: Петарыч дзяржавы і права Беларусі. Мн., 1997 (разам з А.Ф.Вішнеўскім).

САРАКІ, веславое свята нар. календара, якое правасл. шкіркі адзначае як дзень 40 пакутнікаў (9 сак. старога стылю). Лічба 40 часты абыгрывалася ў панер'ях і абрашаных дзеяніях. На С. злубчыці пераломнілі 40 дучынік і разрызлі 40 кирювачак, якія сімвалізувалі салы, што скобілі зямлю, каб набітім на них находіла абудзіць ад зімовага сну усю жывую прыроду. Калі на С. злубчыці маюць, то чакалі ўсе 40 марозоў і з кожным з іх зідаці па адному з 40 клебных шарыкаў, спечаных па санты. На С. злубчыці чакалі пашынення, «адлупчыці» дроб і прымлэту ігушнік. Калі ад граміні да С. трымалася добрас сухое падзор'е, то летам чакалі засуху.

Уладзімер Веснін.

САРАШЫНЫ, негатыўная насыа мусульман у сярэдневяковых зах.-європейскіх крыніцах. Рымскі гісторык грэчаскага паходжання Амін Марцінін (4 ст.) згадваў С. як адно з арабскіх племён на ПнЗ Аравійскай пустыні. Паступова тэрмін «С.» почал з'яўляцца для обозначэння спачатку ўсіх арабаў, потым мусульман, а часам у широкім сэнсе ўсіх некатолікоў. Тэрмін быў вядомы і на Русі, ён набыў широкое распаўсюджанне ў сувязі з крыжовітамі паходамі. З канца 12 ст. яго атыналістю замежвалі з

Прафэсар Аляксей Сапуноў дзякаваў АРА на лаціне

У чэрвені, за месяц да ад'езду, Айкер сустраўся з прафэсарамі віцебскіх інстытутаў, якія перадалі яму пэтыцыю аб дапамозе. Айкер вырашыў звязацца ў сваю альма-матэр — у Каліфарнійскі ўніверсітэт у Бэрклі. У суправаджальным лісьце ён пісаў:

Джэнтэльмэны, чые подпісы стаяць пад гэтым дакументам, ёсьць годнымі рэпрэзэнтантамі тае моцна панішчанае й амаль зыніклае клясы інтэлігентных людзей, якія некалькі гадоў таму вучылі моладзь Pacei ў добра аbstаляваных інстытутах. Цяпер жа, апрач таго, што іх менш, ім недастаткова плаціць і яны недастатковая ядуць, іхныя клясы й лябараторыі практична без аbstаляваньня. Прыйна, дзеля якой іхная просьба перададзеная ў вашую ўстанову, — тая, што калі прафэсары змогуць атрымаць патрэбныя рэчы й такім чынам здолеюць лепш вучыць сваіх студэнтаў, — тыя, у сваю чаргу, зробяць найлепшыя выслікі дзеля вызваленія Pacei са стану голаду.

Айкер накіраваў такі самы ліст ва ўніверсітэт Джонса Гопкінса ў Балтымары.

Праз некалькі месяцаў у віцебскую кантору АРА прыйшло ліст, які пачынала цытата з Эвангельля:

Я быў голадны, і вы накармілі мяне, я прагнүў, і вы далі мне напіцца.

Да ліста была прыкладзеная кніга, якая рас-

казвала пра заслугі аўтара, прафэсара Аляксея Сапунова, у дасьледаваньні гісторыі Віцебшчыны. Археограф, краязнавец, заснавальнік царкоўна-археалагічнага музэю, былы дэпутат Дзяржаўнай думы й стацкі саветнік пісаў:

Я прыношу сваю найглыбейшую падзяку вялікаму й шчодраму, далёкаму, але цяпер блізкаму майму сэрцу амэрыканскаму народу, які даў сілы мне, як і многім іншым працаўнікам навукі, перажыць гэтыя невыносна цяжкія часіны. Як быццам зыркі прамень съвятла, які раптоўна зазыяў з далёкага Захаду, асьвятліў глыбокую цемру вакол мяне⁷⁸.

У дакумэнтах АРА ёсьць тлумачэнье, што сямідзесяцігадовы прафэсар перад гэтым асьлепніў, але пасыпховая апэрацыя вярнула яму зрок. Аднак былы выкладчык клясычных моваў меў на ўвазе нешта іншае, калі скончыў ліст услаўленынем:

I для мяне напраўду «ex Occidente, non ex Oriente, lux! Vivat, crescat, floreat America in saecula saeculorum!»

⁷⁸ Пасылья 1917 А.Сапуноў кіраваў аддзелам статыстыкі губвыканкаму, 1 студзеня 1922 яго звольнілі — «перавялі на зыдзельную аплату працы». З тae пары ён практычна гладаў. Больш чым праз год пасылья ад'езды АРА, 1 кастрычніка 1924, за навуковыя заслугі 73-гадоваму навукоўцу была прызначана пажыццёвая пенсія — 100 рублёў на месец. Назаўтра, 2 кастрычніка, Сапуноў памёр.

Невядома, ці Джон Айкер разумеў лаціну, каб дакладна перакласці выраз «*з Захаду, не з Усходу, съяцло! Няхай жыве, расьце, квітніе Амэрыка на вечныя вякі!*», але напэўна зразумеў бы сэнс.

Айкер ніколі не пабачыў гэтае падзякі.

Областному Дэпартаменту А.А.П.

К.Г.

Было последнее письмо от 27-го Сколько вышло у нас известное дело удовлетворено.

На предыдущие письма Вам в связи с вашими требованиями удовлетворять все ваши требования, поскольку они не противоречат имеющимся у нас инструкциям из Центра.

Но так как эти требования до сего времени, главным образом, определяются вокруг мебели и других мелочиных предметов, относительно чего у нас нет никаких конкретных указаний, то в данный случае Губисполкуму приходится ограничиться лишь ссыпью приобрета земельные предметы на счет

А.А.П.

И этому ссыпью связи должны привести, что по урегулированию

ВИЦЕБСКИ.

Панорама улицы



всёдлить Вам, что мы предупреждаем о том, что в дальнейшем касательно Вам, а также в сопровождении к подобию касается нас в Всех нуждах.

Что же касается мебели, которой Вам обещали предоставить, то это является исключительно для предупреждения только к Вам. Если мебель Вам еще не доставлена, то, ссыпь Вам указать, что она была соответствующими техническими приемами, которые назначены устроителями. Это было сделано своего производителями, Губисполкомом вклад, когда и для чего он выходит тихо-тихо.

23

ВІЦЕБСК: ІЗНОЎ ПАЎТАРЭНЬНЕ ПРОЙДЗЕНАГА

Новы кіраўнік акругі. — Шымялёвічу цяжка. — Арышт і вызваленне рабіна. — Упаўнаважаны зынік. — Дружба з губэрнатарам. — Зэлісон папярэджвае. — Абвінавачаныні ў друку. — Блаславеные біскупа

Напачатку жніўня ўпершыню за тры месяцы ў будынку губыканкаму на вуліцы Савецкай, 18 зявіўся амэрыканскі грамадзянін. У Віцебск зь Вены прыбыў новы кіраўнік акругі — вэтэрэн АРА Рэйманд Брэнд. Адбылася сустэча з кіраўніцтвам губыканкаму, затым упаўнаважаны Шымялёвіч пазнаёміў Брэнда з кіраўніцтвам губыканкаму.

нікамі аддзелаў асьветы, аховы здароўя й сацыяльнага забесьпячэння. Здавалася, Віцебск быў гатовы забыцца на старыя крыўды й павесьці супрацу з АРА па-новаму.

Новы кіраўнік пачаў са знаёмства з апэрацыямі ў губэрскім цэнтры, наведаў шпіталі й дзеіцячыя дамы. У Віцебск зь Менску прыяжджаў Фрэнк Вілі, зь якім абмяркоўвалі проблемы далейшых мэдычных паставак, затым Брэнд выправіўся ў падарожжа па акрузе.

Упаўнаважаны Шымяллёвіч стараўся як мог, але ё сам мусіў скардзіцца ў Москву — няма асобнага штату, аппарат губыканкаму перагружаны, цяжка атрымаць адказы на запыты:

У выніку самому даводзіцца хадзіць з адной установы ў іншую, настойваць, патрабаваць, пагражаць прыцягненнем да адказнасці, без чаго, верагодна, увогуле нічога не даможася. Доўды сказаць, што АРА ўвесь час ня мела электрычнасці, пакуль, нарэшце, губкамунадзелу не была дадзеная тэлефанаграма з прапановай прывесыці электрычнасць у парадак за 48 гадзінай з прыцягненнем да адказнасці за невыкананье. Гэта дало добры вынік, і съятло хутка зьявілася.

У tym самым дакумэнце, толькі на дзвеяць старонак раней, Шымяллёвіч ускладаў віну за брак съятла на былога кіраўніка акругі:

Айкер на ўсё глядзеў пад вуглом парушэння Рыскага пагаднення й пра ўсе дробязі паве-

дамляў Цэнтар, пра аплату за рамонт, пра электрычнасць. Губыканкам прапанаваў АРА несьці ўсе выдаткі да высьвятлення ў цэнтры, АРА адказвала тым самым, і ў выніку АРА сядзела без электрычнасці, была пазбаўленая й іншых зручнасцяў, што яшчэ болей раздражняла Айкера й давала яму магчымасць згушчаць атмасферу.

Вельмі хутка згушчаць атмасферу пачаў сам Шымяллёвіч:

Даводзіцца выступаць ня толькі ад імя губыканкаму, але й Цэнтру. Неабходнасць пашырэння складу АРА й далучэння суседняга пакгайзу чыгункі выклікала з боку апошнія ня толькі абыякавае стаўленне, але й злачыннае адцягваныне адказу тыднямі, хаця чыгунцы склад быў не патрэбны. Затое склад адразу быў аддадзены, калі я заявіў, што дам тэлеграму Эйдуку й Дзяржынскуму.

Непасльядоўнасць ці, магчыма, бюракратичная й палітычная спрэктываванасць Шымяллёвіча пачала прыносіць плён: упаўнаважаны ня толькі дапамог з электрычнасцю ў складамі, але паспрыяў вырашэнню канфлікту ў Вялікі.

Амэрыканскія габрэі, якія аплацілі 124 пасылкі, у якасці адресата, адказнага за іх разьмеркаваныне, прызначылі мясцовага рабіна. Аднак губыканкам і габрэйскі камітэт Вялікі, у склад якога ўваходзілі камуністы, настойвалі

на сваім праве складаць съпіс паводле клясавага прынцыпу.

Рабін напісаў скаргу ў віцебскую кантору АРА, паслья чаго быў абвінавачаны ў здрадзе, арыштаваны й пасаджаны за краты. У адказ амэрыканцы адмовіліся выдаваць вяліскія пасылкі са складу. Падобныя канфлікты ўспыхнулі ў Лепелі й Дрысе. У выніку АРА пастаравіла прыпыніць выдачу групавых пасылак цалкам. Шымялёвічу ўдалося дапамагчы вызваліць рабіна й пагасіць канфлікт.

Нягледзячы на крытыку на adres АРА, Шымялёвіч прызнаваў неабходнасць амэрыканскай дапамогі. У самай першай справа здачы ў Москву віцебскі ўпаўнаважаны выклалаў адзінаццаць просьбаў — ад пашырэння паўнамоцтваў да вылучэння дадатковых грошай і штату, неабходных для паспяховай працы. Першым пунктам ішла агульная просьба да Ландэра:

Спрыяць са свайго боку пашырэнню дзейнасці мясцовай канторы АРА ў галіне дзіцячай, мэдычнай, у адкрыцці сталовак і гэтак далей з прычыны цяжкага становішча дзяцей Паволжа, а гэтаксама ўсяго насельніцтва, якое пацярпела ад стыхійнага бедзтва.

Віцебскі губэрскі камітэт партыі меў іншы погляд і звязрнуўся ў ЦК РКП(б):

Беручы пад увагу непатрэбнасць і нават шкоднасць знаходжанья АРА на тэрыторыі Віцеб-

скай губэрні як прыфронтавой паласы, і з улікам таго, што АРА перш за ўсё арганізуе свае базы ў гэтак званых стратэгічных пунктах і што яна, як прыхаваная ваенная арганізацыя, ставіць варожыя РСФСР мэты, губкам хадайнічае перад ЦК аб недапушчэнні дзейнасці АРА ў Віцебскай губэрні.

У верасьні ў Москве адбылася агульная канфэрэнцыя ўпаўнаважаных пры замежных арганізацыях дапамогі. Калі Шымялёвіч вярнуўся з канфэрэнцыі, дык адразу прыпыніў выдачу мэдычных паставак. На сустрэчы з Брэндам ён стаў з падвоенай настойлівасцю зноў дамагацца беспасярэдняга ўдзелу ў размеркаваныні дабрачыннай харчовай дапамогі. Уражаны новай непасълядоўнасцю, Брэнд паведамляў у Маскоўскую штаб-кватэру:

Я пераказваю ўсё гэта, каб толькі паказаць, з чым мы хутчэй за ўсё сутыкнемся ў будучыні. Гэта, безумоўна, вынік апошняе канфэрэнцыі, і ён не абяцае бесъперашкоднай працы.

Брэнд не памыляўся наконт будучыні й таму, мабыць, ня надта шкадаваў, калі 5 кастрычніка Шымялёвіч раптоўна выехаў у Москву дзеля прыватнай, як ён сказаў, справы — і не вярнуўся. Падсумоўваючы пазней узаемадачыненіні з уладамі пасъля ад'езду першага кіраўніка акругі Айкера ў адстаўкі ўпаўнаважанага Канапліна, Брэнд пісаў:

Быў прызначаны новы ўпаўнаважаны ў справах АРА прозьвішчам Пайкін. Ён пратрымаўся на пасадзе тыдзень, і яго зъмяніў супрацоўнік з маскоўскага апарату ўпаўнаважаны Шымялёвіч. Новы ўпаўнаважаны паспрыяў вызваленію вяліскага рабіна. Але ў Віцебску жыцьцё савецкага прадстаўніка нядоўгае, і пасля паездкі ў Маскву прадстаўнік апарату Ландэра паведаміў, што ня вернецца.

25 верасьня з Маскоўскай штаб-кватэры ў Віцебск прыйшла тэлеграма: у акрузе пачынаецца праграма дзіцячага харчаваньня, якой дамагаўся яшчэ Джон Айкер. Патрабуецца новы склад, трэба наняць інспэктараў і арганізаваць іхную працу, вызначыць адрасатаў. Месца Шымялёвіча заставалася вакантным, і адзінай асобай, якая магла вырашаць пытаныні АРА, нечакана стаў старшыня губыканкаму Крылоў. Брэнд пісаў:

У гэты пэрыяд дачыненіні ўладаў і АРА былі самымі сардэчнымі за ўвесь час – зь дзіявох прычынаў: характар старшыні (малады чалавек раней служыў на флёце) і той факт, што Віцебская акруга атрымала 5000 рацыёнаў дзіцячага харчаваньня для закрытых установаў. Калі старшыня губыканкаму гаварыў, што нешта будзе зроблена, гэта рабілася. Калі яму сказаў, што патрабаваныні перадаць пастаўкі ў аддзелы губыканкаму ці камітэту, які б стаяў над кірауніком акругі, немагчымыя з прычыны палітыкі АРА, ён

приняў гэта як факт і не спрабаваў прымусіць кірауніка акругі да кампрамісаў.

Нягледзячы на спрыяльнае стаўленьне, вырашаць штодзённыя справы кожны раз з кірауніком губэрні было нязручна. І калі новым упаўнаважаным пры АРА быў прызначаны старшыня губэрскага аддзелу аховы здароўя Елізары Зэліксон, Брэнд нават узрадаваўся:

Новы прадстаўнік быў ворагам свайго папярэдніка, і будучыня выглядала ружовай, калі ён заяўіў, што хоча супрацы, і даў зразумець, што ягоныя мэтады будуць супрацьлеглыя тым, якімі карыстаўся чалавек зь ведамства Ландэра.

Ці то Брэнд недаацэньваў папярэдняга ўпаўнаважанага Шымялёвіча, ці пераацэньваў новага, але неўзабаве яму давялося пераканацца, што віцебская рэчаіснасць больш складаная.

З Менску зноў прыехаў лекар Фрэнк Вілі, і разам з Брэндам яны адправіліся ў Полацак, каб агледзець гарадзкі шпіタル і дзіцячыя дамы. У шпіталі амаль не было мэдыкамэнтаў і абсталіваньня, але амэрыканцы былі ўражаныя чысьцінёй, парадкам і надзвычай добрай арганізацый практыкі. Вілі склаў сьпіс, і ў Віцебскую падрыхтавалі ўсё для перадачы. Але калі лекар з Полацку прыбыў у губэрскі цэнтар, яго сустрэў загад: дапамогі ня браць. Яна не была папярэдне ўхваленая губаддзелам аховы здароўя.

Пачаліся спрэчкі: араўцы гаварылі пра сваё права беспасярэдне дапамагаць тым, каго яны вызначылі, Зэліксон настойваў на афіцыйным пасярэдніцтве. Афіцыйнага камітэту разъмеркаванья дапамогі не прызнавалі амэрыканцы, другога камітэту не прызнавала віцебскае начальства. Неўзабаве Брэнд напісаў у Маскоўскую штаб-кватэру:

Мы патлумачылі ўпаўнаважанаму, што дзякуючы такай тактыцы Віцебск ужо страціў шмат вагону мэдыкамэнтаў, і ягоныя афіцыйныя пасланыні пакінулі вельмі адмоўнае ўражаныне. Ён адразу пачаў выбачацца й зрабіў заяву, якую мы заўсёды згадваем у падобных выпадках. «Што я могу зрабіць, калі з апарату таварыша Ландэра патрабуюць, каб я рабіў адно, з выканкаму – другое, з губаддзелу аховы здароўя – трэцяе, і ніводнае з гэтых патрабаванняў не задавальняе вас».

Асаблівую насьцярожанасць упаўнаважана-га выклікала гуртовая дапамога, якую дабра-дзеі з Амэрыкі прызначалі канкрэтным група-вым адресатам (габрэям у мястэчку, лекарам ці навукоўцам). Спачатку Брэнд і Зэліксон да-мовіліся, што пры раздачы будуць прысутні-чаць прадстаўнікі мясцовых выканкамаў і, у разе праблемаў, яны змогуць прыпыніць выда-чу. Усё ішло добра, пакуль упаўнаважаны ня ўведаў, што гэтым роля выканкаму й абмя-жоўвалася. Выканкамы не дадавалі й не вы-крэслівалі імёнаў атрымальнікаў. Зэліксон запатрабаваў, каб ніводны багацей не атрым-

ліваў пасылак, назваў АРА буржуазнай ар-ганізацыяй і папярэдзіў, што гуртовая дапамо-га стварае выдатную глебу для контравэрзі-цыі.

Брэнд пісаў:

Калі яму сказалі, што пры самым нязначным съведчанні, быццам кіраўнік акругі ці любы су-працоўнік АРА займаецца такой дзейнасцю, усё, што ад яго патрабуеца, – напісаць у Маскву й дадаць доказы, ён адразу стаў шматслоўным і падрабязным наконт асабістай сумленнасці віцебскіх супрацоўнікаў, але вось жа няма такой упэўненасці пра АРА як арганізацыю.

Справу пераслалі ў Маскву ў апарат Ландэра — адтуль у губыканкам прыйшло ўказанье не перашкаджаць выдачы такой адраснай дапамогі. Сытуацыя зноў абвострылася, калі ў Віцебск стала паступаць гуртовая дапамога агульнага прызначэння, разъясняючаць якую меў права сам кіраўнік акругі. У кантору АРА, а не ў губыканкам пайшлі просьбы з усёй губерні. Улады адчулі пагрозу свайму аўтарытэ-ту. На хуткую дапамогу з Масквы асабліва спа-дзявацца не выпадала, і было вырашана паўзы-дзейнічаць на амэрыканцаў іншым чынам.

Зэліксон меўся падрыхтаваць выступ у дру-ку са сьпісам прэтэнзіяў да АРА, але перад публікацыяй папярэдзіць Брэнда й паспраба-ваць дамагчыся саступак. Апроч галоўнай хібы — адхілення ўладаў ад разъмеркаванья пасы-лак, АРА вінавацілі ў дрэннай арганізацыі мэ-

дычнае дапамогі, няправільным падыходзе да сіротаў, якіх кармілі толькі ў дэіцячых дамох, дзе амэрыканцы пабывалі з інспекцыямі. Як прыклад прыводзілася місія Нансэна, якая перадавала ўсю дапамогу афіцыйным уладам.

Прафіляктычная сустрэча прайшла досыць нэрвова. Брэнд паведамляў у Маскоўскую штаб-кватэрү:

Упаўнаважаны запатрабаваў, каб усе звароты па дапамогу праходзілі праз ягоны офіс. Мы адка-
злі, што маем права на свабоду контактаў. Ён запярэчыў, што, калі ўсё ня будзе праходзіць
през ягоны офіс, ён ня зможа кантраліваць
дзейнасці АРА. Я палічыў да дзесяці й сказаў,
што ў нашым разуменіні ягоная задача не кант-
роліваць, а дапамагаць нам. Я думаў, ён пера-
стане ўжываць слова «кантроль», але ён працяг-
ваў і заявіў, што менавіта гэтага чакае ад яго
выканкам.

Брэнд паказал упаўнаважанаму тоўсты стос просьбаў аб дапамозе. Той заявіў, што палову іх ён сам бы лёгка выкрасілі са сьпісу, і амэ-
рыканцам ня трэба было б увогуле сустракацца з гэтымі асобамі. Брэнд адказваў, што правер-
ка просьбаў аб дапамозе ўваходзіць у ягоныя абавязкі і ён мусіць мець магчымасць свабод-
ных сустрэчаў.

Неўзабаве выступ з крытыкай быў надрука-
ваны і ўтрымліваў усе ацэнкі ѹ адвінавачаныні,
пра якія папярэджваў упаўнаважаны, — за
выняткам аднаго патрабаваньня. Брэнд пісаў:

Упаўнаважаны сам сябе перамог, бо ў апошнім
абзацы гаварылася, што усе звароты павінны
адрасавацца беспасярэдне нам. Мы зьдзіліся,
калі пабачылі гэты абзац, бо якраз мелі працяг-
лу гутарку пра наўпроставыя звароты й патра-
бовалі гэтага права.

У газэце была памылка. Назаўтра зьявілася
нататка пад загалоўкам «Сур'ёзная папраўка».
Але Брэнд, які ад пачатку не спадзяваўся на
палёгку, і ня думаў саступаць:

Мы будзем надалей выдаваць дабрачынныя хар-
човыя наборы паводле зваротаў, якія ўжо атры-
малі, бо людзям патрэбны харч больш за ўсё
астатніе. Калі будуць скаргі, мы гатовыя да на-
ступстваў.

У Віцебску ўмелі чытаць газэты — Брэнд
штодня стаў атрымліваць дзясяткі просьбаў аб
дапамозе. Кожная просьба разглядалася інды-
відуальна, з наведваньнем адрасатаў:

Усе дамы былі амаль аднолькавыя. Ложак ці два
у кутку, часам матрацы на падлозе, стол і пара
зламаных крэсл — вось і ўся мэбля. Брудныя
малыя ціха сядзяць навокал. Месяцамі іхная ежа
складалася з капусты, чорнага хлеба й гарбаты, і
нам кажуць, што ім яшчэ пашанцевала. Яны
дранцьвелі, калі атрымлівалі наш пакет з такой
колькасцю прадуктаў адразу, усе акуратна запа-
каваныя й бясплатна.

Амэрыканцы не адмаўляліся разглядаць просьбы, якія зрэдку ішлі й на адрес упайдаванага, але правяралі іх гэтаксама, як усе астатнія. У сярэдзіне лістапада ў Віцебску, як і ўсюды ў зоне дзеяння АРА, пачалася кампанія замоваў цёплай вopраткі. Араўцы зьбіралі паштouкі-замовы, сваякі ці знаёмыя з Амэрыкі й Эўропы аплачвалі пасылкі з матэрыяламі для пашыву, якія выдаваліся са складоў АРА.

Аднойчы ў кантору ўвайшоў высокі, пад два мэтры, дзябёлы наведнік у чорнай сутане. Ён блаславіў пэрсанал і группу віцяблінаў, якія чакалі выдачы пасылак. Тыя сталі ў чаргу да сьвятара, каб пацалаваць руку. Незвычайны наведнік расьпісаўся за сваю пасылку й папрасіў сустрэчы з кім-небудзь з амэрыканцаў. Яго правялі да новага сакратара акругі Эдварда Рэмі. Наведнік аказаўся праваслаўным біскупам.

Рэмі пісаў у Маскоўскую штаб-кватэру:

Сьвятар папрасіў мяне перадаць амэрыканцам, якія прыслалі дапамогу, словаў ўдзячнасьці за іхнюю дабрыню ад сябе й іншых сьвятароў. Біскуп ужо быў у турме, і неўзабаве яго чакае суд у справе канфіскацыі царкоўных скарабаў. У яго ўжо адабралі царкву, на пасадзе яго зъмяніў «чырвоны біскуп»⁷⁹.

⁷⁹ Паводле дасьледнікаў («Канфесіі на Беларусі (канец XVIII—XX ст.)», у 1922 у Беларусі быў расстралены 201 прадстаўнік праваслаўнага духавенства.

Дапамога незалежна ад клясавых, нацыянальных і рэлігійных прынцыпаў спрыяла аўтарытэту АРА ў Віцебску, нягледзячы на ўсе публікацыі ў камуністычным друку.

Гэтая акалічнасць хавала ў сабе новыя канфлікты.



Джойнт, і ні словам ня згадвалася АРА, якая карміла больш за тысячу — нашмат болей, чым усе астатнія замежныя арганізацыі разам.

Кіраўнік акругі Рэйманд Брэнд мог здагадацца пра прычыну. Калі ў канцы кастрычніка АРА пачала праграму харчаваньня ў дзіцячых дамох, ён пісаў у Маскоўскую штаб-кватэру:

У шмат якіх дзіцячых дамох у Віцебску дзеци мусяць заставацца ў сьценах усю зіму, бо іхная адзіная адзежа — нешта кшталту начной кашулі. Вельмі многія ня маюць абутку й шкарпетак. У Гарадку мы бачылі, як дзеци басанож хадзілі па сънезе. Такі ж стан у Магілёве. Дзеци сядзяць вакол кафляных грубак, захутаныя ў араўскія коўдры. Памяшканыні не праветрываюцца. Калі мы зьвярталі на гэта ўвагу мясцовых кіраўнікоў, яны казалі пра брак адзенінья. Усе дзіцячыя дамы маюць моцны пах.

Калі Брэнд са сваімі супрацоўнікамі агледзеў шэраг дзіцячых дамоў, ён паставіў умову: амэрыканская дапамога пойдзе толькі ў тыя ўстановы, дзе навядуць парадак.

Паводле статыстыкі губаддзелу аховы здароўя, увесень 1922 у Віцебскай губэрні дзейнічала 25 дзіцячых дамоў, ясьляў і дыетычных кухняў для 1700 дзяцей. Брэнд атрымаў гэтых лічбы, але вырашыў спачатку паслаць інспэктараў з праверкамі. У выніку агульная колькасць заявак скарацілася на траціну.

Гэта не дадало папулярнасці кіраўніку акругі ў кабінэтах віцебскай улады. Калі Зэліксон

вярнуўся з Масквы, дык патлумачыў Брэнду, што замоўчанье дапамогі АРА ў газэце было наўмысным, каб паўплываць на разъмеркаваньне бюджету. (У сьнежні АРА карміла ўжо 1751 дзіця: пасля пажару ў Бешанковічах бяз даху засталіся каля 500 дзяцей, і Брэнд накіраваў значныя рэсурсы ў мястэчка, якое было амаль дашчэнту вынішчанае).

Але публікацыя была толькі пачаткам каляднага наступу на АРА, які супаў з адсутнасцю ў Віцебску ўпаўнаважанага.

Прыходзіў з праверкай прадстаўнік губстраху й высьвятляў, як тут апякуюцца здароўем супрацоўнікаў. Гэта быў ужо другі візит. Яму зноў паказвалі пагадненіне, паводле якога АРА ня несла абавязкаў страхаваньня. Аднак неўзабаве Брэнд атрымаў чарговы ліст з патрабаваннем патлумачыць, чаму супрацоўнікі не застрахаваны.

28 сьнежня віцебская пошта прыслала папярэджаныне, што больш ня будзе прымаць бясплатных тэлеграмаў ад АРА (падобныя выдаткі пакрываліся коштам мясцовых уладаў).

Раптоўна пагоршыліся дачыненіні з Віцебскай чыгункай. Стаялі маразы, і склады на чыгунцы патрабавалі абагрэву. Зэліксон прапанаваў, каб АРА сама паставіла печкі, а аплату губыванкам зробіць пазней. Брэнд ведаў, што атрымаць гроши ад губыванкаму хутчэй за ўсё ня ўдасца. Але каб не перапыняць выдачы пасылак, араўцы ўсталявалі часовае ацяпленыне.

Чыгунка запатрабавала зьліквідаваць печкі і падаць дакументы, на падставе якіх амэры-

канцы займалі склады. Спасылка на губыканкам не задаволіла чыгуначнікаў, і за дзень да Новага году ў АРА прыйшоў ліст з патрабаваннем прыбраць печкі й неадкладна вызваліць памяшканьні — іначай гэта будзе зроблена з дапамогай ГПУ. Чыгунка таксама папярэдзіла, што будзе браць штраф за грузы, якія прастойваюць у вагонах.

Не пасьпеў Брэнд адбіцца ад чыгуначнікаў, як у той самы дзень, 30 сінегня, атрымаў ліст з патрабаваннем даць памяшканьне канторы для ўстаноўчага прафсаюзнага сходу й не перашкаджаць яго правядзенiu. Брэнд спаслаўся на Рыскае пагадненiuне ѹ адмовіўся. У адказ прагучалі пагрозы.

На адрес упаўнаважанага Мар'яна Стакоўскага зь Віцебскага губыканкаму пайшла скарга на бязьдзейнасць Брэнда й Герца: дапамогі ад АРА амаль ніякай. Стакоўскі паказаў скаргу кіраўніку Менскай акругі Чарлзу Ўілабі й пераслаў скаргу ў Москву.

З Москвы Брэнд атрымаў суцяшэнье ад кіраўніка АРА Сырыла Кёйна:

Вашыя дачыненыні зь мясцовымі органамі ўлады характэрныя для ўсіх акругаў. Розныя арганізацыі спазматычна спрабуюць узяць пад свой контроль нашых супрацоўнікаў. Нашая палітыка была й застаецца нязменнай: абсалютна не ўступаць ні ў якія дыскусіі й спрэчкі зь імі й не рабіць розыніцы пры прыёме на працу паміж чальцамі й не чальцамі саюзаў. Мы ўпэйненыя, што тактойнасць і цярплівасць з вашага боку

не дазволяць гэтым спазматычным спробам прынесці вам турботы.

Цярплівасці Брэнду сапраўды патрабавала-ся шмат. Межы Віцебскай акругі АРА не супадалі зь межамі губэрні: амэрыканцы апекаваліся дзіцячымі ўстановамі ў Неўлі, Смаленску, Вязьме, Рослаўлі, Магілёве, часткова на Гомельшчыне. Калі перад Новым годам Брэнд папрасіў дапамагчы здабыць праязныя дакументы на чыгунку, каб наведаць шэраг кухняў, упаўнаважаны Зэліксон спаслаўся на інструкцыю з апарату Ландэра, якая забараняла рабіць такія паслугі для амэрыканцаў. Апроч таго, Зэліксон паведаміў, што яго не цікавяць патрэбы АРА па-за межамі Віцебскай губэрні.

Брэнд у сваім паведамленні ў Маскоўскую штаб-кватэру пра віцебскую калядную калатнечу паразы не прызнаваў:

Мы лічым непажаданым з прычыны транспарту прыпыняць харчовую дапамогу па-за межамі Віцебску, хаця паслья таго, як давялося зьбіраць вошы па ўсім целе паслья падарожжа на лодцы па Дзьвінe, я маю такія-сякія падозрэнні й што да спальнага вагону.

У ноч на Новы год Брэнд наведаў дзіцячы дом, дзе жылі дзеці ўцекачоў з Волгі. Установа атрымлівала амэрыканскую харчаванне й мэдычную дапамогу й лічылася адной зь лепшых у систэме народнай асьветы. З нарасьветай Брэнд працаваў напрасткі, без пасярэдніцтва

Зэліксона, і быў задаволены вынікамі. Кіраўнік акругі бачыў дзяцей пяць месяцаў перад тым і цяпер адзначаў іх значна лепшы выгляд. Прадстаўнік нарасьветы выступіў з навагоднім віншаваньнем, у якім расказваў пра дапамогу АРА ў Паволжы й на Віцебшчыне.

У тыя ж дні разам з новым сакратаром акругі Эдвардам Рэмі Брэнд наведаў яшчэ адзін спэцыфічны адрас амэрыканскай дапамогі — зямлянкі ля чыгункі на ўскрайку Віцебску, дзе туліліся 118 уцекачоў з галоднага Паволжа. Брэнд пісаў:

Мы лічым, што ад съмерці іх уратавала толькі тая акаличнасьць, што паблізу можна было здаўыць дровы — нам ня варта высьвятляць занадта дакладна, якім чынам, — і яны маглі прыціскацца да печак, на хапок складзеных з цэглы. Вонярткі, каб выйсьці на двор, хапае на дзесяць ці дванаццаць мужчынаў. Аднак гэтая вопратка ня больш чым кавалкі рыхзя. Мусіць штодня развязваць галаваломку, як апрануцца.

У студзені Віцебская акруга АРА адзначала гадавіну. Раней улады гаварылі пра намер урачыста ўганараваць гуманітарную працу, але ні афіцыйных прадстаўнікоў, ні віншаваньняў, ні публікацыяў у мясцовым друку не было. Мясцовы персанал і амэрыканцы вырашылі разам адсвяткаўца стары Новы год і гадавіну пачатку аперацыяў. На вечарыне зачыталі некалькі прыватных лістоў з падзякамі. Апошнімі тыднямі акруга атрымала гуманітарную дапамогу

агульнага прызначэння, якую раздавалі тым, каму найболыш было трэба.

Дабрачынная акцыя спрыяла аўтарытэту АРА сярод насельніцтва і ўстрывожыла ўлады. Па вяртаньні з Масквы Зэліксон няспынна заводзіў размовы пра палітычныя аспекты дапамогі, нават калі сам ухваляў перадачу мэдычнага абсталяванья й лекаў у шпіталі губаддзелу аховы здароўя. Брэнду не давалі поўнай інфармацыі пра стан шпіталёў, бо гэта, на думку ўпаўнаважанага, магло пашкодзіць рэпутацыі губаддзелу аховы здароўя. Амэрыканцы меркавалі, што дапамога АРА складае калі 75% паставак у мэдычныя ўстановы губэрні. Выручалі добрыя дачыненьні з аддзелам народнай асьветы, другім па значнасьці партнэрам. Нарасьвета забясьпечвала транспартам і аплачувала вартаўнікоў на складох.

Моцныя сънегапады крыху запаволілі жыцьцё. У сярэдзіне студзеня Брэнд вырашыў наведаць Бешанковічы, дзе АРА разам з Джойнтам карміла амаль паўтысячы дзяцей пагарэльцаў. Але аўтамабіль штохвіліны спыняўся перад турбамі сънегу; за дзіве гадзіны здолелі ад'ехаць толькі на дзесяць кіляметраў і мусілі павярнуць назад.

Аднак бюрократычнае жыцьцё працягвалася амаль бязь зъменаў, паведамляў Брэнд:

Савецкага ўпаўнаважанага няма ў горадзе, вернецца празь дзесяць дзён. Ён не прызначаў намесыніка. У мінулым, калі яго не было ў Віцебску, розныя аддзелы мясцовых улады выстаўлялі

нам свае скаргі. Калі гэта здарыцца ізноў, дык навядзе на думку, што ягоная адсутнасць і скаргі ня проста супадзенне.

Брэнд як у ваду глядзеў — імгненна выставіла фінансавыя прэтэнзіі тэлефонная станцыя. Брэнд ізноў мусіў тлумачыцца. У канцы студзеня выканаўца абавязкаў кіраўніка АРА Сырыл Кёін пісаў Брэнду:

Вашыя двухтыднёвія справаздачы надзвычай здавальняючыя, і мы сардечна дзякуем за іх. Не маглі б вы ў наступных допісах прысьвячаць абзац ці каля таго агульным эканамічным умовам, улучна з цэнамі на хлеб, наяўнасцю іншай замежнай дапамогі акрузе й Г.д., — для нас гэта было б вельмі каштоўна.

Дакладную інфармацыю ў Віцебску здабыць было цяжка. Яшчэ перад Калядамі кіраўніцтва АРА пачало зьбіраць звесткі пра пэрспэктывы ўраджаю ў раёнах дапамогі. Трэба было высьветліць, як і ў якіх памерах плянаваць дапамогу на наступны год.

Віцебская вобласць не была аднесеная цэнтральным урадам да ліку галодных, і ўвесь 1922 год збожжя адсюль дастаўлялася ў Петраград і Маскву⁸⁰. Заснежаныя палі давалі магчымы-

⁸⁰ У 1922 на Віцебшчыне галадалі ня толькі ўцекачы. Улады прызнавалі, што быў неўраджай. Тлумачылася, што пасыль здачы харчпадатку ў сялянаў не засталося збожжя на продаж і таму ў кастрычніку пачаўся рэзкі рост цэнав. На дзяржпрадпрыемствах выдавалі заробак не грашым, а

масьць съцвярджаць толькі, што, нягледзячы на моцныя маразы, азімія пасевы не загінуць пад тоўстай сънежнай коўдрай і ня будзе засухі. Брэнд зъвярнуўся да ўпаўнаважанага, але не атрымаў ніякіх звестак ні пра плошчы, ні пра запас насення, ні пра патрэбы. У справаздачы ў Маскву Брэнд скардзіўся, што ня можа нічога паведаміць пра разылікі на ўраджай, апроч наступнага прадказанья:


Уначы 27 студзеня былі грымоты й маланка, што, як кажуць сяляне, азначае голад напета. Нам здавалася, яны хутчэй скажуць, што напэўна будзе вайна. Адзін вясковец заяўіў, што тае начы бачыў молат і серп на крыжы, і гэта ставіць яго на прыступку вышай за Канстанціна⁸¹ й значна наперадзе Апостала Паўла, але ў апошніх дастойнікаў не было съвятаў Вадохрышча⁸² й 9 студзеня, каб накіроўваць іхныя фантазіі.

У той самы дзень, 27 студзеня, быў забіты кур'ер АРА. Ён меўся даставіць дванаццаць харчовых пасылак у Воршу. Трупы пасыльнага й двух ягоных спадарожнікаў былі знайдзеныя непадалёк ад Віцебску.

прадукцыяй, якую не маглі прадаць; працягвалася сумятня з паралельнымі валютамі й тарыфамі. «Усё гэта ўзмацнялася страшеннай безгаспадарчасцю й некампэтэнтнасцю новай улады й назначаных адміністратораў», — адзначаецца ў аkadэмічных «Нарысах гісторыі Беларусі».

⁸¹ Канстанцін Вялікі (Flavius Valerius Constantinus, к. 280—337) — рымскі імпэратар з 306. Абаронца хрысціянай. На съмяротным ложы прыняў хрест.

⁸² 6 студзеня.



Вагоны й склады АРА ня раз апічталіся, і даставы дапамогі прыпыняліся, але амэрыканцы не здаваліся

Калега Брэнда Эдвард Рэмі тымчасам зъехаў на месяц у адпачынак, і кіраўнік акругі застаўся ў адзіноце. Але сумаваць не было калі. Зэліксон ізноў умішаўся ў выдаванье гуманітарнай дапамогі калектыўным адрасатам. Калі Брэнд не прызнаў права губыканкаму разъмяркоўваць пасылкі па «сацыяльных» прыкметах, упаўнаважаны загадаў прыпыніць выдаванье наагул. У лісьце ў Маскву ў апарат упаўнаважанага Ландэра Зэліксон тлумачыў:

Я патрабую, каб прадстаўнік губыканкаму браў удзел у складаныні сыпісаў на атрыманыне калектыўных пасылак з правам адводу той ці іншай асобы, калі высьветліцца, што ёй ня трэба дапамога.

Ішлі бясконцыя спрэчкі пра ўмовы дапамогі гандлёвай вучэльні: АРА карміла толькі дзяцей да 14 гадоў і настойвала на асобнай выдачы сваіх абедаў, а Зэліксон выстаўляў свае ўмовы. Трэба было шукаць транспарт для пaeздак у Магілёў і Смаленск. Зь Менску меўся прыехаць лекар Вілі.

АРА надалей карміла дзяцей у сіроцкіх дамох у Віцебску, Полацку, Гарадку, Лёзыне й Бешанковічах, дзе не было дзяржаўных харчовых паставак. На канец лютага ў віцебскіх складах было запасаў для дзіцячага харчаванья на паўгоду наперад і асобна — на камплектацыю пяці тысяч аплачаных з-за мяжы пасылак. Аднак безупыннае напруженне пачало давацца ў знакі. Напрыканцы лютага меў вярнуцца з ва-

кацыяў Рэмі, і Брэнд пісаў у Маскоўскую штаб-кватэру:

Я зноў з усёй сур'ёзнасцю прашу дазволіць мне выехаць у Москву. Mae вакацыі плянаваліся на гэты час, і я нецярпліва іх чакаю. Я гатовы адмовіцца ад вакацыяў за мяжой, але дзеля свайго здароўя, нэрваў і духу мне неабходна ходзіць на кароткі час выехаць зь Віцебску. Я лёгка могу пісаць старонку за старонкай пра гэтае месца, але, спадзяюся, даволі таго, што я тут ужо сем месяцаў і апошнія пяць тыдняў быў адзін.

Надалей дапамогу разъмяркоўваў Эдвард Рэмі.

Пасылья адпачынку кіраўнік акругі паведамляў у Москву:

Нашыя інспэктары сьведчаць, і я пераканаўся ў гэтым падчас паездак, што ўстановы, якія атрымліваюць нашыя прадукты, навучыліся весці дакладны ўлік. Шмат дзе дзеци выглядаюць значна лепш.

АРА працягвала карміць 23 сям'і ўцекачоў, якія жылі ў зямлянках на ўскрайку гораду. У сярэдзіне траўня Рэмі пісаў:

Узімку дзеци, якія, здавалася, ніколі не ўсьміхаліся ў не гулялі, туліліся ў сваіх лахманох да печак. АРА разъмеркавала некалькі пасылак з вонкай, якую іхныя маці перарабілі для дзяцей. Падчас нядыўняга наведваньня мы пабачылі чы-

стых і здаровых дзетак, якія гулялі на двары. Нягледзячы на жахлівія ўмовы, у якіх жывуць гэтая людзі, не было сымаротных выпадкаў. Фактычна наадварот: нарадзілася некалькі дзяцей, у адной пары – блізьніцы, што прывяло да павелічэння колькасці выдадзеных рацыёнаў.

Узаемадачыненіні з уладамі не паляпшаліся: насыпей чарговыя крызіс. У час, калі Рэмі пісаў пра блізьнітаў у зямлянках, амэрыканскія пасылкі не выдавалі ў Віцебску ўжо дзесяць дзён. Чыгунка запатрабавала аплаціць арэнду складоў і апячатала памяшканыні. Губыканкам марудзіў з аплатай, Зэліксон славу паведамленіні ў Москву ў апарат Ландэра і ў Менск упаўнаважанаму Стакоўскаму. Разылікаў дамагаліся ня толькі чыгуначнікі. Без аплаты заставаліся рахункі за ваду, тэлефон, электрычнасць, дровы, прыбіраныне. Спадзеючыся, што іх аплаціць улады губэрняў, якія ўваходзілі ў Віцебскую акругу АРА, Зэліксон пераслаў гэтая рахункі ў Смаленск і Пскоў. Адказу не было.

Кіраўнік акругітымчасам пераконваў віцебскія ўлады неадкладна выкананць сваю частку абавязацельстваў паводле Рыскага пагадненія й пісаў пра наступствы:

Гэта нанесла шкоду атрымальнікам пасылак і 85 дзіцячым дамам Віцебскай губэрні, якія атрымліваюць ад нас харчаваныне. Я маю распараджэніне з Москвы аб закрыцці складоў 15 чэрвеня, такім чынам, у нас няшмат часу для раздачи 6000 пасылак рэшты.

У красавіку Рэйманд Брэнд разьвітаўся зь Віцебскам — ён вяртаўся ў Амэрыку, каб заняцца журналістыкай. Але першая публікацыя пра АРА ў Віцебску, якая зьявілася ў амэрыканскім друку ў ліпені 1923, была звязаная з Эдвардам Рэмі, які стаў выконваць абавязкі кіраўніка акругі. Нягледзячы на лета, артыкул пачынаўся паведамленнем пра калядную вячэру, якую для віцебскіх сіротаў забяспечыў «Санта-Клаўс з Брукліну» Эдвард Рэмі:

У нас былі лішкі некаторых прыпасаў, — так тлумачыць сп. Рэмі шанцунак віцебскіх сіротаў, — і нам удалося выдаць іх непасрэдна дзіцячым дамам. Гэтага мусіць хапіць для дадатковага харчавання шасьці тысяч чалавек аж да Раства. Сярод прыпасаў — какава й тлушч, такім чынам яны змогуць съпячы на Каляды з муکі АРА пірог, абліты шакалядам — а гэта значная падзея ў жыцьці бальшыні тутэйшых дзяцей.

Публікацыя пра Санта-Клаўсаў у Віцебску зьявілася ў некалькіх выданьнях, а яе героі tym часам ужо вярталіся праз акіян на радзіму. Але перад гэтым была падрыхтаваная выніковая справа здача пра паўтара году АРА ў Віцебскай акрузе: дастаўлена й разъмеркавана 9 вагонаў мэдыкамэнтаў і абсталівання, у камплектаваныя 32 шпіталі, мэдыкамэнты, бялізну, мыла атрымлівалі 28 дзіцячых дамоў, дзецям перададзена 650 пар абутку й 650 пар шкарпэтаў, 1147 набораў адзеньня раздадзена бясплат-

на, адрасатам уручана 58 269 харчовых пасылак...

Афіцыйнае падзякі ад віцебскіх уладаў АРА не атрымала.

У канцы чэрвеня ў штаб-кватэры АРА ў Маскве быў падпісаны «Агульны мемарандум №81»:

Віцебская акруга закрываецца 25 чэрвеня. Пэрсанал прыбудзе ў Москву 28 чэрвеня.

Амэрыканцы ўжо ад'едуць зь Віцебску, а Зэліксон усё яшчэ будзе слаць лісты ў Менск, Смаленск і Пскоў з патрабаваньнем аплаціць частку выдаткаў на дровы, ваду, ачыстку тэрыторыі, склады. На ўсіх архіўных дакументах адолькавая нешматабяцальная рэзалюцыя:

Да ведама.

30 чэрвеня віцебскі ўпаўнаважаны напісаў яшчэ адну скаргу ў Москву ўпаўнаважанаму Ландэру, якая пачыналася словамі «Выдаткі на камунальнія паслугі АРА паводле Рыскага пагаднення...». Зэліксон падрыхтаваў тэкст за двума подпісамі — старшыні й сакратара губвыканкаму. Сакратар падпісаў, але калі паперу паклалі на стол кіраўніку губэрні Крылову, той наклаў ляканічную рэзалюцыю:

Ня трэба.



25

ГОМЕЛЬ: ДРАМА Ў ЧАТЫРОХ АКТАХ. АКТ І

Адзінокі Мэйтланд. — Жыцьцё на рэйках. — Начальніцкі калейдаскоп. — Прыезд Рамсэя. — Энтузіазм растае. — Аблога АРА. — Узялі банк. — Дзеці-шкілеты. — Дапамога з Луізіяны

Раніцай у пятніцу 24 лютага 1922 на пэрон гомельскага вакзалу выйшаў Джон Мэйтланд. Будучы кіраунік акругі АРА выехаў з Масквы за тыдзень перад тым, але па дарозе спыніўся ў Менску. Чатыры дні ён назіраў, як кіраунік Менскай акругі Дональд Гардзі арганізоўваў працу, вывучаў систэму раздачи харчовых пасылак і асаблівасці стасункаў з мясцовымі

ўладамі. У беларускай сталіцы Мэйтланд таксама знайшоў сабе перакладчыка Абрама Левіна, які пагадзіўся ехаць у Гомель.

Адразу з вакзалу Левін накіраваўся ў губыканкам і дамовіўся пра сустречу са старшынём. А 3-й гадзіне дня Мэйтланд ужо сядзеў наспраць кірауніка губэрні й тлумачыў празь перакладчыка параграфы Рыскага пагаднення паміж савецкім урадам і АРА. У Гомельскай акрузе жыло каля двух з паловай мільёнаў чалавек, тэрыторыя цягнулася ад польскай мяжы амаль да Бранску на ўсходзе па чыгуны Гомель—Масква, па чыгуны Петраград—Кіеў ад Магілёва да Чарнігава на поўдні й ахоплівала частку землі, якія адміністрацыйна падпарадкоўваліся ўраду Беларусі.

Старшыня губыканкаму паабязаў безумоўную падтрымку й дапамогу ўсіх мясцовых чыноўнікаў і органаў улады. У прысутнасці гасцей старшыня даручыў чыноўнікам неадкладна знайсьці зручныя памяшканыні. Гэтая задача ніколі не была простай. Гомельшчына стала полем вайсковых бітваў, і кожнае войска ня толькі экспрапрыяvalа хлеб і свойскую жывёлу, але пакідала па сабе разваленыя будынкі, разбураныя склады й фабрычныя памяшканыні, спаленые масты.

Але пасыля году працы ў Гомелі ў адной са справаўдачаў Мэйтланд наступным чынам уда-кладніць прычыны разрухі:

Летась тут цярпелі ад нястачы ежы не з прычыны засухі альбо кліматычных умоваў, а з-за на-

ступстваў вайсковых дзеяньняў і дрэннага кіравання цяперашніх уладаў.

Калі ў Менску амэрыканцы пасяліліся ў гатэлі ўжо ў дзень прыезду, а ў Віцебску араўцы жылі ў вагоне некалькі тыдняў, пакуль не было падрыхтаванае сталае жытло, дык у Гомелі жыцьцё на рэйках зацягнулася на месяцы. Мэйтланд меў ня толькі асабістыя падставы прыраўняць разбуральныя наступствы савецкага кіравання да сямі гадоў войнаў:

Калі мы прыехалі, кірауніцтва Гомелю было вельмі дэзарганізаванае, цягам першых пяці тыдняў на чале губыканкаму зъмянілася пяць розных старшыняў. Дэмаралізацыя гарадзкога кірауніцтва адбілася амаль на кожнай галіне гарадзкога жыцьця. Улады нічога не рабілі, каб упрадка-ваць разбураныя будынкі. Нічога не рабілася, каб трymаць у норме санітарны стан, і вуліцы былі перапоўненыя жахлівым брудам, чароды съвіней рыліся, шукаючы ежы, у кучах съмецьця.

Першы тыдзень Мэйтланд правёў у спробах атрымаць памяшканыні пад кантору й склад. Выконваючы съвежыя загад, супрацоўнікі камунальнага аддзелу паказвалі памяшканыні, але ўсе яны альбо вымагалі рамонту й істотнай пе-рабудовы, альбо былі замалыя, альбо месціліся далёка на ўскрайку.

Між тым у цэнтры гораду, на галоўнай вуліцы, стаяў напаўпусты будынак банку. Імпазантная камяніца мела асобны ўваход з двара,

і, пакуль не было складу, можна было пасправаць сумясціцу кантору з фасаваннем і выдаваннем пасылак. У губыканкаме не пярэчылі выбару Мэйтланда, але нехта паведаміў банкаўскім службоўцам пра намер АРА засяліцца ў памяшканыне. Тыя імгненна заявлі, што даўно плянавалі заняць пусты другі паверх пад кватэры. Пачалася барацьба за права працоўных, але Мэйтланд меў падтрымку ў губыканкаме, і памяшканыне было замацаванае за АРА. Праўда, энтузіязм, зъ якім сустрэлі амэрыканца ў калідорах мясцовай улады, раставаў з кожнай новай зменай кіраўніцтва. Каб знайсьці сталы, крэслы й іншую ўжываную мэбллю, спатрэбілася яшчэ тры тыдні.

Тымчасам Гомель жыў чуткамі пра АРА. Мэйтланд успамінаў:

Навіна пра наш прыезд у Гомель распаўсюдзілася як лясны пажар, і наш вагон на рэйках быў круглыя суткі ў аблозе людзей, якія хацелі ўладкавацца на працу ці атрымаць дапамогу⁸³.

Першай мясцовай супрацоўніцай стала рэмінтганістка, як называлі выпускніц курсаў стэнаграфіі ѹ машынапісу. У Менску кіраўнік акругі Доналд Гардзі перадаў Мэйтланду першыя 1700 ужо аплачаных у Амэрыцы картак

⁸³ У Гомельскай акрузе, як і ў іншых, мясцовыя супрацоўнікі АРА ў дадатак да заробку бясплатна атрымлівалі адну амэрыканскую харчовую пасылку на месяц. У 1922—1923 было выдадзена такім чынам больш за 23 тонны харчу на суму 2262 далары.

на атрыманыне пасылак, якія адрасаваліся гомельцам. Мэйтланду ўдалося пазычыць друкавальную машынку, і неўзабаве пачалося стварэнне індэксу адрасоў.

1 сакавіка з Москвы адправіліся першыя таварныя вагоны з прадуктамі для Гомелю. 10 сакавіка кур’ер з Москвы прывёз яшчэ тысячу квіткоў на пасылкі. На наступны дзень у Гомель на дапамогу кіраўніку акругі прыбыў Г’ю Рамсэй. Мэйтланд пісаў:

Паслья некалькіх тыдняў адзіноты ў самай забытай Богам дзіры на съвеце было надзвычай прыемна зноў пабачыць амэрыканца. Я тады яшчэ не пасьпей прызывицца да мёртвай цішыні й гарадзкога бруду. Рамсэй прыехаў аб 11-й раніцы і апоўдні ўжо з галавой быў у працы, каб падрыхтавацца да першай даставы прадуктаў.

Рамсэй пасяліўся ў тым самым салён-вагоне, у якім жыў Мэйтланд. Напрыканцы сакавіка з Москвы прыбылі араўскія вагоны, і са станцыі пачалі дастаўляць прадукты ў два пакойчыкі банкаўскага будынка, вызваленыя пад склад. Тут фасавалі прадукты ѹ камплектавалі пасылкі. Памяшканыні былі ня надта зручныя, але ні ўлады, ні Мэйтланд не прадбачылі таго, што сталася праз чатыры дні, калі пачалася выдача пасылак:

Колькі б міліцыянтаў мы ні выклікалі, каб прымусіць атрымальнікаў пасылак стаць у чаргу, яны не маглі гэтага дамагчыся, і дзъверы складу

былі штодня ў аблозе натоўпу, людзі штурхаліся, крычалі. Некаторыя не маглі два-тры дні праціца атрымаць свае пасылкі й прыходзілі скардзіцца ў офіс. Паколькі гэтыя складавыя памяшканыні былі малыя, мы мусілі падвозіць прадукты на санях з большага складу, і тады двор ператвараўся ў адзін жахлівы непраходны затор.

Калатнеча працягвалася трывесцы. У горадзе мянялася кіраўніцтва, і новыя кадры не паспявалі пазнаёміцца са справамі, як ім на зьмену Москва прызначала іншых. Не палягчала справу й тое, што гарадзкая й губэрская ўлады, а таксама незалежныя ад мясцовага кіраўніцтва чыгуначнікі вялі бюракратычную вайну паміж сабой за сферы ўплыву. Патрэбы АРА заставаліся без увагі — але за дзейнасцю канторы, як высьветліцца пазней, пільна сачылі.

Прычыны напружанаасці былі такія самыя, як і ўсёды, дзе дзейнасць АРА пачыналася пераважна выдачай пасылак. Як і ў іншых беларускіх рэгіёнах, бальшыня пасылак з Амерыкі ў Гомель ішла ад мясцовых эмігрантаў-габрэйў і адрасавалася іхным сваякам і аднаверцам. Гэта злавала камуністычныя ўлады, якія бачылі ў такой дапамозе парушэнне лёзунгу роўнасці, адыход ад рэвалюцыйных прынцыпаў і падрыў свайго аўтарытэту.

Не палепшила справу й тое, што эфект АРА ў Гомелі адчуулі ня толькі непасрэдныя адрасаты амэрыканскай дапамогі: ужо на другі дзень пасыльня выдачы пасылак гэтыя прадукты зьяўліся на мясцовым рынку. Адразу пасыльня пры-

езды Мэйтланд адзначаў, што амаль усе гомельцы былі апранутыя ў самаробную вопратку, скроеную з падручных матэрыялаў: збожжавых мяхоў, брызэнту, накрывак для стагоў сена. Было немагчыма забараніць людзям прадаваць ці мяняць амэрыканскія пасылкі на ўплыву вопратку.

Праз два месяцы з Гомельскага губвыканкаму пойдзе першая афіцыйная скарга ў Москву:

Асноўная частка прадуктаў з Амерыкі патрапляе больш заможнаму элемэнту Гомельскай губэрні. Паколькі яны асабіста ня маюць патрэбы ў гэтых прадуктах, натуральная, яны пераважна спускаюць іх на рынак. Спэкуляцыя дасягнула вялікіх памераў, і найбяднейшая частка насельніцтва ад гэтага не выйграе, а наадварот. У сэнсе беспасярэдній дапамогі тым, каму яна патрэбная, АРА нічога не зрабіла.

Задоўга да гэтай скаргі Мэйтланд сам пачаў дамагацца пашырэння апэрацыяў. Як толькі была выкананая першачарговая задача — запушчаны мэханізм выдачы пасылак, — Мэйтланд пачаў ездзіць па дзіцячых дамох Гомельшчыны. Шэсць з паловай тысяч сіротаў жылі ў такіх установах, яшчэ некалькі тысяч чакалі з Паволжжа. У губэрскім аддзеле сацбеспячэння яму паказалі зацверджаны рагцыён для выхаванцаў:

1 фунт хлеба на дзень
3/4 фунта цукру на месяц

1,5 фунта тлушчу на месяц

6 фунтаў крупаў на месяц

8 фунтаў мяса на месяц

Але такая пайка была толькі да сакавіка: у красавіку норму хлеба зменшылі на чвэрць, цукру на траціну, а мяса зьнікла зусім. У дзіцячым доме №32, які Мэйтланд наведаў напачатку красавіка, усе 27 дзяцей ва ўзросьце ад 5 да 14 гадоў былі хворыя. Ён пісаў у Маскоўскую штаб-кватэрү:

Галовы ўсіх дзяцей пакрытыя незагойнымі болькамі. Апарата ультрафіялетавага апраменівання, якім лекуюць такія хваробы, няма. У маленьком сырым будынку няма ні толькі ванны, а наагул вады. Дзецы не атрымлівалі харчу ад уладаў, іх кармілі вайскоўцы суседняга кавалерыйскага палку, якія аддавалі частку свайго рацыёну. Паўсюдна бракуе коўдраў, бялізыны, вopраткі, лекаў. Я б настойліва рэкамэндаваў аказаць гэтым установам дапамогу харчам і мэдыкамэнтамі. Іначай працэnt захворваньня і съмяротнасьць ад недаяданьня будуть расьці.

У сярэдзіне красавіка Мэйтланд агледзеў гарадзкі дзіцячы шпіталь і зноў адправіў ліст да свайго начальнства:

У шпіталі 105 дзяцей і 23 штатныя супрацоўнікі. 10% дзяцей па-за межамі выздараўлення з-за нястачы ежы. З прычыны вайны паміж чыгункай і гарадзкім саветам у шпіталі адключаная элек-



Болькі лёгка вылечваюцца ультрафіялетавым апраменіваннем і добрым харчаваннем, але гомельскае начальнства адбіваецца ад амэрыканскай дапамогі як можа

трычнасць, не працуе ультрафіялетавы апарат, патрэбны для лекаванья болек на галовах усіх дзяцей. Гарадзкія ўлады вырашылі цалкам закрыць шпіталь — цяпер там атрымліваюць ежы ледзьве на палову дзяцей. Кожнае новае дзіця, якое паступае з дыягназам «недаяданье», можа разылічваць толькі на пагаршэньне свайго стану. Удзень, калі я наведаў шпіталь, дзеці нічога ня елі наагул.

Мэйтланд не шкадаваў падрабязнасцяў, якія маглі прысьпешыць дапамогу:

Многія дзецы былі да такой ступені апухлыя, што практычна страцілі апошніяе падабенства да чалавечых істотаў. З другога боку былі чалавечыя шкілеты, у якіх з жахлівай выразнасцю выступала практычна кожная костка. З-за адсутнасці электрычнасці іхныя болькі на галовах ня лекавалі.

Нарэшце ў канцы красавіка ў Гомельскую акругу прыйшла першая картка-замова агульнага прызначэння — амэрыканец Эліяс Рэнай з гораду Шэўпорт, штат Луізіана, паслаў 30 даляраў на карысць галодных дзяцей Гомелю.

Ахвяраванье прыйшло ў крытычны момант. Дзіцячы шпіталь з'явіўся па дапамогу й раней, але ўсе фонды былі разылічаныя толькі на аплачаныя з-за мяжы пасылкі й прызначаліся канкрэтным адрасатам. Невядома, сам Эліяс Рэнай ці, магчыма, ягоная жонка паходзілі з Гомелю, ці чалавек проста адгукнуўся на пу-

блікацію ў амэрыканскім друку, але сума была немалая і, галоўнае, своечасовая. У гэты ж дзень у шпіталь былі дастаўленыя каля 200 кіляграмаў амэрыканскіх прадуктаў — мука, тлушч, рыс, цукар, малако, гарбата.

Аднак паведамляючы пра першую даставу прадуктаў у шпіталь, Мэйтланд настойваў на адкрыцці поўнамаштабнай праграмы дзіцячага харчаванья ў акрузе й папярэджваў:

Калі далейшая дапамога не паступіць хутка, бальшыня дзяцей памрэ.

Погляд мясцовых уладаў на будучыню АРА ў Гомелі, як неўзабаве высьветлілася, быў су-працълеглы.

Официальная беседа Предгубисполкома г. Н.Новгорода с послом Американской Администрации "помощник м-ра

28-го июня 1922 года кабинет Предгубиспол

Тов. НЕКРАХ. Президиум Губисполкома разобрал вопрос о происшедшем юте между Вами и уполномоченным Губисполкома при "АРА" рече все недавно имеющимся материалам и ввиду съяснения нам ряд мелких разногласий в действительности существовавших связанных общим положением и считает необходимым письменно боту тов. ДРАГУНОВОГО как представителю при АРА. Получив съяснения от м-ра НЕКРАХА по вопросу о его переведчиком начальником на некоторыми доводами соглашается на составление о замене переводчика открытым. Считаем, что ряд недоразумений до сих пор урегулируются теми взаимоотношениями, которые должны уточняться между представителем Губисполкома статистиком "АРА" м-ром

И-р МЕНДЛЯЦ. В таком случае я хочу просить командироваться тов. ГРАГУ в Москву или Минск за получением инструкции для дальней работы, так как произошедший конфликт произошел на столе за неактивность тов. ГРАГУСКОГО, как из-за его неиспользования "АРА".

Тов. НЕВАХ. Против командирования тов. ДРАГУНСКОГО к возвращению не считают, что наиболее целесообразным было бы командирство Москвы для выяснения всех вопросов. Можно ли считать в исправленном.

М.-Р. МЕНДЛЯНЦ. Перед тем, как перейти к следующим вопросам я должен
остановиться, что постановление Правительства Губисполкома в
плакате. Потом ли тут ГРАУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КО



нить считая, что м-р МАСТАНДИК, как член комитета ССР по вопросам о его перевозки.

М-р НЕЛЛЕНД. Считаю необходимым все заявления поданные , как в АРА
сторонним членам комитета рассмотреть.

Тов. НЕРБАХ. Этого я и не оспариваю.

М-р М-ГРУНД, Йордасенъ на первоначальномъ заседаніи въ Комитете.

Тов. НЕВАЛ находитирует об отъезде в служебную командировку берния и исполнении совместной Продгубисполкома тов. ДУБНОМ. М-р ДОМ возбуждаются запросы о квартире и пакгаузе по которым тов. НЕВАЛ заявляет, что по первому вопросу отдается распоряжение согласно прос а по второму будет выяснено.-

Фиксировал Зем. Отв. Секретарь

16020

26

ГОМЕЛЬ, АКТ 2: МАЗГІ
ЎПАЎНАВАЖАНАГА

Кадравая стабілізацыя. — Шкодныя пасылкі. — 8 тысяч галодных дзяцей. — Камсамольцы з апэтытам. — Газэтная атака. — Драгунскі адхілены. — Перамовы пад стэнаграму. — Нямэтазгодныя й непажаданыя

Напачатку вясны новым старшынём губвы-
канкаму стаў уплы沃ы камуніст Ільля Нэйбах. Улада стабілізавалася, у горадзе пачалі адчу-
вацца перамены да лепшага. Але на запыты
Мэйтланда ў губыканкаме па-ранейшаму
ніхто не рэагаваў.

У Москве кіраунік АРА палкоўнік Гаскел сустрэўся з упаўнаважаным савецкага ўраду Аляксандрам Эйдукам і папрасіў умяшацца. Для вывучэння сітуацыі зь Менску ў Гомель быў выпраўлены памочнік упаўнаважанага беларускага ўраду Блехер. Блехер адказваў за сувязі з ЧК—ГПУ й меў сваё бачаныне, як трэба працаваць з амэрыканцамі. Ён сустрэўся зъ мясцовым кірауніцтвам, правёў перамовы з Мэйтландам і Рамсэем. У Гомелі была ўведзеная пасада ўпаўнаважанага губыканкаму для працы з АРА.

Прызначаны на пасаду мясцовага ўпаўнаважанага камуніст Драгунскі некалі працаваў у Амэрыцы, гаварыў па-ангельску й заявіў, што гатовы цалкам паклапаціца пра ўсе законныя патрэбы АРА.

Мэйтланд узрадаваўся: цяпер будзе як вырашашаць шматлікія практычныя праблемы. Менш чым праз два месяцы ў лісьце ў Москву кіраунік акругі так апіша супрацу:

На наш запыт наконт мэблі Драгунскі адказваў, што нам ня трэба мэблі. У адказ на просьбу даць ахову для складоў мы чулі, што яшчэ нічога не было скрадзена і вартайнікі не патрэбныя. Цалкам блікаваліся нашыя патрабаваныні новых складоў для выдачы прадуктаў. Ягоныя мазгі надзвычай плённа выдумлялі прычыны й тлумачныні, чаму нашыя просьбы ня могуць быць задаволеныя, і на шляху нашай далейшай працы быў пастаўлены каменны мур.

Мэйтланд пісаў, што Рамсэя й яго замучылі бясконцыя размовы Драгунскага пра гонар і годнасць афіцыйнага прадстаўніка ўлады й патрабаваныні паважаць ягоныя паўнамоцтвы. Але ўпаўнаважаны ігнараваў просьбы амэрыканцаў ня толькі з капрызлівага харектару. У траяні да высновы, што АРА ў Гомелі непатрэбная й нават шкодная, канчаткова прыйшоў і новы кіраунік губыканкаму Ільля Нэйбаху. Ён заявіў, што ў даверанай яму губэрні голаду няма й тутэйшая ўлада сама ў стане дапільнашаць і вырашыць свае праблемы. Нэйбах пісаў у Москву:

У справе беспасярэдній дапамогі тым, хто мае патрэбу, у Гомельскай губэрні АРА дагэтуль нічога не зрабіла. Ёсьць пэўнае імкненне з боку АРА прадаць як мага больш тавару за наяўны разылк. Пры такіх умовах у мясцовай улады няма й ня можа быць ніякай зацікаўленасці несьці велізарныя выдаткі дзеля ўтриманья мясцовага аддзялення АРА. Апроч усяго, мясцовая адміністрацыя АРА настойвае на ўтварэнні камісіяў дзеля разъмеркаваныя прадуктаў ад розных зямляцтваў у Амэрыцы ў складзе прадстаўнікоў буржуазіі й сывятарства — тэндэнцыя яўна контрапрэвалюцыйная й таму недапушчальная.

Упаўнаважаны савецкага ўраду Эйдук абмеркаваў ліст Нэйбаха з кірауніком АРА палкоўнікам Гаскелам. Той паабяцаў падрыхтаваць адказ і зьвярнуўся па аргумэнты да кіраў-

ніка Гомельскай акругі. Мэйтланд хутка падрыхтаваў ліст:

Спыненне выдачы будзе сур'ёзной памылкай, ніякі аргумэнт на карысцьць працягу ня будзе запішні. Колькасць паштовак-замоваў да сваякоў за мяжой нават пасъля сканчэння рэкламнай кампаніі съведчыць, што гэтая ідэя шырока ўмацавалася. Статыстыка сельскагаспадарчага аддзелу аптымістичная што да ўзараных плошчаў, але не бярэ пад увагу нястачу насенінья. Я сумняюся, што ўраджай зьбяруць больш чым з паловы земляй. У наступную зіму й вясну будзе крытычная сітуацыя з харчаваньнем. АРА й амэрыканскі народ таксама маюць маральны абавязак паставіць прадукты, замоўленыя дзякуючы нашай рэкламнай кампаніі; рэзкае спыненне даставаў выкліча вельмі адмоўнае стаўленыне да амэрыканцаў.

Гомельскія ўлады таксама хацелі выправіць памылку, якая дазволіла прыезд АРА. Афіцыйны ліст у Москву за подпісамі старшыні губыканкаму Нэйбаха і ўпаўнаважанага Драгунска-га канстатаўваў:

АРА ў Гомелі прыносіць болей шкоды, чым карысці, бюро губкаму партыі ў поўнай згодзе з прэзыдыюмам губыканкаму лічаць далейшае знаходжанье місіі непажаданым і нямэтазгодным.

Аднак урад у Москве не пагадзіўся з гомель-

скімі ўладамі. Апэрацыі АРА было вырашана працягваць. Напрыканцы траўня ў Гомель прыбылі два вагоны лекаў, мэдычнага абсталяванняй матэрыялаў. Напачатку чэрвеня зь Менску прыехаў Ралф Герц, які дапамагаў разъясркоўваць мэдычныя грузы ў шпіталі. Асноўную частку справаздачы пра пабачанае Герц прысьвяціў, аднак, не пагрозам эпідэміяй і хваробаў:

Крайняя патрэба ў мэдычных пастаўках застаецца, аднак існуе вельмі вострая патрэба харчаваньня ў шпіталёх. Пайка зрэзаная амаль да нуля. Гэта асабліва тычыцца дзіцячых шпіталёў і дамоў. Ад пяці да восьмі тысяч дзяцей з галоднага Паволжа зваліся на губэрню без папярэджаньня й без забесьпячэння. У адным са шпіталёў, які я наведаў, знаходзіцца 130 дзяцей, зь іх 95% пакутуюць ад недаяданьня, і цяпер яны ў горшым стане, чым калі толькі прыбылі. Магчыма, я выходжу за межы маёй справаздачы, але сп. Мэйтланд кажа, што ён паслаў на гэтую тему ўжо некалькі паведамленняў, і я толькі хачу гэта падкрэсліць.

Герц прасіў дазволу адкрыць у Гомелі мэдычны аддзел пад кіраўніцтвам Мэйтланда. Кіраўнік акругі звярнуўся ў губыканкам з просьбай даць склады пад мэдычныя грузы — адказу не было.

Калі ў Гомель прыйшлі першыя вагоны з агульнай гуманітарнай дапамогай для бясплатнае раздачи тым, хто мае найбольшую патрэбу, Мэйтланд, здавалася, мог уздыхнуць з палёг-

кай. Можна было спадзявацца, што съціхнуць абвінавачаныні, быццам АРА дапамагае толькі выбранай частцы насельніцтва, якая мае сваякоў за мяжой.

Але дачыненъні з губыканкамам нават пагоршыліся. Улады настойвалі на разъмеркаваныні вылучна праз свае камісіі, Мэйтланд не пагаджаўся. У выніку кампрамісу прадстаўнікі ўлады ўвайшлі ў мясцовыя камісіі, афіцыйна — з мэтай запабегчы спэкуляцыі.

Аднак у ход пайшоў хабар, камісары самі сталі забіраць пасылкі сабе, прадаваць на рынку й прысабечваць выручку. У адным раёне мясцовы камітэт камсамолу захапіў склад з амэрыканскімі прадуктамі, апячатаў і прыгразіў арыштаваць любога, хто сунецца. Мэйтланду нечакана давялося ня толькі прыкладаць намаганыні, каб дапамога патрапіла на адрес, але й пільнаваць яе ад хцівых афіцыйных прадстаўнікоў.

У траўні ў кантору АРА прыйшла вестка пра загадковую съмерць амэрыканскага грамадзяніна ў Мазыры. Мендэль Бягун займаўся разъмеркаванынем дапамогі Джойнту. Мэйтланд звярнуўся да Драгунскага з просьбай да ведацца прычыну съмерці й дзе знаходзіцца цела, але не атрымаў адказу.

Тымчасам у амэрыканскую кантору ўсё больш людзей сталі звяртацца са скаргамі на дадатковыя паборы, якімі абкладалі пасылкі пошта, а таксама асобы, што выдавалі сябе за агентаў АРА. Мэйтланд перадаў Драгунскаму некалькі фальшывых распісак і картак з па-

значанымі прозвішчамі й адрасамі самазваных прадстаўнікоў АРА. Рэакцыі не было.

4 чэрвеня ГПУ арыштавала гомельскага рабіна Барышанскаага. 6 чэрвеня газэта «Полесская правда» апублікавала артыкул «Ціханаўцы юдэйскага веравызнання», дзе тлумачыліся прычыны арышту й падрыўная роля АРА:

Габрэйскія буржуазна-клерыкальныя групы... расьперазаліся й адкрыта павялі шалёнью працу дзеля арганізацыі ўсіх рэакцыйных і косных элемэнтаў габрэйскай буржуазіі... Дзеля гэтага яны перадусім імкнуцца падвесыці пад сябе матэрыяльна-філянтропічную базу шляхам сувязі з аддзяленынем АРА ў Гомельскай губэрні, якая, атрымліваючы з Амэрыкі сякія-такія прадукты для разъмеркаваныня сярод габрэйскага насельніцтва, што церпіць нястачу, стварала ва ўсіх гарадох і мястечках камітэты з рабінаў і прадстаўнікоў габрэйскай буржуазіі, куды яны для праформы меліся ўводзіць аднаго прадстаўніка выканкаму. Губыканкам своечасова ўмяшаўся й расpusьціў усе гэтыя камітэты.

З абвінавачаныямі выступаў ананімны аўтар М.Х. Мэйтланд звярнуўся ў рэдакцыю з патрабаванынем зняці апублікаваныя матэрыялы як «хлусьлівія й беспадстаўныя». Зварот застаўся без адказу.

Апошній кропляй, якая перапоўніла цярпілівасць Мэйтланда, стала абвестка ў друку за подпісам Драгунскага. Упаўнаважаны тлума-

„Гаюновцы-шудейскаго веродсповеданія”.

Барысавыя буржуазно-кафранкавыя группы в Гомелі ў розслаблене время по гіркам, членамі, якое чувство тахта і даже чласті юсця прынесьці им біз тані пласті апредзінгікі. Ободрэные МЭПР-омказанымі юнимі до сих пор отвешчанымі Саветскай аздаты, они впоследствіі з'яўляюцца раслюстасіль і старыя людзі бешчэнную работу по сплоткеніі і організаціі юх рэакціонных і космых элементаў еўрейскай крупнай і мелкай буржуазіі—протыні предпрынімаючыя Советскія юношы і мады борыбы з остаткамі срэдніевековыя і варварства ў эпохе хадера, спілкоты і др. штоботы рэакціоннага бліжніні на масы, на еўрэйскіх трудачіх, на-кіс пытавацца скраіць у сваіх руках рэакціоннае еўрейскае буржуазіі—то гэтае с разумініем. Но! эта рэакціонная клерикальная групировка, як і слынне с разумініем Барышніка і іншымі стрыецца ѹнды ѿсюдзя з азітнічнай степенью разрушэннію, прымено ёўрэйскую общаную ўважанію способамі ў мераніі ёбесцяці ў ёй—тоге пачынае прыцягніць і вяніці.

Длінштагі ўсе прэдзе-“штога” спрятаны подаіі інтарніально-філантропічнага віду, але звязы с адделамі АРА ў Гомельскай туберальнай інстытуцыі, пачутыя на Амерыкі хой-какіе продукты для распределенія ісканду ёўрэйскім пульдошчынам населе-ннем, складаны для этого во всех горо-дах і местечках комітеты ўзравненія і представінні ёўрэйскай буржуазіі, куда они для прыфіксіі предполагалі ѿзьміць однаго-представінні “Ісіахію-ма”. Гусіністымі скоўренимі ўпешчалі і разгледзіць ѿсі эти комітеты,

Во время изялія демонстрыі госты да разумінія ў «Філантропічнай» прафекту створы ёўдзелчыкі камітеты го-сподарскім, Прыватнае группы ёўрэев по-зованістю из Еўрэйскіх туберальнікі. Весь горад стаіцца на ногі, і сінагогахі праісходит саборы, прыходзяцца сборы, сабираюцца дены з продукты для зомінін «своімі» гошодзчынамі. Венду того, што ў 2 дэсятках снягатоў і ѿ-многе пакідваюцца очы юношы і пакідваюцца ўпаківкі Саветскай чыніці інтарніальна-рэакціоннага, разнінамі пры-гасцеі среди состоячых груп ёў-рецкага насельніцтва дополнітнага сбер-чавістамі, залётамі на хлебам для помоіі голодуючымі твары, как это бы то склоўно в Печоре, Быхове і другіх

коммунастов,—меншчыні же за гэты разумініе памукалі по 3—4 гадоў. На гэтай конферэнцыі стоялі пыросы ѿ ёўрэйскай школе, ѿ культуры работе на ёўрэйскім языку і т. д. Раісан Барышнікі, который пыросы даты «*які*» возможность выступіць на конферэнцыі за ёсці выставленіе „хавараў”, навучылі союз, па ёй конферэнцыі іншакі подзвержаны іхстрэдам. Ось дэржава сеіх членін, кінччы тая, што „наша времі ўсе-толькі наступае”.

Пасля конферэнцыі во ўсіх сінагогах і во ўсім “рэакціоннам” ёўрэйскім пульдошчынам вініцца ўзінанія против рабочай конферэнцыі і ёё решения, прытом сядэцца Рыбі і правы мернорэгіянальны съездской замісті—до змененія гідэрак Сіборгія і „ін-тінк” і сінагогіа праісходит чутльне архітэктурныя сукны. Господа рабочыя азітнічыя пытавацца разнавесі рэагніўнымі фанатызмі ёўрэйскіх лацінчанок і мелкіх рэнесансінкоў, действуе волческімі средствамі як их большага архенага демагогіі, але і рэдкіміна сумерыді.

На 2-ое зімовіе комітеты ѿ ёўрэйскай ладоў—пра Губнароўбразе сознаны зімовік па азітніку, прызначаны як азітнік рабочы і трудачыні. Задзінкі ў маінавымі ёго зімовікі разніні Барышнікі і іншіе Ѻвядзіць зе спінагі і обізвашаюць всея іхруніні ёўрэев подаіі угрозой отлучэнія іншательно прыйті на ёго зімовік. Іще с 7 часов дын зім, где назначаны зімовік, быў бытам якіх спакоічніцца, и ў скончыні родах іншыя сінагогальныя збудынкі, якіх прызначана ёго зімовік ў «Лін-уар»—єўрэйскіх зернобісенніх рэакціонністах і ўзінанія яго зімовіка не халі говорыць разніні Барышнікіх іхстрэдам, антарніальна-рэакціоннімі зімовікі; этіх Барышнікі, азітнічнага веродсповеданія, меяду прычым, вітруская ѿ сваіх речіх такіе штуки: „За тымуку ях мы, сары, не исама такіх гаёта, калі за 4 года будзе-сістэмана савецкай чыніці”, „хэта, я буду ареставана, верю, што мені ѿскобідзе!”. Коммунист-ёўрэев он называе чандынамі, предаванымі русінамі коміністамі в т. д. От яго ёго зімовікі склукніліся прынімаючы кілька раза, што с кількіні стала набірэцца на ѿміні там коміністамі і прашаюць зімовік чутльне разоўніць склоў.

Несомненна созыў этого зімовіка без

Гомельскія габрэі здолелі ў свой час адбіцца ад пагромаў, але ад газеты «Полесская правда» ў савецкай улады ўратавацца ня ўдасца

чыў, што ўсё запыты наконт бясплатнай харчо-вай дапамогі трэба накіроўваць ня АРА, а камітэту разъмеркаваныя прадуктаў, які ўзна-чальваў сам Драгунскі. 13 чэрвеня Мэйтланд напісаў ліст старшыню губвыканкаму ў адна-часова разам з Рамсэем адправіў тэлеграму ў штаб-кватэру ў Маскву:

Далей працаўаць немагчыма, спыняем выдачу пасылак, рэкамэндуем адклікаць місію з Гомелю.

Наўздағон у гэты ж дзень Мэйтланд паслаў у Маскву ліст, дзе тлумачыў сваё абурэнніе дзе-яньнямі ўпаўнаважанага:

Драгунскі абсалютна нічога ня варты, за месяц працы ён не зрабіў ніводнай рэчы, пра якую мы праслі. Уся ягоная ўвага й дзейнасць скіравана на супраць АРА. Ён нават съвядома перакручваў пераклад маіх размовай са старшынём губвыканкаму, каб сапсаваць нашыя дачыненьні. На любую нашу просьбу ён адказвае тлумачэннім, чаму нам непатрэбнае тое, чаго мы просім, альбо праста заяўляе, што гэта немагчыма.

Пераход амэрыканцаў ад абароны ў атаку засыпей афіцыйны Гомель зынянацку. Наступнай раніцай, 14 чэрвеня, адбылася тэрміновая сустрэча кіраўніка акругі са старшынём губвыканкаму. Мэйтланд запатрабаваў звольніць Драгунскага «за 24 гадзіны». Нэйбах заўважіў, што нічога ня ведае, і паабяцаў разабрацца. Драгунскі быў часова адхілены ад выкананія

сваіх абавязкаў да прыняцця канчатковага ражэння прэзыдымам губыканкаму. Усе справы было дамоўлена вырашальнікам бесспасярэдне з самім старшынём.

Мэйтланд вырашыў замацаваць посьпех: на наступны дзень ён прадыктаваў і накіраваў Нэйбаху яшчэ тры падрабязныя лісты са скаргамі на Драгунскага, дзе пералічыў усе свае просьбы, якія заставаліся без вырашэння ў адказу.

У Маскве на канфлікт зрэагавалі як амэрыканцы, гэтак і ўлады. Са штаб-кватэры АРА тэлеграфавалі не спыняць выдачы пасылак. У сваю чаргу ўпаўнаважаны Эйдук рэкамэндаваў губыканкаму быць пільнымі, але працягваць супрацу. Неўзабаве Мэйтланд паведамляў:

19 чэрвеня. Паветра значна ачысьцілася. Драгунскі часова адхілены, і, калі яго зусім прыбяруць, мы ўпэўненыя, праца пойдзе лепш. Аднак калі яго адхілілі толькі часова ў ён вернецца на працу з АРА, мы гэтаксама ўпэўненыя, што нікага паляпшэння ня будзе.

Празь дзесяць дзён, 28 чэрвеня, у кабінэце старшыні губыканкаму адбыліся першыя амэрыканска-гомельскія перамовы пад стэнаграму:

Тав. Нэйбах: Прэзыдыму губыканкаму разабраў пытаньне канфлікту паміж Вамі і ўпаўнаважаным пры АРА ў знайшоў, што шэраг дробных рознагалосцяў быў выкліканы агульным станам

справаў, і лічыць неабходнай далейшую працу тав. Драгунскага як прадстаўніка пры АРА.

М-р Мэйтланд: У такім выпадку хачу прасіць выправіць тав. Драгунскага ў Москву ці Менск па інструкцыі для далейшай працы, бо канфлікт адбыўся з прычыны ня гэтулькі неактыўнасці тав. Драгунскага, колькі ягонага неразуменія дзеянняў АРА.

Тав. Нэйбах: Супраць нічога ня маю ў лічу, што найбольш мэтазгоднае выпраўленьне ў Москву. Ці можна лічыць пытаньне вычарпаным?

М-р Мэйтланд: Перад тым як перайсці да іншых пытаньняў, мушу выказаць шкадаваньне ў сувязі з такой пастановай прэзыдыму губыканкаму. Ці застаецца тав. Драгунскі таксама старшынём камітэту разъмеркаванья прадуктаў?

Тав. Нэйбах: Застаецца. Лічу, што дробныя непараўнаныя з прычыны адсутнасці каардынацыі будуть зыліквідаваныя ў праце будзе праходзіць у кантакце, як і належыць быць паміж прадстаўнікамі РСФСР і АРА.

М-р Мэйтланд: Калі праца будзе каардынаванацца, нічога супраць ня маю.

Тав. Нэйбах: Абвестка ў газэце ў справе прыёму заявай на разъмеркаванье прадуктаў, падпісаная тав. Драгунскім, была дадзеная згодна з пастановай камітэту, нават насуперак жаданью тав. Драгунскага.

М-р Мэйтланд: Адзначаю, што, калі камітэт так пастанавіў і надрукаваў абвестку ў газэце, ён перавысіў свае паўнамоцтвы ў ягонае паседжанье трэба лічыць несапраўдным. Я на гэтым пасе-

джањні не прысутнічаў, хаця я галоўны сябра камітэту як разьмеркавальнік прадуктаў.

Тав. Нэйбах: Я не ўхвалюю пастановы камітэту, але не хацеў яе скасоўваць, бо лічыў, што м-р Мэйтланд як сябра камітэту сам паставіць пытаныне аб яе перарашэнні.

М-р Мэйтланд: Лічу неабходным разгледзець усе заявы, пададзенныя як АРА, гэтак і сябрам камітэту.

Тав. Нэйбах: Я гэтага не аспрэчваю.

М-р Мэйтланд: Згодны на перарашэнніне пытання ў камітэце.

Мэйтланд загаварыў пра жыльлё й склады, Нэйбах паабяцаў аддаць неабходнае распара-джэнніне. Старшыня таксама паведаміў, што ад'яжджае ў службовую паездку па губэрні й на чале губвыканкаму застаецца яго намеснік Дубіна. Усе пытаныні — да Дубіны.

Ледзьве пасыпела высахнуць чарніла стэна-грамы, як у губвыканкаме пачалі складаць новы ліст у Москву:

Прэзыдыюм Гомельскага губвыканкаму мусіць пайторна ўзьняць пытаныне пра нямэтазгоднасць і непажаданасць заходжання АРА ў Гомелі. Губэрня ня ёсьць галоднай губэрніяй, праца АРА накіраваная вылучна на разьмеркаваныне пасылак з Амерыкі для дробнай буржуазіі. АРА выстаўляе рознага кшталту капрызылівия патрабаваныні да губвыканкаму самым бесцырымонным чынам, напрыклад, патрабуючы за 24 гадзіны прыбраць прадстаўніка губвыканкаму Драгунска-

га, што ёсьць спробай скампраметаваць савец-кую ўладу. АРА палітычна таксама непажаданая, асабліва ў Гомельскай губэрні, якая мяжуе зь Белай Польшчай.

Гэты ліст празь дзень пасъля візиту Мэйтланда ў губвыканкам падпісаў намеснік старшыні Дубіна і ўручыў упаўнаважанаму Драгунскаму, які накіроўваўся на сустрэчу з упаўнаважаным ураду РСФСР Эйдукам. Дубіна прасіў перадаць адказ на зварот гомельскіх уладаў асабіста праз упаўнаважанага.

Напачатку ліпеня Драгунскі выехаў у Москву.

Пропаганда всесій складнічна

ПОЛЕССКАЯ ПРАВДА

Бюро Гомельского Губисполкома и Губкома Р. К. Д.

№ 612

СРЕДА 7 ИЮНЯ

Открылась

На Государственны на 10 миллионов

Облигации займа выражаются в единицах хлеба.
Облигации отлагаются натурой повсеместно.
Облигации обеспечиваются государством:

- 1) Особым хлебным фондом.
- 2) 10 миллионами рублей золотом.

Выпускная цена облигаций 380 рублей за пуд.
Облигации свободно продаются и закладываются,
и торги и в залог продавца пуд за пуд.

Облигации будут погашены в период с 1-го декабря
Подписка продолжается до 14 июня 1922 г.

После этого срока цена на облигации будет уве-

Подпись принимается с 1 июня

и продолжается до 14 июня с. г.

Гомель. Законъ Кн. Паскевича.



Займъ подуматъ относительно
займа. Для рабочих и других слоев
всеселла очень выгодно пользоваться
имъ заемъ.

Выгодъ заключается въ следу-

ющейся въ зависимости отъ ценъ на хлеб и сырьё
и на облигации. Ценъ на облигации
будетъ высокой, такъ какъ они про-
изводятся кредиторомъ для уплаты
займа. Въ первые годы заемъ
будетъ въ залоге — каждый заемъ

лем.

продаетъ
государ-
ственны
денегъ
ценевые
участниковъ
бюро или
о очень
у сред-
ней про-
А это—
и реес-

зваться
тей це-
льности

пяти
рос-
ники
и
зап-
специ-
специ-
специ-
специ-

27

ГОМЕЛЬ, АКТ 3: ПЕРАМОГА Ў РЭЙКАВАЙ ВАЙНЕ

Перапіска безъ любові. — Грузавік аж затрось-
ся. — Нядоўгае замірэнне. — Зноў перамовы
пад стэнаграму. — Харч для княгіні. — Надта
абавязковая пастанова. — Непрыступная чы-
гунка

Джон Мэйтланд адразу пазнаў штамп на кан-
вэрце, які даставіў кур'ер: «Гомельскі Губэрскі
Палітычны Камітэт Савету Рабочых, Сялян-
скіх, Чырвонаармейскіх Дэпутатаў. Прэзыды-
юм».

Хуткасьць, зъ якой паствуپі афіцыйны адказ
на амэрыканскі запыт, уражвала. 25 ліпеня ён

папрасіў мясцовыя статыстычныя звесткі для Маскоўскае штаб-кватэры — і ўжо празь дзень атрымаў адказ Драгунскага. Няўжо сапраўды паездка ў Москву не прыйшла дарэмна і ўпаўнаважанаму растлумачылі, як трэба супрацоўнічаць з амэрыканцамі?

Мэйтланд папрасіў перакласці тэкст да-слоўна:

У адказ на ваш ліст аб статыстычных звестках для вашай справаздачы ў Москву паведамляю: У сувязі з тым, што Гомельская губэрня не была галоднай ні ў 1920, ні ў 21 г. і ня ёсьць гэткай у сёлетнім 22 годзе, я лічу, што звесткі пра плошчу, насельніцтва, назвы гарадоў, адміністрацыйных участкаў і аддзелу Гомельской губэрні ёсьць лішнімі для справаздачы. Гэтаксама і ў пытаньнях пра эканамічны стан губэрні ў нармальны час і пра нястачу ўраджаю й прадуктаў у 20 годзе й засуху ў 1921 г. Звесткі пра гэта былі б патрэбныя толькі ў тым разе, калі б АРА ў Гомелі давялося як цяпер, гэтак і ў будучыні харчаваць галодных. Але паколькі гэта ня мела месца цяпер і ня будзе мець у будучыні, дык само сабою зразумела, што гэтыя пытаньні адпадаюць.

АРА таксама цікавілі агульныя звесткі пра Гомельскую губэрню, якія дапамаглі б больш эфектыўна плянаваць дапамогу. У лісьце ў адказ Драгунскі пісаў:

Звесткі пра грамадзянскія войны на тэрыторыі

Гомельскай губэрні будзьце ласковыя атрымаць у Цэнтры, бо гэтае пытаньне не мясцоваяе й мы ня можам на яго адказаць. На пытаньне пра стан транспарту немагчыма адказаць з тae прычыны, што чыгунка цэнтралізаваная, па-першае, і, па-другое, губэрня ня ёсьць асобным замкнётым участкам, чыгунка, якая праходзіць праз Гомель, абслугоўвае цэлы шэраг іншых губерняў.

Ліст сканчаўся ляканічным адказам на пытаньне пра наяўнасць у Гомельской губэрні арганізацыяй замежнай дапамогі:

Апроч дзяржавай дапамогі, ніякіх іншых арганізацыяў няма.

Подпіс — «Упаўтаршгубвыканкаму пры АРА С.В.Драгунскі» — без умоўнасцяў кшталту «з павагай» ці «шчыра Ваш».

Паездка ўпаўнаважанага ў Москву захавала статус-кво: цэнтральныя ўлады не задаволілі просьбы мясцовага кіраўніцтва закрыць акругу АРА, але амэрыканцы адчулі зъмену тактыкі. Усе дачыненьні з уладамі цяпер мелі форму афіцыйнае перапіскі. Мэйтланд скардзіўся ў штаб-кватэру:

Трэба афіцыйна, на бланку АРА, слаць просьбы, каб прыбраці съметнік, ачысьціці памылную яму ў двары офісу, адрамантаваці дзвіверы. Увесь час мушу пісаць Драгунскаму лісты наступнага кшталту: «Электратэхнік усталяваць электрычныя

званкі для канторы й кватэры яшчэ не зьявіўся, просім зноў вашага распараджэння паскорыць усё гэта». Спатрэбілася замяніць машынны алей для грузавіка «Үайт» – з губэрскага гаража выдалі такі, што рухавік затросьця і распаліўся нават на халастой хадзе. Мае скаргі па чарзе праігнаравалі ўсе чыноўнікі, і я нарэшце мусіў напісаць ліст старшыню губывыканкаму. У адказ Драгунскі патлумачыў, што трэба браць такія матэрыялы, якія ёсьць і даюць. Урэшце, каб не спыняць выдачу прадуктаў, алей давялося купляць на рынку – у мэханікаў з губэрскага гаража.

Нават карту Гомелю амэрыканцам давялося выпісваць з Масквы.

У канцы лета быццам намецілася замірэнне: араўцы даўно скардзіліся на ўмовы жыцьця ў мэдычнай клініцы, якую яны дзялілі зь яе сталымі пацыентамі. Першыя некалькі месяцаў Мэйтланд і Рамсэй жылі на рэйках у салён-вагоне, затым перабраліся ў клініку. Але там увесь час ішла вайна за кухню, былі іншыя нязручнасці. У жніўні АРА была перададзеная палова добрага жылога будынка: восем пакояў і асобны ванны пакой. Таксама ў часовае карыстаньне з губэрскіх складоў прывезылі неабходны мінімум мэблі. (Калі пазней Мэйтланд і Рамсэй запросяць у госьці княгіню Паскевіч, яна пазнае частку сканфіскаванага ў ейным родавым палацы мэблевага гарнітуру.)

Замірэнне на амэрыканска-гомельскім фронце скончылася разам з летам. 5 верасьня

1922 старшыня губывыканкаму Нэйбах зноў запросіў Мэйтланда ў свой кабінэт. Прыйсунічаў упаўнаважаны Драгунскі, які выконваў функцыі перакладчыка, сакратар вёў стэнаграфічны запіс, пад якім усе прыйсунтыя пасълія паставілі свае подпісы.

Тав. Нэйбах: Я запрасіў Вас для гутаркі па трох пытаньнях: першае – пра далейшую працу АРА ў Гомельскай губэрні, другое – пра паведамленыні аб стасунках з паветамі, і трэцяе – пра пасылкі. Прэзыдыюм губывыканкаму даручыў мне перамовіцца з Вамі ў справе далейшай працы тут АРА. Гэтае пытаньне ўсплывае з нагоды добрага ўраджаю й да т.п. На Волзе, верагодна, аддзэлы АРА застануцца, але як вырашаецца гэтае пытаньне тут? Вы былі ў Москве, і я хацеў бы атрымаць некаторыя звесткі на гэты конт. Што да пасылак, я мушу адзначыць, што атрымальнікі ня ёсьць найбяднейшыя, а заможныя, і часта гандлююць гэтымі пасылкамі, што супрэчыць асноўным мэтам АРА – дапамозе насельніцтву, якое галадае.

М-р Мэйтланд: У Москве афіцыйных звестак я не атрымаў. Беручы пад увагу адну з апошніх нарадаў у Нью-Ёрку, я думаю, што праца АРА будзе працягвацца да верасьня наступнага году. У справе пасылак я падняў пытаньне, і мне абяцалі падвысіць колькасць бясплатных пасылак, таксама й дзіцячага харчаваньня. З прычыны эпідэміі АРА будзе працягваць свою працу да наступнага верасьня, пакрысе зъмяншаючы яе. Пытаньне пра дзіцячае харчаваньне надзвычай

складанае; што да атрыманьня пасылак заможным элемэнтам, я таксама гэта назіраю.

Тав. Нэйбах: Я вельмі рады, што мы не разыходзімся з м-рам Мэйтландам у тым, што пасылкі не дасягаюць мэты – дапамогі тым, хто галадае. Паколькі гэта так, я думаю, мы разам даможамся, каб пасылкі не прадаваліся, бо адрасаты фактывна ня маюць на гэта права. Што да дзіцячага харчаваньня, мы звязраліся ў Цэнтар, каб даць яго дзецям Паволжа, эвакуаваным у нашую губэрнню. Цяпер жа частка дзяцей адпраўленая назад у Паволжа, другая частка мае дастаткова прымальнай ўмовы, трэцяя ўзятая самім насельніцтвам, і пытаньня пра дзіцячае харчаваньне мы не разумеем. Увогуле трэба сказаць, што голаду цяпер мы не назіраем. У справе дапамогі ў барацьбе з эпідэміяй мы ўдзячныя, але шырокай працы наперадзе тут няма. Што да павелічэння дабрачынных пасылак, я мушу вітаць м-ра Мэйтланда, але й тут трэба быць строга пасълядоўным. У нас ёсьць звесткі, што былая княгіня Паскевіч ды іншыя карысташыца гэтай дабрачыннасцю. Губыканкам лічыць, што ім гэтай дабрачыннасцю карыстацца зусім ня трэба, бо ў іх яшчэ засталося дастаткова ўсяго. Яны прымаюць гэта як падтрымку амэрыканскай адміністрацыі. Таму мая настойлівая просьба, каб дабрачыннасцю карысталіся не быlyя высокапастаўленыя асобы, а тыя, каму яна насамрэч неабходная.

М-р Мэйтланд: Я вельмі шкадую, што Вы атрымалі такія звесткі. Бясплатныя пасылкі разъясняюцца паміж тымі, хто сапраўды мае па-

трэбу. Што да княгіні Паскевіч, мушу скazaць, што дапамога ёй была аказаная асабістая мною і сакратаром Рамсэем за нашыя сродкі як знаёмы. Была адна выдача пасылак лекарам, бо гэта была адмысловая дапамога ад лекараў Нью-Ёрку.

Тав. Нэйбах: Я стаўлю пытаньне прынцыпова. Адмысловыя пасылкі ад лекараў, я лічу, няправільныя. Дапамога павінна ісьці тым, хто галадае, а не катэгорыям. Мы ведаем, што за мяжой ёсьць шэраг грамадзянаў – нашых праціўнікаў, якія маюць тут сваіх аднадумцаў. Такім чынам можа аказвацца дапамога й гэтым катэгорыям.

Пры аб'езьдзе мною губэрні ў некаторых гарадох мне паведамлялі аб атрыманыні мэдыкамэнтаў беспасярэдне зь Менску ў Кіеве. Лічу гэтую звязу безумоўна ненармальнай, бо магчымы падман. Таму мы лічым безумоўна неабходным атрыманьне й разъмеркаваньне мэдыкамэнтаў вылучна праз гомельскае аддзяленыне АРА.

М-р Мэйтланд: Рэч у тым, што акругі мяжуць. Лекар Герц аб'яжджаў участкі для вызнанчэння межаў, але яго разам зь іншым лекарам затрымалі органы ГПУ з прычыны нейкіх недакладнасцяў у дакументах. Я зьежджу ў Кіев разам зь лекарам Герцам для дакладнага вызначэння участку.

Тав. Нэйбах: Прэзыдыюм ГВК⁸⁴ прыняў абавязковую пастанову пра разъмеркаваньне пасылак на суму да 50 даляраў з удзелам нашага прад-

⁸⁴ Губэрскі выканавучы камітэт.

стайніка й забарону прадаваць і купляць з ужываньнем мераў адміністрацыйнага спагнаньня – штрафы, зыняволенне.

М-р Мэйтланд: Я хацеў бы мець дакладны пераклад пастановы перад апублікаваньнем.

(Таварыш Драгунскі ўголосіў чытае ў перакладзе абавязковую пастанову.)

М-р Мэйтланд: Я мушу адзначыць толькі канфіскацыю пасылак цалкам за продаж, каб можна было вярнуць грошы ў Амэрыку. Як быць са сканфіскаванаю часткаю, трэба мне падумаць.

Тав. Нэйбах: Мы не перашкаджаем атрыманню пасылак, але да іхных прадаўгоў будуць ужыванца меры адпаведна з гэтай абавязковай пастановай. Сканфіскаваныя прадукты будуць перадавацца дзіцячым дамам. Я прапаную дадаць у тэкст пастановы, што гэтая прапанова зыходзіць ад АРА.

М-р Мэйтланд: Раней згадваліся грамадзянне, якія ўцяклі з Рэспублікі Рэспублікі «АРА» і падтрымліваюць сваіх аднадумцаў тут. Яны безумоўна супраць АРА, якая падтрымлівае працу Савецкай Рэспублікі. З гэтае прычины белая групы ў Амэрыцы могуць нарабіць шуму з-за сканфіскаваных прадуктаў. Таму прашу перадаваць мне адпаведныя дакументы.

Тав. Нэйбах: Калі будуць канфіскацыі (а можа і не, калі грамадзянне нас зразумеюць і будуць выконваць пастанову), дык усе дакументы будуць вам перададзеныя. Я думаю, м-р Мэйтланд згодны, што цяперашнюю спэкуляцыю пасылкамі трэба спыніць.

М-р Мэйтланд: Згодны.


Мэйтланд ніяк не адрэагаваў на спробу Нэйбаха ўключыць АРА ў пастанову, хаця б у частцы перадачы сканфіскаваных прадуктаў дзіцячым дамам. Аднак ягонае апошніе слова са стэнаграмы на наступны дзень зъявілася ў тэксьце дакумента:

На падставе пагаднення ўраду РСФСР з Амерыканскай адміністрацыяй дапамогі Рэспублікі «АРА» і інструкцыі Упаўнаважанага ўраду РСФСР пры «АРА», а таксама са згоды Упаўнаважанага Гомельскім аддзяленнем Амерыканскай адміністрацыі дапамогі, Губвыканкам пастаўляе...

Пастанова, расклееная па горадзе ў надрукованая ў газэтах, абмяжоўвала атрыманье, а таксама забараняла продаж, абмен і набыццё амэрыканскіх пасылак. Пры парушэнні адміністрацыйна-карнага органы меліся канфіскаваць прадукты і прыцягваць вінаватых да адказнасці.

Гомельскія грамадзянне, аднак, ніяк не моглі зразумець, чаму ўлады распарараджаюцца пасылкамі, якія за свае працоўныя даляры купілі сваёй і адрасавалі пэрсанальна ім. Пасля рэйдаў ГПУ ў міліцыі па рынках гомельцы рушылі на чыгуночку: там камэрцыйная паштовая служба без праблемаў брала пасылкі і перапраўляла ў іншыя гарады. Ужо ў верасьні гомельскія пасылкі зъявіліся на рынках Беларусі, Рэспублікі і Украіны.

Старшыня губвыканкаму выдаў загад не прымаць пасылак бяз подпісу Упаўнаважанага Дрэ-



Цэнтральныя ўлады выдаюць дэкрэты, мясцовыя кіруюць «абавязковымі пастановамі»

гунскага — але адбылася асечка. Наркамат шляхоў зносінаў не падпарадкоўваўся мясцовым уладам, чыгуначнікі працавалі ў паўвленізаванай цэнтралізаванай систэме й пільна бераглі сваю незалежнасць. Управа Заходній чыгункі атрымала тэлеграфнае распараджэнне з наркаматам ігнараваць загад губыканкаму.

Пачалася эпістальянная вайна супраць чыгункі. Драгунскі пісаў, а Нэйбах падпісваў скаргі ў наркамат, урадаваму ўпаўнаважанаму ў Маскву й беспасярэдне на адрес савецкага ўраду:

Спэкуляцыя, зылікідаваная ў губэрскім маштабе, знайшла сабе выйсьце ў здачы для адпраўкі ў сталічныя гарады й іншыя мясцовасці цэлых транспартай з амэрыканскімі прадуктамі... Фармальная-бюрократичны падыход Наркамату шляхоў зносінаў пагражае ўзмацніць спэкуляцыю... Губыканкам просіць даць катэгарычнае прадпісанье Наркамшляху...

Тымчасам атрымальнікі амэрыканскіх пасылак надалей распараджаліся падарункамі як лічылі патрэбным. Рэйкавую вайну супраць АРА Нэйбах прайграў.

17-го Июня 1922г. Гомель
ПРЕЗИДЕНТУ ГУВІНОРНОМА

7

ДОРОГОЙ СЭР.

Отвечая на ваше письмо за №4893 мы желаем сооб
масло, полученное нами от Губмествтранспорта абсолютно
пригодно для употребления в нашей грузовике систе
и так как они сказали нашему шоферу, что у них име
такое масло мы были вынуждены необходимое нам мас
для того, чтобы наша машина могла работать.

Я имею в моей конторе образец масла, отпущенное

вупленне

, на ощущ

бы мы пр

е части

лько во в

зели если

Губмествт

ть его не

большой в



для американского персонала находится по пути в Гомель, чтобы вы дали необходимое распоряжение о
их грузовик из нашего гаража на Троицкой ул.

Бескорыстно ваш
ДМИТРИЙ

28

ГОМЕЛЬ, АКТ 4: ДАЛАМОГА, ДЫ
НЯ ТАМ, НЯ ТЫМ, НЯ ТАК

Насадзілі гузакоў. — Абсолютны недавер да
савецкай улады. — Крадуць усё. — Какава а
пятай раніцы. — Калядныя радасці. — Дзе
гуртуеца буржуазія. — Бяз суму будзе расста
ванье

Амерыканскі «Форд» пачаў зыніжаць хут
касьць перад чыгуначным пераездам, калі
вялікі сабака раптам скочыў з узбочыны пад
пярэдніе кола. На календары быў канец лістапада. Сынег, які падтаяў за дзень, пад вечар
падмарозіла, і дарога была пакрытая нябачным

тонкім шкельцам лёду. Аўтамабіль страціў кіраваньне, машыну панесла ўбок, яна зъбіла жалезны слупок, уляцела ў прыдарожную канаву й перакулілася.

Джон Мэйтланд паведамляў у Москву:

У машыне, апроч мяне, быў шафёр Бабіляк, упаўнаважаны Драгунскі й інспектар дзіцячых дамоў Чарлябосаў. Усе ацалелі, хаця й насадзілі сабе добрых гузакоў. Мы вырашалі пакінуць шафёра вартаваць машыну, а самім дабірацца ў Гомель па дапамогу. З «Форду» зьнялі ўсе здымныя часткі й перанесьлі ў суседнюю хату. Рэшту шляху да Гомеля, 17 вёрстаў, дабіраліся на сялянскім возе.

Мэйтланд безупынна выяжджаў у раёны, каб на свае вочы пераканацца ў патрэбах дзіцячых дамоў і паглядзець, як арганізаваная дапамога. Досьвед навучыў кіраўніка акругі не давяраць ніякім абязаныням, справаздачам і тлумачэнням без праверкі. У скарзе ў Москву старшыня губвыканкаму ацаніў гэта як «абсалютны недавер АРА да прадстаўнікоў савецкай улады».

Яшчэ на верасьнёўскай сутрэчы ў губвыканкаме Нэйбах катэгарычна запатрабаваў ездзіць толькі разам з упаўнаважаным:

Тав. Нэйбах: Я выпадкова ўвідаў, што м-р Мэйтланд ездзіў у Старадуб аўтамабілем. Я прасіў бы надалей рабіць паездкі па чыгунцы і разам з нашым прадстаўніком. У нашай губэрні ёсьць крымінальны бандызм, і на м-ра Мэйтланда

магчымы напад як на прадстаўніка арганізацыі, у якога могуць быць з сабою тыя ці іншыя сумы. Такі напад адбіўся б на ўзаемадачыненнях РСФСР і АРА. Другая частка просьбы – гэта паездка з нашым прадстаўніком. Старшыні павятовых выканкамаў, як напрыклад у Старадубе, ня маюць інструкцыі аб узаемадачыненнях з АРА, і могуць узьнікнуць непараўменыні.

М-р Мэйтланд: Адзначае, што ведаў пра бандызм і рызыку паездкі ўзяў на сябе.

Тав. Нэйбах: Паўторна падкрэслівае, што напад тым ня менш прывёў бы да ўскладнення, і таму яшчэ раз прашу м-ра Мэйтланда ездзіць не аўтамабілем, а цягніком і з нашым прадстаўніком.

М-р Мэйтланд: Што да паездак на аўтамабілі, дык яны спыняюцца ўвогуле з прычыны надыходу зімы. Што да прадстаўніка ўладаў, надалей буду ездзіць зь ім.

Новы «Форд» Гомельская акруга атрымала яшчэ ў канцы лета. Аўтамабілем можна было даехаць туды, дзе не было чыгункі, за раз наведаць некалькі мястэчак. Пакуль дарогі не замяло, Мэйтланд не съпяшаўся выконваць параду Нэйбаха й перасаджвацца на чыгунку, але на кампанію Драгунскага мусіў пагадзіцца.

У выніку ўпаўнаважаны ледзь не зламаў карац, набіў гузакоў, што ніяк не спрыяла цеплыні пачуццяў да няўрымсльвых амэрыканцаў. Ня надта цёплыя пачуцці да савецкіх афіцыйных асобаў абуджала паездкі і ў Мэйтланда:

У Рагачове, у дзіцячым доме, я налічыў 13 ложкаў на 40 дзяцей, амаль без бялізны. На адным ляжала 9-гадовае дзіцё зь вельмі цяжкаю формаю сыфілісу. Улады, якія дазвалялі трymаць хворага разам зь іншымі дзецьмі, прайўляюць злачынную нядбайнасць. Яшчэ тры ўстановы з Рагачова прыслалі заяўкі на пяцьдзясят паек кожная. Калі я наведаў іх, дык налічыў толькі 46 чалавек ва ўсіх трох месцах агулам. У Жлобіне праверка засвідчыла, што амаль усю пайку АРА зъядалі двое сямнаццацігадовых сыноў загадчыцы дзіцячага дома.

Пасыль паездкі Мэйтланда ў Чэрыкаў улады мусілі звольніць загадчыка дзіцячага дома, які скраў усе амэрыканскія пасылкі. Мэйтланд катэгарычна пярэчыў прапановам уладаў частку паек выдаваць персаналу, не дазваляў пра- даваць прадукты дзеля аплаты выдаткаў, дзяліць на часткі альбо зъмешваць рацыёны. Як засвідчыла новая працяглая інспэкцыйная паездка напрыканцы лістапада, такая патрабаванінасць давала плён:

Я вярнуўся зь вельмі цікавага падарожжа па ўсходній частцы акругі, дзе правяраў розныя ўстановы, якія атрымліваюць нашыя грузы. Амаль паўсядна бяз вынятку я пабачыў, што разъмяркоўваюцца нашыя прадукты вельмі добра, фактычна нашмат лепей, чым я спадзяваўся.

Яшчэ ў кастрычніку прыйшло паведамленне, што Гомельская акруга атрымае 4 тысячы

бясплатных паек для дзяцей і хворых. Прадукты былі дастаўлены ў дзіцячыя дамы. Мэйтланд пісаў:

Дзеці асабліва цешыліся з какавы й белага хлеба. У адным доме дзеци займалі чаргу ў сталоўку а 5-й раніцы, хаця сьняданак давалі а 9-й. Адусюль прыходзяць падзякі за нашыя прадукты. Нашая квота цяпер павялічана да 5 тысяч (паек), і мы імкнёмся разъмяркоўваць яе сярод дзяцей, аддаючы ім перавагу перад хворымі дарослымі.

Кіраунік акругі адзначаў яшчэ адзін аспект:

Гэтая форма дапамогі за два месяцы зрабіла больш для прэстыжу АРА й любові насельніцтва да арганізацыі, чым уся гадавая праца даставы пасылак.

Перад Калядамі Гомельская акруга атрымала пяцьдзясят пасылак для дабрачыннага разъмеркаванья. Іх уручылі самым гаротным сем'ям гомельцаў. На Каляды ў Новы год кіраунік акругі наведваў елкі й раздаваў падарункі ў дзіцячых дамах:

Было надзвычай усьцешна чуць падзякі ад на- ват самых малых дзетак, якія толькі навучыліся гаварыць, але разумеюць, што гэта амэрыканскі народ праз АРА штодня корміць іх, і голад іх больш не грызе, як усё жыцьцё раней, і нават за такі кароткі тэрмін можа бачыць зъмены ў

большай рухавасьці й лепшым выглядзе дзяцей. Кіраўнікі ўстановаў не шкадуюць пахвалай рацыёну АРА й з энтузіязмам гавораць пра яго ўплыў на дзяцей.

Уплыў адчывала і ўлада. У лістах у Москву Нэйбах даўкладваў пра добры ўраджай, адсутнасць голаду і ўцекачоў, поўны парадак у даверанай яму губэрні, якому, аднак, існавала пагроза:

Неабходна спыніцца на палітычна шкодным моманце справы, які выяўляеца ў групаванні вакол АРА яўна варожых, буржуазных элемэнтаў з магчымымі адсюль непажаданымі наступствамі. Прэзыдым Гомельскага губыканкаму настойліва ставіць пытанье аб ліквідацыі працы АРА ў Гомельскай губэрні.

Да ліста прыкладалася стэнаграма перамоваў з Мэйтландам, копія пастановы губыканкаму й пратакол мэдычнае камісіі. Дапамога дзіцячым дамам у лісьце ня згадваецца, але да аргументаў пра адсутнасць голаду і ўцекачоў дадаецца сувежы: шкодная мэдычная дапамога.

Галоўны лекар Менскай акругі Ралф Герц яшчэ ў чэрвені прапанаваў адчыніць у Гомелі аддзяленыне мэдычнай акругі. Аднак ніякіх дадатковых складоў для лекаў ад мясцовых уладаў Мэйтланд не атрымаў. Дапамога прыйшла ад тых, хто не абавязаны быў яе даваць: чыгуначнікі пропанавалі свой склад на тэрыторыі дэпо. Новы склад аказаўся дастаткова

вялікі й для прадуктаў, і для вopраткі, і для мэдыкамэнтаў. Да Новага году ў Гомель паступіла шэсцьць вагонаў шпітальнага рыштунку ў лекаў.

Старшыня губыканкаму скардзіўся:

Абсталяваньне й лекі аднаасобна разъмяркоўваюцца лекарам Ралфам Герцам, а той асаблівую ўвагу надае чыгуначным шпіталям, хоць іх у 10 разоў менш, чым губэрскіх. Адмаўляеца перадаваць адразу ўсе лекі губэрскаму аддзелу аховы здароўя, а патрабуе, каб галоўныя лекары шпіталёў прыяжджаюць асобісту атрымлівалі мэдыкамэнты ѹ аbstaляваньне. Лінія гэтая вядзе да дыскрэдытацыі ѹ вачох працаунікоў устаноўваў савецкай улады, асабліва калі прыняць пад увагу, што лекары – удзячны матэрыял для ўспрыніцца такай лініі.

У Москве гомельскіх просьбаў зноў не задаволілі. Ці то яшчэ быў ня час сварыцца з кіраўніцтвам АРА, ці то раздражнялі порсткія правінцыялы, якія ставілі пад сумнеў расэнны цэнтру, ці то ѹ кожным разе набліжаўся час закрыцца ўсіх аперацый...

Новая эканамічна палітыка між тым стала адчувацца ѹ на Гомельшчыне. Напачатку 1923 году Мэйтланд пісаў:

Умовы ѹ акрузе палепшыліся, і гэтае паляпшэнне працягваецца. Зразумела, яшчэ багата хто носіць вopратку з падручных матэрыялаў, але насельніцтва ѹ цэлым нашмат лепш апранутае,

чым летась. Адрамантаваны шэраг будынкаў. Ёсьць съведчаныні, што мясцовыя ўлады намагаюцца захоўваць санітарныя ўмовы ў горадзе й акрузе. Мост праз рэчку, якому больш за трыста гадоў, рамантуюцца, амаль скончаная новая электрастанцыя, якая зможа падаць энэргію ў радыёсця пяці вёрастай ад Гомелю.

Мэйтланд з захапленьнем піша пра пляны пабудаваць трамвайную лінію да Навабеліцы, паставіць вялікі палац, дзе месціліся б органы ўлады й праводзіліся губэрскія сходы. Паводле ацэнкі амэрыканца, дзелавая актыўнасць узрасла «цудоўным чынам»: запрацавалі тэкстыльная фабрыка ў Клінцах, запалкалі ў Навабеліцы, пачалася вытворчасць сельскагаспадарчых машынаў і прыладаў. Рынак і крамы, паведамляе ён, заваленыя фабрычнымі вырабамі.

Перамены да лепшага закранулі дзіцячыя дамы, асабліва ў Гомелі. Араўцы ўнеслі карэктывы ў свае праграмы: асноўная дапамога пайшла ў аддаленія мястечкі й гарады, дзе мала што зъмянілася. Праз адзін абзац паслья захаплення зъменамі, якія прынёс нэп, Мэйтланд піша:

Умовы ў некоторых дзіцячых дамох жахлівыя. Дзеци ня маюць дастаткова адзеньня проста каб цалкам апрануцца, ня кажучы ўжо пра тое, каб апрануцца цёпла. Аднойчы вельмі халодным ранкам я наведаў дом, дзе шмат вокнаў былі бяз шкла, дзеци абліяпілі адзіную напаленую печку,

і яна была ў такім стане, што з-за дыму няшмат чаго было відаць. Не хапала ложкаў, дзеци спалі па двое й нават па троє пад адной коўдрай. Прасыцінау не было, і было немагчыма падтрымліваць чысьціню адзеньня альбо коўдраў, бо нельга было іх памыць.

Канфлікты з губвыканкамам працягваліся, але чым далей ад Гомелю, тым прасыцей было знайсці агульную мову мясцовым уладам і амэрыканцам. Паслья падарожжа ў Рагачоў, якое ледзь не каштавала пасажырам «Форду» жыцьця, павятовы выканкам прыслаў афіцыйную просьбу ў гомельскую кантору АРА:

Дзіцячыя дамы Рагачова й павету патрапілі ў цяжкі стан: вострая нястача прадметаў першай неабходнасці. Няма сукенак для дзяўчатаў, абутку, гарнітураў для хлопчыкаў. Дзеци ня могуць наведваць школу. Расыце колькасць захворванняў. Становішча робіцца безвыходным. Патрабуецца хуткая й істотная падтрымка.

Да рагачоўскага ліста быў прыкладзены съпіс патрэбных рэчаў: паліто, блюзкі, штаны, панталёны, кальсоны, абутак, зімовыя шапкі, прасыціны, ручнікі, наўлечкі, матрацы, коўdry, насыпкі...

Калі дапамога пачала паступаць (таксама праз АРА ў Гомелі зъявіліся й тэкстыльныя наборы для самастойнага шыцця адзеньня), у губвыканкаму зъявіўся новы аргумэнт: амэрыканская дапамога шкодная для тэкстыльнай

прамысловасці, бо зынізіцца попыт на яе пра-
дукцыю.

Нягледзячы на перашкоды, амэрыканцы
працавалі ў Гомелі да самага заканчэння дзея-
насьці АРА. Мэйтланд пісаў у справаздачы:

У якасьці заключэння: праца АРА тут стварыла
пачуцьцё павагі да амэрыканскага народу й да
мэтадаў працы амэрыканцаў. Вялікая колькасць
людзей эмігруе штогод адсюль у Амэрыку, і яны
возьмуть з сабой успамін пра тое, як Амэрыка
прыйшла на дапамогу ў час вялікае патрэбы.

На успамін гомельскім уладам амэрыканцы
пакідалі свае аўтамабілі. У сярэдзіне чэрвеня
ўпаўнаважаны Драгунскі падпісаў акт прыёму,
ацэнкі й перадачы тэхнікі ў гараж губыканка-
му:

У наяўнасьці маюца наступныя аўтамабілі: адзін
грузавік систэмы «Ўайт», машына на хадзе, мае
35% зношанасьці, продажная цана 2500 рублём
золатам. Два легкавыя аўтамабілі сістэмы «Форд».
Адна з машынаў на хадзе. Аўтамабілі маюць
65% зношанасьці. Максымальная магчымая про-
дажная цана 125 рублём золатам кожная.

Упаўнаважаны ацэньваў ня проста дзъве ма-
шыны з запасам асobных прыналежнасьцяў у
дваццаць разоў менш за грузавік — так ацэнь-
ваўся амэрыканскі разывітальны падарунак. У
канцы чэрвеня ў штаб-кватэры ў Маскве быў
падпісаны «Агульны мэараандум №80»:

Гомельская акруга закрытая 21 чэрвеня. Пэрса-
нал прыбудзе ў Москву 24 чэрвеня.

Апошні дакумэнт у архівах за подпісам Дра-
гунскага — ягоная заява на звалъненне з па-
сады ўпаўнаважанага пры АРА. Дата пад под-
пісам — 1 ліпеня 1923, нашмат пазней, чым
хацеў ён сам і чым дамагаўся кіраунік Гомель-
скай акругі Джон Мэйтланд.

Тут іхныя жаданьні ўпершыню цалкам су-
палі, але гэта ўжо ня мела значэння.

— 6 —

АНКЕТА

На Сотрудника Наркомзема РСФСР.

1. Фамилия, имя и отчество Николай Николаевич Кацавура
2. Время рождения или возраст 29.08.1889
3. Место рождения г. Москва
4. Наследственность Богомольцев
5. Окончательный этап (подробно) Софийское училище в г. Борисове (Беларусь)
6. Каждый языками владеет Белорусским и французским
7. Семейное положение Ученый и член человеческой
8. Материальное положение Немецкое звено, но не состоящее из рабочих
9. Специальность Библиотекарь, архивист и историк
10. Время поступления на службу в данное учреждение 16.01.1921
11. Род занятий в должности Библиотекарь-ученый-производственный 1/4
государственного и научного учреждения
12. Семейное положение Замужем. Бывшего брака нет

Сохранилось

Сохранилось

Наименование и место рождения

Наименование и место рождения

29

ЧОРНЫ СЪПІС: ШПІЁНЫ АРА Ў РОЛІ ФІЛЯНТРОПАЎ

Эканамічны шпіянаж. — Румянцева й Кацавураў на лаве падсудных. — Агранамічныя таямніцы Беларусі. — Пракурор просіць расстрэлу. — Пратэст Гувэра. — Змаганыне за съяцло

14 траўня 1924 у газэце «Звезда» зьявілася публікацыя пад загалоўкам «Суд. Эканамічны шпіянаж». Праз уесь тэкст стракацела называ АРА. У шпіянажы абвінавачваліся былая супрацоўніца Менскай акругі, інспэктарка дзіцячых дамоў Кацярына Румянцева й прафэсар заалёгіі, вучоны-аграном Мікалай Кацавураў.


Публікацыю можна лічыць адказам на ліст кіраўніка Менскай акругі Чарлза Ўілабі, які ў чэрвені 1923 напісаў упаўнаважанаму ўраду⁸⁵:

Мой дарагі спадар Стакоўскі:
Перад канчатковым ад'ездам зь Беларусі не магу не звязрнуцца да вас з адной апошняй просьбай ня толькі як кіраўнік акругі, але як чалавек, які ўвесь час стараўся пасъяхова праводзіць тут сваю працу.

Гэта ў сувязі з так званым «чорным съпісам», у які занесеныя імёны дзеяцёх маіх былых супрацоўнікаў. Старшыня прафсаюзу савецкіх работнікаў Лявонаў адкрыта прызнае, што бальшыня зь іх патрапіла ў чорны съпіс з прычыны быццам сяброўства са мной ды іншымі амэрыканцамі. Ён лічыць, што такое сяброўства супарэчыць прынцыпам прафсаюзаў і супрацоўнікі павінны панесці адказнасць.

Гэта вельмі несправядліва, і я ня веру, каб чалавек, які прымае прафсаюзныя прынцыпы блізка да сэрца, мог заніць такую пазыцыю. Супрацоўнікі, якія добра да мяне ставіліся, добра ставіліся да АРА й да ўладаў. АРА дапамагала ўладам, іначай яе тут не было б. Таму высновы сп. Лявонава памылковыя.

⁸⁵ Пераклад арыгінальнага англамоўнага ліста. Пераклад усіх дакумэнтаў на беларускую ў кнізе зроблены з архіўных першакрыніцаў і публікацыяў з мовы арыгіналу.



Дата адпрайкі ліста на ангельскім арыгінале й перакладзе пазначана як 27 ліпеня. Аднак паводле пісьмовага съведчання самога Ўілабі, пацверджанага мэмарандумам штаб-кватэры, амэрыканцы пакінулі Менск 16 чэрвеня. Хутчэй за ёсё, правільная дата напісаныя ліста – 27 чэрвеня, бо паводле дакумэнтаў Маскоўскай штаб-кватэры АРА Ўілабі выехаў з Расті 28 чэрвеня

Я прашу вас абараніць дзевяцёх гэтых супрацоўнікаў у іх барацьбе й зрабіць усё магчымае, каб аднавіць іхныя правы.

Ўілабі, магчыма, меў рацыю, але ўсё ж памыляўся⁸⁶.

Справу эканамічнага шпіянажу ў Менску разглядаў Вышэйшы суд БССР, абвінаваўцам выступаў пракурор рэспублікі Васіль Шаранговіч. Газета пісала:

⁸⁶ Месяцам раней, у красавіку 1924, «Ізвестія» паведамілі пра арышт быльых супрацоўнікаў АРА ў Кіеве. Іх абвінавачвалі ў шпіянажы ў абмен на ежу. Вядомы прасавецкімі сымпатыямі караспандэнт газеты «New York Times» Ўолтэр Дуранты, які працаўаў у Маскве ў 1920—1930, пісаў пра гэты пэрыяд: «Пасыль ад'езду АРА летам 1923 значная колькасць мужчынаў і жанчын, якія зьяўляліся чальцамі камітэтаў АРА альбо працаўалі ў іншай якасці, былі арыштаваныя ГПУ. Наркамат замежных справаў у Маскве даў крыху наўнона тлумачэныне. Там съцвярджалі, што ГПУ сачыла за арыштаванымі ўжо пэўны час з той ці іншай прычыны, але ўстрымлівалася ад арышту, каб не ствараці напружання з амэрыканцамі і выполніць (Рыскае) пагадненіне. Аднак калі АРА скончыла працу ѹ пакінула Расею, не было больш падставаў, чаму гэтыя «нягоднікі» і «контрарэвалюцыйныя элементы» павінны мець ранейшы імунітэт». Больш за 100 000 чалавек працаўалі для АРА, і Дуранты далей піша, што сярод гэтых людзей «верагодна, была значная колькасць такіх, якія злоўжывалі сваім становішчам у той ці іншы способ і наагул зрабілі дастатковая, каб апраўдаць дзеяньні ГПУ».

У 2004 у ЗША была зроблена спроба пасъяротна павезавіць Дуранты прэстыжнай Пуліцэрскай прэміі, якую ён атрымаў за рэпартажы з Савецкага Саюзу. Камісія прызнала, што матэрыялы не адпавядаюць стандарту дакладнасці (Дуранты «не заўважыў» галадамору ва Ўкраіне).

На лаве падсудных былая памешчыца й дваранка Румянцева й вучоны-аграном Кацавураў. Пасыль кастрычніцкага перавароту, страціўшы ўсе свае маёнткі, Румянцева ўладкоўваецца кіраваць сваім былым конным заводам, але гэтая праца ёй не даспадобы. Яе шырокая, ісьцінна руская натура, якая прызывицца жыць па замежжах, не магла знайсці сабе справы ў глушы. Ведаючы дасканала ангельскую мову, яна вельмі лёгка ўладкоўваецца ў беларускую кантору АРА. Румянцева пачынае займацца «рэальнай» амэрыканскай дабрачыннасцю. Выдае й адмаўляе ў атрыманыні «чароўных» араўскіх пасылачак.

Румянцева працавала інспектаркай, і ў яе абавязкі ўваходзілі праверкі дзіцячых дамоў, садкоў, кухняў. АРА адмаўлялася выдаваць пасылкі ѹ мэдыкамэнты ўстановам, дзе не было парадку. Незалежныя інспэкцыі моцна раздражнялі ўлады, але ключы ад складоў былі ѿ амэрыканца.

У віну інспектарцы ставіліся ня праста прыдзірлівыя паводзіны. «Звезда» пісала пра Румянцеву:

Маочы ад АРА інструкцыю дапамагаць галоўным чынам прадстаўнікам вучонага съвету, прафэсур, лекарам ды іншай інтэлігенцыі, яна, аднак, вучоному-аграному Кацавураву адмаўляеца выдаць пасылку ѹ прапануе раней напісаць спраўздачу аб эканамічным стане Беларусі.

Яшчэ напрыканцы 1922 году АРА пачала

зьбіраць папярэднія звесткі пра пэрспэктывы ўраджаю ў раёнах дапамогі. Трэба было высьветліць, як і ў якіх памерах плянаваць дапамогу на наступны год. У рэгіянальныя канторы была разасланая анкета: ураджайнасць, пасяўныя плошчы, прыродныя ўмовы. Кіраўнікі акругаў зьвярнуліся да ўладаў — і не атрымалі ніякіх адказаў. Ўілабі тройчы спрабаваў атрымаць афіцыйны адказ на пытаныні анкеты, але прызнаваў у лісьце ў Маскоўскую штаб-кватэру, што нічога не ўдалося здабыць.

Напачатку сакавіка кіраўнік АРА Ўільям Гаскел ізноў накіраваў цыркулярны ліст ва ўсе акругі з просьбай тэрмінова сабраць звесткі пра разылікі на ўраджай 1923 году. Гаскел прасіў абавязкова пазначаць крыніцы інфармацыі. Калі крыніцаў некалькі, трэба было падаць розныя ацэнкі. Нью-ёрскі офіс патрабаваў адказу да 20 сакавіка.

Ўілабі зноў зьвярнуўся да Стакоўскага, той пераслаў запыт у Цэнтральнае статыстычнае бюро й Наркамат земляробства. Ішлі тыдні, адказу не было. Тады Ўілабі падказалі імя эксперта, вучонага-агранома Кацавурава. Прафэсар меў выбітны аўтарытэт сярод спэцыялістаў, выкладаў ва ўніверсітэце, а таксама працаваў у Наркамземе. Кацавураў пагадзіўся напісаць агульную даведку.

У рэпартажы з суду аўтара агляду апісвалі наступным чынам:

Аграном Кацавураў... Сівы, зусім лядашчы стәренькі. Паводле ягоных словаў, ён напісаў справа-

— 3 —

АННЕТА

Учета Специалистов по Сельскому Хозяйству

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
1. Губернія, ўезд, наименование	г. Минск
2. Имя по отчеству и фамилии	д/о Широкова г. Минск
3. Имя отца и матери	Николай Николаевич Краснодоров
4. Год рождения и место	29-го мая 1960 года
5. Происхождение и специальность	Бывший подчиненный директора земельного участка
6. Где в последнее время работал, образование	Централизованное землемерное управление
7. Какие земельные участки занимал, сколько земли для земли и на землю, земельный налог	Бывший землемерный участок земельного участка, земельный налог и земельный налог
8. На каких землях вырастает земля родительская	На землях, земельный налог и земельный налог
9. Помощником землемера	Составлял земельные карты и земельные
10. Помощником землемера	Помощником землемера
11. Помощником землемера	Помощником землемера
12. Помощником землемера	Помощником землемера
13. Помощником землемера	Помощником землемера

Анкета «амэрыканскага шпіёна» Мікалая Кацавурава

здачу несвядома. Ён зусім ня думаў, якую ролю гэтая справаздача можа адыграць у замежнай дзяржаве.

Агляд Кацавурава называўся «Стан сельскай гаспадаркі ў Беларусі перад вайной, падчас вайны й рэвалюцыі й да цяперашняга моманту». Гэта было красамоўнае, уgruntаванае на лічбах і поўнае дасціпных назіраньняў і ацэнак апісаныне разбурэння гаспадаркі Беларусі. Ацэнкі прафэсара відавочна не супадалі з афіцыйнымі поглядамі на найноўшую гісторыю:

...Прыйшла рэвалюцыя зь яе бессэнсоўным абсолютным разбурэннем усёй прыватнай уласнасці. Паркі й цудоўныя сады высякаліся на паліва, і гэта ў Беларусі, дзе лясы займаюць 51% плошчы. Дамы былі разрабаваныя альбо цалкам разбураныя й да сёньня ляжаць у руінах. Бясцэнныя старыя бібліятэкі былі спаленыя, карціны парэзаныя на кавалкі, усё, што культура назапашвала вякамі, было зруйнавана за некалькі месяцаў. Гэта ў галіне мастацтва. У галіне сельскай гаспадаркі разбурэнье было яшчэ горшым. Вельмі хутка Беларусь апынулася на мяжы поўнае галечы.

Нямецкая акупацыя, пісаў Кацавураў, спыніла жахлівую анархію й вярнула спакой і парадак. Маёмасць вярталі гаспадарам, адбudoўвалі разбураныя дамы, на рынку з'явілася

мноства недарагіх сельскагаспадарчых машынай, пачала аднаўляцца ўрадлівасць глебы:

У цэлым, калі казаць поўную праўду, нямецкая акупацыя зрабіла выразна спрыяльны ўплыў на Беларусь.

Вяртаньне саветаў да ўлады пачалося зь перапісу й пераразмеркавання зямлі сярод селянаў адпаведна правілам «справядлівасці й здаровага сэнсу». Прафэсар далей тлумачыў, чаму правілы былі ўзятыя ў двукос্যсе:

На жаль, людзі, якім даверылі гэта зрабіць, былі абсолютна непрыдатныя да гэтых пасадаў і зэмлю разьмеркавалі цалкам бяздумна.

Польская акупацыя выклікала новы перадзел зямлі, затым зноў вярнуліся саветы, і ўсё пачалося спачатку. Даведка Кацавурава заняла дзевяць старонак машынапісу. Агляд эканамічнага жыцьця Беларусі завяршаўся высновай:

Я паспрабаваў выказаць праз сухія лічбы, як абсолютна ўсё жыцьцё было спыненае ў гэтай краіне й як марудна й пакутліва яно пачынае зноў уваскрасаць.

У менскай канторы АРА пераклалі тэкст на ангельскую, адправілі ў Маскоўскую штаб-кватэрэ й забыліся. Аднак у даведкі знайшліся зацікаўленыя чытачы без агранамічнай адука-

цыі — у ГПУ. Вынікі вывучэння гаспадарчай гісторыі Беларусі чэкістамі сталі вядомыя праз год, на судовым працэсе.

Кацярына Румянцева пацьвердзіла, што сапрауды прасіла прафэсара Кацавурава напісаць даведку, і патлумачыла, што старалася здабыць звесткі вылучна ў інтэрэсах Беларусі, якой прызначалася дапамога. Аднак суд нядоўга зімалі агранамічныя таямніцы.

«Звезда» пісала:

На судзе адразу высьвятляеца ўесь цынізм «дабрачыннай дзейнасці» АРА, якая патрабавала ад атрымальніка бясплатнае пасылкі ўдзячны ліст. І вось гэтыя змушаныя лісты з «сардэчнаю падзякаю» пасыля друкаваліся ў амэрыканскай прэсе й стваралі рэкламу АРА. Вось які амэрыканскі спосаб афішаванья.

Менш чым за год да выкрыцьця амэрыканскага цынізму ў Менску Савет народных камісарай у Маскве замовіў мастаку Томскому мастацкі твор — пастанову СНК з нагоды ад'езду АРА належала аформіць у колеры й арнамэнце як падзячны ліст. Пастанова пачыналася ўрачыста:

У часы велізарнага стыхійнага бедзтва амэрыканскі народ у асобе АРА адгукнуўся на патрэбы змучанага інтэрвэнцыяй і блякадай насельніцтва абласцей Рэспублікі й саюзных рэспублік і прыйшоў самаахвярна яму на дапамогу, арганізаваўшы ў шырокім маштабе падвоз і разъмеркаваныне харчу



Прыватны ліст Герберту Гувэрзу зь Беларусі аформлены ня горш, чым гэта афіцыйная падзяка савецкага ўраду — прынамсі, без пяціканцовай зоркі, дамаліванай на палях у апошні момент дзеялі ідэялагічнай правильнасці

й іншых рэчаў першай неабходнасці. Дзякуючы велізарным, цалкам бескарыйслівым намаганням АРА, мільёны людзей усіх узростаў былі ўратаваны ад съмерці й цэлых паселішчы й нават гарады ацалелі ад страшнай катастрофы, што ім пагражала.

10 ліпеня 1923 подпісы пад падзякай паставілі кіраунікі савецкага ўраду — намеснік старшыні СНК Каменеў, кіраунік справаў Гарбуноў і сакратар Фоціева. Празь дзесяць месяцаў у Менску мясцовыя ўлады вялі сваю размову з былой супрацоўніцай АРА. «Звезда» пісала:

На пытаньне старшыні да Румянцевай, як цяпер яна глядзіць на Савецкую ўладу, Румянцева з гонарам адказвае:

— Хоць я належу да клясы, варожай пралетарыяту, цяпер я «спачуваю» Савецкай уладзе. Пералом у мяне адбыўся, калі я была ў палоне ў Дзяніка. Я там бачыла столькі беззаконья да сябе й іншых, што, сапраўды, адзіная рэальная ўлада — гэта Савецкая ўлада.

Пракурор рэагуе:

Прадстаўнік абвінавачаньня т. Шаранговіч, прааналізаваўшы жыцьцё й «дзейнасць» Румянцевай, прыходзіць да высновы, што яна — вораг Савецкай улады, заўсёды зь ёй будзе змагацца, і таму патрабуе для яе найвышэйшую меру пакараньня — расстрэл.

Невядома, якія аргументы прывялі адвакаты ў абарону былой інспектаркі, — у газэтнай спрavezдачы пра гэта ані слова. Пра аўтара агравамічнага агляду «Звезда» пісала:

Абарона ў асобах Ліцьвіна й Жылінскага падкрэсlyівала, што спрavezдача Кацавураў ніякае шкоды Савецкай уладзе не прынесла, што яна была напісаная несъядома й бескарыйсліва, і патрабавала для сваіх падабаронных аслабкі. Кацавураў у 1906 годзе сядзеў год у турме за ўдзел у сялянскім паўстанні й таму заслугоўвае палёгkі.

Вышэйшы суд засудзіў Румянцеву да дзесяці гадоў ДОПРу⁸⁷ са строгай ізалацыяй і Кацавура да пяці гадоў ДОПРу са строгай ізалацыяй, а таксама пазбавіў правоў Румянцеву на пяць гадоў, а Кацавураў на трох гады. Пасля адбыцьця пакараньня абодва падлягалі высяленню з прыфронтавой паласы на трох гады.

18 траўня спрavezдачу пра менскі суд зъмісьцілі маскоўскія «Ізвестія». Дабрачынная дапамога ад капіталістаў супярэчыла тэорыі непрыміримай клясавай барацьбы. Падзяка амэрыканцам, падпісаная Каменевым, падлягала дэзавуацыі. Беларуская справа давала выдатную нагоду. Загаловак у цэнтральнай газэце быў палітычна й клясава на парадак вышэйшы за менскі:

Шпіёны АРА ў ролі філянтропаў.

⁸⁷ ДОПР — Дом прымусовых работ.

U.S. GOVERNMENT

Сотрудники Администрации района АРК и народ с интересом слушали АРК по теме инвалидации.

■ 電子商務研究與應用

4. Япония сократила расходы на землю и земельные налоги. В результате в начале 2000-х годов японские земельные участки вновь стали привлекательны для инвесторов.

Паведамленьне пра менскі суд перадалі амэрыканскія агенцтвы, і яго надрукавала газета «New York Times». Кіраўнік АРА Гербэрт Гувэр быў моцна абураны арыштамі. У інтэрвю ён заявіў:

Пакуль нашыя памочнікі знаходзяцца ў няволі, гэта будзе ствараць непераадольны бар'ер для любых размоваў пра аднаўленьне афіцыйных сувязяў.

...У сінежні 1922 Кацярына Румянцева наведала незвычайны дзіцячы дом на вуліцы Падгорнай, 35 у Менску. Там пад апекай гараддзелу аховы здароўя знаходзіліся паўсотні хворых на сухоты дзяцей, якія атрымлівалі амэрыканскія рацыёны. Інспэктарку ўзрадавалі сьветлыя й чыстыя пакоі, зручная мэблія й надзвычайная чысьціня, яна ў захапленьні пісала пра любоў і клопат, якімі былі атуленыя дзецы. У канцы Румянцева прызнавалася:

Я была асабліва ўражаная карцінаю, якую намалювала 10-гадовая дзяўчынка. На карціне селянін, які заблукай у завірусе, далёка на гарызонце ён бачыць слабое съятло й ідзе на яго, сънег сълепіць яму вочы, ён падае, зноў падымаетца й ідзе.

— Што ты хацела сказаць сваёй карцінай? — спытала я дзяўчо.
— Съятло — гэта здароўе, і за яго мы з дапамогай лекараў і настаўнікаў вядзём змаганьне.

Злучаныя Штаты не прызнавалі Савецкага Саюзу ні за прэзыдэнтам Гардынгам, ні за ягоным наступнікам Куліджам і ні тады, калі Гувэр сам заняў Белы дом — аж да 1933 году.

Якраз тады меў скончыцца дзесяцігадовы тэрмін зыняволеняня інспэктаркі Менскай акругі АРА Кацярыны Румянцевай.



WHO'S WHERE—AND WHY

INCLUDED in this column are the names of all members of the Association, or the membership, of whom we have any recent news.

A

ABELE, CLARENCE A.
Navy Yard, Boston, Mass.

After all the tidy copy-book maxims which Captain Abele is in the habit of sending us, comes this corking letter, which is our idea of news. The incident was reported in the press, but it is even better in the Captain's own words:

"I did not receive a copy of the *Red Ink Number*, so don't know anything about your bankrupt state, but I'll forgive you for it if you'll send me a copy."

"I have come out of the doldrums, have

retired from active service in the Navy,

candidates to take examination for admission next Saturday. That doesn't look like depression among the boys."

"P. S. I passed through the Kiel Canal thirteen years before to the day enroute to Danzig and my A. R. A. Mission. Some change in the meantime!"

AICHER, J. W. H.
P. O. Box 68, Station C,
Los Angeles, Cal.

"Your recent announcement under date of August, 1932, received. The same is signed 'The Editor.' Who is the Editor anyway? You do not expect a person to take the time to write an impressive piece of English literature, and then receive a rejection slip on it from some

popped up
the amazement.
His d
cut by a M

ALLEN, RO

"Strong as the A. R. A. consciousness is I banquet dates when duties in
ticipation to now face the
to miss this graphically I
tance."

These regre
the last we in
who is now 1

ANONYMOU

Under this
a contribution
in these pages
in contravent
non-political".
It was thought
benefit of edit
anybody who
shouldn't hold
anybody who
and can write
is technically



flying colors. Some of the Boston newspapers passed out considerable booby traps on our arrival, one of them advocating abolishing the school. However, for about 30 vacancies, there are already 148

a plain gray suit, a bright blue tie.
No foul-de-rois for him."

"Flaunting a white carnation in his coat, convivial George Akerson, former secretary to President Hoover, suddenly

BALINGER,
Falls City

"When you
I am up to, I
less, is ever
mighty difficult
much for me
so little in the
ment clerk th

30

ПАСЬЛЯ БЕЛАРУСІ: АДРАСЫ Й ЛЁСЫ

Джон Айкер. — Рэйманд Брэнд. — Фрэнк Вілі.
— Дональд Гардзі. — Ралф Герц. — Дональд
Ліндсэй. — Джон Мэйтланд. — Г'ю Рамсэй. —
Сэдрык Сыміт. — Чарлз Ўілабі. — Джордж Шэр-
мэл

Перад Калядамі 1923 году ў Нью-Ёрку вый-
шла новае выданьне — бюллетэнь «Хто дзе ў
АРА». Публікацыю адкрывала папярэджаньне:

Гэтае дасыледаваньне мінулага, сучаснасьці й
будучыні вэтэранаў АРА поўнае памылак. Шмат
імёнаў, якія трэба было б уключыць, адсутныя, а
тыя, што ёсьць, напісаныя з памылкамі. Адресы,

верагодна, ужо несапраўдныя. Навіны недакладныя й аднабаковыя. Нягледзячы на ўсе гэтыя недахопы, мэта публікацыі вышэйшая за ўсе папрокі.

Нягледзячы на папярэджаньне аб недакладнасці звестак, я вырашыў паспытаць шчасця ў падставе апублікаваных звестак напісаць лісты нашчадкам арамітаў, якія працавалі ў Беларусі⁸⁸. Пасъля жорсткага адбору ў розных куткі ЗША я адправіў каля дзьвюх сотняў лістоў:

Шаноўны спадар:
як дасьледнік Гувэрнэрскага інстытуту, што ў Стэнфардзкім універсітэце, я займаюся вывучэннем дзейнасці АРА. Вашае прозвішча супадае зь імем супрацоўніка АРА, які працаваў у Беларусі ў 1922—1923 гадох. У архівах Гувэрнэрскага інстытуту мною знайдзеныя звесткі пра гэтую асобу. Калі вы альбо нехта з вашай сям'і нешта

⁸⁸ Некалькі дзён запар у бібліятэцы Стэнфардзкага ўніверситету я запускаў адмысловую пошукаўскую сістэму камп'ютарнай сеткі, пераглядаў тэлефонна-адрасныя кнігі гарадоў, дзе маглі жыць нашчадкі беларускага каманды АРА, і выдрукуюваў адрасы. Складанасць палягала ў тым, што на прозвішча Сыміт, напрыклад, камп'ютар выдаў 27 тысяч імёнаў — нават з улікам геаграфічных абмежаванняў. Пазней, у Бібліятэцы Кантрэсу ЗША, я працягваў пошуку ў розных базах звестак, пераглядаў газетныя нэкралёгі, ссыпсы пахаваных на могілках. Тоё-сёе ўдалося ўдакладніць, але галоўныя заходкі магчымыя, калі будуць выстаўленыя ў інтэрнэт звесткі ўсіх агульнанацыянальных перапісаў насельніцтва ЗША (пакуль апошні перапіс, да якога ёсьць доступ, — 1930).

ведаецце пра гэта, пільна прашу паведаміць. Калі не, прабачце за клопат.

Пакуль пошта развозіла мае пасланыні ў незнаёмыя адрасаты ў розных штатах са зьдзіўленынем разгортвалі лісты з Каліфорніі, я нумар за нумарам гартаў бюлетэнь АРА ў чытаемёльства рэдакцыйныя камэнтары, допісы і ўспаміны.

Ужо з архіўных дакумэнтаў 1922—1923 гадоў пра дзейнасць АРА ў Беларусі вынікала, што троє амерыканцаў — Фрэнк Вілі, Г'ю Рамсэй і Джордж Шрэмэл — вярталіся дадому разам з жонкамі, якіх знайшлі ў Менску ў Гомелі. Была няпэўная інфармацыя, быццам кіраунік Менскай акругі Чарлз Ўілабі ўсынавіў дваіх дзетак зь сіроцкага дому. Сустракаліся съведчаныні, што кіраунік Гомельскай акругі Джон Мэйтланд пазней наведваў Беларусь. Аднак гэтыя звесткі былі няпоўныя і ўскосныя.

Бюлетэнь АРА друкаваўся больш за чатыры дзесяцігодзінь, апошні нумар выйшаў у 1965 годзе, калі памёр Герберт Гувэр. Бюлетэнь даваў магчымасць заглянуць наперад — у мінулае.

Кожны нумар меў разьдзел пад назовам «Хто дзе й чаму». Рэдакцыя заклікала арамітаў пісаць лісты, паведамляць звесткі пра калегаў і зъмяшчала фрагменты допісаў паводле альфабэту:

Бюлетэнь выпушчаны зь верай у тое, што ўздел у працы АРА для нас азначаў болей, чым про-

стасе сяброўства ў вясковым аркестры з дудкамі й барабанам. Сяброўства й знаёмствы, якія заўязаліся падчас гэтай працы, – больш чым звычайнага сустрэчы.

Самы першы нумар пачынаўся прозвішчам чалавека, які працаваў у Беларусі:

Джон Айкер, кіраўнік Віцебскай акругі, студзень – ліпень 1922

1923, сінегань. Пасъля Віцебску Айкер ніколі ўжо ня быў такім, як раней⁸⁹. Мы гэта разумеем. Ён правёў лета, спрабуючы вылечыцца ад «беларускай хваробы» на моўных курсах у Біярыцы, а цяпер знаходзіцца ў Оксфардзе. Спадзяёмся, з прычыны свайго акцэнту. Ён да зволіў сабе вучобу там не дзялякочы заробкам у АРА, а на свае ранейшыя капиталы.

1926, сінегань. Джон займае пасаду сакратара партовай кампаніі ў Лос-Анджеlesе, займаецца афармленнем даставаў жывёлы. Ён піша: «Калі б я мог рэклямаваць сябе, як некаторыя, што ўвесь час на радыё, дык ня мусіў бы сласць паштойкі, каб паведаміць, што я ў парадку й не жанаты, дзяляваць Богу».

⁸⁹ Летам 1922 Айкер быў пераведзены на працу на Волгу, а ў лютым 1923 узначаліў Харкаўскую акругу АРА. Ад'езд Айкера ў траўні з Харкава, які быў сталіцай Украіны, стаў супрацьлегласцю ягонага разьвітання з Віцебскам: «Сп. Ракоўскі, прэзыдэнт Украіны, сказаў Айкеру, што праца АРА была вельмі значнай дапамогай Харкаву й папрасіў яго перадаць падзяку ўкраінскага ўраду амэрыканскому народу».

Aicher, John W. H. 1010 Hearst Bldg. San Francisco, Cal.

Aicher has never been the same since Vitsebsk. We understand this. He spent the summer taking the Biarritz-and-so-on cure for the White Russian malady and is now at Oxford; we suppose for his accent. No, it isn't his A.R.A. savings; he owns a few securities. P.S. We now learn that he expects to come home soon.

Allen, Ronald H. Fulton, N. Y.

Allen broke all Russian Unit endurance records with 22 months non-leaves service, during which he conquered everything but a mosquito. Malaria and he are now having it out in Fulton, and, we are glad to say, he is getting the upper hand.

Anderson, John G. 3220 - 13th Street, N. W., Washington, D.C.

The first Russian bride and her husband and the dog are home. We can't know because we haven't been informed, but we imagine that the husband is looking for a job, while the bride is looking over the styles and the dog is looking disconsolate. Pretty hard to be a "furriner" in America.

Another P. S. A letter just received indicates that our presumptions were nearly correct, - except that all three are looking for a home and that Anderson has found a job. He is Assistant to the Secretary of the Railway Accounting Officers Association, with offices in the Woodward Building, Washington, D.C. It may be of interest to dog fanciers to learn that Anderson describes his hound as a "Gumembert Puppy."

Anderson, Oscar, J. E. 1032 - 57th Street, Brooklyn, N. Y.

He is at Columbia. No doubt he is studying Russian. Except Minak, there is probably no place in the world more Russian than Columbia.

Anstey, Robert W. 276 Underwood Avenue, Brooklyn, N. Y.

All of his many friends will regret to hear he has been very ill with tuberculosis for several months and is in the Veterans' Hospital, New Haven.

Arras, William A. Present Home Address, Freeburg, Ill. 86 Stornie Road, West Kensington, London, England.

The former compiler of statistics can't make up his mind whether to remain an Illinois Britisher, or to become a British Illinoiser. Should the problem prove insoluble, he will probably rejoin the Muscovites.

Бюлетэнь АРА друкаў адрасы быльых супрацоўнікаў, і людзі, якія пасябравалі ў Беларусі, маглі заўсёды прыехаць у Сан-Францыска, зайсьці ў будынак Герста 1010, каб разам з Джонам Айкерам глынуць чаго-небудзь моцнага ад «беларускай хваробы»

1928, ліпень. Джон піша з Лос-Анджэлесу: «Клуб АРА ў гэтым горадзе, выглядае, сканаў, але, спадзяюся, нехта зь сяброў, хто мае час, зьбярэ нас калі-небудзь разам. Пару гадоў таму ў горадзе налічвалася каля 15 чалавек, якія працавалі ў розных арганізацыях Гувэра. Няма чаго й казаць, мы вельмі шчаслівыя, што Шэф стаў кандыдатам у прэзыдэнты ЗША...»

1929, люты. Джон — віцэ-прэзыдэнт Ціхакіянскай фінансавай карпарацыі ў Лос-Анджэлесе. Ён піша: «Хацеў бы быць у Вашынгтоне на інаўгурацыі прэзыдэнта. Але калі пачынаеш новы бізнэс, мусіш быць увесь час у ofісе. Рады паведаміць, што вынікі прымальныя...»

1932, каstryчнік. Бюлетэнь не надрукаваў аднаго з допісаў Айкера. Джон піша: «Атрымаў ваш апошні адказ за жнівень 1932-га, падпісаны «рэдактар». А хто такі рэдактар? Вы ж ня можаце спадзявацца, што нехта напіша аб'ёмісты кавалак ангельскай літаратуры, а потым атрымае адмову ад якога-небудзь будучага рэдактара, які вучыўся некалі ў Гарвардзе ці Ельскім універсытэце й думае, што ведае ангельскую мову. Рабіце як Гандзі — пераначуйце перад адказам, — калі будзеце адказваць увогуле». Наш найлепшы адказ — зробім як Гандзі й захаваем поўнае маўчаныне.

1933, сінегань. Прэзыдэнт карпарацыі «Prudential Acceptance» піша, што ня мае навінаў і прыедзе ў Нью-Ёрк толькі калі будзе мець магчымасць сустрэцца з рэдактарам. Калі ў вас зброя, якой на бойнях прыстрэльваюць коней, сп. Айкер, не марнуйце часу на пры-

езд. А іначай — будзьце ласкавыя. Вам трэба было быць больш памяркоўным, бо, калі б мы хацелі сканцэнтраваць агонь на вас, мы б выкінулі ў васяя першыя два допісы.

1937, сінегань. Джон піша з Лос-Анджэлесу: «Дагэтуль я лавіў рыбу ў горных рэках Сіера-Нэвады, аднак летась зь сябрамі паехалі на вусьце ракі Керн. Я падумаў, што сёлета добра было б паехаць да вытокаў Керн, напісаў запыт і атрымаў брашуру з тae мясьціны. Некалькі знаных чальцоў асацыяцыі АРА былі сярод сяброў — удзельнікаў паездкі...»

1945, каstryчнік. Джон піша: «Толькі што вярнуўся з заходняй часткі Ціхага акіяну. Апошняя мая база была ва Ўлітгі, выспы Заходняя Караліны. Тры з паловай дні ляцеў у Сан-Францыска, 6700 міляў, бо захварэла маці, і быў зь ёю тыдзень, да самага канца. Паколькі ў мяне было дастаткова балаў, штаб у Гуаме адпусціў мяне, і цяпер я звольнены ў запас і жыву ў сваім доме ў Пасадэне. Перад службою за мяжой служыў у Арызоне, Нью-Ёрку й Каліфорніі. Спадзяюся вярнуцца да мірнага жыцця...»

1946, сінегань. Піша з Лос-Анджэлесу: «Самой можно звязацца праз універсытэцкі клуб. Я пляную сабраць старую гвардыю АРА на абед ці вячэру».

1950, красавік. З Лос-Анджэлесу: «Ужо год як пакінуў заняткі бізнэсам. Аднак яшчэ даю сабе рады й, раптам нехта са старых сяброў будзе тут узімку, усьцешуся, калі яны мяне адведаюць».

1952, каstryчнік. «Меў магчымасць гэтым летам троны месяцы падарожнічаць па Эўропе зь сям'ёй. Я ўпершыню ў Эўропе пасъля 1920-х гадоў. Мы наведалі Англію, Шатляндью й Валію, затым Нарвэгію, Швэцыю, Данію й вярнуліся ў Галіндыю, потым была Бэльгія, затым у Нямеччыне плылі па Рэйне, пасъля адправіліся ў Інсбрук і праз горы ў Італію, дзе правялі некалькі тыдняў. Затым падарожнічалі па поўдні Францыі ды ў Швайцарыі перад вяртаннем дадому наведалі Парыж. Па-за вялікімі гарадамі ўсюды, дзе мы былі, усё выглядала ў парадку. Пара ангельскіх, нямецкіх і італьянскіх гарадоў, зразумела, у дрэнным стане. Я моцна сумняюся, ці насамрэч Эўропе патрэбная нашая дапамога, апроч як адбудаваць разбураныя гарады. Нашыя палітыкі, ясна, іначай глядзяць на гэтую справу».

1953, каstryчнік. «Ужо пару гадоў як я пайшоў на пэнсію, але патроху займаюся рознымі справамі. Думаю правесці лета ў гарах паблізу ад Лос-Анджэлесу, а за мяжу ня ехачь».

1956, красавік. 2 красавіка 1956 ва ўзросце 57 гадоў у Каліфорніі памёр Джон Айкер.

Рэйманд Брэнд, кіраўнік Віцебскай акругі, жнівень 1922 — чэрвень 1923

1924, красавік. Піша ў газэту «Washington Herald» пад рубрыкай «Людзі, якія думаюць»: «На жаль, спадар Гувэр прадаў сваю долю ў выданні, і таму здаю сваю душу сп. Герсту да-

туль, пакуль бюро АРА не пачне наймаць новых людзей на працу». Брэнд піша пра Віцебск амаль непрыязна. Гэтаксама ё практычка Сэдалія ў штаце Місуры. Бедная Сэдалія! Брэнд гаворыць, што мае контракт з газэтай «Christian Science Monitor» на сэрыю нарысаў, але гатовы ўсё кінуць, каб далучыцца да каманды АРА, што корміць галодных у Нямеччыне.

1925, каstryчнік. Пасъля двух гадоў працы ў Вашынгтоне ў якасьці карэспандэнта газеты «Saint Louis Post-Dispatch» выправіўся на павольным караблі наведаць знаёмыя мясціны ў Оксфардзе ў Парыжы, зь якімі ён мае інтymныя стасункі. Калі падарожжа мае на мэце нешта апрач адпачынку, дык мы падазраём, што гэта папаўненне калекцыі французскай літаратуры й гравюраў.

1926, сінегань. 11 верасьня ў Балтымары Рэйманд ажаніўся з Адэляй Гарысан.

1931, люты. Як карэспандэнт газеты Сэнт-Луісу, сп. Брэнд, натуральна, больш цікавіцца рэвалюцыямі ў нас, чым у Паўднёвой Амерыцы.

1934, ліпень. *Анкета бюлетэня АРА:* Калі буды мелі выбар, памятаючы досьвед АРА, што буды выбралі — вайну, голад, забарону алькаголю, дэпрэсію ці проста рэвалюцыю? — Проста рэвалюцыю.

1935, сакавік. Адзін з наших найшчырэйшых карэспандэнтаў, якога ў рэдакцыйным артыкуле «Saint Louis Post-Dispatch» называюць «Чалавек навінаў нумар адзін», абраны прэзыдэнтам Нацыянальнага прэс-клубу ў Ва-

шынгтоне; загадвае там карпунктам «SLPD», ён піша: «Гаворачы праўду, мушу прызнаць, што больш сымпатызую цяперашняй адміністрацыі Рузвэлта, чым ураду Шэфа».

1936, лістапад. Хаця ўладальнік «SLPD» раней належалаў да дэмакратычнай партыі, а цяпер газэта памяняла ўласніка, Брэнд не мяняе арыентацыю як сланечнік.

1946, студзень. Брэнд мінулае вясны атрымаў першую памятную ўзнагароду імя Рэйманда Клэпера: «У год, калі было шмат перашкодаў для свабоднага руху навінаў, ён безупынна, съядома й з зайдросным майстэрствам намагаўся даваць праўдзівую й глыбокую справа-здачу пра грамадzkія й палітычныя кірункі ў сталіцы». Прэзэнтацыя адбылася на штогадовай вячэры асацыяцыі карэспандэнтаў Белага дому, на якой прысутнічалі прэзыдэнт Рузвэлт і іншыя ўрадавыя й вайсковыя кіраунікі.

1965, травень. Супрацоўнік «Saint Louis Post-Dispatch».

Фрэнк Вілі, лекар Менскай акругі

1923, сінегань. Ажаніўся з маладой ледзі зь Менску й інтэнсіўна вывучаў трахому. Гэта адзіныя дзве падказкі, якія мы маем для пошукавай каманды.

1926, сінегань. У адным з выпускau Вілі быў пазначаны як зыніклы бязьвестак. Ягоныя сябры па Менску здолелі прасачыць съяды да гораду Мэдэны, штат Нью-Ёрк, дзе ён мае мэ-

дычную практыку як оталярынголяг. Ягонай жонцы зь Беларусі ЗША падабаюцца, і яны нарадзілі двух сыноў, каб разам радавацца жыццю. Мы афіцыйна адклікаем сыгнал SOS.

Доналд Гардзі, кіраўнік Менскай акругі, студзень — каstryчнік 1922

1923, сінегань. Мы ведаем, чым Доналд Гардзі займаецца, але ня можам сказаць, бо прысягнулі трываць у сакрэце. Аднак гэта ў межах закону й па-свойму сумленны занятак. Што сапраўды важна — прыбытковы.

1925, каstryчнік. Наколькі мы разумеем, ён займаецца нечым, звязаным з рэкламай у фарбавай прамысловасці. Сёлета быў заўважаны за гульней у гольф і плаваньнем. Наведнікі ў ягоным доме заўсёды жаданыя госьці незалежна ад таго, гуляюць яны ў брыдж ці не.

1926, люты. Доналд піша з Гамбургу, з прадстаўніцтва кампаніі «General Motors»: «У мяне сапраўдная праца й таксама сапраўдныя перашкоды, якія трэба пераадолець. У офісе працуе сорак чалавек і сем у рэгіёнах. Паводле праграмы мы павінны прадаць ад 6 да 8 тысяч аўтамабіляў у 1926 годзе. Кошт жыцця ў Гамбургу вышэйшы за амерыканскі, асабліва дарагія ежа й жыльлё. Марка выглядае як і раней, але каштуе толькі чвэрць даляра. Гэта няправільна!»

1928, ліпень. Доналд піша, што патрабаваныя працы ў прадстаўніцтве прывязваюць

яго да аднаго месца, але дадае неяк непасьля-
доўна, што абавязкі клічуць яго ў падарожжа ў
Расею.

1929, люты. Вярнуўся з Эўропы й паведамляе
больш дэталяў пра свайго сябра зь Менскай ак-
ругі АРА Ралфа Герца, чым мы маглі вычытаць
зь лістоў самога лекара Герца цягам месяца,
быццам бы ён складаўся з адных нядзеляў.

У 1930-я гады Доналд Гардзі працуе ў
«General Motors» і шмат падарожнічае па Цэн-
тральнай Эўропе й Афрыцы. У 1941 ён вярта-
ецца ў ЗША.

1941, красавік. «Вельмі добра быць дома.
Першае ўражаныне — як шмат усяго: рознай
ежы, аўтамабіляў, бэнзіну, дамы з асяпленнем
і іншыя выгоды жыцця. Наступнае ўражаны-
не — мы мала цэнім, разумеем і цікавімся тым,
што адбываецца ў Эўропе й съвеце. Мы няблага
інфармаваныя, але маем тэндэнцыю паглыб-
ляцца ў свае мясцовыя інтэрэсы й асабістыя
справы. На маю думку, трэба было даўно заняць
цьвёрдую пазыцыю ў міжнародных спраўах і
вытрымліваць яе да канца. Усё па-вар’яцку
пераплялося, і перад тым як стане лепш, будзе
горш. Мы ў Штатах атрымаем сваю долю бяды
— ці гэта будзе ў выглядзе вайсковай акцыі, ці
эканамічнага ціску. Ніхто не заплаціць па на-
шым рахунку за нас»⁹⁰.

⁹⁰ Звесткі пра першага кіраўніка Менскай акругі рэгу-
лярна, ня менш разу на год, зьяўляюцца ў бюлетэні АРА й
пасыя вайны — ён надалей працуе ў Лёндане прадстаўніком
«General Motors», шмат падарожнічае, сустракаецца з ара-
мітамі.

1960, красавік: «Я пайшоў на пэнсію 1 сту-
дзеня 1959, пасьля трывалай гадоў працы, фак-
тычна ўвесь час за мяжой. Баюся, прапушчу
гэтую сустрэчу АРА, апошняя мне вельмі спа-
дабалася. Дарэчы, я цяпер у Лёндане з нашымі
калегамі з АРА Вольгай і Джорджам Гарынг-
танамі, так што ўсё зусім гэтаксама, як у ста-
рыя часы».

1962, травень. Гарынгтан піша: «У траўні мы
з жонкай захапілі Дона Гардзі ў праз Стакгольм
і Хэльсынкі выправіліся ў Ленінград, затым у
Маскву, на Каўказ, у Крым, Кіеў і адтуль у
Вену». У Менск Гардзі не заяжджаў.

Ралф Герц, лекар Менскай акругі

1923, сінегань. Доктар Герц абвяшчае пра
адкрыццё сваёй практыкі ў Рочэстэры, штат
Мінэсота. Ралф выступіў перад лекарамі ў Ро-
чэстэры зь лекцыяй на тэму «Гувэрзыцыя Ра-
сеi». Мы заўсёды думалі, што «гувэрзыцыя»
азначае менш есьці, але мы ўпэўненыя, што
нашная мэта ў Расеi была, каб людзі елі больш.
Што ж тады азначае «гувэрзыцыя Расеi»?

1925, ліпень. Ралф мае прыватную практыку
у Кліўлэндзе, штат Агаё.

1926, сінегань. Ралф піша: «Жанімства як
паветраны балён: можна прызямліцца на вос-
трую агароджу альбо ў бруд. Але напэўна некуды
прызямлісцься. Мараль: усё яшчэ халась-
цяк».

1928, ліпень. Па-ранейшаму практыкуе

хіургію ў Кліўлендзе. Аўтар пэрліны ў пазамінульым нумары: «Жанімства як паветраны ба-лён: можна прызямліцца на вострую агароджу альбо ў бруд». Апошняя навіна: «Спадарства Бокра абвяшчаюць пра шлюб сваёй дачкі Гізэлы й доктара Ралфа Герца ў нядзелю 25 сінегляння 1927».

1929, люты. Прырода бярэ сваё, і ўсьлед за нашым папярэднім паведамленнем мы атрымалі наступную навіну ад Ралфа Герца: «Ралф-малодшы нарадзіўся шаснаццатага! Што за хлопец! Вось яно як! Гэта пэўна вялікае й сладунае пачуцьцё! Што да мяне, я стараюся разбудаваць практику, гэта доўгі й сумны занятак, увесь час угورу, але даю рады».

1937, сінегляння. «1. Практикую хіургію ў Кліўлендзе, а таксама працу над нехіургічным лячэннем язвы. 2. Летась быў абраны прэзыдэнтам Паўночна-Цэнтральнага клінічнага таварыства. 3. Шчасльіва жанаты — адзначаю дзясятую гадавіну шлюбу. 4. У якасці доказу магу выставіць хлопчыка васьмі гадоў і дзяўчынку шасці гадоў».

1941, студзень. «Займаюся хіургіяй у Кліўлендзе. Таксама працу над дасьледаваннем бактэрыцыднага ўздзеяння халодных ультрафіялетавых промняў».

1942, сінегляння. «Мая заява на вайсковую службу ў якасці лекара адхіленая, і я перажываю. Але я далучыўся да Кліўленд Грэйз, найстарэйшай вайсковай арганізацыі ў Агаё. Я таксама лекар акруговай прызыўной камісіі й

такім чынам раблю свой унёсак у нашыя вайсковыя выслілкі».

1944, студзень. «Хіург на абарончым завадзе, а таксама лекар у прызыўной камісіі, плюс прыватная практика. Па-ранейшаму жанаты, хаджу ў Першую эвангеліцкую царкву й палюю на качак у вольны час, якога няма».

1945, студзень. «Практикую хіургію. Таксама працу хіургам на двух абарончых заводах. Выкладаю ў нядзельнай царкоўнай школе. Кліўлендзкія вэтэраны-мэдыкі ўключаныя ў склад міліцыі. Для адпачынку перарабіў човен у скованку для паляванья на качак і спадзяюся на добрае паляванье, калі надвор'е стане такім самым суворым, як у Рәсеi».

1946, сінегляння. «Шкада, што не змагу прыехаць на сустрэчу АРА. Учора Ралф-малодшы пайшоў на заняткі ва ўніверсітэт. Што да мяне: выступаю на хіургічнай сэкцыі Амерыканскай мэдычнай асацыяцыі ў Сан-Францыска, маю запросіны выступіць у Вашынгтоне перад таварыствам рэўматолягі і на сустрэчы Міжнароднага коледжу хіургіі у Дэтройце. Я буду паказваць свой фільм «Запаленые падскурнага тлушчу як прычына (Ад рэдакцыи: Ралф, пішы друкаванымі літарамі гэтыя чортавы мэдычныя тэрміны!) болю ў крыжы». Надалей выкладаю ў нядзельнай царкоўнай школе».

1949, студзень. «Ці я пісаў, што мяне абраў старшынём царкоўнае рады? Так, я быў старшынём тры гады. А ў студзені мяне абраў прэзыдэнтам клінічнага штату шпіталю Гленвіл. Нядаўна напісаў артыкул пра ішыяс (нэў-

ральгія сядальнай нэрвы), які прыняў часопіс «Хіургія».

1952, красавік. Наш вядучы кліўлэндзкі хірург і настаўнік царкоўнай школы пераехаў у Флорыду: «Перабраўся ў краіну сонца каля году таму з прычыны здароўя. На апошній сустрэчы Коледжу хірургаў быў уганараваны званьнем сэргтыфікаванага «Сябра хіургіі».

1952, красавік. Піша з Флорыды: «Жонка й я цешыміся з 360 сонечных дзён летась. Практыка хіургіі ня надта цяжкая, і маю час на сур'ёзную рыбалку. Летась аднойчы я амаль перавысіў рэкорд Шэфа ў касцянай рыбе. Так, яна сарвалася. Тая, што я злавіў, важыла толькі 7 фунтаў 6 унцыяў, так што прыяжджаце ў Флорыду, атрымаеце задавальненне ад выдатнай рыбалкі ѹ пагрэсе старых суставы».

1953, каstryчнік. «Я ѹ парадку, дачка сканчае ўніверсітэт у Флорыдзе. Сын абароніць дысэртацыю ѹ наступным месяцамі ва ўніверсітэтэ — маёй альма-матэр. Ці можа ён наведаць сустрэчу АРА як мая замена (*Ад рэдакцыі: Чаму не?*)? Я ўзяў на сябе абавязкі кансультанта грамадзкае службы здароўя ѹ мястэчку Кі-Ўэст».

1957, красавік. «Па-ранейшаму аперую, працую ѹ грамадзкай службе здароўя ѹ зьяўляюся кансультантам нацыянальнай службы карантыну. Апроч таго, я хірург у футбольнай камандзе школы Кі-Ўэст — і праца з моладзьдзю робіць мяне маладым. Футбол тут сапраўды сур'ёзнае пакліканье для моладзі, і яны гуляюць да канца. Мая сям'я вырасла: сын дэмабілізаваўся з ваенна-паветраных сілаў у чыне

капітана, дачка выйшла замуж і жыве ў Нью-Ёрку. Яе муж працуе на тэлебачаныні. Рыбалка ў Кі-Ўэст па-ранейшаму выдатная, а клімат проста падарунак нябёсаў».

1959, чэрвень. «Папраўляюся пасъля аперацыі. Вярнуўся на працу як у грамадзкую службу здароўя, гэта і ў прыватную практыку. Плянную браць удзел у звязы з Міжнароднага коледжу хірургаў, дзе я паўнапраўны сябра. Мой сын Ралф-малодыш ўжо трэх гады працуе лекарам у Нью-Ёрку, на год ад'яжджае вивучаць эндакрыналёгію ѹ Калюмбійскі ўніверсітэт. Дачка Сюзі, цяпер спадарыня Голанд, атрымала стыпэндыю саюзу кааператараў, мой пляменнік удзельнічае ѹ мыльнай опэры «Як съвет круціцца». І пакуль съвет круціцца, «комі»⁹¹ робяць усё, што могуць, каб нас паступова зьнішчыць. Спадзяюся, яны зъвернуць увагу на пасланыне прэзыдэнта Эйзэнгаўера праз спадарожнік: «Мір на зямлі, добрая воля паўсюдна».

1965, травень. «Мой найпрыемнейшы ўспамін пра Шэфа падчас цырымоніі інаўтурацыі. Калі мая жонка й я былі рэкамэндаваныя як араміты, ён усыміхнуўся, і мы адчулі сябе як дома! Я па-ранейшаму працую ѹ гарадзкой службе здароўя Кі-Ўэсту. Жонка памерла ў 1955, і я больш не жаніўся. Мой сын Ралф працуе ѹ Французскім шпіталі Нью-Ёрку ѹ выкладае мэдыцыну ѹ Калюмбійскім ўніверсітэце».

⁹¹ Скарот ад «камуністы».

Доналд Ліндсэй, Віцебская акруга

1923, сінегань. Быў у Буфала, апошні раз бачылі яго сярод вялікага войска паляйунічых. Зь ім справа сур'ёзная, бо ўжо ёсьць спадарыня Ліндсэй — з Парыжу.

1925, ліпень. Інспэктар збожжа й перавозак кампаніі «Fidelity», Буфала, Нью-Ёрк.

1930, люты. Танаванда, штат Нью-Ёрк. «Як сябру амэрыканскай мытнай памежнай службы, мне прыемна зноў праца ваць пад кіраўніцтвам нашага Шэфа, асабліва ў важнай і цяжкой справе забароны алькаголю, якая перад ім стаіць. Як мытны службовец, не могу падтрымаць ідею праводзіць наступную сустрэчу АРА на Ніягарскім вадаспадзе. Бо тады нам давялося б сканцэнтраваць усіх мытнікаў там, каб ахоўваць мяжу».

Джон Мэйтланд, кіраўнік Гомельскай акругі, люты 1922 — чэрвень 1923

1923 год, сінегань. Адрес: Кручэўская, 11, Гомель. Яшчэ адзін аптыміст, хаця ён уклаў на гроши, а толькі самога сябе. Калі АРА была зылікідаваная, Губсауз ухапіўся за Мэйтланда, і цяпер ён дапамагае адбудоўваць Гомель. У Мэйтланда павінна быць флегматычная ўчэпістасць кокні⁹², якога ня выкурыць з акопу,

⁹² Мянушка прадстаўніка лёнданскіх сярэдніх і ніжэйших слоў насељніцтва.

альбо ён церпіць ад нейкага суму, і толькі пакутніцтва можа яго аблегчыць.

(Пазыней: ён выехаў — за мінусам таго, што ён прывёз.)

Г'ю Рамсэй, Гомельская акруга

1923, сінегань. Г'ю Рамсэй прывёз дахаты спадарыню Рамсэй з Гомелю. Ён не выходзіў на сувязь — верагодна, мае працу.

1925, каstryчнік. Ягоны паштовы адрес — Амэрыканскі легіён, Парыж. Рамсэй адзін зь нямногіх, хто вяртаўся ў Рәсею й наведаў Маскву, Гомель і іншыя месцы. Але гэта было летасць.

1926, люты. Рамсэй піша: «Я атрымаў бюлетэн АРА й прачытаў ад дошкі да дошкі». Мы любім атрымліваць такія лісты. Рамсэй займаецца рэкламай у Вашынгтоне.

1926, сінегань. «1 каstryчніка я меў надзвычайнае задавальненіне — прынёс прысягу як прафэсійны віцэ-консул Злучаных Штатаў. Сустрэўся зь дзяржавным сакратаром ЗША, абедаў разам зь сябрамі Асацыяцыі міністэрства замежных спраў і пачаў падрыхтоўчы курс у Дзярждэпартамэнце».

1929, люты. Працуе ў амэрыканскім кансульстве ў Штутгарце, Нямеччына.

1932, каstryчнік. Пасъля амаль трох гадоў у Цюрыху атрымаў прызначэнне на пасаду віцэ-консула ў Мюнхене.

1965, травень. Працуе амэрыканскім консулам на Бэрмудах.

Сэдрык Сыміт, Менская акруга

1923, сінегань. Вось чалавек, які можа зарабіць на жыцьцё дзякуючы сваёй університетскай адукацыі. Ён гуляе ў прафесійнай футбольнай камандзе й вельмі добра зарабляе. Цяпер пакутуе на пералом лучка⁹³.

1929, люты. Піша, што жыве ў Пітсбургу, штат Пэнсильванія.

Чарлз Ўілабі, кіраўнік Менскай акругі, каstryчнік 1922 — чэрвень 1923

1923, лістапад. Ўілабі цяпер выдавец, раней спэцыялізаваўся ў газэтнай рэкламе. Ўілабі кажа, што ня хоча працаваць. Цяпер ён купшоў газэту ў Луізіяне ці Міссысіпі, ці ў нейкім іншым штаце, дзе ня надта ўлягаюць і пераймаюцца. Мяркуючы паводле велічыні места, працы будзе няшмат.

1925, каstryчнік. Выканаўчы рэдактар сеткі газэт у паўднёвым Міссысіпі. Ад лістапада 1923 Ўілабі ў Гетысборгу й будзе заставацца там, «бо Міссысіпі апярэдзіць эканамічна Флорыду да канца наступнага году».

⁹³ Паслья страйку ў АРА й вымушанага ад'езду з Менску Сыміт быў накіраваны на працу ў Арэнбург. Падчас кароткага знаходжання ў Москве ён пазнаёміўся з мясцовай сакратаркай-перакладчыцай штаб-кватэры АРА Маргарытай Аранэт, якая неўзабаве напоўніла доўгі сьпіс «расейскіх жонак АРА». Вясельле згулялі ў каstryчніку 1923 у Амерыцы.

1926, сінегань. Прысьвячае вольны час выхаванню расейскіх ваўкарэзаў, адзін з якіх заваяваў троны прызы на выставе сабак у Новым Арлеане й на кірмашы ў Тэнесі⁹⁴.

1927, каstryчнік. Чарлз Ўілабі, былы кіраўнік Менскай акругі АРА, памёр 20 чэрвеня ў шпіталі ў Новым Арлеане паслья кароткай хваробы. Сп. Ўілабі працаваў 18 месяцаў у Москве, Адэсе й Самары перад tym, як узнічаліца працу ў Менску. Яму было 43 гады. У сп. Ўілабі было шырокое кола знаёмых сярод пэрсаналу АРА, і яны глубока засмучаныя весткай пра ягоную съмерць. Пахаваньне праходзіла ў родным месці ў Ўілабі Джоўзьвілі.

Джордж Шрэмэл, Менская акруга

...Ліст прыйшоў электроннай поштай на маё імя ў Гувэрнэрскім інстытуце — і прозьвішча ўзваротным адресе належала супрацоўніку Менскай акругі АРА: Шрэмэл. Толькі ініцыялы розніліся: таго Шрэмэла, які працаваў у Беларусі, звалі Джордж. У электронным адресе першая літара была R:

⁹⁴ Некалькі амэрыканскіх газэт надрукавалі аповед Ўілабі аб прыгодах вяртання ў Амерыку з двума ваўчанятамі, якіх ён вёз як трафэі: з Москвы ён даехаў да Менску й паспрабаваў выехаць у Рыгу, але латышскія памежнікі не пропусцілі. Давялося накіравацца ў Літву, адтуль у Галіяндыю. Ваўчаняты вылі, Ўілабі высялялі з гатэляў, ён мусіў начаваць на вакзалах; паслья звяяры прагрызлы скуранныя чамаданы, але ўрэшце ўся кампанія дабралася да Нью-Ёрку. Гісторыя з ваўчанятамі заніла дзіве траціны артыкула, апошняя частка апавядала пра дзеянасць АРА ў Менску.



Менскія дзяўчата зьвярталі ўвагу на элегантнага джэнтэльмэна Джорджа Шрэмэла

Шаноўны сэр:

Мяне завуць Робэрт Шрэмэл, я першы сын Гордана Шрэмэла. Ён папрасіў напісаць вам у справе вашага ліста, дзе вы цікавіліся гісторыяй маіх дзеда й бабулі. Мой бацька прасіў перадаць, што ён і ягоны брат Доналд гатовыя дапамагчы вам чым толькі можна. Яны вельмі цікавяцца, якую інфармацыю вы маецце пра час, калі іхныя бацькі працавалі ў Менску.

...Джордж Шрэмэл працаваў у Менску ад студзеня да жніўня 1922. З архіўных дакумэнтаў я ведаў, што ўвосень ён захварэў і выехаў лекавацца ў Берлін. У Беларусі засталася спадарыня Шрэмэл — менская дзяўчына, зь якой сакратар акругі зарэгістраваў шлюб. Бюлетэнь АРА зъмяшчаў даволі шмат звестак пра Джорджа Шрэмэла.

1923, сінегань. Амэрыканская амбасада ў Парыжы паслала Шрэмэла ў якасьці аташэ пры спэцыяльнай місіі Злучаных Штатаў у Лязане на мірнай канфэрэнцыі па Блізкім Ўсходзе. Ён працаваў зь місіяй трох месяцаў, яшчэ трох месяцаў ездзіў па Нямеччыне й вярнуўся дахаты.

1925, ліпень. Шчасльіва жыве ў Мілўокі як галіновы аўдытар вытворчасці, якая робіць Мілўокі знакамітым (бровары). Спадарыня Шрэмэл, якую многія памятаюць з працы АРА ў Менску, таксама шчасльіва жыве ў Мілўокі.

1929, люты. «Я па-ранейшаму бугальтар у кампаніі напояў, як і пяць папярэдніх гадоў. У мяне яшчэ адзін сын, Гордан, і многія ведалі

ягоную маці, якая паходзіць зь Менску. Я й сям'я ў найлепшым здароўі».

1930, ліпень. Шрэмэл хоча звязацца з доктарам Вілі зь Менску, з Мэйтландам з Гомелю й ягоным сакратаром Рамсэем.

...Унук Джорджа Шрэмэла Робэрт прыслаў мне тэлефонны нумар свайго бацькі. Я паваніў у мястэчка Ўэст-Алес у штат Вісконсін Гордану Шрэмэлу:

Мой бацька пазнаёміўся з маёй маці ў Менску, калі працаваў там у АРА. Яе дзявочае імя – Ганна Пылкоўская. Яна нарадзілася ў 1900 годзе, бацька быў на пяць гадоў старэйшы. Я нарадзіўся ў Амэрыцы, у 1926 годзе, мой брат Доналд – у 1928. Маці гаварыла па-польску, па-расейску й яшчэ на нейкай мове. Што яшчэ – яна была праваслаўная, бацька – каталік. У Амэрыцы яны пайшли да царквы, каб яшчэ раз узяць шлюб. Бацьку падабаліся прыгожыя жанчыны. У маці былі глыбокія чорныя очы, яна вельмі любіла музыку, любіла, каб навокал было весела.

...У сямейным архіве захоўваецца пашпарт АРА, які меў Джордж Шрэмэл, перапіска, фатаздымкі. Гордан Шрэмэл паабяцаў зрабіць копіі й прыслаць мне, а я паслаў яму звесткі пра ягонага бацьку, якія адшукаліся ў архіве.

1932, кастрычнік. «Файна выплываю ў гэтыя часы, што завуцца дэпрэсіяй. Насамрэч я больш заняты й працаваў летась як ніколі раней.



Джордж не ўстаяў перад прыгажосьцю 22-гадовай Ганны Пылкоўской

Інакш кажучы, мой прыемны 8-гадзінны працоўны дзень ператварыўся ў 12 гадзінаў напружанай працы. Удалося падвоіць леташні гадавы даход і ўтрымацца ад небясьпекі патрапіць у чырвоную зону. Мая цудоўная кватэра-бунгала з мноствам розных ультрамадэрных выгодаў дабудаваная, і мы ўехалі туды разам з хлопцамі. Во! — як нам падабаецца! Адчуваю сябе падцягнутым як скрыпка ѹ свежым як рамонак — і гэтаксама мая сям'я. Цяпер, як я ўладкаваўся, зьдімаю пену з халоднага куфля цудоўнага піва «шліц» — на здароўе!

1944, студзень. Ліст на блянку з выявай канарэйкі ѹ тытулам «Зарэгістраваны настаўнік сьпеваў» і пячаткай. «Пайшоў мой дваццаты год бугальтара ѹ бровары, і кожны раз у дзень заробку я падзяляю яго на дзве часткі — на венні заём і на падаткі, але заўсёды неяк даю рады. Чыстапародныя съпейныя канарэйкі — маё хобі. Найлепшыя пажаданыні ўсім арамітам Менскага рэгіёну — д'ябальскае месца быць там цяпер»⁹⁵.

1949, студзень. «Адна з найвялікшых падзеяў майго жыцьця — набліжэньне 25-й гадавіны шлюбу з маленъкай дзячынай, якую я

⁹⁵ Джордж Шрэмэл меў вайсковы досьвед — быў старэйшым сяржантам у часе першай усясьветнай вайны, ваяваў у Францыі. «Д'ябальскае месца» — даволі блізкая да рэальнасці ацэнка Менску ў 1944. Праз год старэйшы сын араміта Шрэмэла, Гордан, сам апынецца ѹ д'ябальскім месцам: у складзе амерыканскага войска ён будзе ў Хірасіме. Малодшы сын, Доналд, будзе ваяваць у Карэі. Абодва сыны мянчанкі Ганны Пылкоўской і супрацоўніка АРА Джорджа Шрэмэла вернуцца са сваіх войнаў дахаты.

сустрэў у Менску. Мы плянуем адправіцца ѹ працяглай падарожжа па ціхаакіянскім узьбярэжжы наступнай восеніню. Таксама ѹ жніўні будзе 25 гадоў маёй працы бугальтара ѹ бровары. У мяне двое дарослых сыноў, абодва высокія й прыгожыя, старэйшы вучыцца ѹ коледжы. Маё хобі — сівагракі. За апошнія 25 гадоў я таксама ўведаў больш чым звычайна пра сьпевы сівагракаў, і цяпер я сэртыфікаваны судзьдзя Асацыяцыі канарэйкавых судзьдзяў і лічуся адным з найлепшых міжнародных судзьдзяў сівагракаў. Хобі несапраўдане, калі вы ня ёсьць ягоным няволынкам, — ці ня так?»

...Тэлефонная размова з сынам Джорджа Шрэмэла Горданам нагадала, што съвет ня такі ўжо вялікі ѹ падзеі аднаго лёсу часам рэхам гучаць у іншым:

У нашай сям'і зь Беларусью звязана яшчэ адна гісторыя. Мой брат Доналд таксама ажаніўся зь дзячынай зь Менску — ужо пасля вайны. Гэта быў трагічны шлюб — яна была ѹ канцлягеры, і гэта яе прыгнатала. Яна скончыла самагубствам.

...Нягледзячы на ўдары лёсу, супрацоўнік беларускай акругі АРА Джордж Шрэмэл і ягоная менская жонка не гублялі аптымізму. Ён пісаў у бюлетэні АРА:

1959, красавік. «Усё ѹ парадку, здароўе добрае — мне падабаецца цяжкая праца. Мінулым летам правялі адзін месяц на ціхаакіянскім узь-

бярэжжы, у Сан-Францыска й Оклэндзе, і падарожнічалі па ваколіцах. Найлепшыя пажаданьні ёсім зь менскага штабу АРА».

1965, травень. Вось чалавек, які ня пойдзе на пэнсію зусім, калі зможа: «Ва ўзроўніце 65 гадоў пайшоў на пэнсію з бровару, здаў экзамэн і апошняя пяць гадоў працу ў фінансавым аддзеле муніцыпалітэту Мілёукі. Цяпер я набліжаюся да 70, і зноў перада мной абавязковая пэнсія. Шкада, бо я надзвычай актыўны й фізычна ў добрай форме. Маю энэргіі й амбіцыяў гэтулькі, што будзе цяжка запавіцца пасля сапраўднага выходу на пэнсію. Некалькі гадоў займаюся фатаграфіяй, на апаратуры вялікага фармату, і стаў сябрам фатографічнага таварыства Амэрыкі. Я ўпэўнены, што іншыя сябры АРА шкадуюць разам са мной з нагоды спынення выходу бюлетэня АРА».

...Ганна Пылкоўская, менская жонка Джорджа Шрэмэла, памерла ў 1974 годзе. Сам араміт Джордж Шрэмэл перажыў яе амаль на пятнаццаць гадоў — ён памёр у 1988 годзе ва ўзроўніце 93 гадоў.

Звесткі, зафіксаваныя ў бюлетэні АРА, розніцца ў аб'ёмам, і частатой зьяўлення, і ахопам часу. Прозвішчы двух супрацоўнікаў Віцебскай акругі, Эдварда Рэмі й Джона Макмілана, увогуле ня згадваюцца. Загадкай застаецца праца Джона Мэйтланда ў Гомелі. Чаму? Хацеў дапамагчы новаму будаўніцтву, не хацеў адразу вяртацца ў Амэрыку, ці была там якая-

небудзь рамантычная гісторыя?.. Якіх дзяцей усынавіла ў Менску спадарства Ўілабі?.. Дзе цяпер нашчадкі менскай дзяўчыны, якая выйшла замуж за лекара Вілі?.. Як склаўся лёс гомельскай жонкі дыплямата Рамсэя?..

Многія падрабязнасці беларускага пэрыяду АРА схаваны ў мясцовых архівах, дагэтуль зачыненых для дасыледнікаў. Не адшукаліся пакуль усе нашчадкі беларуска-амэрыканскіх сем'яў.

Хто ведае, калі-небудзь і яны змогуць наведаць Беларусь, дзе пачыналася гісторыя іхных сем'яў — і ім будзе чым ганарыцца.

the tremendous scourge that is afflicting Russia is contained in the appeal of Pope Benedict for aid for the starving and plague afflicted Russians, made in his letter to Cardinal Gasparri, the Papal Secretary of State, inviting all Christians and civilized peoples to contribute generously to this cause.

The Pope in his letter instructs Cardinal Gasparri to lay the subject before the Governments of the various nations for their "prompt and efficacious common action in the name of the love of the Divine Redeemer, who gave his blood to make us all brothers."

The Pope's letter implores aid for the millions of men in the basin of the Volga who are facing the most terrible death, invoking succor from humanity.

"These people," the letter continues, "although separated from us by barriers raised by long centuries, are, because of their calamity, near our paternal heart."

AMERICAN PRISONERS STILL IN RUSSIA

Александр Поляков

ДИВЕРСИЯ ПОД ФЛАГОМ ПОМОЩИ



*They Report 863 Public Kitchens
in Use, Able to Feed 6,000,-
000 Persons Daily.*

and Soviet Russia relief plans, the day issued statistics greater effort to other famine year.

According to the relief is progressing, made that it is facilities, to transport to July 20, it agents, who have grass, have official Siberia by the way, while 41,000 transported on the

There are in open with a capacity sons daily, and children with a capacity the report declare food supplies are. The question of difficulties admitting fronting the Amelation.

The newspaper is newly formed such as Azerbaijan, admit refugees being from Moscow.

POLAND FEEDS OF HUNGRY Hordes Moving and Cabinet side

Copyright, 1921, by WARSAW, A across the Polish started by the south and north and Russian bands, robbing the supplies.

The retreating the frontier, but present time Polish war through the border makes closing difficult. The the hungry masses and eastern Poland ability of even the people moving bark, &c., is quite. The Polish Cabinet to consider the ability an appeal

31

ЗАБЫТЫ ПОДЗВІГ: БУДЗЕ ПРАСПЭКТ АРА І ПЛЯЦ ГУВЭРА

Абдылкі па-беларуску. — Кароткая ўдзячнасць. — Дывэрсія пад съцягам АРА. — Чэкіцкая творчасць. — Аняменьне акадэмікаў. — Тоны, даляры, працэнты. — Недапісаная энцыклапедыя

Бабулька з палескай вёскі, якая прыйшла ў склад АРА па харчовую пасылку, не магла паверыць, што нічога ня трэба плаціць. Недаверліва выслухаўшы тлумачэнныі амэрыканцаў, яна пакорпалася ў сваёй вопратцы, асьцярожна выцягнула адно за адным тры курыныя яйкі і пакаціла іх па стале. Гаралд Фішэр,

at the
on June
allure of
fices as
Besides
abitants
less, in
e collect
ain sur
te army,
will be
s them-

smanded
ather at
seed for
istic ré-

nit that
ough to
ent lack
they are
places
it.
ition of
n to all
are not
in the
rt produc-

Russia
crop,"
has been
n to the
ath rate
statistics
July 23.
he popu
end of
of 12,-
ce 1914.
e end of
2,543,000

Moscow
officials,
umber of
whole of
e of So
er 1,000,
war 23.
ow four
figure.

NGRY.

афіцыйны гісторык АРА, прыводзіць гэты эпізод у сваёй кнізе «Голад у савецкай Pacei». Ён зазначае, што ўдзячнасьць, якую беларускія атрымальнікі дапамогі ўзносілі Богу й АРА, нават замінала:

Вялікая група асобаў, якія, укленчышы, узносяць малітву ўдзячнасьці ў памяшканыні, пера-поўненым наведнікамі, звычайна ўскладняла спра-вы, а спробы ўдзячных людзей абдымаць супра-цойнікаў і кладаўшчыкоў перашкаджалі працы, нават калі ўлічыць, што ў гэтай краіне абдыма-юца значна часцей, чым у Амерыцы.

Афіцыйныя абдымкі з амэрыканцамі, аднак, не заахвочваліся. Звесткі пра АРА ў савецкіх энцыклапедыях з'явіліся ў 1926 годзе. Першая савецкая энцыклапедыя пад рэдакцыяй яшчэ не расстраляных камуністычных правадыроў Бухарына, Ларына, Радэка зъмясьціла вялікі, на ўсю старонку інфармацыйны артыкул пра дзейнасьць АРА — з падрабязнай статыстыкай, коштамі, відамі дапамогі, калярыйнасцю ра-цыёнаў. 10 мільёнаў чалавек адначасова харча-валі амэрыканцы ў пік аперацыяў.

Гэта была першая й апошняя ў ХХ ста-годзьдзі энцыклапэдычная публікацыя пра АРА, дзе прыводзіліся факты. Праз два гады выйшла Малая савецкая энцыклапедыя. Арты-кул «ARA» пачынаўся кароткай канстатацияй:

У Савецкай Pacei АРА працавала падчас голаду 1921. Дапамога, якую аказвала АРА, складалася

з забесьпячэння харчам, мэдыкамэнтамі й прад-метамі першай неабходнасці (гл. Голад)⁹⁶.

Затым ішло тлумачэнне:

Пад выглядам дабрачыннасці АРА мела магчы-масць, разам з тым, садзейнічаць аслабленню ў Амерыцы крызісу збыту тавараў, якія былі на-рыхтаваны ў велізарных памерах для патрэбай імперыялістычнай вайны.

Арыгінальная тэза пра дапамогу амэрыкан-цаў самім сабе будзе паўтарацца ва ўсіх наступ-ных энцыклапедыях і кнігах да канца ХХ ст.

Другое выданье Вялікай савецкай энцыклапэдыі выйшла ў 1950 годзе — у ім АРА пера-тварылася ў палітычную арганізацыю для ба-рацьбы з рэвалюцыйным рухам, вядзеньня вы-ведкі, дапамогі белагвардзейцам. У энцыклапэ-дычным артыкуле няма ані слова пра дапамогу галодным, затое шмат словаў пра шпіёнска-па-дрыўныя контраправаціўныя дзеяньні АРА

⁹⁶ У другім томе гэтага выдання (1929) у артыкуле «Го-лад» АРА яшчэ згадваецца: «Была аказаная дапамога й замежнымі арганізацыямі (гл. АРА)». Але у 1936 (3 т., 2 выд.) АРА ўжо наагул не знайшлося месца: «Пасля Кастрыч-ніцкай рэвалюцыі савецкай уладзе зь першых жа дзён давя-лося весьці баражбу з голадам, які быў вынікам контрапра-валацыйнага супраціву буржуазіі й памешчыкаў. Найбольш цяжкім быў голад 1921—1922, што ахапіў 35 губэрній, дзе галадала каля 40 мільёнаў чалавек. Гэты голад быў вынікам усясьветнай і грамадзянскай войнаў. Савецкая ўлада, мабілізаваўшы ўсю пралетарскую грамадзкасць як у краіне, гэтаксама й за мяжой, канфіскаваўшы царкоўныя каш-тоўнісці, здолела аказаць дапамогу й ліквідаваць насту-пства голаду».

й пра рашучы пратэст шырокіх масаў працоўных.

Энцыкляпэдыі, якія выходзілі ў СССР у 1960—1970 гады, за часам Хрущова й Брэжнева, паўтаралі высновы пра варожую дзеянасьць АРА. Пры Андропаве ратаванье галодных было канчаткова перакваліфікованае ў шпіёнска-дывэрсійную акцыю. У 1985 годзе выдавецтва «Політиздат» выпусціла кнігу Аляксандра Палякова «Диверсія под флагом помощи». У анатацыі гаворыцца:

Аўтар гэтай мастацка-дакументальнай кнігі — былы чэкіст. Ён расказвае пра тое, як пад кіраўніцтвам ленінскай партыі органы ВЧК—ГПУ змагаліся са спробамі выкарыстаць у 20-я гады Амэрыканскую адміністрацыю дапамогі Pacei, якая галадала, для падрыўной дзеянасьці супраць маладой Рэспублікі Саветаў. Кніга заснаваная на малавядомых архіўных матэрыялах і на асабістых уражаньнях аўтара — удзельніка многіх падзеяў, апісаных у аповесьці.

Раздзел «Заходні бар’ер» мае падзагаловак «Санітарны кардон» і прысьвечаны Беларусі. «Заходняя мяжа Pacei павінна быць у агні!» — такую задачу кіраўнік АРА палкоўнік Гаскел ставіць перад новым рэзыдэнтам Барысавым, якога пасылае ў Менск:

Мэта АРА — распаўсюдзіць свой уплыў на памежную зону. Мы павінны, першае — забясьпечыць харчаваньнем і мэдыкамэнтамі паўстанцкія

атрады, якія там дзейнічаюць, другое — знаходзіць і забясьпечваць харчаваньнем усе нацыянальныя мясцовыя групы: беларусаў, палякаў, габрэяў, якія актыўна дзейнічаюць супраць бальшавізму; і трэцяе — што асабліва важна — стымуляваць мясцовых рамеснікаў, гандляроў і сялянаў на выступы супраць Савецкай улады з тым, каб яны перарабасці ў шырокое паўстанье, якое ахопіць усю памежную зону.

Рэзыдэнт, які насамрэч зъяўляецца герайчным супрацоўнікам ЧК—ГПУ, нагадвае, што ў Беларусі ўжо ёсьць дасьведчанае амэрыканскія кіраўніцтва. Гаскел тлумачыць:

Скажу вам шчыра, пане Барысаў, у акруговай управе АРА ў Менску склалася нездаровая абстаноўка. Капітан Ўілабі — гультай і п'яніца, аднак замяніць яго пакуль няма кім. Я сам зьбіраўся выехаць туды і навесьці парадак. Але ўчора мяне выклікалі ў Наркамат замежных справаў і папярэдзілі, што, паводле іхных звестак, АРА займаецца варожай дзеянасьцю, і калі я, дырэктар, гэтага не спыню, дык буду абвешчаны персонай нон грата... Я пасылаю вас сваёй даверай асобай, будзеце звязвацца са мной шыфрам па тэлеграфе.

Тэлеграфная лінія паміж Менскам і Москвой у аповесьці былога чэкіста запрацавала з павялічанай нагрузкай:

Шыфратэлеграма №1: Гары Доналд сапраўды

быў каштоўным кірауніком, за кароткі час стварыў шмат пунктаў харчавання ў зоне дзеяньня паўстанцкіх атрадаў. Звязаўся з камандзірамі атрадаў, скардзяцца на Ўілабі, зменшыў даставы харчавання. Праверый – высьветлілася, што пасылкі спэцпрызначэння збываюцца набок у абмен на каштоўнасці.

Шыфратэлеграма №4: Доктар Герц звязаў мяне ў Менску з падпольнай меншавіцкай арганізацыяй. Аказалася, гэта група гультаёў і дэмагогаў. Грызуцца з-за паек АРА. Ухіляюся ад далейших сустрэчаў зь імі. Непазыбежна праваліць сябе й нас.

Шыфратэлеграма №7: Ўілабі набыў у менскіх сіяністай унікальнае калье, засыпанае дыямэнтамі. Мае гістарычную каштоўнасць. Захоплена пры адступленыні Напалеона. Мною прапанавана Ўілабі калье адправіць вам. Съцеражыцеся падробкі.

Шыфратэлеграма №8: Вельмі важна. Доктар Герц атрымаў звесткі пра плянаване закрыццё пунктаў АРА ў Беларусі. У сувязі з гэтым ён запатрабаваў ад капітана Штопьца прысылкі яму дзесяці ампулаў халерных вібрёнаў, маочы на мэце ўжыць іх пры закрыцці АРА. Я катэгарычна забараніў, халера можа перакінуцца ў Польшчу й далей углыб Эўропы. Прыбярыце Герца, ён у п'яным чадзе пойдзе на прамы правал.

Завяршае «беларускі» разьдзел шыфратэлеграма Ўілабі Гаскелу:

Упаўнаважаны АРА Барысаў бясьсьледна зынік, верагодна, загінуў пры сутычцы паўстанцкага атраду з савецкімі вайсковымі часткамі. Атрад разгромлены. Мясцовая адміністрацыя выставіла ўльтыматум: зылікідываць акруговую управу АРА.

Наклад мастацка-дакумэнтальнага твору — 300 тысяч асобнікаў.

У 1920-я гады ў Амэрыцы Гербэрт Гувэр чуў крытыку з другога боку — быццам амэрыканская падтрымка галодных праз АРА дапамагла большавікам выжыць і ўтрымаць уладу. АРА абвінавачвалі ў празьмернай спагадзе да саветаў, радыкальныя палітычныя й эмігранцкія арганізацыі ў друку спрабавалі скампрамэтаваць былых супрацоўнікаў, якія быццам мелі пракамуністычныя настроі. Аднак такі погляд не пашырыўся. Пераважылі маральныя, агульначалавечы аспекты ратавання людзей ад голаду й рэпутацыя Гувэра як самага цьвёрдага антикамуніста ў амэрыканскім урадзе.

У Беларусі пра АРА ня згадвалі. 12-тамовая Беларуская савецкая энцыклапедыя 1969 году й 4-тамовая Кароткая энцыклапедыя 1978 году АРА ігнаруюць. Праз тры чвэрці стагодзьдзя пасля ад’езду амэрыканцаў зь Менску, Віцебску і Гомелю, у 1996 годзе ў незалежнай Беларусі выйдзе новая энцыклапедыя з артыкуулам «АРА». У ім будзе згадвацца дзейнасць амэрыканскай адміністрацыі дапамогі ў Вугоршчыне, Румыніі і Баўгарыі, Паволжы і Ўкраіне.

Беларусі ў артыкуле ня будзе. ХХ стагодзьдзе для АРА ў Беларусі завершиўца зънямелым

маўчаньнем акадэмічнай нацыянальнай гісторыяграфіі.

Праца над гэтай кнігай пачалася восеньню 2000 году, калі я выпадкова пабачыў сваё прозывішча ў лістох зь Беларусі Герберту Гувэру. Тады ж, у сэрыі перадачаў «Лісты з Каліфорніі», якую я вёў з Гувэраўскага інстытуту, на Радыё Свабода ўпершыню прагучалі згадкі пра дзейнасць АРА ў Менску, Віцебску, Гомелі. Але грунтоўнае дасылданье патрабавала нашмат больш часу. Гэтак званы «расейскі» архіў АРА ў Каліфорніі складаецца з 555 скрынак, у кожнай некалькі сотняў старонак машынапіснага тэксту — службовая пепрапіска, загады, справаздачы, тэлеграммы, фінансавыя дакумэнты, пераклады мясцовага друку... Асобна захоўваюцца нефарматныя матэрыялы й ілюстрацыі.

Апроч таго, у калекцыі Гувэраўскага інстытуту адсутнічала адна надзвычай важная рэч — дакумэнты другога боку: савецкія архіўныя матэрыялы, публікацыі мясцовага пэрыядычнага друку. Іх трэба было шукаць у Беларусі.

Два гады пасля вяртання з Каліфорніі пайшлі на гэтую працу. У сакавіку 2003 у эфір выйшла першая перадача цыклю «ARA ў Беларусі. 1922—1923. Невядомыя старонкі амэрыканскай дапамогі». На працягу чатырох месяцаў слухачы маглі пазнаёміцца з гісторыяй амэрыканскай дапамогі, якая ратавала жыцьці ў здароўе сотняў тысяч жыхароў краіны. Апошняя, трыццатая перадача прагучала ў чэрвені ў прыпада на 85-я ўгодкі завяршэння аперацыяў

ARA ў Беларусі. У апошнім выпуску ўзяў удзел унук Герберта Гувэра.

Напачатку 2004 году ў Менску выйшаў з друку 6 том (кніга II) Энцыклапедыі гісторыі Беларусі (ЭГБ). Там упершыню зявіўся артыкул, прысьвечаны ААД — так у выданыні скарочана называецца Амэрыканская адміністрацыя дапамогі. Падрабязны, пабудаваны на фактах нарыс аднаўляе гісторычную справядлівасць і ўпершыню аддае належнае ролі АРА ў Беларусі.

Удакладненія патрабуюць хіба лічбы дапамогі. Аўтар энцыклапедычнага артыкула Ўладзімер Снапкоўскі, даючы агулам карэктную панараму дзейнасці АРА, грунтуете яе на працы Алесі Кіпель «Амэрыканская адміністрацыя дапамогі (ARA) у Беларусі», апублікованай у ЗША ў 1978 годзе. Аўтар двойчы піша, што сума дапамогі савецкім рэспублікам ў 1919—1924 гадох склада 63 мільёны даляраў і Беларусь атрымала 4,5% гэтай дапамогі. (Так у А.Кіпель, на якую спасылаецца ЭГБ.)

Алесі Кіпель, у сваю чаргу, бярэ гэтыя лічбы з кнігі амэрыканскіх статыстыкаў Фрэнка Сэрфэйса й Рэйманда Блэнда «Амэрыканскі харч ва ўсясьветнай вайне і ў пэрыяд рэканструкцыі». Гэтая праца прысьвечаная ўсёй дапамозе, ажыцьцёўленай пад кірауніцтвам Гувэра ў 1914—1924. Гэтае дзесяцігодзьдзе падзеленае ў кнізе на чатыры пэрыяды, у рамках якіх і разьмеркаваныя падрабязныя статыстычныя звесткі. Апошні разъдзел «Пэрыяд рэканструкцыі» ахоплівае 1919—1924. Сюды, апроч

іншага, уключана й дапамога Pacei — савецкім рэспублікам.

Задачы дасьледаваньня дзейнасці АРА ў Беларусі патрабуюць вылучэння двух асобных статыстычных масіваў. Першы — дапамога насељніцтву Беларусі, якое знаходзілася ў складзе Польшчы ў 1919—1922 гадох, і другі — дапамога насељніцтву Беларусі на падсавецкіх тэрыторыях ў 1922—1923 гадох.

Паводле падлікаў аўтара гэтых радкоў, на падставе аналізу зводных дакумэнтаў складавых апэрацыяў, ад траўня 1920 па красавік 1922 польская АРА разъмерковала на тэрыторыі сучаснай Беларусі каля 15 тысяч 300 тон харчовай дапамогі на суму каля 3 мільёнаў 670 тысяч даляраў, а таксама вopратку: 150 тысяч 318 паліто, 133 тысячи 759 пар чаравікаў і 137 тысяч 522 пары панchoхаў на суму каля 900 тысяч даляраў.

Што тычыцца другога пэрыяду, варта адзначыць, што праца АРА з савецкім урадам з нагоды голаду ў Паволжы пачалася не ў 1919 годзе, а ў верасьні 1921, пасля падпісання пагаднення ў Рызе, і завершилася ў чэрвені 1923. За гэты час на савецкія тэрыторыі было дастаўлена 741 тысяча 572 тонны 669 кіляграмаў дапамогі на суму 63 мільёны 174 тысячи 848 даляраў⁹⁷.

⁹⁷ Гэтую суму складаюць ня толькі грошы з Амерыкі: 11 357 325 даляраў 13 цэнтаў каштаваў залаты фонд, унесены пад ціскам Г.Гувэра савецкім бокам, які быў выкарыстаны АРА ў мэтах дапамогі. Але гэтую суму цалкам правамерна залічыць на рахунак АРА: без патрабаваньня Гувэра га-

Тры беларускія акругі дзейнічалі ад студзеня 1922 да чэрвеня 1923 і, паводле Сэрфэйса й Блэнда, атрымалі 14 тысяч 440 тон 283 кіляграмаў дапамогі на суму 2 мільёны 732 тысячи 77 даляраў, альбо 4,3%. Але для падліку беларускай долі патрабуецца мець на ўвазе істотныя аб'ёмы дапамогі, якіх амэрыканскія статыстыкі ня здолелі разынесьці па акругах і падаюць асобнымі радкамі. Калі іх вынесці за дужкі ці зыходзіць з раёнамернага разъмеркованьня ва ўсіх акругах, беларуская частка складзе 5%.

Вядома, лічбамі цяжка вымерыць нават тое, што лічбамі вымяраецца. Яшчэ да выхаду ЭГБ я зрабіў свой накід тэксту для энцыклапэдыі свабоднай Беларусі:

Амэрыканская адміністрацыя дапамогі (ARA) — гуманітарная арганізацыя ЗША, створаная 24 лютага 1919 пастановай презыдэнта Вудра Уілсона, ад 1 жніўня заснаваная наноў як прыватная дабрачынная арганізацыя, ініцыятар і кіраўнік Герберт Гувэр; дзейнічала да 1923 у ёўрапейскіх краінах, што пацярпелі ў першую ўсясьветную вайну й ад камуністычнага перавароту. Аказала найбольшую ў ХХ стагодзьдзі харчовую, мэдычную й інш. дапамогу насељніцтву Беларусі.

У 1919—1922 на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Беларусь (пад польскім кіраваньнем) працавала бюро дзіцячай дапамогі ў Менску, рэгіянальны

лодныя не атрымалі б гэтых сродкаў — для параўнаньня, у 1922 савецкае кіраўніцтва перадало амаль удвая большую суму замежным кампартыям на патрэбы ўсясьветнай рэвалюцыі. (Гл. зноски 25, 68, 73.)

офіс АРА ў Берасьці, акруговыя камітэты ў Ашмянах, Багданаве, Баранавічах, Бераставіцы, Ваўкаўску, Вялейцы, Горадні, Кобрыні, Лідзе, Наваградку, Нясвіжы, Пінску, Пружанах, Слоніме, Стоўпцах і іх ваколіцах. (Напр., у Наваградзкім павеце дзейнічала 86 пунктаў харчаванья АРА.)

З 7560 пунктаў АРА больш за 1000 працавала на тэрыторыі этнічнай Беларусі. Насельніцтва Беларусі атрымала каля 15 тысяч 300 тон харчовай дапамогі на суму каля З мільёнаў 700 тысяч даляраў, а таксама адзеньня на суму каля 900 тысяч даляраў.

У 1922–1923 у Беларусі (на адміністрацыйнай тэрыторыі БССР і РСФСР) працавалі трох акругі АРА. Усяго паступіла звыш 14 тысяч 440 тон амерыканскай дапамогі (у т.л. Менская акруга разъмеркавала 6 тысяч 825, Віцебская – 4 тысячи 441, Гомельская – 3 тысячи 175 тон) на суму больш за 2 мільёны 730 тысяч даляраў.

Дастаўлена больш за 10 тысяч 110 тон харчовых пасылак коштам 10 даляраў кожная на агульную суму 1 мільён 732 тысячи даляраў (18,5% усіх пасылак АРА). Бясплатна выдадзена 988 тон харчовых рацыёнаў дзецям, хворым у шпіталёх і ўцекачам. АРА апекавалася больш чым 300 дзіцячымі дамамі, апрач харчаванья пастаўляла адзеньне, абутак, мэдычныя матэрыялы.

Спрыяла рэпатрыяцыі ўцекачоў, якія пакінулі Беларусь падчас першай усясьветнай вайны. Пастаўлена санітарнае абсталіванье, арганізавана харчаванье й мэдычная дапамога ў канцлягеры ўцекачоў Козырава (найбуйнейшы на той час у сьвеце). Праведзена вакцынацыя больш за

1 мільён чалавек. Мэдыкамэнты, матэрыялы санітары і абсталіванье агульной вагой 484 тонны, кошт якіх перавысіў 470 тысяч даляраў, атрымалі больш за 300 мэдычных установаў. Мэдычная праца АРА засыцерагла ад эпідэміі тыфусу Беларусь і Польшчу.

Надавала мэтавую дапамогу творчай і навуковай інтэлігенцыі (у т.л. Я.Купалу, Я.Коласу, У.Ігнатоўскаму, Л.Ржэцкай і інш.), настаўнікам, лекарам, святаструству. Праводзіла асьветніцкую працу, паставіла інструменты і прыборы для мэдычнай клінікі і прыродазнаўчых факультетаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсytetu, навучальных установаў Віцебску; былі арганізаваныя курсы ангельскай мовы.


Агулам у 1920–1923 дастаўлена дапамогі насельніцтву Беларусі (у сучасных межах) вагой больш за 30 тысяч тон на суму каля 7 мільёнаў 200 тысяч даляраў⁹⁸.

Жыхары Беларусі выказвалі АРА шматлікія падзякі. Камуністычныя ўлады чынілі перашкоды, замоўчвалі і хлусі. Некаторыя мясцовыя супрацоўнікі АРА былі ўнесеныя ў чорныя сьпісы, абвінавачаныя ў шпіянажы і рэпрэсаваныя.

Дзейнасці АРА ў Беларусі прысьвечана сталая экспазыцыя Нацыянальнага гістарычнага музею, імя Г.Гувэра носяць пляцы і вуліцы ў Менску, Віцебску, Гомелі, Горадні, Берасьці ды ў іншых гарадох і мястэчках.

Так будзе.

⁹⁸ Каля 80 мільёнаў даляраў у цэнах 2004.



32

**ГЕРБЭРТ ГУВЭР-ДРУГІ:
«МОЙ ДЗЕД УРАТАВАЎ БОЛЬШ
ЛЮДЗЕЙ, ЧЫМ ХТО КАЛІ ЗА ЎСЮ
ГІСТОРЫЮ СЪВЕТУ»**

Замест пасъляслоўя

Свабоды не бывае бяз памяці.

Напярэдадні Калядаў 1953 году Гербэрт Гувэр выступаў на Радыё Свабода:

Гісторыя ўвесы час съведчыць, што жыцьцялюбныя нацыі нядоўга могуць утрымлівацца пад прыгнётам іншых народаў. Спраба ўтрымаць жыцьцялюбныя народы Чэхаславаччыны, Польшчы, Румыніі, Вугоршчыны й Баўгарыі пад ра-

сейскім панаваньнем напэўна скончыцца правалам, як скончыўся правалам каляніялізм у іншых частках съвету. У вялікіх нароадаў ніколі не памірае надзея й вера ў свабоду.

Бяз памяці не бывае свабоды.

Прэзыдэнт Гувэр сабраў найбольшую ў съвешце калекцыю дакумэнтаў пачатку савецкай эпохі. Гувэраўскі інстытут у Каліфорніі ня толькі захоўвае ўесь архіў АРА, ён стаў унікальным навуковым цэнтрам вывучэння гісторыі XX стагодзьдзя⁹⁹.

Шмат гадоў старшынём рады інстытуту быў Гербэрт Гувэр, першы ўнук заснавальніка й кіраўніка АРА. Гербэрт Гувэр-другі нарадзіўся ў 1926 годзе. Дзед, 31-ы прэзыдэнт ЗША, памёр, калі ўнuku было 37 гадоў. Пасля ўніверситету ўнук займаўся прыватным бізнесам, надалей удзельнічае ў працы Гувэраўскага інстытуту.

Гербэрт Гувэр-другі ўсьцешыўся, калі ўведаў пра дасыледаваньне дзейнасці АРА ў Беларусі, і ахвотна пагадзіўся на інтэрв'ю.

Першае пытаньне, на якое я папрасіў адка-

⁹⁹ Тут разбіраю архіўныя матэрыялы Аляксандар Салжаніцын, тут працуе выдатны дасыледнік таталітарызму Робэрт Конкўест, які ў сваім кабінэце мае кнігі Алеся Адамовіча, тут я меў магчымасць распытаць фізыка Эдварда Тэлера пра стварэнне вадароднай бомбы, а з нобэлеўскім ляўрэтам Мілтанам Фрыдмэнам, які быў у БССР у 1960-я гады, абмеркаваць эканамічную мадэль сучаснай Беларусі. На паліцах сковішчаў — выданыні першых беларускіх кніжак пачатку XX стагодзьдзя, дакумэнты другой усясьветнай вайны, звязаныя зь Беларусью, першыя ўлёткі й газэты дэмакратычнага руху Беларусі 1980—1990-х гадоў.

заць, — што, на ягоную думку, галоўнае ў спадчыне Гербэрта Гувэра сёньня, напачатку ХХІ стагодзьдзя?

— Перш за ўсё трэба вызначыць, што ёсьць спадчынай. Нават да сёньня АРА ня надта вядомая. Толькі за апошнія два-тры гады стаў вядомы памер дзейнасці АРА й колькасць людзей, уратаваных ад голаду. Я думаю, галоўным у спадчыне Гербэрта Гувэра будзе заставацца — і нават узрастатць — тое, што ён чалавек, які, верагодна, уратаваў больш людзей у гісторыі съвету, чым хто іншы. Калі падсумаваць колькасць людзей, уратаваных ад голаду ў Эўропе, — агулам гэта будзе больш за 20 мільёнаў. Наколькі больш, я ня ведаю. Думаю, гэтая частка спадчыны робіцца ўсё больш вядомай, і людзі разумеюць, што Гербэрт Гувэр уяўляў сабою нашмат больш, чым толькі прэзыдэнт Злучаных Штатаў цягам чатырох гадоў.

— У драме Шэкспіра «Юлі Цэзар» ёсьць такія радкі: «Нядзячнасць раніць мацней за нож забойцы». Як ваш дзед успрымаў савецкія ацэнкі АРА, пераход ад удзячнасці да абвінавачання ў шпіянажы й падрыўной дзейнасці?

— Я пэўны, што хаця ён не паказваў гэтага публічна, але ён асабіста быў паранены. Ён ведаў дакладна, што ён рабіў, што было дасягнута. Думаю, на той час ён ужо меў досыць досьведу працы з савецкімі ўладамі, каб зразумець, якія яны двудушныя. Яны дзейнічалі ў сваіх інтарэсах, калі спрабавалі прыменішыць значэнне працы АРА. Я ня ведаю, магу толькі здагадваць

ца, часткова — магчыма, таму, што адчувалі сваю віну за тое, што голад здарыўся. Але наколькі я ведаю, многія праблемы былі штучна створаныя. І недахоп харчу выкарыстоўваўся як палітычная зброя. Мой дзед напэўна ведаў гэта. І савецкія ўлады напэўна ведалі. Калі вы хочаце дапамагчы насељніцтву падчас голаду, як мой дзед у Савецкім Саюзе, няшмат чым можна запярэчыць намаганыням ураду, які спрабуе прыменышыць значэнне гэтай працы. Трэба зрабіць выгляд, быццам ня чуеш гэтага, і надалей рабіць сваю справу найлепш магчымым чынам. Але я ўпэўнены, што яму не падабалася выслушоўваць абвінавачаныні.

— Як вы думаецце, ці займаўся б Герберт Гувэр дапамогай, каб ведаў пра такую «ўдзячнасць» наперад?

— Я думаю — абсалютна так. Ён рабіў бы тое самае. Ня думаю, што сярод матываў, якія рухалі ім, была самадавольнасць ці жаданыне давесці, што саветы ня маюць рацыі. І ў сваёй папярэдній, і ў наступнай дзейнасці матывам Гувэра было дапамагчы людзям, якія ня ў стане дапамагчы сабе самі й якім не дапамагалі ўрады, што не выконвалі сваіх абавязкаў. Адказ на вашае пытаныне — абсалютна так, ён бы гэта зрабіў зноўку.

— Паводле адукцыі Герберт Гувэр быў горным інжынерам. Ён ператварыў дабрачынную акцыю ў арганізацыю, якая ва ўмовах разрухі, палітычнага хаосу, безуладзьдзя, транспартных цяжкасцяў і памежных бар'ераў пасъля-ваенныя Эўропы працавала нават не як га-

дзіннік ці адладжаны мэханізм, а як жывы арганізм, які эфектыўна дзейнічаў у разнастайных зъменлівых умовах. Чым патлумачыць гэты вынік?

— Мой дзед шмат падарожнічаў. Нехта сказаў: калі съвет — гэта кніга, не падарожніцаць азначае прачытаць толькі адну старонку. Мой дзед прачытаў шмат старонак съвету. Ён і ягоная жонка, мая бабуля, і мой бацька, і дзядзька жылі шмат дзе ў съвеце. Ён вельмі выразна ўсьведамляў розніцу паміж систэмай свабоднага прадпрымальніцтва й дэмакратычнага падыходу да праблемаў, як гэта рабілася ў Злучаных Штатах, і тым, што тады адбывалася шмат дзе ў съвеце, у тым ліку ў Pacei. Ён шмат падарожнічаў па Ра-сеi, калі яна яшчэ не была Савецкім Саюзам. Ён ведаў пра патрыятызм расейцаў, і гэта ўлічвалася ў арганізацыі працы. Часам людзі спрабуюць накінуць свою структуру на іншую культуру. Я думаю, ён спачувальна ставіўся й вельмі добра адчуваў асаблівасці месцаў, дзе працеваў.

— Скажыце, хто яшчэ зь сям'і Герберта Гувэра ўдзельнічае ў працы Гувэраўскага інстытуту?

— Мой стрыечны брат Эндрю, дзядзькаў сын, таксама сябра рады наглядальнікаў. Але ён жыве ў Дэнвэры й нячаста прыяжджае на сходы. Я бяру ўдзел ва ўсіх паседжаннях, калі я не за мяжой, і звычайна гэта чатыры сходы штогод. Я сябра выканкаму рады, сябра самой рады, і я таксама быў старшынём рады цягам шасьці гадоў. Я ўдзельнічу ў справах Гувэраўскага інстытуту гэтулькі, наколькі гэта магчыма. Раз на ты-

дзень гавару з дырэктарам інстытуту. Так, я актыўна ўдзельнічаю ў працы інстытуту.

Калі я расшукваў беларускія съяды АРА, мой кабінэт знаходзіўся ў Гувэраўскай вежы. Вежа была спраектаваная й пастаўленая ў сэйсманебясьпечнай Каліфорніі ў канцы 1930-х — дзякуючы інжынэрнаму таленту Гувэра яна перажыла шматлікія землятрусы. На першым паверсе вежы — невялікая музэйная экспазыцыя, фатаздымкі, падарункі, удзячныя лісты ад эўрапейскіх урадаў, а таксама асабістыя рэчы Гербэрта Гувэра, і сярод іх — вуда.

Я спытаўся ўнука прэзыдэнта, ці браў дзед калі яго з сабой на рыбу.

— Так, сапраўды. Насамрэч, у мяне ёсьць некалькі ягоных вудаў і рыбацкі рыштунак. Калі мне было сем гадоў, дзед узяў мяне з сабой на рыбу ў Орэган. Мы лавілі стронгу. І ён вельмі выразна растлумачыў мене, што ёсьць адзіны спосаб лоўлі стронгі — на штучную муху. І паколькі мне было толькі сем гадоў, мене дазвалялася карыстацца штучнай мухай на гачку зазубенем, які не дае рыбе сарвацца. Але калі мне споўнілася восем, гачок быў без зазубеня — гэта азначала, што мене ўжо трэба падвысіць майстэрства, каб злавіць рыбу. І яшчэ адно патрабаваныне дзеда — я мусіў зьесці ўсё, што злавіў і прынёс дахаты. Ліміт быў дванаццаць рыбай. Дзевяці- ці дзесяцігадовому хлопчыку даволі цяжка зьесці дванаццаць рыбінаў за дзень. Так што назаўтра я ўжо практикаваў рыбалку «злавіць — выпусціць» — задоўга да таго, як гэты

способ набыў папулярнасць. Я прыносіў толькі адну ці дзьве рыбіны — і ўсё. Думаю, мой дзед зразумеў неабходнасць аховы навакольля й экалёгіі вельмі-вельмі даўно. І ён быў выдатным рыбаком. Ён мог злавіць рыбу, калі ніхто больш ня мог. Нават прэзыдэнцкія ахойнікі губляліся ў здагадках, як яму гэта ўдавалася. А ён мог.




Гербэрт Гувэр змог тое, што не ўдавалася да яго й паслья яго нікому. Ён даламог мільёнам людзей перажыць голад і эпідэміі першай усясьветнай вайны й бальшавіцкага перавароту. Цяпер, у гэты момант, сярод тых, хто чытае гэтыя радкі ў Беларусі, напэўна ёсьць людзі, чые сем'і выжылі дзякуючы амэрыканскай дапамозе.

Нікало Макіяўлі, чыё імя ў палітычнай гісторыі звычайна асацыюеца зусім не з сэнтymэнтальнасцю, а з жорсткім прагматызмам, пісаў у XVI стагодзьдзі: «Акт гуманізму ва ўсе часы будзе мець большы ўплыў на людзкую съядомасць, чым гвалт і лютасць». XX стагодзьдзе засвядчыла аднак, што таталітарны рэжым здольны пазбавіць грамадзтва памяці.


Апошняе пытаныне, на якое я папрасіў адка-
заць унука Гербэрта Гувэра, як і першае, тычы-
лася ХХI стагодзьдзя.

— Што дзеці і ўнуکі людзей, якіх уратавала АРА, маглі б зрабіць сёньня, каб гэта зрабіла ягонага дзеда шчаслівым?

— Добрае пытаныне... Магчыма — рабіце, што можаце, каб людзі ўведалі — што зрабіў Гербэрт Гувэр.


ДАДАТАК**Агульная дапамога АРА Беларусі 1920—1923****\$7 302 000****Дапамога АРА Заходній Беларусі 1920—1922****\$4 570 000****Менск, Віцебск, Гомель: тыпы дапамогі**

Менск, Віцебск, Гомель: віды харчу



Менск, Віцебск, Гомель: парабянальны аб'ём дапамогі

\$2 732 000



**Менская, Віцебская, Гомельская акругі АРА:
статыстычная справаздача
(у мэтрычных тонах, далярах)**

Акругі Віды дапамогі	Менск	Віцебск	Гомель	Вага, разам
Мука	2990,783	2148,284	1588,668	6727,735
Рыс	657,384	484,53	378,528	1520,442
Бабовыя	50,007	5,132	5,365	60,504
Крупы	656,992	407,373	253,189	1317,554
Топлене сала	339,441	236,179	150,145	725,765
Малако	968,987	675,198	466,164	2110,349
Какава	40,386	21,928	16,305	78,619
Цукар	547,588	396,219	275,218	1219,025
Іншы харч	47,386	34,296	17,608	99,29
Мыла	1,899	0	0,499	2,398
Адзеньне	39,759	31,806	23,037	94,602
Мэдышчныя матэрыялы	484,000 (на тры акругі)			484,000
Вага, т	6824,612	4440,945	3174,726	14440,283
Кошт, USD	\$1464754	\$749015	\$518308	\$2732077

БІБЛІЯГРАФІЯ

Архіўныя матэрыялы

- American Relief Administration. Russian Operations. 1919—1925. Гувэраўскі інстытут вайны, рэвалюцыі й міру. Стэнфард, Каліфорнія. ID CZUZ23003-A.
- ARA Bulletin. 1923—1965. Гувэраўскі інстытут вайны, рэвалюцыі й міру. Стэнфард, Каліфорнія.
- Дзяяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Фонд 56.
- Дзяяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Фонд 24.
- Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Фонд 16.

Кніжныя выданьні

- Duranty, Walter. I Write as I Please. Hamish Hamilton. London, 1935.
- Fisher, Harold H. The Famine in Soviet Russia, 1919—1923: The Operations of the American Relief Administration. Macmillan Co. New York, 1927.
- Lerski, George J. Herbert Hoover and Poland. Hoover Institution Press. Stanford, California, 1977.
- Making Things Work. Russian-American Economic Relations, 1900—1930. Hoover Institution Press. Stanford, California, 1992.
- Surface, Frank M., Bland, Raymond L. American Food in the World War and Reconstruction Period. Stanford University Press, 1931.
- Weissman, Benjamin M. Herbert Hoover and Famine Relief to Soviet Russia. 1921—1923. Hoover Institution Press. Stanford, California, 1974.
- Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. У 2 т. Т. 1, 2. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998.
- Беларуская энцыклапедыя. Т. 1. Мінск, 1996.
- Большая советская энциклопедия. Т. 3. Москва, 1926.

- Большая советская энциклопедия. Т. 2. Москва, 1950.
- Волкогонов Д. Ленин. Политический портрет. Москва, 1994.
- Гісторыя Беларускай ССР. У 5 т. Т. 3. Мінск, 1973.
- Иоффе Эмануил, Мельцер Беньямин. Джойнт в Беларуси. Минск, 1999.
- Канфесіі на Беларусі (канец XVIII—XX ст.). Мінск, 1998.
- Ленінскій сбормік. Т. 18. Москва, 1931.
- Лубянка. Органы ВЧК—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—КГБ. 1917—1991. Москва, 2003.
- Малая советская энциклопедия. Т. 1. Москва, 1928.
- Малая советская энциклопедия. Т. 2. Москва, 1929.
- Малая советская энциклопедия. Т. 3. Москва, 1936.
- Мінск: Энциклопедіческій справочнік. Мінск, 1983.
- Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2. Мінск, 1995.
- Поляков А. Диверсія под флагом помощи. Москва, 1985.
- Шыбека З.В., Шыбека С.Ф. Мінск. Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада. Мінск, 1994.
- Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1—6. Мінск, 1993—2003.

Пэрыядычныя выданьні

- Беларусіка-Albaruthenica. Мінск, 1995. №5.
- Гродненская правда. 1992.
- Запісы Беларускага Інстытуту Навукі ў Маастацтва. Нью-Ёрк, 1978.
- Звезда. 1922—1923.
- Известия. Москва. 1922—1924.
- Известия Вітебскага губисполкома. 1922—1923.
- Комунист. Бобруйск, 1922.
- Полесская правда. Гомель. 1922—1923.
- Савецкая Беларусь. 1922—1923.
- Труд. Москва, 1922, 1924.
- Der Wekker (Будзільнік). 1922—1923.
- Waker (Рабочы). 1922—1923.

ПАКАЗЬНІК АСОБАЎ*

А

- А.— агент менскага крымінальнага вышуку 248, 249
 Адамайт Ганна — адрасатка дапамогі АРА 192
 Адамовіч Алесь — беларускі пісьменнік 466
 Айкер Джон — кіраўнік Віцебскай акругі АРА 281—
 285, 287—293, 295—301, 303—307, 309—311, 313,
 314, 316, 317, 319, 321, 324, 325, 327, 328, 421, 424 —
 428
 Андраюкі — жыхары Берасьцейшчыны 14
 Андропаў Юры — кіраўнік СССР 454
 Аnekштэйн Давыд — сакратар міністра БНР 32
 Аранэт Маргарыта — жонка Сэдрыка Сыміта 440
 Ашчэўскі-Круглік Сяргей — галоўны землямер Менску 107

Б

- Бабіляк — шафёр Гомельскай акругі АРА 392
 Байкоў Мікалай — беларускі мовазнаўца 103
 Баркусевіч Сігізмунд — старшыня беларускага таварыства Чырвонага Крыжка 84
 Барщчэўскі Андрэй — селянін з-пад Наваградку 111
 Барышанскі — гомельскі рабін 371
 Блехер — памочнік упаўнаважанага Стакоўскага па
 сувязях з ЧК 119, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 366
 Блок Георгі — кіраўнік факультету ангельскай мовы
 ўніверсітэту 260
 Блэнд Рэйманд — амэрыканскі статыстык 459, 461,
 476

* У іменным паказыніку падаецца пасада ці занятак асоцыяты на момант, калі яна прыгадваецца ў кнізе.

Бокра Гізэла — жонка Ралфа Герца 434, 436, 437
 Болдуін Філіп — кіраўнік штаб-кватэры АРА ў Польшчы 54, 201, 239

Браўн Ўолтэр — кіраўнік Эўрапейскай штаб-кватэры АРА 49, 63, 65, 67, 68, 129

Брэжнеў Леанід — кіраўнік СССР 454

Брэнд Рэйманд — кіраўнік Віцебскай акругі АРА 323,
 324, 327—333, 337—345, 347, 348, 350, 421, 428—430

Бухарын Мікалай — савецкі камуністычны ѹзвіжэнія дзяяч 452

Бягун Мендэль — супрацоўнік Джойнту 370

Бядуля Зымітрок (*Плаўнік Самуіл*) — беларускі пісьменнік 17, 102

В

Вайцюкі — жыхары Берасьцейшчыны 14

Валкагонаў Дзымітры — расейскі гісторык 61, 110, 228,
 477

Вілі — жонка Фрэнка Вілі з Менску 430, 431, 449

Вілі Фрэнк — лекар Менскай акругі АРА 84, 97, 121,
 128, 131, 136, 150, 153, 167, 179, 214, 215, 238, 305,
 324, 329, 347, 421, 423, 430, 431, 444, 449

Вількес — менскі афэрыст 191

Вэйсман Бэньямин — амэрыканскі гісторык 476

Г

Галубок Уладзіслаў — беларускі тэатральны дзяяч 17,
 103

Галтан Фрэнсіс — ангельскі навуковец 214

Гандзі Магандас Карамчанд — лідэр нацыянальна-вызвольнага руху ў Індыі 426

Гарбуноў Мікалай — кіраўнік справаў савецкага ўраду 414

Гардзі Эгберт Доналд — кіраўнік Менскай акругі АРА 25—27, 76, 83, 84, 89, 90, 94—99, 106, 109, 115, 121—
 126, 128, 129, 131, 132, 135—140, 142, 143, 353, 356,
 421—433

Гардынг Ўорэн — 29-ы презыдэнт ЗША 32, 419
 Гарынгтан Вольга — жонка Джорджа Гарынгтана 433
 Гарынгтан Джордж — супрацоўнік АРА 433
 Гарысан Адэля — жонка Рэйманда Брэнда 429
 Гаскел Ўільям — кіраўнік АРА ў Pacei 44, 66, 115, 119, 121, 122, 125, 126, 137, 156, 239, 261, 271, 305, 366, 367, 408, 454—456
 Герст — амэрыканскі выдавец 428
Герц Ралф — лекар Менскай акругі АРА 26, 35, 78—82, 84, 97, 105—107, 109, 113, 115—117, 121, 128, 129, 136, 139, 141—143, 167, 178, 237, 238, 305, 340, 369, 385, 396, 397, 421, 432—437, 456
Герц Ралф-малодшы — сын Ралфа Герца 434—437
Герц Сюзі (спадарыня Голанд) — дачка Ралфа Герца 434, 436, 437
Гетнэр Адольф — старшыня Менскага гарвыканкаму 135
 Гібсан — амэрыканскі амбасадар у Польшчы 52, 53
Гольдзіна Ганна — інспектарка Менскай акругі АРА 161
Гопкінс Джонс — заснавальнік універсytetu ў Балтымары, ЗША 319
Горкі Максім — расейскі пісьменнік 57, 61—63, 67
Грабскі Ўладыслаў —польскі ўрадовец 75
Грыцукі — жыхары Берасьцейшчыны 14
Грэгары Т. — кіраўнік АРА ў краінах Паўднёвай Эўропы 64
Гувэр Гербэрт — стваральнік і кіраўнік АРА, 31-ы презыдэнт ЗША 13—17, 20, 21, 23, 32, 39, 40, 43, 46—48, 50—55, 57—60, 62—65, 67, 160, 223, 224, 232, 234, 256, 270, 403, 413, 418, 419, 423, 426, 428, 430, 436—438, 451, 457—461, 463, 465—471
Гувэр Гербэрт-малодшы — унук Герберта Гувэра 459, 465—471
Гувэр Эндрю — унук Герберта Гувэра 469

Д

Дземчукі — жыхары Берасьцейшчыны 14

Дзянікін Антон — генэрал, адзін з арганізатараў расейскага белага руху 414
Дзяржынскі Фэлікс — кіраўнік ВЧК 119, 122, 123, 325
Драгунскі С. — упаўнаважаны Гомельскага губыканкаму для працы з АРА 365—371, 373—377, 380—383, 386, 387, 389, 392, 393, 400, 401
Дубіна Антон — намеснік старшыні Гомельскага губыканкаму 376, 377
Дуранты Ўолтэр — карэспандэнт газэты «New York Times» 406, 476
Дэніэлсан Элена — дырэктарка бібліятэкі й архіваў, намесніца дырэктара Гувэраўскага інстытуту 13

Е

Енкіна — жыхарка Віцебску 309

Ж

Ждановіч Фларыян — заснавальнік беларускага прафэсійнага тэатру 103
Жылінскі Аляксей — менскі адвакат 415
Жылуновіч Зыміцер (Цішка Гартны) — беларускі пісьменнік, дзяржаўны і грамадзкі дзеяч 17, 102
Жытлоўскі Самуіл — міністар БНР 32

З

Зімін — супрацоўнік Віцебскай акругі АРА 297, 298
Зітман — лекар Беларускага эвакуацыйнага камітэту 78
Зэліксон Елізыры — упаўнаважаны Віцебскага губыканкаму для працы з АРА 323, 329—331, 337—339, 341—343, 347, 349, 351

І

Ігнатоўскі Ўсевалад — беларускі гісторык, грамадзкі й палітычны дзеяч 17, 102, 103, 135, 463

Іофэ (Шпільдорф) — менскі афэрыст, агент ГПУ 191
Іофэ Эмануіл — беларускі гісторык 53, 186, 477

К

Кавальчукі — жыхары Берасьцейшчыны 14
Калюмб Хрыстафор — мараплавец, адкрывальнік Новага Сьвету 255
Каменеў Леў — савецкі камуністычны й дзяржаўны дзяяч 45, 63, 66, 234, 414, 415
Канаплін Мікалай — упаўнаважаны Віцебскага губыканкаму для працы з АРА 281, 288, 291, 292, 307, 310, 327
Канстанцін Вялікі — рымскі імпэратор з 306 г., абаронца хрысціяніяў 345
Канстанцінаў — супрацоўнік Віцебскай акругі АРА 310—312
Канцапольскі — жыхар Рослаўлю (Смаленшчына) 300
Карстэнс — кіраўнік місіі нямецкага Чырвонага Крыжа ў Беларусі 81
Карэйва Антон — супрацоўнік ГПУ 252
Касцюшко Тадэвуш — кіраўнік нацыянальна-вызвольнага паўстаньня 1794 48
Кацаўараў Мікалай — прафэсар заалёгіі, вучоны-аграном 403, 407—412, 415
Керзан Джордж — міністар замежных спраў Вялікабрытаніі 60
Кіпель Алеся — студэнтка Прынстанскага ўніверсytetu ЗША 20, 459
Клівер Томас — супрацоўнік арганізацыі Kvakeraў 277
Клімаў Яўген — менскі хірург 136
Клэпэр Рэйманд — амэрыканскі журналіст 430
Колас Якуб (Міцкевіч Канстанцін) — беларускі пісьменнік 17, 102, 463
Конбранд — супрацоўнік камісіі па чыстцы савецкіх служачых у Менску 251
Конк'ест Робэрт — амэрыканскі гісторык 466
Крапіва Кандрат — беларускі пісьменнік 120

Крылоў Сямён — старшыня Віцебскага губыканкаму 282, 284, 328, 351
Крэйбіхі — жыхары Берасьцейшчыны 14
Крэчускі Пётра — беларускі палітычны дзяяч, сакратар Рады БНР 40
Кужалеў Уладзімер — шафёр Менскай акругі АРА 250, 251
Кулідж Кэлвін — 30-ы прэзыдэнт ЗША 32, 419
Кулікі — жыхары Берасьцейшчыны 14
Кун Бэла — вугорскі камуністычны дзяяч 64
Купала Янка (Луцэвіч Іван) — беларускі пісьменнік 17, 102, 463
Кёйн Сырыл — намесьнік кіраўніка АРА ў Растове 116, 141, 156, 172, 221, 271, 340, 344

Л

Ландэр Карл — паўнамоцны прадстаўнік ураду РСФСР пры ўсіх замежных арганізацыях дапамогі 28, 126, 142, 156, 176, 179, 180, 182, 225, 240, 242, 261, 262, 270, 272, 273, 276, 290, 310, 311, 326, 328—331, 341, 347, 349, 351
Ларын Ю. (Лур'е Міхаіл) — савецкі партыйны й дзяржаўны дзяяч 452
Лебах Рэвека — інспэктарка Менскай акругі АРА 161
Левін Абрам — перакладчык Гомельскай акругі АРА 354
Левін Залман — менскі лекар 105, 106, 109—111, 113, 115, 117
Ленін Уладзімер — кіраўнік бальшавіцкай партыі і ўраду 60, 61, 66, 110, 113, 228, 234, 245
Лерскі Джордж — амэрыканскі гісторык 476
Лёсік Язэп — беларускі грамадзкі й палітычны дзяяч, мовазнаўца 17, 40, 103
Ліндсэй Доналд — сакратар Віцебскай акругі АРА 307, 310, 311, 421, 438
Ліндсэй — жонка Доналда Ліндсэя 438

- Ліпскі (*Мона Гарадзецкі*) — менскі афэрыст, агент ГПУ 191
 Ліцьвін — менскі адвакат 415
 Ліцьвінаў Максім — савецкі дыпламат 63, 65, 67, 68
 Лукашук Васіль — дзед аўтара кнігі Аляксандра Лукашука 55
 Лукашукі А., М., Г. — жыхары Берасьцейшчыны 14, 18
 Люксэмбург Роза — нямецкая камуністычна дзяячка 237, 245, 253
 Лявонаў — старшыня прафсаюзу савецкіх работнікаў у Менску 404
 Ляхі — жыхары Берасьцейшчыны 14

М

- М.Х. — крыптанім карэспандэнта газэты «Полесская правда» 371
 Макіяўэлі Нікало — італьянскі мысьляр, гісторык, ваенны тэарэтык 471
 Макмілан Джон — супрацоўнік Віцебскай акругі АРА 282, 285, 287, 307, 448
 Маркс Карл — нямецкі мысьляр, тэарэтык камунізму 237, 242, 244, 245, 253
 Мар'ясін Майсей — наркам сацыяльнага забесьпячэння БССР 135, 159, 172, 173
 Мельцэр Беньямін — дасьледнік гісторыі габрэяў у Беларусі 53, 186, 477
 Морсэ Лі — супрацоўнік штаб-кватэры АРА ў Маскве 131, 132
 Мэйтланд Джон — кіраўнік Гомельскай акругі АРА 353—357, 359, 360, 362, 363, 365—371, 373—377, 379—387, 392—398, 400, 401, 421, 423, 438, 439, 443, 444, 448

Н

- Навіцкі Ўладзімер — беларускі гісторык 29
 Навумкі — жыхары Берасьцейшчыны 14

- Нансэн Фрыт'яф — нарвэскі падарожнік, арганізатар дапамогі ўцекачам 22, 78, 247, 271, 277, 332
 Напалеон Банапарт — французскі імпэратар 264, 282
 Некрашэвіч Сыціпан — беларускі мовазнаўца, старшыня Інбелкульту 17, 103, 263
 Нікіцюкі — жыхары Берасьцейшчыны 14
 Нодэль Вульф — рэдактар газэты «Звёзда» 260
 Нэйбах Ільля — старшыня Гомельскага губвыканкаму 365, 367, 368, 373—376, 383—387, 389, 392, 393, 396

О

- Ольскі Ян — кіраўнік ГПУ БССР 132
 Ошэр Бэрнард — амэрыканскі бізнесмен, філянтроп 14

П

- Падарэўскі Ігнацы — прэм'ер-міністар Польшчы 53
 Падбярозка Ігнат — шафёр Менскай акругі АРА 146, 147, 157
 Пайкін — упаўнаважаны Віцебскага губвыканкаму для працы з АРА 310, 328
 Палякоў Аляксандар — аўтар кнігі «Диверсия под флагом помощи» 454, 477
 Панікоўскі Антоні — прэм'ер-міністар Польшчы 54
 Паскевіч — княгіня з роду Паскевічаў 382, 384, 385
 Пілсудзкі Юзаф — кіраўнік Польскай дзяржавы 47
 Пічата Ўладзімер — беларускі навуковец 17, 103
 Пішон Стэфан — міністар замежных спраў Францыі 59
 Праўдзін — псэўданім карэспандэнта газэты «Звёзда» 146
 Пылкоўская Ганна — жонка Джорджа Шрэмэла 133, 139, 443—448
 Пэйт Морыс — супрацоўнік штаб-кватэры АРА ў Маскве 59, 60
 Пэтыгру Рычард — сэнатар ЗША 227
 Пятровічы — жыхары Берасьцейшчыны 14

Р

- Рабіновіч Лейзар — рабін у Менску 194, 195
 Радзівілы — магнацкі род, буйныя землеўладальнікі 162, 164
 Радэк Карл — савецкі камуністычны дзяяч 452
 Ракоўскі Хрыстыян — кіраўнік ураду Ўкраіны 424
 Рамсэй Г'ю — супрацоўнік Гомельскай акругі АРА 353, 357, 366, 367, 373, 382, 385, 421, 423, 439, 444, 449
 Рамсэй — жонка Г'ю Рамсэя з Гомелю 439, 449
 Ржэцкая Лідзія — беларуская акторка 17, 103, 463
 Розэнбліом Эдвард — дырэктар менскага бюро Джойнту 182, 184
 Рузвэлт Фрэнклін — 45-ы прэзыдэнт ЗША 430
 Румянцава Кацярына — інспэктарка Менскай акругі АРА 159, 161, 162, 164—167, 169—171, 173, 238, 403, 407, 412, 414, 415, 418, 419
 Рыкард Эдгар — супрацоўнік арганізацыі Квакераў 129
 Рэмі Эдвард — сакратар Віцебскай акругі АРА 298, 334, 342, 347—350, 448
 Рэнаў Эліяс — амэрыканскі ахвярадаўца 362

С

- Сагаловіч Буня — удава Ізраіля Сагаловіча 194, 195
 Сагаловіч Ізраіль — атрымальнік пасылкі АРА ў Менску 194
 Салжаніцын Аляксандар — расейскі пісьменнік 466
 Сапуноў Аляксей — беларускі гісторык, археограф, краязнаўца 318, 320
 Скаўронак Карл — сакратар-перакладчык упаўнаважнага Мар'яна Стакоўскага 112
 Скірмунт Константы — міністар замежных спраў Польшчы 55
 Смоліч Аркадзь — беларускі палітычны й грамадзкі дзяяч, навуковец 40, 103

Смольскі Мануэль — наведнік канторы АРА ў Менску 202, 203

Снапкоўскі Ўладзімер — беларускі гісторык 459
 Стакоўскі Мар'ян — прадстаўнік ураду Беларусі і ўпаўнаважаны прадстаўніка ўраду РСФСР пры ўсіх замежных арганізацыях дапамогі РССР ў Заходній вобласці 34, 76, 102, 110, 112, 114, 115, 121, 123—126, 128, 129, 131, 132, 137, 139, 142, 149, 150, 153—155, 159, 160—162, 164, 165, 171, 173, 175—182, 184—187, 194, 195, 204, 218, 220, 223—225, 230—235, 234, 235, 240—242, 247, 248, 250, 251, 263, 269, 273, 274, 276—279, 340, 349, 404, 408

Сталін Іосіф — камуністычны дыктатар СССР 55

Стоўн Фрэд — амэрыканскі актор 207

Страгуцкі — барысаўскі натарыюс 191

Супрунюкі — жыхары Берасцейшчыны 14

Сыміт Сэдрык — супрацоўнік Менскай акругі АРА 145—148, 150, 151, 153—156, 238, 421, 440

Сэрфэйс Фрэнк — амэрыканскі статыстык 459, 461, 476

Т

Тацяяна — трохгадовая дзяяўчынка-беларуска 212

Томскі Мікалай — расейскі скульптар і мастак 412

Троцкі Леў — савецкі камуністычны й дзяржаўны дзяяч 234

Трусаў Ігар — беларускі гісторык 21

Турэцкі Майсей — рабочы Менскай акругі АРА 191, 192

Тэлер Эдвард — амэрыканскі фізык 466

У

Урасгаль I. — менскі афэрыст 191

Ўілабі Чарлз — кіраўнік Менскай акругі АРА 84, 91, 135, 137—142, 145—147, 149, 150, 152—156, 159, 160, 165—167, 169—173, 175—180, 182—184, 187, 189, 191, 194—197, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 211—

- 214, 218, 220, 221, 225—228, 230—232, 234, 235, 237—239, 242, 244, 245, 247—249, 251—253, 256—258, 260, 263—265, 267—269, 272, 274, 275, 279, 340, 404—406, 408, 421, 423, 440, 441, 449, 455, 456
Ўілз Нэт — амэрыканскі актор 207
Ўілсан Томас Вудра — 28-ы презыдэнт ЗША 16, 32, 461
Ўокер Гершэл — інспэктар Эўрапейскай штаб-кватэры АРА 41, 54, 59, 60

Ф

- Фішэр Гаралд** — кіраўнік гістарычнага аддзелу штаб-кватэры АРА 20, 30, 43, 87, 451, 452, 476
Флэш Эдвард — супрацоўнік штаб-кватэры АРА ў Маскве 131, 132
Фоціева Лідзія — супрацоўніца савецкага ўраду 414
Фрыдман Саламон — сакратар Нью-Ёрскага таварыства дапамогі 299
Фрыдмэн Мілтан — ляўрэат Нобэлеўскай прэмii, амэрыканскі эканаміст 466

Х

- Хрущчоў Мікіта** — кіраўнік СССР 454

Ц

- Ціхан (Бялавін Васіль)** — патрыярх Маскоўскі і ўсія Руци 61

Ч

- Чарвякоў Аляксандар** — кіраўнік ураду БССР 25—29, 33, 124, 131, 224
Чарлябосаў — гомельскі інспэктар дзіцячых дамоў 392
Чычэрын Георгі — наркам замежных спраў савецкага ўраду 58, 59

Ш

- Шаранговіч Васіль** — пракурор БССР 406, 414
Шнэйдэр Рубін — рабочы 194
Шошчыцы — жыхары Берасьцейшчыны 14
Шпількін Л. — менскі афэрыст 191
Шрэмэл Гордан — сын Джорджа Шрэмэла 443, 444, 446, 447
Шрэмэл Джордж — сакратар Менскай акругі АРА 23, 44, 45, 121, 133, 136, 139, 238, 421, 423, 441—448
Шрэмэл Доналд — сын Джорджа Шрэмэла 443, 444, 446, 447
Шрэмэл Робэрт — унук Джорджа Шрэмэла 441, 443, 444
Шыбека Захар — беларускі гісторык 477
Шыбека Сафія — беларускі гісторык 477
Шымляўёвіч — упаўнаважаны Віцебскага губвыканкаму для працы з АРА 310—313, 323—329
Шэксыпір Ўільям — ангельскі драматург і паэт 467

Э

- Эйдук Аляксандар** — паўнамоцны прадстаўнік ураду РСФСР пры ўсіх замежных арганізацыях дапамогі 28, 115, 116, 122, 123, 125, 287—289, 292, 316, 325, 366, 367, 374, 377
Эйзэнгаўэр Дўайт Дэвід — 34-ы презыдэнт ЗША 437

Я

- Якабс** — перакладчык Віцебскай акругі АРА 282, 284, 287
Ярына — бабуля аўтара кнігі Аляксандра Лукашука 55
Яфэ Георгі — наркам аховы здароўя БССР 135

ДЗЯКУЙ – THANK YOU!

Гэтая кніга не пабачыла б съвету без удзелу, парадаў, сумеснай працы й дапамогі многіх людзей у Амэрыцы, Беларусі й Чэхіі.

Барбра й Бэрнард Ошэры, вядомыя ў Каліфорніі калекцыянэрами мастацтва й філантропы, усталявалі стыпэндыю для дасьледнікаў з Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода дзеля працы ў Гувэраўскім інстытуце вайны, рэвалюцыі й міру ў Стэнфардзкім університетэце. Праз шкляную съцяну іх апартамэнтаў на апошнім паверсе аднаго з самых высокіх у Сан-Францыска будынкаў адкрываеца ашаламляльны від на знакаміты мост над Залатой бухтай і акіян, але падчас размовы можна пераканацца, што гаспадароў цікавяць і рэчы, якія хаваюцца за гарызонтам у далёкай эўрапейскай краіне, што парабойнальна нядаўна зъявілася на палітычнай мапе съвету.

Калі ўлетку 2000 презыдэнт радыё Томас Дайн і дырэктар вяшчанья Джэфры Трымбал абвясцілі свой выбар першага дасьледніка для падарожжа ў Стэнфард, я ня ведаў, што буду пісаць кнігу, але менавіта іх рашэнье й дапамога калегі Рычарда Ўіста, а таксама Дона Джэнсэна й Роса Джонсана зрабілі магчымай гэтую працу.

Кіраўнікі Гувэраўскага інстытуту вайны, рэ-

валюцыі й міру Джон Рэйсіян і Чарлз Палм стварылі ўсе ўмовы для плённай працы ў архіўных сховішчах і бібліятэках, даўшы магчымасць шырокага доступу да віру інтэлектуальнага жыцця ў праслаўленым Стэнфардзкім університетэце.

Калі каму, як мне, пашчасціць сустрэцца з Эленай Дэніэлсан, дырэктарам архіваў і бібліятэкі Гувэраўскага інстытуту, той пераканаецца, што архіўная справа — адна з самых жывых, неверагодна цікавых і захапляльных. Энергічны энтузіазм Элены й яе веданьне да драбніцаў гістарычных скарбаў гувэраўскага сховішча нікога не пакідае абыякавым. Сваё сямейнае прозвішча пад падзякай, адрасаванай зь Берасьця ў Амэрыку, я пабачыў выпадкова, але зусім невыпадкова менавіта Элена Дэніэлсан прынесла на мой стол у чытальняй залі вялізную тэчку лістоў Герберту Гувэру. Зь яе лёгкай рукі наступныя тры месяцы з глыбінёй сховішча былі выцягнутыя дзясяткі скрынак з назвамі Менск, Віцебск, Гомель, дзе чакалі свайго часу дакумэнты найбуйнейшай гуманітарнай дапамогі Беларусі ў XX стагодзьдзі.

Сяброўскія парады й падтрымка куратара калекцыі Рәсей і краінаў СНД Джозэфа Дўаера й яго асыстэнткі Эмі Дэсаі зрабілі працу мэтанакіраванай, плённай і прыемнай. Архівістка Кэрал Лідэнгам адшукала ўнікальныя фатадздымкі да кнігі. Я таксама ўдзячны за спрыяньне супрацоўнікам Гувэраўскага інстытуту Анатолю Шмялёву й Гітэр Вагнэр.

Летапісец амэрыканскай беларушчыны Вітаўт Кіпель прыслаў мне ў Стэнфард падра-бязны артыкул, прысьвежаны дзейнасці АРА ў Беларусі, які ў 1978 годзе апублікаў і «Запісы» Беларускага Інстытуту Навукі й Ма-стацтва ў Нью-Ёрку. Аўтар самага першага дасьледавання — ягоная дачка Алеся, якая прысьвяціла АРА сваю дыплёмную працу ў Прынстанскім універсітэце. Спадарыня Алеся ахвотна кансультавала мяне ў падказвалі важныя крыніцы.

З амэрыканскай журналісткай і аўтарам кнігі «Дзеци Чарнобылю» Мішэль Картэр і яе мужам Майкам Вэнтурынам мы пазнаёміліся гадоў пятнаццаць таму, падчас іх шматлікіх гуманітарных і прафесійных візитаў у Беларусь; у іх гасцінным доме ў Каліфорніі пісаліся першыя нататкі для гэтай кнігі.

Адкрыць беларусскую частку гісторыі АРА дапамаглі парады энцыклапэдычнага знаўцы мінулага стагодзьдзя Віталя Скалабана ѹ спры-яньне дырэктора Нацыянальнага архіву Бела-русы Вячаслава Селяменева, а таксама кансуль-тацыі гісторыка ѹ архівісткі Аляксандры Гесь. Без Алены Сыцяпанавай у Віцебску ѹ Мары Шыманоўскай у Гомелі гэтая кніга была б на чвэрць карацейшая ѹ бяднейшая — іхнью дапамогу ѹ пошуку мясцовых архіўных дакумэн-таў цяжка пераацаніць.

У гэтай кнізе не засталося ніводнай старонкі без удакладненняў, заўвагаў, пытанняў, пра-пановаў найпатрабавальнейшага з рэдактараў Аляўціны Вячоркі. Дзясяткі датаў, імёнаў, на-

зваў, цытатаў, гістарычных фактаў і фармулёвак былі скрупулёзна правераны ѹ пераправе-раны, знайдзены новыя, невядомыя раней ма-тэрыялы ѹ тлумачэнні, аб'ём крытычна пера-працаванай інфармацыі значна пераўзыходзіць памеры самой кнігі. Часам нашыя спрэчкі на-конц аднаго слова ці нават літары зацягваліся на некалькі дзён, і іх вынікам былі перапісаныя ѹ, упэўнены, палепшаныя разъдзелы. Гэты стыль прафесійнай рэдактуры, як і лазэрная карэктара Аляксандры Макавік, заслугоўва-юць параўнання хіба з нэўрахіургіяй, і, калі ѹ кнізе засталіся якія-небудзь недакладнасці ѹ няўкладнасці, гэта выключна ѹ толькі зь віны аўтара.

Даўні сябар мастак Генадзь Мацур зь ягоным унікальным адчуваннем стылю эпохі надаў выданню элегантную непаўторнасць, і па яго-ным дызайне можна выкладаць мастацтва кнігі.

Аўтар таксама ўдзячны за дапамогу сваім калегам у Беларускай службе Радыё Свабода, якія ўпершыню прачыталі гэты тэкст у эфіры, Франаку Вячорку ѹ Менску ѹ Каці Лукашук у Рэгенсбургу, для якіх няма сакрэтаў у кампью-тарных праграмах, Багдану Андрушыну ѹ Празе, які дапамагаў разабрацца з загадкамі ангельскай мовы пачатку мінулага стагодзьдзя, і ўсім шматлікім дасьледнікам, на чию працу я абавіраўся ѹ спробе праз восем дзесяці-годзьдзяў пасля ад'езду арамітаў зь Беларусі сказаць ім:

Thank you — Дзякую!

ACKNOWLEDGMENTS

This book would not have been possible without the participation, advice, cooperation and assistance of many individuals in the USA, Belarus and the Czech Republic.

Renowned California philanthropists and art connoisseurs Barbra and Bernard Osher established a scholarship for Radio Free Europe/Radio Liberty researchers at Stanford University's Hoover Institution of War, Revolution and Peace. The Oshers' penthouse apartment in one of San Francisco's tallest skyscrapers boasts a huge picture window that affords a spectacular view of the Golden Gate Bridge, the underlying bay and the Pacific. While immersed in conversation with these gracious hosts, however, one discovers that their interests reach past the horizon on display and extend toward a faraway European country which only comparatively recently appeared on the political world map.

In the summer of 2000, RFE/RL president Thomas Dine and director of broadcasting Jeffrey Trimble announced their selection for the first Osher fellowship. At that time I had no plans to write a book. It was their decision to send me to Stanford — as well as the efforts of colleagues Richard Wiest, Don Jensen and Ross Johnson — that made this book possible.

The director of the Hoover Institution on War, Revolution and Peace, John Raisian and his colleague Charles Palm, created all the conditions for productive research at the Hoover Archives and Library, and ensured that I had wide access to Stanford University's intensive intellectual community.

Anyone who has ever had the good fortune to meet Elena Danielson, director of the Hoover Institution Library and Archives, will know that the art of archiving is one of the most vibrant, interesting and compelling of disciplines. Elena's infectious enthusiasm and vast, detailed knowledge of the historical treasures in Hoover's possession leaves one breathless. It was Elena who placed before me on a huge table in Hoover's reading room a voluminous file containing letters written to Herbert Hoover. It was among these missives that I was surprised to discover a letter of gratitude posted from Belarus' Bieraście region, six signatories of which bore my family name. Over the course of the next three months, Elena Danielson's magic touch summoned forth from the depths of the Hoover archives dozens of boxes labeled "Minsk", "Vitebsk", "Homel". These cartons were filled with documents attesting to the greatest humanitarian aid effort Belarus would see in the 20th century. Thanks in great part to Elena Danielson, their time of discovery had arrived.

The kind help and support of the curator of Hoover's Russia/CIS collection, Joseph Dwyer and his good-hearted assistant Amy Desai lent a

focus to my work and made it all the more fruitful and pleasant. The efforts of archivist Carol Leadenham helped to unearth several unique photographs contained in the book.

While I was at Stanford, chronicler of American Belarusiana Vitaŭt Kipiel sent me a comprehensive article devoted to the ARA in Belarus, published by the Belarusian Institute of Arts and Sciences (NY) in its journal *Zapisy*. The author of the article was Kipiel's daughter, Alice, who first investigated the ARA effort in Belarus for her graduate thesis at Princeton University. Alice Kipiel was a gracious and helpful consultant and suggested several invaluable sources, for which I am most grateful.

I met US journalist and author ("Children of Chernobyl") Michele Carter and her husband Mike Venturino 15 years ago during one of their many humanitarian and business trips to Belarus. It was in their hospitable California home that the first notations for this book were set to paper.

Historian Vital Skałaban's encyclopedic knowledge of the last century and the assistance of Belarusian National Archives director Viačaslaŭ Sielamienieŭ helped to reveal ARA's history from the Belarusian perspective. Also of aid in this regard were consultations with historian Alaksandra Hieś. Without the input of Alena Ściapanava of Viciebsk and Maryja Šymanoŭskaja of Homiel this book would be at least one quarter shorter and much less rich in factual data; it would be difficult to overestimate their assistance in the search for local archival documents.

Every single page of this tome bears the imprint of that most demanding of editors, Alaŭcina Viačorka. Dozens of dates, names, quotes, historical facts were checked and rechecked under her watchful eye, and previously unknown postulations and explanations were discovered. Indeed, the volume of information to which Alaŭcina lent her critical editorial eye far exceeds the size of the final product. At times, she and I would argue for days over a single word or even letter; I am confident that those debates resulted in rewrites that will ultimately serve the reader. Such editorial perfectionism and the expert laser-like copy-editing of Alaksandra Makavik bear something in common with neurosurgery in terms of their precision; if this book contains any inaccuracies, responsibility for them lies solely with the author.

My old friend, artist Hienadź Macur has a unique feel for the style of the era, and it is his design that lends the book an appropriate elegance. In my opinion, his graphics and artwork for this and other tomes could be used as models in schools for book design.

The author is also grateful to his colleagues at the Belarus service of Radio Liberty, who first articulated the words written in this book on the station's airwaves. My colleague there, Bohdan Andrusyšyn, helped me decipher some of the quirkiness of early 20th century English. Sincere thanks for their kind assistance are also extended to Anatol Shmelev and Heather Wagner in

Stanford, Franak Viačorka in Miensk and Kacia Łukašuk in Regensburg.

And to all the numerous researchers who preceded me, whose efforts provided such an important foundation for this book, eight full decades after the departure from Belarus of the last ARA worker, I offer you a sincere and heartfelt — Thank You!/Дзякую!

SUMMARY

The Adventures of ARA in Belarus — A history of the greatest yet least remembered humanitarian aid operation of the 20th century — Herbert Hoover's American Relief Administration project in Belarus 1920—1923.

While pouring through the archives of the Hoover Institution in California, author Alaksandar Łukašuk unexpectedly discovered the names of his forebears among ARA aid recipients.

The book's heroes are thirteen Americans who fed the hungry, healed the sick, and sheltered the homeless and orphaned. Astoundingly, they accomplished their noble goal in spite of an arcane communist bureaucracy, threats from the secret police, and efforts to discredit their reputations. Some of the men married Belarusian women and, for decades after returning home, retained a special place in their hearts for a land called Belarus.

“Liberty Library” consists of selected programs from Radio Liberty’s Belarus Service.